

3-2008

ARCHE

ПАЧАТАКА

3-2008



ARCHE 3 (66)
сакавік 2008



**Навуковы, навукова-папулярны,
грамадзка-палітычны і літаратурна-
мастацкі часопіс «ARCHE Пачатак»
выдаецца зь верасьня 1998 году
штомесяц.**

РЭДАКЦЫЯ:

Валер Булгакаў — галоўны рэдактар
Алена Казлова — сакратарка рэдакцыі
Сяргей Макарэвіч — распаўсюднік

ARCHE is a Partner of European Cultural Journals Network Eurozine (www.eurozine.com).

Адрас для допісаў: ARCHE, а/с 3, 220018
Менск-18.
E-mail: arche@arche.org.by.

Заснавальнік: Андрэй Дынько.
Выдавец: установа «Рэдакцыя часопісу «Архэ-Пачатак».
Пасъведчаныне аб дзяржаўнай рэгістрацыі № 530
ад 4.05.2001.
ISSN 1392-9682
Юрыдычны адрес: вул. Нававіленская
24/1А, каб. 2П, 220053 Менск.
Цана дамоўная.

Рэдакцыя не вяртае і не рэцэнзуе рукапісаў. Рэдакцыя
рэдагуе матэрыялы, прынятые да друку.

Часопіс можна замовіць у распаўсюднікаў:

Баранавічы — Руслан Равяка, п/с 13, 225409
Баранавічы-9, тэл. (029) 767-20-37.

Барысаў — Алег Лучына, п/с 714, 222120
Барысаў-1, тэл. (029) 33-99-161.

Берасьце — Ігар Бараноўскі,
тэл. (0162) 25-61-55

Віцебск — Барыс Хамайда, тэл. (0212) 34-52-41.

Гомель — Ларыса Шчыракова,
тэл. (029) 341-66-94.

Полацак — Алесь Аркуш, тэл. (0214) 41-85-19.

Магілёў — Алесь Асіпцоў,
тэл. (0222) 25-57-85, (029) 625-57-85.

Менск — Сяргей Макарэвіч,
тэл. (029) 505-39-11.

Шукаем распаўсюднікаў зь іншых мясцінаў.

**Падпіска на часопіс «ARCHE Пачатак»
прымяеца ўва ўсіх аддзяленнях «Белпошты».**

Падпісаны ў друк 21.03.2008.
Выход у сьвет 29.03.2008. Фармат 70x100 у 1/16.
Друк афсэтны. Гарнітура Школьная. Ум. друк. арк. 15,5.
Наклад 500 асобнікаў. Замова

Надрукавана з гатовых дыяпазытываў заказчыка ў друкарні
ТАА «Паліграфт», вул. Кнорына, 50, 220103, Менск.

У афармленыні першай старонкі вокладкі выкарыстаныя
выявы заходнебеларускіх календароў 1937 і 1938 гг.,
выдадзеных у Вільні. Дызайн Ягора Шумскага.

© «ARCHE Пачатак», 2008

Падпісны індэкс 00345

ARCHE on-line: <http://arche.org.by>



ЗЬМЕСТ

- | | |
|-----------|--|
| АНАЛІТЫКА | 5 ДЖОРДЖ ДУРА Беларусь і Эўрапейскі Звяз: адкладзенае партнэрства |
| ЭСЭІСТЫКА | 20 РАШЭД ЧОУДХУРЫ Барак Абама ў новая амэрыканская мара |
| КРЫТЫКА | 29 УЛАДЗІМЕР МАЦКЕВІЧ Рэформа адукцыі: апаратная гульня і прафанацыя ведаў |
| ПАЛЕМІКА | 37 ІГАР МАРЗАЛЮК Сымптомы «пажаданай гісторыі» 53 АЛЕСЬ СМАЛЯНЧУК Дыскусія пра вытокі на фоне «ідэаліягічнай рэвалюцыі» 58 ВАСІЛЬ АЎРАМЕНКА Новыя межы: чыіх рук справа? |
| ГІСТОРЫЯ | 62 АНДРЭЙ ВАШКЕВІЧ, АНДРЭЙ ЧАРНЯКЕВІЧ 25 сакавіка: вытокі нацыянальнага свята 86 МАЙКЛ УРБАН Альгебра савецкай улады. Цыркуляцыя эліт у Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспубліцы (1966—1986) |
| РЭЦЭНЗІІ | 232 АНДРЭЙ МІРАШNІЧЭНКА Паўтарэнъне шляху інструментальнага разуму 236 ГЕДЫMІНАС ЛАНКАЎSKAC Прыйбалтыка: гістарычнай арэна каляніялізму? |



CONTENTS

- | | |
|------------------|---|
| ANALYSES | 5 GEORGE DURA The EU's Limited Response to Belarus' Pseudo 'New Foreign Policy' |
| ESSAYS | 20 RASHED CHOWDHURY Barack Obama and New American Dream |
| CRITICISM | 29 UŁADZIMIER MACKIEVIČ The education reform: an Apparatchik's Game and Profanation of Knowledge |
| DEBATE | 37 IHAR MARZALUK Symptoms of the «Desirable History» 53 ALEŠ SMALANČUK A Debate about the Origins Against the Background of «Ideological Revolution» 58 VASIL AŪRAMIENKA The New Boundaries: Whose Doing is This? |
| HISTORY | 62 ANDREJ VAŠKIEVIČ, ANDREJ ČARNIAKIEVIČ <i>March 25th:</i> Origins of the National Holiday 86 MICHAEL E. URBAN An Algebra of Soviet Power. Elite Circulation in the Belorussian Republic 1966—1986 |
| REVIEWS | 232 ANDREJ MIRAŠNIČENKA Going the Way of Instrumental Mind Again 236 GEDIMINAS LANKAUSKAS The Baltic States As Historical Stage for Colonialism? |

АНАЛІТЫКА

ДЖОРДЖ ДУРА

Беларусь і Эўрапейскі Звяз: адкладзеное партнэрства

УВОДЗІНЫ

Дачыненныі паміж Эўразьвязам ды Беларусью мала зъмяніліся з таго часу, як прэзыдэнт Аляксандар Лукашэнка прыйшоў да ўлады ў 1994 годзе. Нягледзячы на чарговыя хвалі пашырэння ЭЗ, найперш у 2004 г., Беларусь сама сябе ўганяла ў палітычную ізоляцыю, у выніку якой Беларусь сталася непасрэднай суседкай ЭЗ, ды распрацоўкі ў 2004 г. Эўрапейскай палітыкі добрауседзства. Двухкірунковы падыход (dual-track approach) ЭЗ увядзення санкцыяў і гандлёвых абмежаваньняў адначасова з імкненнем да дэмакратызацыі на Беларусі пакуль што прынёс мінімальныя вынікі.

У сьнежні 2006 году ЭЗ ізноў зьвярнуўся «да народу Беларусі» з прапановай, выкладзенай у форме неафіцыйнага дакумэнту аб больш цесным супрацоўніцтве, наўзамен на шэраг захадаў па дэмакратызацыі. Аднак і сёньня ўсё яшчэ не існуе мэханізму для палітычнага дыялёгу на найвышэйшым узроўні паміж ЭЗ і

Джордж Дура — палітычны экспэрт, дасыльчык Цэнтру эўрапейскіх палітычных дасыльдаваньняў (Бруссель). Ступень магістра эўрапейскай інтэграцыі і разьвіцця атрымаў у Свабодным університетэ Брусселя (Vrije Universiteit Brussel), а бакаляўра ў эўрапейскай палітыцы — ува ўніверситетэ Кента. Рыхтуе да абароны доктарскую дысэртацыю зь паліталёгіі ў Каталіцкім університетэ Лювэну. Спэцыялізуецца ў Эўрапейскай палітыцы добрасуседзства і ўзаемаадносінах Эўрапейскага Звязу з Расеяй, Малдовай, Украінай і Беларусью. Аўтарская назва тэксту — «Абмежаваны адказ ЭЗ на псаную зънешнюю палітыку Беларусі».

ДЖОРДЖ ДУРА

Беларусью. Энэргетычна крыза паміж Беларусью ды Расеяй у сьнежні 2006 — студзені 2007 гг. стварыла ўражанье, што Беларусь хоча рухацца ў бок ЭЗ. Тым ня менш, як здаецца, адным годам пазней Беларусь палепышыла адносіны з Расеяй ды съцішыла сваю празўразвязаўскую рыторыку.

Таму мэта гэтага артыкула — прааналізаваць тое, ці дынаміка дачыненія ў паміж ЭЗ і Беларусью зъмянілася праз адзін год пасля нафтагазавай крызы, а, калі так, ці ўдалося ЭЗ павялічыць свой уплыў на Беларусь. У першай частцы даецца кароткі агляд палітыкі ЭЗ ў дачыненіі да Беларусі з часу прыходу да ўлады Лукашэнкі. Далей разглядаецца нафтагазавая крыза й закранаецца пытанье, ці Расея радыкальна зъмяніла палітыку да Беларусі шляхам рэальнага спынення субсыдыяў. Па-трэцяе, мы прааналізуем

**Сёньня ўсё яшчэ
не існуе
мэханізму для
палітычнага
дывялёгу на
найвышэйшым
уздоўні паміж ЭЗ
і Беларусью.**

Лукашэнкавы спробы зъмякчыць наступствы нафтагазавай крызы ды сур'ёзнасьць ягонай празўрапейскай рыторыкі. У чацвертай частцы робіцца спроба спраўдзіць, ці адбыліся якія-кольвеек фундамэнтальныя зъмены ў дынаміцы дачыненія ў на лініі ЭЗ-Беларусь пасля нафтагазавай крызы, а таксама асэнсаваць, як ЭЗ можа больш эфектыўна ўпłyваць на народ Беларусі. Нарэшце, у артыкуле прапануецца шэраг кароткатэрміновых і доўгатэрміновых захадаў, якія ЭЗ можа прыняць да разгляду, пры ўмове, што Беларусь усур'ёз возьмецца за выкананыне самых асноўных патрабаваніяў у галіне правоў чалавека ды дэмакратызацыі.

1. РАНЕЙШАЯ ПАЛІТЫКА ЭЗ У ДАЧЫНЕНЬНІ ДА БЕЛАРУСІ

Дачыненія паміж ЭЗ і Беларусью астылі неўзабаве пасля прыходу Аляксандра Лукашэнкі да ўлады ў 1994 г. Адносіны яшчэ больш пагоршыліся пасля правядзення Лукашэнкам рэфэрэндуму ў 1996 г., які зъмяніў канстытуцыю, падоўжыўшы яго прэзыдэнцкі мандат да 2001 г. На працягу 1996-1997 гг. прэзыдэнт Лукашэнка ўсё болей ды болей схіляўся да аўтарытарнага стылю кіравання. У выніку гэтага Пагадненіе аб партнэрстве ды супрацоўніцтве (ППС), перамовы наконт якога з ЭЗ ішлі ў 1995 г., так ніколі й не ўступіла ў сілу, гэтаксама як і Часовае пагадненіе аб гандлі. У той час у ЭЗ расла заклапочанасць адсутнасцю падзелу паміж галінамі ўлады ў Беларусі, адсутнасцю дывялёгу паміж уладамі ды апазыцыяй, пагаршэннем сітуацыі ў галіне правоў чалавека й ростам абмежаванняў на свабоду СМІ ды друку. ЭЗ адмовіўся падтрымаць кандыдатуру Беларусі ў члены Рады Эўропы, і Беларусь па сённяшні дзень не прынятая туды ў якасці паўнапраўнага члена.

У той час, калі ЭЗ фармуляваў у 2003-04 гг. сваю палітыку добрауседзтва¹,

¹ Глядзі: European Commission, «Neighbourhood: A new framework for relations with our Eastern and Southern Neighbours», 11 March 2003 (http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com03_104_en.pdf), а такса-

якая адкрыла дарогу да больш цеснага супрацоўніцтва з усходнімі й паўднёвымі суседзямі, Лукашэнка яшчэ раз зъмяніў канстытуцыю на змадэляваным рэфэрэндуме 2004 г., які забяспечыў магчымасць яго пераабраныня *ad vitam*. Адсутнасць дэмакратычных рэформаў ды парушэнне асноўных правоў чалавека на Беларусі азначалі, што Беларусь *a priori* выключалася з Эўрапейскай палітыкі добрачысленства. Гэта пакідала ЭЗ бяз добра прадуманай палітычнай і эканамічнай стратэгіі ажыццяўлення яго дачыненняў зь Беларусью.

Болей за дзесяцігодзьдзе ЭЗ пастаянна прымаў дэкларацыі ды рэзалюцыі па Беларусі, заклікаючы да неадкладнага правядзення дэмакратычных рэформаў, свабодных выбараў, павагі да асноўных правоў чалавека, свабоды СМІ і друку. Дарма што гандаль у апошнія гады стала ўзрастат², ён заставаўся ніжэй свайго патэнцыялу, а фінансавая дапамога ЭЗ за перыяд 1991—2005 гг. склада агулам усяго 221 мільён эўра³. ЭЗ перанакіраваў дапамогу пераважна на праекты, якія мелі за мету прасоўванне дэмакратызацыі, сацыяльна скіраваныя праекты альбо праекты, накіраваныя на пераадоленне наступстваў чарнобыльскай катастрофы.

ЭЗ гэтаксама прыняў супраць Беларусі шэраг карных мераў ды санкцыяў, імкнучыся пры тым пазбегнуць непасрэднай шкоды для насельніцтва. Яны былі распачатыя рашэннем замарозіць ППС і Часовае пагадненне аб гандлі ў 1996 г. ды спыніць палітычныя контакты на высокім узроўні зь Беларусью. Эўрапейскі парламэнт вырашыў таксама ўстрывамца ад зацьвярджэння любых двухбаковых пагадненняў зь Беларусью. Пасыля змадэляваных прэзыдэнцкіх выбараў на Беларусі ў 2001 г. ЭЗ увёў забарону на выдачу візаў беларускаму кіраўніцтву. Гэта забарона перазацьвярджаецца штогод і на сучасны момант тычыцца 35 асобаў уключна з судзьдзямі ды пракурорамі, адказнымі за суровыя прысуды для актывістаў апазыцыі. Наступныя змадэляваныя прэзыдэнцкія выбары, праведзеныя ў 2006 г., прымусілі ЭЗ замарозіць актывы людзей, якія патрапілі ў чорны сьпіс. У чэрвені 2007 г. ЭЗ таксама адміністрыя для Беларусі гандлёвыя прэфэрэнцыі з Усагутульной систэмой прэфэрэнцыяў (УСП) пасыля таго, як Міжнародная арганізацыя працы выказала заклапочанасць абмежаваннем правоў прафсаюзаў у краіне. Беларусь мае таксама адзін з найбольш суровых гандлёвых рэжымаў з ЭЗ у тэстыльнай галіне. Іншыя партнэры ЭЗ, такія як ЗША і Канада, съследам за ЭЗ увялі візвыя абмежаванні ды таксама замарозілі актывы беларускага кіраўніцтва.

ЭЗ паўторна заклікаў Беларусь да дэмакратызацыі ў сінегні 2006 г., калі Эўрапейская Камісія апубліковала неафіцыйны дакумэнт⁴, адрасаваны народу Бе-

ма European Commission, Strategy Paper on the European Neighbourhood Policy, 12 May 2004 (http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/strategy/strategy_paper_en.pdf).

² Паводле дадзеных Эўрастату, двухбаковыя гандлёвыя адносіны з 2004 г., калі агульны аб'ём гандлю складаў 5,2 мільярдаў эўра, скрунуліся зь мёртвай кропкі. У 2006 г. агульны аб'ём гандлю дасягнуў 8,7 мільярдаў.

³ Глядзі інтэрнэт-сайт менскай філіі ТАСІС ЭЗ (<http://www.delblr.ec.europa.eu/page84.html>).

⁴ Неафіцыйны дакумэнт Эўрапейскай Камісіі, «Што Эўрапейскі Звяз можа прынесыці Беларусі», 5 сінегні 2006 г., (http://ec.europa.eu/external_relations/belarus/intro/non_paper_1106.pdf).

ДЖОРДЖ ДУРА

ларусі (відавочна, збэсціўшы беларускае кіраўніцтва), у якім абяцаюцца палёгкі ў візвых пытаньнях, павелічэнне гандлю ды інвэстыцыяў, супрацоўніцтва ў шэрагу галінаў (экалагія, транспарт і энергетыка), культурныя і адукатыўныя абмены ды г. д. узамен за шэраг мераў па дэмакратызацыі, якія павінны пра-весыці беларускія ўлады (глядзі дадатак 1). У гэтym дакумэнце ЭЗ тлумачыць насельніцтву Беларусі, што іх краіна ня зможа далучыцца да ЭПС і карыстацца перавагамі цяснайшых сувязяў з ЭЗ, пакуль іх улады не пакончаць з самаізоля-цыяй, перайшоўшы да працэсу дэмакратычных рэформаў. ЭЗ абавязваеца так-сама працягваць падтрымку незалежных праграмаў ТВ і радыё для Беларусі ды падтрымліваць студэнтаў, якія вучачца ў ЭЗ.

Неафіцыйны дакумэнт Камісіі азначаў важную маральную падтрымку беларускай апазыцыі, дадаючы элемент зынешній легітымнасці ў яе супрацьста-яніні рэжыму Лукашэнкі. Хаця актыўісты апазыцыі й агучвалі гэты дакумэнт на мітынгах і шэсцях, аднак пакуль што, здаецца, гэты дакумэнт застаўся зболь-шага незаўажаным шырэйшымі коламі беларускага насельніцтва. Акрамя таго, беларускае кіраўніцтва не зьвярнула на яго ніякай увагі, што засведчылі выбара-ры ў мясцовыя органы ўлады, праведзеныя некалькі тыдняў пасля публікацыі неафіцыйнага дакумента ЭЗ у студзені 2007 г., якія не адпавядалі дэмакратыч-ным стандартам і падчас якіх супраць апазыцыі былі ўжытыя неапраўданыя рэпрэсіі.

На працягу больш як дзесяцігодзьдзя двухкірункавы падыход ЭЗ чаргаваныя санкцыяў і гандлёвых абмежаваньняў з праграмамі дапамогі, накіраванымі пе-раважна на дэмакратызацыю, аказаўся ня ў стане ўплываць на палітычную си-туацыю ў Беларусі: Лукашэнка застаецца пры ўладзе з высокім узроўнем падт-рымкі сярод насельніцтва. Механізмы палітычнага ў эканамічнага ўплыву ЭЗ у дачыненіі да Беларусі застаюцца абмежаванымі; выразная народная падтрым-ка ідэі членства Беларусі ў ЭЗ адсутнічае (падтрымка вагаецца каля 35%). Хаця неафіцыйны дакумэнт ЭЗ і штурнуў мяч на поле беларускага кіраўніцтва, Бела-русь ня выявіла найменшага інтэрэсу ў далучэнні да ЭЗ альбо да яго палітыкі добрасуседства. Акрамя адсутнасці афіцыйнага мэханізму для супрацоўніцтва зь Беларусью, мэта ЭЗ яшчэ болей ускладнілася гегеманісцкім амбіцыямі (overbearing presence) Раста, чый эксклюзывісцкі падыход да Беларусі не пакі-дае месца для *ménage à trois* з ЭЗ. Аднак з канца 2006 г. у палітыцы Раста адбы-ліся пэўныя зьмены.

2. ЗРУХІ Ў ПАЛІТЫЦЫ РАСЕІ ДА БЕЛАРУСІ

Шмат гадоў Пуцін заклікаў спыніць расейскія субсыды ў беларускую экано-міку, пераважна ў выглядзе паставак газу й нафты па ільготных цэнах. Урэшце, беларускія ўлады паддаліся ціску Раста/Газпрому і зацвердзілі 31 сінэжня 2006 г. у апошні момент пратакол (падпісаны 18 траўня 2006 г.) аб пастаўках нафты й газу. Пагадненне прадугледжвае набыццё Газпромам 50% Белтрансгазу, бела-

ДАДАТАК 1.

Меры па дэмакратызацыі, якіх дамагаецца ЭЗ

- Павага да *права* народу Беларусі дэмакратычна выбіраць сваё кіраўніцтва — да яго права азнаямляцца з усімі паглядамі і бачыць усіх кандыдатаў падчас выбараў; да права кандыдатаў ад апазыцыі і их прыхільнікаў праводзіць выбарчу кампанію безь перашкод, перасъледу ѹ зньяволення; да незалежнага наўзіраньня за выбарамі, у тым ліку з удзелам беларускіх недзяржаўных арганізацый; да іх свабоды выражэння сваёй волі ѹ справядлівага падліку галасоў.
- Павага да *права* народу Беларусі на незалежную інфармацыю ды на свабоду самавыражэння, напрыклад, дазваляючы журналістам працаваць безь перашкод і перасъледу, не закрываючы газетаў або перашкаджаючы іх дыstryбуцыі.
- Павага да *права* няўрадавых арганізацый як важнай часткі здаровай дэмакратыі — не дапускаючы перашкодаў іх легальному статусу, перасъледу і нападак на членаў НДА, а таксама дазваляючы ім атрымліваць міжнародную дапамогу.
- *Вызваленне ўсіх палітычных вязняў* — членаў дэмакратычных апазыцыйных партый, членаў НДА ды звычайных грамадзянаў, арыштаваных падчас мірных дэманстрацый ці сходаў.
- Правядзенне скрупулёзнага і незалежнага рассяльядавання ці перагляду спраў зьніклых людзей (маюцца на ўвазе справы А. Красоўскага, В. Ганчара і інш. — Рэд.)
- Забяспечыць *права* народу Беларусі на незалежную і непрадузятую судовую сыстэму, пры якой судзьдзі ня будуць падлягаць палітычнаму ціску, адвольнаму ды неабгрунтаваному крымінальному перасъледу або палітычна матываваным прысудам, як зньяволенне грамадзянаў за мірнае выражэнне сваіх паглядаў.
- Спыненне практикі адвольных арыштаванняў і затрыманняў, а таксама кепскага абыходжання зь вязнямі.
- Павага да *права* і *свабоды* тых беларускіх грамадзянаў, якія належаць да нацыянальных меншасцяў.
- Павага да *права* працоўнага народу Беларусі, да яго права аб'ядноўвацца ў прафсаюзы ды права прафсаюзаў змагацца ў абарону правоў народу.
- Павага да *права* прадпрымальнікаў Беларусі працаваць бязь лішняга ўмяшальніцтва з боку ўладаў.
- Далучэнне да іншых краінаў Эўропы, якія скасавалі съмяротнае пакаранье.
- Разблякаванне лініі падтрымкі, якую АБСЭ, ЭЗ ды іншыя арганізацыі пропануюць Беларусі, каб памагчы ёй паважаць праваў свайго народу.

Крыніца: Неафіцыйны дакумэнт Эўрапейскай Камісіі «Што Эўрапейскі Звяз можа прынесыці Беларусі», 5 снежня 2006 г.

ДЖОРДЖ ДУРА

рускай сеткі трубаправодаў, якія забясьпечваюць патрэбы Эўропы й айчынных спажыўцу, за 2,5 мільярды амэрыканскіх даліараў. У ім таксама было зафіксаванае паступовае павышэнне цэнаў на газ, які Беларусь будзе атрымліваць ад Газпрому ў наступныя гады, аж да дасягнення «эўрапейскай цаны» ў 2011 г. Са студзеня 2007 г. цана газу падскочыла з 46,68 \$ да 100 \$ за 1000 кубамэтраў, і, тым ня менш, застаецца вельмі нізкай у параўнаныні да сярэдняй цаны на эўрапейскім рынку ў 250 даліараў. У першым квартале 2008 года цана на газ узынялася да 119 даліараў за 1000 кубамэтраў, а пазней на працягу 2008 года чакаецца яе павышэнне да 150 даліараў. Апрача таго, расейскія нафтавыя кампаніі абавязаныя аплаціць мытную пошліну ў памеры 53 даліараў за тону пры экспарце сырой нафты ў Беларусь, тады як раней гэта рабілася на бяспошліннай падставе. Нарэшце, Беларусь прымушана пераводзіць 70% падатковых збораў за перапрацоўку нафты ў Расею.

Апрача гэтага, Расея адмовілася ад плянаў пабудовы газаправоду Ямал-Эўропа-II, які б злучыў Расею з Эўропай празь Беларусь, нягледзячы на Лукашэнка-ва абязаныне вызваліць на пяць гадоў ад аплаты за транзыт, калі Расея адмовіцца да ідэі аб трансбалтыйскім трубаправодзе «Паўночны паток». Да таго ж Газпром, які штогод паставляе 20 мільярдаў кубамэтраў прыроднага газу ў Беларусь, у жніўні 2007 году яшчэ раз выступіў з пагрозай зьнізіць паставкі газу Беларусі на 45% у сувязі з запазычанасцю ў памеры 456 мільёнаў даліараў за паставкі газу ў першым паўгодзідзі 2007 г.

Беларуска-расейскія дачыненіні зайшлі ў шмат глыбейшы тупік, чым энэргетычная сварка, і яго вытокаў трэба шукаць таксама ў кардынальна супрацьлеглых уяўленнях у Лукашэнкі і Пуціна аб расейска-беларускай саюзнай дзяржаве. Пуцін адкрыта выступае за такую інтэграцыю, пры якой Беларусі будзе паглынутая ў саюзе, у якім Расея будзе мець дамінантнае становішча, фактычна ператварыўшы Беларусь у расейскую правінцыю, тым часам Лукашэнка не прымае нічога большага за неакрэсленую канфэдерацыю.

Ранейшыя нафтагазавыя субсыдыі Расеі дазвалялі беларускай эканоміцы красаваць, паказваючы ў сярэднім 10-працэнтныя тэмпы росту за тры гады з 2004 па 2006⁵ ды тым самым павялічваючы падтрымку для Лукашэнкі ўнутры краіны. Рэзлікі паказваюць, што ільготныя цэны на газ і адсутнасць экспартных пошлінаў на карысць Расеі на прадукты перапрацоўкі нафты давалі Беларусь каля 6 мільярдаў дадатковага даходу, ці прыблізна 13,5% гадавога ВНП краіны.

Пры новых умовах, прадыктаваных Москвой, «еканамічны ўзур» Лукашэнкі можа аказацца пад пытанынем. Рэзлікі паказваюць, што ў 2007 годзе дэфіцыт плацежнага балансу, выкліканы нафтагазавым шокам, склаў 1,6 мільярда даліараў. Беларусь у кароткатэрміновай пэрспэктыве будзе нарочівашаць залежнасць ад тэхніч-

⁵ Паводле МВФ і афіцыйнай беларускай статыстыкі, тэмпы росту складалі 11,4% у 2004 г., 9,3% у 2005 г. і 10% у 2006 г.

ных крэдытаў, выдаваных (усё болей неахвотна) Расейскай Фэдэрацыяй дзеля пакрыцьця дэфіцыту бюджету, аднак гэта можа падштурхнуць яе прыступіць да пэўных эканамічных рэформаў, дывэрсыфікаваць пастаўкі энэрганосбітаў, прыцягнуць замежны капітал і гандлёвых партнераў з ЭЗ. Падчас нядайняга візыту ў Славакію намеснік міністра замежных спраў Валеры Варанецкі заявіў, што беларускі ўрад надае вялікую ўвагу разьвіцьцю спрыяльнага інвестыцыйнага клімату шляхам лібералізацыі ды эканамічнага супрацоўніцтва.

Хоць Беларусь была здольная ігнараваць відавочна слабыя гандлёвыя націскі, санкцыі і дэкларацыі аб парушэннях правоў чалавека, а таксама заклікі да дэмакратызацыі, пагаршэнне яе дачыненіяў з Расеяй напрыканцы 2006 ды на працягу большай часткі 2007 году стварыла ўражаныне, што Беларусь цяпер можа паспрабаваць палепшыць свае дачыненіні з ЭЗ. Скандал з Расеяй з прычыны цэнаў на газ і нафту ў сінегні 2006 — студзені 2007 гг. прымусіў Лукашэнку сцішыць сваю антыэўрапейскую рыторыку. Са свайго боку, ЭЗ аказаўся больш скільным, чым раней, распачаць зь Беларусью дыялёт аб энэргіі, паколькі ў Брусаўскім раёне заклапочана сяць магчымымі пераходамі ў пастаўках расейскіх энэрганосбітаў, што ідуць у Эўропу транзытам празь Беларусь.

3. ЛУКАШЭНКАВА «НОВАЯ ЗЬНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА»

Да нафтагазавай крызы ў Менску чуліся галасы, што стратэгічна ЭЗ ня можа прапанаваць Беларусі таго, што ёй можа прапанаваць яе ўсходняя суседка ў пляне цэнаў на газ, рынкаў, крэдытаў ды г. д. Са студзеня 2007 г. такі стан рэчаў адыйшоў у мінулае. Яшчэ зарана дакладна ацэньваць сацыяльныя і эканамічныя наступствы новай палітыкі Расеі да Беларусі, але краіна пачала як мага загадзя прыміць заходы з мэтай прадухілення ўзьдзеяньня наступстваў энэргетычнай крызы. Беларусь увяла канцепцыю «новай зьнешній палітыкі» як спосабу пазначыць сваю незалежнасць ад Расеі, якая ў існасьці грунтуюцца на двух вымярэннях: дывэрсыфікацыі паставак энэрганосбітаў шляхам разьвіцьця больш цесных сувязяў з краінамі, багатымі на вуглевадародныя натуральныя рэсурсы, ды заняцьцем выразна празўразвязаўскай пазыцыі ў афіцыйных заявах, дамагаючыся больш цеснага супрацоўніцтва з ЭЗ у некалькіх узаемавыгадных галінах, у прыватнасці ў энэргетыцы.

Беларусь мае намер зьнізіць сваю энэргетычную залежнасць ад Расеі. Яе контакты на высокім узроўні на працягу 2007 г. з Вэнесуэлай, Іранам, Азэрбайджанам, Нігерыйяй, а таксама Нарвегіяй (усе яны — найбуйнейшыя здабытчыкі нафты ці газу) можна разглядаць як спробу супрацьстаяць высакамернай энэргетычнай палітыцы Расеі, а таксама як жаданыне зьменыць татальную залежнасць Беларусі ад імпарту расейскіх энэрганосбітаў. Каб дывэрсыфікаваць пастаўкі энэрганосбітаў, Беларусь разглядае магчымасць пабудовы ядзернай электрастанцыі, дарма што значная частка яе насельніцтва ўсё яшчэ церпіць ад наступстваў чарнобыльскай катастроfy.

ДЖОРДЖ ДУРА

Што датычыць гандлю, то беларуская эканоміка была традыцыйна зарыентаваная на выраб гатовай прадукцыі для былога савецкага рынку. Расея зъяўляецца першым па значнасці гандлёвым партнёрам Беларусі, двухбаковы гандлёвы абаборот дасягае 18 мільярдаў даляраў. Беларускія вырабы больш канкурэнтныя на рынках Ресей ды іншых краінаў СНД, чым на рынке ЭЗ. Мытны звяз паміж Ресеяй і Беларусью — гэта дадатковая перашкода на шляху да пагаднення аб вольным гандлі з ЭЗ, але ЭЗ-27 пераўзыходзіць Ресею па аб'ёме беларускага экспарту (у 2006 г. 45,6% у ЭЗ у параўнанні з 34,7% у Ресею). Нягледзячы на гандлёвую санкцыю ЭЗ й выключэнне Беларусі з УСП (Усеагульныя систэмы прэфэрэнцыяў), што цягне за сабой для Беларусі страту прыблізна ў памеры 400 мільёнаў эўра ў год, гандаль паміж Беларусью ды ЭЗ стабільна ўзрастает⁶.

У якасці часткі сваёй заяўленай «новай зынешняй палітыкі» беларускае кіраўніцтва пачало шукаць паразуменіня з ЭЗ. У студзені 2007 г. Лукашэнка зрабіў экстравагантную заяву аб tym, што ён хутчэй увядзе эўра ды будзе намагацца ўступіць у ЭЗ, чым увядзе расейскі рубель ды ўвойдзе ў звяз з Ресеяй на ўмовах, прадыктаваных Крамлём. Ён цалкам сур'ёзна выказаў пажаданыне, каб ЭЗ адкрыла свой унутраны рынак для беларускіх тавараў. Выступаючы ў абарону адкрытага й сумлennага дыялёгу з Захадам, ён адзначыў, што бягучы момант спрыяльны для паляпшэння адносінаў ды прапанаваў распараць супрацоўніцтва з ЭЗ у такіх узаемавыгадных сферах, як энергетыка, транспарт, нелегальная міграцыя й г. д. Афіцыйныя асобы Беларусі заяўлі таксама аб плянах лібералізацыі візвага рэжыму краіны для грамадзянаў ЭЗ і выказалі надзею, што двухбаковыя дачыненіні могуць узьняцца з узроўню проста гандлёвых адносінаў да больш прасунутых формаў эканамічнага супрацоўніцтва.

Апрача таго, Беларусь зацікаўлена ў атрыманьні інвестыцый з ЭЗ. Шмат якія дзяржаўныя кампаніі ды актывы могуць быць прыватызаваныя ў найбліжэйшай будучыні, прычым дзяржаўныя актывы ацэнываюцца ў 132 мільярды даляраў. Прыцягненіне замежных, у прыватнасці, ўразвязаўскіх інвестыцый tym самым служыць і гарантый супраць будучай агрэсіўнай тактыкі Ресея. Сам Лукашэнка пасъля энергетычнай крызы з Ресеяй заяўліў, што «калі б заходнія энергетычныя канцэрны мелі долю ў беларускіх энергатранспартных систэмах, Ресея не была б у дачыненіні да нас настолькі жорсткай», ды дадаў, што «у Ресеі загараюцца вочы, калі гаворка заходзіць пра будучую прыватызацыю беларускай прамысловасці».

Аднак Лукашэнка «новая зынешняя палітыка» ня здолела спакусіць ЭЗ і не спрычынілася да дэмакратызацыі ўнутры краіны. Замест гэтага празурапейская рыторыка ўспрымаецца як раздражнільнік Масквы. Страхі перед сацыяльным і эканамічным каляпсам пасъля ўвядзення менш выгадных варункаў імпарту энэрганосбітаў з Ресеі не матэрыялізаваліся, а ўладныя пазыцыі Лукашэнкі не

⁶ Гандлёвы абаборот у 2006 г. склаў 8,7 мільярдаў эўра, узрослы ў параўнанні з 2005 г. амаль на 25%.

Глядзі http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113351.pdf.

пахіснуліся. Ён захоўвае шырокую папулярнасць і можа разылічваць на ступень падтрымкі каля 50-60%, тым часам як антылукашэнкаўскі электарат складае крыху болей за 30% насельніцтва⁷.

Так ці іначай расейскі фактар застаецца ключавым для замежнай палітыкі Беларусі. Нягледзячы на эканамічныя выдаткі, абумоўленыя ростам цэнаў на расейскія энерганосьбіты, дачыненыні з Расеяй, выглядае, ідуць на папраўку, аб чым съведчыў двухдзённы візит Пуціна ў Менск у сярэдзіне сінегня 2007 г. Падчас яго Лукашэнка пажадаў прадэмансстраўца міжнароднай супольнасці адзіны расейска-беларускі фронт ды падкрэсліў, што Беларусь і Расея «робяць вялізны ўнёсак у эканамічную, сацыяльную-палітычную стабільнасць эўрапейскага кантынэнту і Эўрасаюзу» ды што «мы чакаем такіх жа адекватных дзеяній з боку Эўропы».

Аднак спэкуляцыям аб паскарэныні стварэння расейска-беларускай саюзнай дзяржавы ў аглядным часе не наканавана матэрыялізавацца. «Атручаныя» ўза-мадаадносіны патрабуюць працяглай адбудовы. Беларусь працягвае плаціць больш высокую цану за газ і нафту (гэта было падчас сустрэчы ізноў пацверджана). У адказ беларускі ўрад узняў з 1 лютага 2008 г. на 16% транзытныя тарыфы на расейскую нафту, якая перапампоўваецца на заход па трубаправодзе «Дружба», што дасыць дадатковы даход у дзяржбюджэт у памеры 31 мільёна даляраў. Гэта супярэчыць лёгіцы пабудовы гэтак званай «саюзнай дзяржавы», у якой нафта й газ былі ў аднолькава таннымі ў Беларусі, як у Расеі. Лукашэнкаў давер да Пуціна, як здаецца, пахіснуўся падчас энергетычнай кризы, а ён сам хістаетца паміж пабудовай саюзнай дзяржавы з Расеяй і блякаваннем гэтага працэсу. З 1996 г. не спыняюцца спрэчкі аб канчатковай форме саюзнай дзяржавы, нягледзячы на існаваныне праекту яе канстытуцыйнага акту.

Падчас апошняга візиту Пуціна ў Менск, калі ізноў успыло пытаныне аб саюзнай дзяржаве паслья энергетычнай кризы, нішто не паказвала, што гэтым разам Лукашэнка будзе дзейнічаць іначай. Лукашэнка атрымаў крэдыт у памеры \$ 1,5 мільярда, нібыта спэцыяльна падагнаны для таго, каб пакрыць страты беларускага бюджету ў 2007 г. у памеры \$ 1,6 мільярда, панесеных у выніку энергетычнай кризы. Узамен Расея атрымала ад Лукашэнкі запэўненыні ў жаданыні разъмясьціць на тэрыторыі сваёй краіны расейскую тактычную ядзерную зброю ў адказ на разъмяшчэнне ва Ўсходній Эўропе амэрыканскай супрацьракетнай абароны (US missile defence shield). Нягледзячы на зынешні антураж падчас візиту Пуціна, ніякага істотнага прарыву ў пабудове саюзнай дзяржавы не адбылося. Выглядае, што замест гэтага дачыненыні з Расеяй амаль вярнуліся назад у рэчышча «чыстага бізнэсу».

⁷ Вынікі ўзятыя з дасыльдаваныя грамадзкай думкі, праведзенага НІСЭПД у траўні 2007 г. «Тэндэнцыі зменаў у беларускай грамадзкай думцы наконт некаторых сацыяльна-еканамічных і палітычных пытанняў» (<http://www.iiseps.org/trends.html>).

4. ПАЗЫЦЫЯ ЭЗ ДА БЕЛАРУСІ ПАСЬЛЯ ЭНЭРГЕТЫЧНАЙ КРЫЗЫ

У апошнія чатыры гады замежная палітыка ЭЗ у дачыненъні да сваіх суседзяў перажыла істотную эвалюцыю, а менавіта была сфармульвана ЭПС, а таксама ў ЭЗ увайшлі суседзі Беларусі ў Цэнтральны і Ўсходній Эўропы. Гэта стварыла

**Беларусь
не зацікаўлена
ў Эўрапейскай
палітыцы
добрауседзтва,
тamu што цана,
якую палітычная
эліта мае
заплаціць
за ўзмацнену
сувязяў з ЭЗ,
занадта высокая.**

прынесыці нейкую суму паміж тымі, што зараз павінны атрымаць Малдова і Ўкраіна: Малдова атрымае 210 мільёнаў эўра за пэрыяд 2007-2010 гг., тады як Украіна атрымае за той самы пэрыяд 647 мільёнаў эўра. У дадатак да прамой фінансавай

**Эканамічныя
выгады
для Беларусі,
звязаныя
з ростам
супрацоўніцтва
з ЭЗ, блікнуць
у парайонні
з субсыдыямі
з Расеі нават
паслья
нафтагазавай
крызы.**

новыя магчымасыці для дачыненъняў паміж ЭЗ ды Беларусью. Ці зъмяніла расейска-беларуская энэргетычная крыза дынаміку дачыненъняў ЭЗ-Беларусь? На цяперашнім этапе ЭЗ скільны прытрымлівацца сваёй ранейшай пазыцыі: ЭЗ складзе Беларусі прапанову па ЭПС, калі Менск пачне выконваць неафіцыйны дакумэнт Камісіі ад сінезня 2006 г. зь яго пералікам мераў па дэмакратызацыі. Аднак некаторыя дзяржавы-члены ЭЗ, здаецца, ужо цяпер гатовыя працаваць зь Беларусяй яшчэ глыбей. Апрача таго, Эўрапейская Камісія дала зразумець, што можа разгледзець пэўныя формы дыялёгу, збольшага на тэхнічным узроўні.

На сучасны момант Беларусь не зацікаўлена ў далучэнъні да ЭПС, таму што цана, якую яе палітычная эліта мае заплаціць за ўзмацнену сувязяў з ЭЗ, занадта высокая. У пляне дапамогі ЭПС можа ў найлепшым выпадку дапамогі Беларусьмагла б скарыстацца з крэдытаў ад Эўрапейскага інвестыцыйнага банку ды Эўрапейскага банку рэканструкцыі й раззвіцця. Рост узаемнага гандлю праз доступ да рынку ЭЗ таксама быў бы выгадным для беларускай эканомікі. Аднак эканамічныя выгады, звязаныя з ростам супрацоўніцтва з ЭЗ, блякнучы у парайонні з субсыдыямі ды эканамічным супрацоўніцтвам з Расеяй нават паслья нафтагазавай крызы. У дадатак Лукашэнку давялося б дэмакратызаваць беларускую палітыку й грамадзтва, тым самым сур'ёзна паставіўшы пад пагрозу сваю будучыню ў якасці прэзыдэнта Беларусі. Ён таксама быў бы вымушаны аслабіць кантроль над дзяржаўнай эканомікай, якая атрымлівала на працягу болей як дзесяцігодзьдзя щодрыя датацыі з мэтай расчырэньня ягонай уладнай базы, задобрываньня яго прыхільнікаў і ўзбагачэння найбліжэйшых хаўрусынікаў.

Замест гэтага Беларусь выказала інтарэс да раззвіцця прагматычных адносінаў з ЭЗ, якія канцэнтраваліся б вакол супрацоўніцтва ў пэўных узаемавыгадных галінах ды засноўваліся на неўмашальніцтве ў яе нут-

раныя справы. У верасьні 2007 г. намеснік міністра замежных спраў Беларусі Валеры Варанецкі ізноў заклікаў да супрацоўніцтва на канфэрэнцыі ЭЭ «Працуйма разам — мацу́йма эўрапейскую палітыку добра́суседства», заявіўшы, што «мы (Беларусь) прапануем ажы́ццяўвіць сур'ёзныя сумесныя эўрапейскія праекты для павышэння бяспекі транзыту, уключаючы фізычную бяспеку нафта- і газатрубаправодаў».

Сапраўды, ролю Беларусі ў якасці ключавой краіны для транзыту расейской нафты й газу цяжка ня ўбачыць з Бруса́лю, асабліва ў сувязі з ростам залежнасці ЭЭ ад расейской энергіі. Агулам 46,7 мільярда кубамэтраў расейскага газу мелася праісьці транзытам у ЭЭ праз Беларусь у 2007 г., з чаго 15,7 мільярда было пракачана праз трубаправод Белтрансгазу, а рэшта (каля 30 мільярдаў кубамэтраў) — праз беларускі ўчастак трубаправоду Ямал-Эўропа, які належыць расейцам. Калі 20% імпартаванага ЭЭ з Расеі газу праходзіць праз Беларусь, іду́чы, галоўным чынам, у Польшчу, Нямеччыну ды Літву. У ЭЭ з асьцярогай пазіраюць на тое, як пад моцным расейскім ціскам Газпром вырывае 50% акцый Белтрансгазу. Гэтая ўгода адбываецца акурат тады, калі Эўрапейскі Зьвяз імкнецца сформуляваць кагерэнтную зынешнюю энергетычную палітыку⁸.

19 верасьня 2007 Камісія гэтаксама выставіла на парадак дня пропанову на- конт трэцяга пакету пагадненіння наконт лібералізацыі ў энергетыцы, у якім

мяркуе́цца зама́ца́ваць патрабаваныне а́б ты́м, што трэція краіны ды іх грамадзяне ня могу́ць набываць кантролю над разъмеркавальнай систэмай [Эўрапейскай] Супольнасці (...), калі толькі гэта не дазволена пагадненынem паміж ЭЭ і такай трэцій краінай.

Таму няма чаго зьдзіўляцца, што энергетыка — гэта адна з тых сфер, у якой ЭЭ і Беларусь маюць дачыненіне з даволі падобнымі клопатамі ды пастанавілі зрабіць папярэдня захады ў кірунку супрацоўніцтва. Двухбаковая дэлегацыя экспертаў па энергетыцы сустрэлася ў мінультым чэрвені, аднак наступныя сустрэчы былі адкладзеныя на няпэўны тэрмін Эўразьвязам пасяля шэрагу арыштаў маладых актыўістаў апазыцыі. Тым ня менш, у галіне энергетыкі чакае́цца, што ЭЭ расплачне зь Беларусью сур'ёзны

**Ролю Беларусі
у якасці
ключавой краіны
для транзыту
расейской нафты
й газу цяжка
ня ўбачыць
з Бруса́лю.**

**У Бруса́лю
з асьцярогай
пазіраюць на тое,
як Газпром
вырывае 50%
акцый
Белтрансгазу.**

⁸ Глядзі, напрыклад, the Conclusions of the European Council of 8—9 March 2007, а таксама the European Council's Action Plan (2007—2009) for an Energy Policy for Europe (http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/98135.pdf).

дыялёг па энэргетычным супрацоўніцтве і ўвядзе ў дзеяньне мэханізм ранняга папярэджванья.

Ня будучы ў стане падахвоціць афіцыйны Менск далучыцца да ЭПС, ЭЗ павінен апрабоўваць іншыя інструменты замежнай палітыкі. ЭЗ імкнецца працягваць і ўзмацняць сваю палітыку ў дачыненьні да беларускіх нізовых (grass-roots) арганізацыяў і грамадзтва ў цэлым. Нягледзячы на ўсю антыврапейскую пра- паганду ў беларускіх дзяржаўных сродках масавай інфармацыі, дасъледаваныні грамадзкай думкі паказваюць, што болей як 50% беларусаў падтрымлівае больш цеснае супрацоўніцтва з ЭЗ, а 36% прагаласавала б на рэфэрэндуме за ўступленыне сваёй краіны ў ЭЗ. Такі ўзоровень падтрымкі ЭЗ ўнутры краіны больш чым дастатковы, каб апраўдаць больш актыўную палітыку ЭЗ да Беларусі.

**Падтрымка ЭЗ
апазыцыйных
рухаў застаецца
дэкларатыўнай
і сымбалічнай.
ЭЗ працягвае
выдзяляць
гранты
на пераважна
апалітычныя
і сацыяльна
арыентаваныя
праекты.**

У галіне дэмакратызацыі ды падтрымкі вольнай і дэмакратычнай грамадзянскай супольнасці ЭЗ сутыкаецца з заканадаўчымі перашкодамі пры аказаныні фінансавай дапамогі арганізацыям грамадзянскай супольнасці, паколькі шмат якім НДА не дазваляюць зарэгістравацца альбо закрываюць іх пасыля рэгістрацыі. Падтрымка ЭЗ апазыцыйных рухаў застаецца таксама дэкларатыўнай і сымбалічнай. ЭЗ працягвае выдзяляць гранты НДА на пераважна апалітычныя і сацыяльна арыентаваныя праекты. Апрача таго, ЭЗ працягваць выдзяляць стыпэндыі студэнтам. Напрыклад, ЭЗ аказвае шчодрую фінансавую дапамогу Эўрапейскому гуманітарнаму ўніверсітэту, які функцыянуе на выгнаныні ў Вільні. Аднак узьдзеяньне ЭЗ застанецца абмежаваным, пакуль беларускія ўлады будуць працягваць перасылед НДА ды індыўідуальна зацвярджаць выдзяленыне ЭЗ стыпэндыяў для студэнтаў.

У галіне падтрымкі незалежных сродкаў масавай інфармацыі ў ЭЗ, здаецца, больш развязаныя рукі. У цяперашні час Эўрапейская Камісія фінансуе ў памеры 2 мільёнаў эўра падрыхтоўку праграм незалежнага тэлебачаньня і радыё, што вяшчаюць на Беларусь пры дапамозе міжнароднай спадарожнікавай тэлестанцыі RTVi ды радыёстанцыі «Эўрапейскае радыё для Беларусі», якая вядзе свае перадачы з Польшчы. Мэта Камісіі — забясьпечыць аб'ектыўную інфармацыю аб ЭЗ і яго палітыцы, а таксама аб міжнародных падзеях ды беларускай палітыцы. Яна таксама мае намер запусціць у найбліжэйшыя месяцы праект па развязаныю электроннага кантэнту на тэму Эўрапейскага Звязу й падзеяў на Беларусі. Беларусь таксама скарыстаецца з агульнага праекту ЭЗ па падтрымцы СМІ, які скіраваны да ўсіх партнераў па ЭПС. Аднак узьдзеяньне інфармацыйнай кампаніі ЭЗ застаецца абмежаваным. Нядайняе дасъледаваныні грамадзкай думкі паказала, што толькі невялікая доля насельніцтва Беларусі глядзела RTVi (6,9%) альбо слухала радыёстанцыі, якія вяшчаюць з краінаў ЭЗ. Акрамя таго, амаль дзіве трэція (58,3%) беларусаў ня маюць доступу да інтэр-

нэту. Нарэшце, ЭЗ ня здолеў аказаць у Беларусі істотнай падтрымкі незалежнаму друку. Застаецца ўсё менш ды менш незалежных газэт, якія да таго ж выключаныя зь дзяржаўнай сеткі дыstryбуцыі. У дадатак журналістаў, якія адмаўляюць самацэнзуру, надта часта перасъедаюць за паклёт на афіцыйных асобаў.

Эўрапейская палітыка да Беларусі стала прадметам больш ажыўленых дэбатаў паміж дзяржавамі-членамі ЭЗ пасля пашырэння ў 2004 г. Новыя дзяржавы-суседкі Беларусі, якія ўвайшлі ў ЭЗ, выступаюць за аднаўленыне палітычнага дыялогу ды ўмацаваныне гандлёвых адносінаў. Нягледзячы на публікацыю свайго неафіцыйнага дакумэнту, у якім адлюстраваны прынцыпавы бескампромісны падыход, Камісія запрасіла таксама беларускіх другарадных афіцыйных асобаў (г. зн. намесніка міністра замежных спраў) у Брушель і арганізавала пасля энэргетычнай крызы перамовы па энэргетычным супрацоўніцтве. Да таго ж цяпер, калі такія суседкі Беларусі, як Польшча, Літва і Латвія, уступілі ў ЭЗ ды пачалі выказваць сваю зацікаўленасць Беларусью на ўзроўні ЭЗ, выглядае, утварыўся пэўны вакуўм у каардынацыі. Напрыклад, ЭЗ у сінезні 2006 г. съяршча ня мог выключыць Беларусь з УСП дзеля супраціву з боку Польшчы й Літвы, якія баяліся, што гэта прынясе шкоду іх эканомікам. Кансенсус быў нарэшце дасягнуты праз шэсць месяцаў у чэрвені 2007 г.

Існуе таксама пытаныне аб тым, як палітыку ЭЗ да Беларусі ўспрымаюць усходнія дзяржавы-ўдзельніцы ЭПС. Дзяржавы ЭПС скільныя ўспрымаюць свае адносіны з ЭЗ як чиста двухбаковыя ды не зъмяшчаюць іх у шырэйшы рэгіянальны кантэкст, прадугледжаны ЭПС. У выніку дзяржавы ЭПС не заўсёды падтрымліваюць палітыку ЭЗ да Беларусі. З прычыны зразумелых культурна-гісторичных сувязяў ды, перш за ўсё, гандлёвых дачыненій Украіна, Малдова й Грузія не заўсёды салідарызуюцца з заявамі Супольнай замежнай палітыкі і палітыкі бяспекі (Common Foreign & Security Policy) ЭЗ па Беларусі; яны не падпісаліся пад забаронай на выдачу віз, уведзенай ЭЗ, і, напэўна, ня маюць намеру ўводзіць гандлёвых санкцыяў.

Калі дачыненіні паміж ЭЗ і Украінай ператворацца ў «гісторыю посьпеху» ЭПС, то гэта зможа зрабіць пэўны ўплыў на Лукашэнку. Найбольш кідаецца ў вочы тое, што на працягу лета 2007 г. Украіна й ЭЗ дасягнулі дамоўленасці аб аслабленыні шэнгенскіх візовых абмежаваньняў для ўкраінцаў, якія ўвайшли ў сілу ў студзені 2008 г. А вось для беларусаў у той самы час кошт шэнгенскіх віз вырас (да 60 зёра). Гэта тым больш ускладніла жыцьцё народу Беларусі, бо краіна мяжуе з трывам новымі дзяржавамі-членамі ЭЗ, Польшчай, Літвой і Латвіяй, якія сталі часткай шэнгенскай зоны 21 сінезні 2007 г. Падобна, ЭЗ і Украіна рыхтуюцца да перамоваў пра паглыбленае пагадненьне аб свабодным гандлі, якое істотна палепшила б доступ абеддвух бакоў да рынкаў, тады як Беларусь сутыкаецца з гандлёвымі санкцыямі.

5. ВЫСНОВЫ І РЭКАМЭНДАЦЫІ

ЭЗ мае ў сваіх руках няшмат эфэктыўных мэханізмаў уздзеяньня на беларускі рэжым. Яго дасягненыні ў дэмакратызацыі па сягоныяшні дзень застаюцца до-сыць съціпльмі, паколькі ЭЗ можа мала зрабіць без супрацоўніцтва з боку беларускіх уладаў. Аднак беларускія ўлады жадаюць распачаць супрацоўніцтва з ЭЗ па шэрагу канкрэтных галіновых пытаньняў. У дадатак Менск, здаецца, не выступае супраць наладжвання нейкага палітычнага дыялёгу з ЭЗ, бо гэта можа таксама на пэўны час выбіць козыры з рук апазыцыі. ЭЗ у 2007 г. рабіў таксама спробы распрацаўваць стратэгію па Цэнтральнай Азіі, з краінамі, чые палітычныя рэжымы маюць шмат супольнага зь Беларусью. Таму ЭЗ можа разгледзець шэраг дадатковых заходаў у дачыненіі да Беларусі, як, напрыклад:

**Палітычныя
рэжымы
Цэнтральная Азія
маюць шмат
супольнага
зь Беларусью.**

- Прапанаваць пачаць дыялёг па правах чалавека (асабліва па ўвядзеныні маратора на съмяротнае пакаранье, якое ў апошнія гады выкарыстоўвалася радзей, вызваленыні палітычных вязняў ды спыненых перасыледу НДА і палітычных актыўісташтадаў).

- Прапанаваць пачаць дыялёг аб аказаныні дапамогі ЭЗ арганізацыям беларускай грамадзянскай супольнасці й студэнтам (з мэтай зьніцца перашкодаў, якія не даюць дапамозе ЭЗ эфэктыўна даходзіць да НДА й студэнтаў).

- Прапанаваць прамую дапамогу — у адрозненіі ад проста фінансаванья замежнага вяшчанья — вольнаму друку й СМИ ў Беларусі для асьвятлення падзеяў у ЭЗ пры дапамозе моўных курсаў, навучальных праграм ды паездак у Брюсель. Такая прамая падтрымка можа палягаць на фінансаваныні ў Брюсэлі шэрагу беларускіх «карэспандэнтаў у ЭЗ», якія б друкавалі свае рэпартажы па ёўразвязаўской тэматыцы ў сваіх мясцовых газетах.

- Зыніціць кошт за візу з 60 да 35 ёура для пэўных катэгорыяў людзей (не пранянуючы пры гэтым поўнага зъмякчэння візвага рэжыму), напрыклад, студэнтам, навукоўцам, бізнесоўцам, праваабаронцам, прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, журналістамі ды г. д.

- Працягваць тэхнічныя кансультацыі па супрацоўніцтве ў сферы энэргетыкі ды дэкліраваць гатоўнасць ЭЗ да інвестыцый у энэргетычную інфраструктуру Беларусі.

Іншымі заходамі, якія б можна было разглядаць на больш аддаленую перспектыву, пры ўмове, што прыведзеныя вышэй меры будуць выкананыя паспяхова, зьяўляюцца:

- Распрацаўваць у аднабаковым парадку Плян дзеяньняў ЭЗ-Беларусь, які б дапоўніў неафіцыйны дакумэнт Эўрапейскай Камісіі ад сінегня 2006 г. ды кан-

крэтызаваў прапанову па ЭПС.

· Далучыць Беларусь да адпаведных рэгіянальных ініцыятываў па супрацоўніцтве, напрыклад, да «Паўночнага вымярэння» (дзе б Беларусь заахвочвалася да ўдзелу ў супрацоўніцтве на ўзроўні экспертаў). А таксама, магчыма, да «Сынэргіі Чорнага мора», якая ахопіць усходніе вымярэнья ЭПС ды дапоўніць галіновыя праграмы ЭЗ ў тых сферах, як міграцыя, памежная ахова, барацьба з арганізаванай злачыннасцю, бяспека, энэргетыка, транспарт, экалёгія, каб падрыхтавацца да магчымага ўключэння Беларусі ў ЭПС.

· Гарантаваць падтрымку ўключэнню Беларусі ў Раду Эўропы ў якасці паўнапраўнага члена пры ўмове вырашэння проблемаў з правамі чалавека.

· Гарантаваць падтрымку інтэграцыі Беларусі ў СГА.

У адказ беларускія ўлады маглі б пачаць рабіць невялікую колькасць сымбалічных кроکаў з малой палітычнай цаной са сьпісу ЭЗ заходаў па дэмакратызацыі, як напрыклад:

· Вызваліць усіх палітычных вязняў. Гэта быў бы надзвычай сымбалічны жэст для ЭЗ ды беларускай апазыцыі, які не выглядае палітычна рызыкоўным для Лукашэнкі, чия папулярнасць застаецца высокай.

· Увесыці маратор на сымяротнае пакаранье.

· Устрымлівацца ад абструкцыі працэсу рэгістрацыі і эфектыўнага правядзення кампаніі кандыдатамі ад апазыцыі на надыходзячых парлямэнцкіх выбарах у 2008 г.

· Дазволіць рэгістрацыю беларускіх НДА, што забяспечыла б большую празрыстасць у дзейнасці арганізацый грамадзянскай супольнасці, а таксама дазволіла б НДА дзейнічаць свабодна і адкрыта.

· Палепшиць умовы для прафсаюзаў, каб рухацца ўнакірунку зыняцця гандлёвых санкцыяў ЭЗ (беларускія ўлады разглядалі крокі ў дадзеным напрамку).

Энэргетычная крыза ў студзені 2007 г. паміж Расеяй і Беларусью магла зрабіць Лукашэнкаў рэжым больш насыярожаным да Расеі ды, магчыма, больш схільным да пошуку шляху паразуменія з ЭЗ. Энэргетычнай бяспекай заклапочаныя як Беларусь, так і ЭЗ. Калі тэхнічнае супрацоўніцтва ў гэтай галіне акажацца паспяховым, яно зможа стаць падмуркам для супрацоўніцтва ў іншых сферах⁹. Галоўная перашкода на шляху дачыненіяў паміж ЭЗ і Беларусью палягае ў тым, што ў стратэгічным пляне Беларусь перад сабой, у адрозненіне ад Украіны, Малдовы й Грузіі, не паставіла задачу ўступлення ў ЭЗ.

З ангельскай пераклаў Алеся Картэль паводле <http://www.ceps.eu>

⁹ Эўрапейская Камісія фактычна толькі што заявіла (28 студзеня 2008 г.) аб tym, што далейшыя тэхнічныя сустрэчы па энэргетыцы, транспарце й экалёгіі будуть мець месца пасля вызвалення Беларусью трох палітычных вязняў (А. Казуліна, А. Клінава і А. Здзіжковіа. — Рэд.).

ЭСЭІСТЫКА

РАШЭД ЧОУДХУРЫ

Барак Абама й новая амэрыканская мара

Выданьне, якія згадваеца ў артыкуле:

Obama Barack. *Dreams from My Father: A Story of Race and Inheritance.*
New York: Three Rivers Press, 2004.

Ці памятаеце вы дакладна той момант, калі ўпершыню пачулі пра Нікаля Сарказі? А як наконт Гордана Браўна? Ці, бліжэй да дому, Віктара Юшчанку? Мяркую, што ня памятаеце, хоць усе яны відныя палітыкі і кіруюць вялікімі эўрапейскімі краінамі. Я таксама ня ведаю, калі я дазнаўся пра іх першы раз. Прыйшоў момант, калі яны ўвайшлі ў міжнародную сувядомасць, і ўсё на гэтым.

У выпадку Барака Абамы іначай. Жыхары штату Ілінойс пазнаёміліся з Абамам ужо даўно, бо ён прадстаўляў частку Чыкага ў ілінойскім сэнаце на працягу восьмі гадоў. Прыхільнікі Дэмакратычнай партыі па-за межамі Ілінойсу дазволіліся пра Абаму на нацыянальным зьезьдзе Дэмакратычнай партыі ў канцы ліпеня 2004 г. У сваёй прамове Абама, тады яшчэ толькі кандыдат на пасаду фэдеральнага сэнатора ад Ілінойсу, заклікаў амэрыканцаў аб'яднацца.

У час, калі праходзіў зъезд, я быў у Амэрыцы, але я не звярнуў на яго вялікай увагі і праігнараваў прамову Абамы. Падчас дэмакратычнай выбарчай кампаніі 2003—2004 гг. найцікавейшым кандыдатам для маладых амэрыканцаў левацэнтрыйскага кірунку быў Гавард Дзін, які абяцаў сапраўдныя зьмены ў амэрыкан-

Рашэд Чоудхуры — гісторык. Закончыў Грынэлеўскі коледж у штаце Аёва ў ЗША у спэцияльнасці «міжнародныя адносіны». Працуваў малодышым навуковым супрацоўнікам Фонду Карнэгі ў Вашынгтоне. Пасля атрымання ступені магістра па ісламскіх даследаваннях у МакГілеўскім університетзе ў Манрэалі (Канада). Цяпер працуе ў МакГіле над доктарскай дысэртацыяй аб Асманскай імперыі на пачатку XX ст.

скай палітыцы, як унутранай, так і зьнешняй. У яго кампаніі на папярэдніх выбарах было на што зьвярнуць увагу. Калі ж Дзіна выперадзіў Джон Керы (палітык настолькі істэблішмэнцкі, што яго ў кандыдаты парэкамэндавала нават супэркансэрватыўная газета «*Wall Street Journal*»), сярод маладых амэрыканцаў распаўсюдзілася меркаваныне, што ад выбараў асабліва чаго чакаць ня трэба. І ад партыйнага зъезду таксама.

Мae (тады яшчэ будучыя) цесьць зь цешчаю глядзелі той зъезд па тэлебачаныні цэлы дзень, бо спадзяваліся, што на ім прагучыць нешта, што прыдасць амэрыканскім лібэралам надзею і на тое, што бушысцкай палітыцы зь яе падзелам амэрыканскага грамадства й вайною ў Іраку прыйдзе канец. І пасыль прамовы Абамы мой цесьць расказаў мне, што, па-першае, чалавека, які выступіў, завуць Барак Абама, і, па-другое, што ён павінен некалі стаць прэзыдэнтам ЗША. Імя Абамы мянэ зьдзівіла ня менш за каго іншага, але яшчэ больш мянэ ўразіла думка майго цесьця наконт прэзыдэнцкай будучыні гэтага дагэтуль невядомага палітыка. «Трэба было ўсё-ткі паглядзець гэтыя выступ», — падумаў я.

Мой цесьць у той час ня быў адзіным, хто прадказваў Абаму круты палітычны пад'ём. Я ўпэўнены, што падобныя размовы былі ў шматлікіх амэрыканскіх дамох пасыль таго, як іх жыхары ўбачылі яго прамову. Яна пачала аграмадную хвалю, якая за апошнія месяцы накрыла ўсю Амэрыку і вялікую частку ўсяго сьвету і выклікала энтузіязм, заснаваны на надзеі, што ў амэрыканскай палітыцы магчымае штосьці новае і іншае. Што ідэал можа ператварыцца ў рэальнасць. Вядома, гэта надзея ці нават упэўненасць часткова грунтуюцца на наўнасці. Але яна таксама складаецца з рагучасці зъмяніць пануючае становішча ў ЗША. Таму многія гэтак моцна любяць Абаму, бо ён ужо сёньня бачыць Амэрыку такой, якой яны хочуць яе зрабіць. Гэта Амэрыка, дзе кожнаму ёсьць месца, дзе раса ёсьць спадчына тваіх продкаў, але не перашкодай тваім марам. Гэта Амэрыка, адкрытая ўсяму сьвету, якая гатовая сябе абараніць, але якая ня хоча бясконца акупаваць Ірак. Гэта Амэрыка, якая не баіцца весці перамоваў з Кубаю, Вэнесуэлаю ці Іранам, і якая, захоўваючы поўную падтрымку бясыпекі Ізраілю, імкненца памагчы палестынцам дасягнуць незалежнасці. Гэта Амэрыка, у якой кожны можа пайсьці да лекара бяз боязі збанкрутаваць. Гэта Амэрыка, дзе ніхто, хто працуе, не знаходзіцца адначасова ў галечы. Такой Амэрыкі сёньня яшчэ няма, але мільёны амэрыканцаў хочуць бачыць сваю краіну акурат такою.

Хто ж ён такі, Абама, і якім чынам гэты «хударлявы хлопец са съмешным імем»¹, як ён сябе апісаў падчас свайго выступу, стаў увасабленнем гэтай прагі да зъменай? Чаму мае амэрыканскія сваякі ды сябры гэтак ім захопленыя, разам з мільёномі сваіх суайчыннікаў? Чаму мой знаёмы прафэсар арабскай мовы з Эгіпту, ці лютэранскі пастар з Ганы, ці канадзкі ўладальнік малога бізнесу ня менш ім захопленыя, чым амэрыканцы? І чаго можна чакаць ад яго, калі ён здолее перамагчы ня толькі на папярэдніх выбарах, але й на ўсеагульных у лістападзе?

¹ Гл. <http://ca.youtube.com/watch?v=1UDKXKGZ3PY>

* * *

Барак Хусэйн Абама-малодшы нарадзіўся ў г. Ганалулу на Гавайскіх выспах у 1961 г. Яго бацькам быў Барак Хусэйн Абама-старэйшы, студэнт эканомікі з Кеніі, з народу луо, атэіст з мусульманскай сям'і. А маці была 19-гадовая Стэнлі Эн Данэм, белая амэрыканка агнастычных поглядаў, якая нарадзілася ў штаце Канзас, а ў той час жыла з бацькамі на Гаваях. Як кажа Абама, ягоны бацька быў «чорны, як смала» а маці «белая, як малако»². Але ён сам, у сваім дзяцінстве, пра гэта асабліва не задумваўся.

Яму паshanцавала: ён нарадзіўся ў штаце, які першым пачаў шлях да будучага пострасавага грамадзтва, пра якое дагэтуль мараць шматлікія амэрыканцы. На Гаваях было столькі амэрыканцаў азіяцкага паходжання, што белым было цяжка замацаваць сваю дамінуючу ролю, якую яны мелі ў астатніх штатах. Там будучыя бацькі Абамы змаглі пажаніцца, і таму Абама ня стаў змалку аб'ектам усялякай дыскрымінацыі. У 1960 г., калі пажаніліся Абама-старэйшы й Данэм, шлюб паміж прадстаўнікамі розных расаў яшчэ афіцыйна лічыўся крымінальным злачынствам у больш як палове штатаў ЗША³. Да таго ж Эн Данэм падчас свайго дзяцінства, праведзенага ў розных штатах, навучылася ігнараваць расавыя падзелы, чым ганарыліся яе бацькі⁴. Паявіўшыся на съвет, Барак Абама знайшоў цёплае месца ў сваёй амэрыканскай сям'і.

Шлюб Данэм з Абамам-старэйшым аказаўся недаўгавечным. Яны разъвяліся ў 1965 г., і Эн выйшла замуж за іншага іншаземца, на гэты раз інданэзійца-мусульманіна Лолу Сутору, і маладая сям'я, разам з Абамам-малодшым, зъехала ў Джакарту, дзе Абама пражыў чатыры гады. Там, паводле яго былых настаўнікаў, Абама быў зарэгістраваны ў сваіх школах (дзяржаўнай сьвецкай і прыватнай каталіцкай) як мусульманін і наведваў урокі ісламу. Зульфін Ады, інданэзійскі сябра дзяцінства Абамы, кажа, што яны раз-пораз хадзілі ў мячэт⁵. Цяпер, калі Абама зьяўляецца веруючым і практыкуючым хрысьціянінам, гэтая інфармацыя аб яго дзяцінстве яму ў палітычным пляне, мякка кажучы, не дапамагае. Сам ён разглядае сваё жыццё ў мусульманскім асяродзьдзі ў дзяцінстве як вопыт, які дазволіць яму, калі ён стане прэзыдэнтам, палепшыць зносіны ЗША з ісламскім съветам не таму, што ён падзяляе мусульманскую веру, а таму, што ён разумее мусульман гэтаک, як іх не разумеюць звычайнія прадстаўнікі амэрыканскай палітычнай эліты.

Вучыўся Абама ў Джакарце на інданэзійскай мове, але яго маці зрабіла ўсё для таго, каб ён не забываўся ангельскай і паляпшаў яе. Пяць разоў на тыдзень яна

² Obama Barack. Dreams from My Father: A Story of Race and Inheritance. New York: Three Rivers Press, 2004. P. 11.

³ Obama. Dreams from My Father... P. 12.

⁴ Ibidem. P. 20—21.

⁵ Watson Paul. Islam an unknown factor in Obama bid: Campaign downplays his connection during boyhood in Indonesia. Baltimore Sun. 2007. 16 March.

будзіла сына а чацьвёртай гадзіне раніцы ѹ вучыла яго ангельскай па тры гадзіны⁶. Але гэтага было недастаткова і, дбаючы аб далейшай адукцыі сына, Данэм адправіла яго да сваіх бацькоў на Гаваі.

Калі Абаму было 10 гадоў, ён вярнуўся ѿ ЗША. Ён ня толькі зноў апінуўся ѿ амэрыканскім асяродзьдзі, але таксама, пад уплывам чарнаскурых сяброў і кніг, напісаных чорнымі інтэлектуаламі, як Уільям Дзю Бойз, перажыў унутраную эвалюцыю. Абама заўсёды быў амэрыканцам афрыканскага паходжання. Цяпер жа ён стаў афраамэрыканцам, які съядома далучаў сябе да этнічнасці й культуры, якой раней не падзяляў.

Як першаму афраамэрыканцу ѿ сваёй сям'і, Абаму давялося самому знаходзіць сябе ѿ амэрыканскім расавым кантэксце. Пашукі працягваліся не адзін год і задалі тон усёй далейшай кар'еры Абамы. Калі Абама распачаў сваю празыдэнцкую кампанію, на кароткі час у афраамэрыканскіх кругах ЗША паўстала пытаныне: а ці Абама дастаткова чорны? Тоё, вядома, мова не пра колер ягонай скуры, бо колеры скуры афраамэрыканцы маюць разнастайныя, зь якіх многія (зусім ня ўсе!) — цёмныя. Афраамэрыканцы — гэта перадусім супольнасць са сваёй культурай і сваёй гісторыяй. Таму і насынулася пытаныне наконт Абамы, бо яго продкі не прыйшлі праз рабства, ніколі не жылі на поўдні ЗША, дзе паражэньяне ѿ Грамадзянскай вайне дагэтуль выклікае ѿ некаторых белых жыхароў горыч і няневісьць да чарнаскурых. Але ѿ адказ на гэтыя пытаныні жонка Барака, Мішэль Абама, сказала проста й каротка: «Перастаньце гаварыць абы-што»⁷.

І сапраўды, увесь шлях, які прыйшоў Абама, ад школьніка на Гаваях да сэната-ра ад штату Ілінойс у Вашынгтоне, — гэта шлях съядомага афраамэрыканца. Падчас вучобы ѿ Калюмбійскім універсітэце ѿ Нью-Ёрку ён зразумеў, што

Я меў свабоду жыць так, як жыла большасць чорных зь сярэдняй клясы ѿ Мангэтане: я меў свабоду выбраць матыў, вакол якога я мог бы арганізаваць сваё жыцьцё, свабоду стварыць каляж стыляў, сяброў, бараў, палітычных прыналежнасцяў. Аднак я адчуў, што на якім-небудзь этапе, магчыма, калі ў цябе паявіцца дзеці і ты вырашиш, што застанесцься ѿ горадзе толькі дзеля прыватнай школы, ці калі ты пачнеш карыстацца ўначы таксі, а не мэтро, ці калі ты вырашиш, што твойму дому патрэбны швайцар, то твой выбар будзе немагчыма зъмяніць, бо падзел будзе замацаваны так, што праз мяжу нельга будзе праісці і ты знайдзеш сябе па той бок лініі, па якім ты ніколі не намерваўся быць⁸.

Інакш кажучы, з добрай адукцыяй і грашымі (рэчамі, якіх паводле сацыялягічных і эканамічных прычынаў, злучаных з расізмам, бракуе сярод афраамэры-

⁶ Obama. Dreams from My Father... P. 47—49.

⁷ Michelle Obama blasts ‘black enough’ talk // USA Today. 2007. 12 August.

⁸ Obama. Dreams from My Father... P. 122.

РАШЭД ЧОУДХУРЫ

канцаў) прыходзіць спакуса быць такім, як усе, а гэта ў амэрыканскім кантэксьце значыць быць такім, як белыя. Абама гэтай спакусе не паддаўся і застаўся верны свайму выбару.

Нават у сёньняшній Амэрыцы з усімі яе сацыяльнымі дасягненнямі быць съядомым і грамадзка актыўным афраамэрыканцам значыць змагацца за свае права. Для некаторых чорных гэта азначае адасабленыне ад масы амэрыканцаў, хоць такі падыход становіцца сярод большасці чорных усё больш маргінальным. Сёньня адным з яго галоўных выразнікаў з'яўляецца Луіс Фараахан і ягоны рух «Нацыя ісламу», які грунтуеца на ідэалёгіі, якая ўяўляе сабою мяшанку некаторых аспектаў ісламу з расізмам супраць белых. Адзін з былых лідэраў гэтага руху, Мэлкам Экс, падчас хаджу дзівіўся братэрству белых і чорных мусульман, якое ён пабачыў у святых месцах ісламу. Вярнуўшыся ў ЗША, ён заклікаў афраамэрыканцаў да суніцкага ісламу і супраць чорнага сэпаратызму, за што быў забіты ў 1965 г. З таго часу большасць сяброў руху адмовілася ад расізму «Нацыі ісламу». Таму, калі Фараахан нідаўна выказаў сваю падтрымку Абаму, той ад яе публічна адмовіўся.

Зь іншага боку, афраамэрыканскіх лідэраў заклікаюць да барацьбы за аднолькавыя права й магчымасці для ўсіх амэрыканцаў у імя адзінай амэрыканскай нацыі. Гэты падыход увасаблялі баптысцкі пастар Марцін Лютэр Кінг-малодшы і вышэйзгаданы Мэлкам Экс (пад канец свайго жыцця). Абодва за свае погляды аддалі жыцьцё і тым самым дасягнулі найвышэйшага ўзроўню папулярнасці сярод афраамэрыканцаў. Нягледзячы на адмову ад сэпаратызму, афраамэрыканскія лідэры звычайна выступаюць супраць асыміляцыі чорных у культуру й сыветапогляд белых. Гэтая супяречнасць паміж жаданьнем быць роўнымі з большасцю амэрыканцаў і нежаданьнем быць яе цемнаскураю вэрсіяй відавочная ў асабістым і палітычным жыцьці Абамы.

Цэлы год у Нью-Ёрку Абама сустракаўся зь белаю дзяўчынаю, у якую закахаўся. Аднойчы яна запрасіла яго да сваіх бацькоў, чый дом належаў ім на працягу шасці пакаленінняў. У ім былі фатаграфіі яе дзеда з «прэзыдэнтамі, дыпляматамі і прамыслоўцамі». Абама зразумеў, што, калі б яны засталіся разам, ён бы пачаў жыць у сувеце сваёй сяброўкі, а яна ў ягоным — не. Таму ён зь ёю разъвітаўся. Перад канцом іх адносінаў яна сказала яму, што ня можа быць чорнаю, нават калі хоча, і запыталася, чаму яму недастаткова яе такой, якой яна ёсьць. З гэтага эпізоду ў Абамы засталося пачуцьцё сорamu, якое частковая тлумачыць ягоную аб'яднаўчую палітыку, да якой ён потым прыйшоў⁹.

Пасля сканчэння Калюмбійскага ўніверситету й Гарвардзкай школы права (дзе яго прызначылі першым цемнаскурым рэдактарам тамтэйшага праўнага часопісу й дзе ён упершыню дасягнуў пэўнай вядомасці) Абама працаваў арганізатарам грамадзкага жыцьця ў Чыкага. Павернуўшы ў Ісуса Хрыста, ён уступіў у Аб'яднаную царкву Хрыста імя Тройцы, пастар і большасць прыхаджанаў

⁹ Obama. Dreams from My Father... P. 210—211.

якой былі афраамэрыканцамі. Паводле Мэлісы Гэрыс-Лейсвэл, прафэсара Прынстанскага ўніверсytetu й былой прыхаджанкі гэтай царквы, Абама далучыўся да яе, каб замацаваць сваю афраамэрыканскую ідэнтыгнасць¹⁰. Аднойчы Абама пачуў казань тамтэйшага пастара Джэрэмай Райта на тэму «Дзёрзкасць на-дзеi», і гэты выраз потым зрабіўся ключавым у лексыконе самаго Абамы.

Але ў апошня дні Райт, які ажаніў Абаму і хрысьціў абедзvюх ягоных дачок, праславіўся на ўсю Амэрыку за іншыя слова. У 2003 г. падчас казані Райт пра-мовіў:

Улады будуюць усё большыя турмы... і хочуць, каб мы съпявалі «Божа, блаславі Амэрыку». Не, не і не. Ня «Божа, блаславі Амэрыку», а Божа, пракляні Амэрыку... за забойства невінаватых людзей.... Божа, пракляні Амэрыку за тое, што яна паводзіць сябе з нашымі грамадзянамі гэтак, нібы яны нейкія нелюдзі¹¹.

Райт таксама дадаў, што тэрарыстычная атака на ЗША 11 верасьня 2001 г. — ня што іншае, як наступства амэрыканскай замежнай палітыкі.

Ад гэтых слоў Абаму давялося адмаўляцца гэтак жа, як і ад падтрымкі Фарахана¹², дарма што Фарахан — чалавек зусім іншага ад Абамы ідэялагічнага кірунку, а Райт — сябра і нават настаўнік Абамы. Але Абама ня хоча апынуцца на «тым баку, на якім не намерваўся быць», нават калі на гэты раз на ім стаіць ня белая эліта, а група афраамэрыканцаў. Сёння ён у першую чаргу амэрыканец, які добра ведае, хто ён і адкуль. Сваю ролю ў гэтай самаўпэўненасці адыграў ягоны шлюб з Мішэль, карэннаю жыхаркаю Чыкага зь вялікай афраамэрыканской сям'і, да якой цяпер належыць і Абама, а таксама наладжваньне Абамам цёплых сувязяў са сваёю кенійскаю сястрою Аўмаю, а таксама неаднаразовыя вандроўкі ў Кенію, дзе Абама пазнаёміўся са шматлікімі сваякамі, наведаў магілы бацькі ды дзеда, постацяў, якія раней амаль адсутнічалі ў ягоным жыцці.

Даведаўшыся нарэшце, хто ён такі, і сфармаваўшы тым самым сваю даволі складаную ідэнтыгнасць, Абама пачаў заклікаць амэрыканцаў да аб'яднаньня. Падчас сваёй прамовы на зьезьдзе Дэмакратычнай партыі ў 2004 г. Абама прадставіў сваё разуменне сваёй краіны. Пад акампанемэнт авацый ён заявіў:

Няма ліберальнай Амэрыкі й кансерватыўнай Амэрыкі. Ёсьць Злучаныя Штаты Амэрыкі. Няма белай Амэрыкі й чорнай Амэрыкі, Амэрыкі лаціна-амэрыканцаў і Амэрыкі азіятаў. Ёсьць Злучаныя Штаты Амэрыкі¹³.

¹⁰ Miller Lisa. Trying Times for Trinity. Newsweek. 2008. 24 March.

¹¹ Kristol William. Generation Obama? Perhaps Not // New York Times. 2008. 17 March.

¹² Obama Barack. On My Faith and My Church. Huffington Post. 2008. 14 March.

¹³ Гл. на <http://ca.youtube.com/watch?v=1UDKXKGZ3PY>

РАШЭД ЧОУДХУРЫ

Ён таксама нагадаў удзельнікам зьезду й тэлегледачам, што ў штатах, дзе па-пулярныя дэмакраты, людзі таксама моляцца «магутнаму Богу», а ў штатах, дзе папулярныя рэспубліканцы, таксама ёсьць «сябры-геі». Іншымі словамі, ён заклікаў амэрыканцаў пазбавіцца стэрэатыпаў, якія падзяляюць іх адзін ад аднаго. Паводле Абамы, «мы — адзін народ». Менавіта гэта прагнула пачуць амэрыканская публіка, асабліва ліберальная. І гэтыя словаў ў адзін момант зрабілі з Абамы адну зь вядучых палітычных постацяў краіны.

Нядаўна дарадца кампаніі Гілары Клінтан, Джаралдын Фэрара, якая балітавалася на пасаду віцэ-прэзыдэнта ў 1984 г., выказала меркаваньне, што калі б Абама быў белым мужчынам ці жанчынаю любой расы, ён бы не дасягнуў сваёй цяперашняй пазыцыі¹⁴. Пасля гэтага ёй давялося пакінуць кампанію Клінтан, бо ў сёньняшняй Амэрыцы такія выказваныні ад аўтарытэтнай асобы лічацца недапушчальнымі. У гэтых словах, аднак, ёсьць доля праўды. На грамадzkую дзейнасць Абаму натхніла ягоная самаідэнтыфікацыя як афраамэрыканца. На палітычную дзейнасць яго часткова натхнілі ідэі ягонага чорнага пастара ў афраамэрыканскай царкве. Але ці можна зьвесыці ўсю асобу Абамы да яго расы? Вядома, што не. Як кажа сам Абама,

праўда, што мая ідэнтычнасць пачалася з расы, але яна на ёй ня скончылася й не магла скончыцца. У любым выпадку, гэта тое, ува што я вырашыў верыць¹⁵.

Абама стаў увасабленьнем надзеі мільёнаў амэрыканцаў, бо ён бачыць ня проста Амэрыку, дзе ўсе роўныя, якой бачаць яе будучыню многія чорныя лідэры, але таксама Амэрыку, у якой усе амэрыканцы аб'яднаныя. І паважаюць яны ягоную пазыцыю часткова таму, што ён не зьяўляецца прадстаўніком белай эліты, ад каго такія словаў б рыхыкавалі гучаць фальшыва. А калі Абама кажа, што

Калі на Паўднёвым боку Чыкага ёсьць дзіця, якое ня ўмее чытаць, гэта мяне кранае, нават калі дзіця не маёт. Калі дзесьці ёсьць чалавек сталага ўзросту, які ня можа заплаціць за лекі, якія яму выпісалі і які павінны выбіраць паміж лекамі і платяю за кватэру, ад таго я раблюся бяднейшым, нават калі гэта ня мой дзед ці баба. Калі ёсьць арабска-амэрыканская сям'я, якую арыштоўваюць бяз доступу да адваката й без належнага працэсу, гэта пагражсае майм грамадzkім свабодам¹⁶ —

то яму вераць. І хочуць бачыць сваім прэзыдэнтам чалавека, якому неабыякавыя пакуты розных маргіналізаваных групаў у такой моцнай ды заможнай краіне, як ЗША.

¹⁴ Silva Mark. Geraldine Ferraro: 'If Obama was a white man'. Swamp. 2008. 11 March.

¹⁵ Obama. Dreams from My Father... P. 111.

¹⁶ Гл. на <http://ca.youtube.com/watch?v=1UDKXKGZ3PY>

На папярэдніх выбарах, праведзеных дэмакратамі для амэрыканцаў, якія жывуць за мяжою, Абама атрымаў 66 % галасоў¹⁷. На тэрыторыі ЗША на сёньняшні дзень Абама выйграў папярэдняі выборы ў 30 штатах і рэгіёнах¹⁸. Ёсьць вялікая верагоднасць, што ён стане наступным прэзыдэнтам ЗША. Ад Абамы чакаюць таго, што ня могуць абяцаць іншыя чорныя лідэры накшталт дэмакрата Джэсі Джэксана, бо для іх раса застаецца ў пэўнай меры лініяй падзелу. І таксама ад яго чакаюць такога аб'яднання грамадзтва, якога краіна ня бачыла за ўвесь час панаваньня ў ёй белых англасаксонскіх пратэстантаў (г. зв. WASP-аў), нягледзячы на вялікі сацыяльны прагрэс.

Абама не пакідае абяякавымі людзей, якія раней у амэрыканскай палітыцы ня бачылі нічога, што магло іх натхніць. Тысячы маладых людзей, якія раней ставіліся да палітыкі даволі цынічна, удзельнічаюць у гэтых выбарах і збольшага аддаюць свае галасы Абаму. Таксама за яго галасуюць старэйшыя людзі, якія раней галасавалі супраць усіх. Ёсьць сярод яго прыхільнікаў і тыя, хто парайонувае Абаму з амэрыканскімі героямі накшталт Джона Кэнэдзі. Сярод тых ёсьць прадстаўнікі самой сям'і Кэнэдзі¹⁹. Чаму? Галоўная прычына ў тым, што, як сказаў аднаму амэрыканцу еменскі цырульнік, калі абяруць Абаму, гэта пакажа, што «гісторыя Амэрыкі ўсё-ткі не хлусьня»²⁰.

Барак Абама сцвярджае, што Амэрыка дастаткова вялікая, каб у ёй знайшлося месца для мараў усіх, чый лёс звязаны зь ёю²¹. Разам зь ім такою хочуць бачыць сваю краіну мільёны амэрыканцаў. Яны хочуць бачыць Амэрыку пострасаваю, дзе, як марыў Марцін Лютэр Кінг, людзей будуць судзіць «не па колеры іх скурсы, а па зьмесце іх асобаў». Яны мараць аб краіне, якую зноў будуць паважаць, а не баяцца ці бэсціць іншаземцы, ад эўрапейцаў да афрыканцаў і азіятаў. Яны хочуць удзельнічаць у будаваньні і ўмацаваньні такай Амэрыкі, і вераць, што Абама паможа гэта зрабіць.

Мабыць, галоўнае пытанье ў тым, ці здолее Абама зьдзейсніць тыя зьмены, якія абяцае. Для гэтага ёсьць шмат падстаў. Перш-наперш, яго могуць не абраць, і на прэзыдэнцкай пасадзе можа апыніцца значна больш кансэрватыўная Клінтан альбо рэспубліканец Джон МакКейн. Верагодна, што і Клінтан, і Мак-Кейн, калі нехта зь іх стане прэзыдэнтам, уніясе пэўныя карэктывы ў амэрыканскую палітыку, але ісці так далёка, як Абама, ніводзін зь іх не гатовы. Па-другое, Абаму могуць забіць, і гэта жахлівая магчымасць абмяркоўваецца шматлікімі прыхільнікамі Абамы, якія баяцца, што зь ім можа здарыцца тое, што здарылася

¹⁷ Wayne Leslie. Forget Iowa. How About That Antarctica Vote? // New York Times. 2008. 16 March.

¹⁸ Гл. на <http://www.barackobama.com/index.php>

¹⁹ Kennedy backs Obama ‘for change’ // BBC News. 2008. 28 January.

²⁰ Sullivan Andrew. The View from Yemen // The Daily Dish. 2008. 10 February.

²¹ Obama Barack. The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream. New York: Crown Publishers, 2006. P. 268—269.

РАШЭД ЧОУДХУРЫ

з Кінгам, Эксам і Кэнэдзі²². Па-трэцяе, і больш верагодна, Абама можа апынуцца ў стане Джымі Картэра, які ня змог зьдзейсніць большасці сваіх плянаў, па-куль быў прэзыдэнтом, бо ня меў падтрымкі Кангрэсу.

Аднак магчыма, што Абама ўнясе істотныя зъяненныні ў амэрыканскæе палітычнае поле. Дакладней, іх ён ужо ўнёс. Бо цяпер немагчыма гаварыць пра амэрыканскую палітыку (ці нават аб ЗША ўвогуле), ня згадваючы пры тым той мары, якую ўвасабляе «хударлявы хлопец са съмешным імем» Барак Хусэйн Абама.

²² Interviewer Raises Question of Possible Obama Assassination — With Ted Kennedy // Editor & Publisher. 2008. 29 January.

КРЫТЫКА

УЛАДЗІМЕР МАЦКЕВІЧ

Рэформа адукацыі: апаратная гульня і прафанацыя ведаў

Артыкул, які абмяркоўваецца ў гэтай публікацыі:

Рубинов, Анатолий. *Педагогический зуд реформаторства // Советская Белоруссия. 2008.6 сакавіка.*

Цікавы сам факт вынясеныя крытыкі дзяржаўнай праграмы ў публічную прастору. Звычайная практика, калі ўсе важныя пытаньні развязываюцца кулюарна, ціха, а шырокая публіка даведваецца пра праблемы толькі пасля таго, як усё вырашана. Так было з усімі рэформамі адукацыі ў нашай краіне, яшчэ з таго часу, калі краіна была ўсяго толькі правінцыяй вялікай імперыі, ці часткай вялікай фэдэрэцыі, калі слова «імперыя» камусь рэжа вока. Рэформа адукацыі ў СССР пачалася ў 1983 г., праводзілася рыўкамі, нэрвова і непасльядоўна. У 1991 г. новыя незалежныя дзяржавы ўспадковалі ўжо напаўмёртвую сыстэму адукацыі ад СССР, але агонія адукацыі пачалася ўжо пасля 1991 г., таму такім жывучым аказаўся міт, што «савецкая адукацыя была найлепшай у съвеце». Не была яна такой ніколі. Але, каб гэта разумець, трэба ведаць і памятаць. А гэта, часам, так цяжка. Вось, напрыклад, аkadэмік Рубінаў ня памятае. Бо іначай як патлумачыць лічбу 14? Столікі гадоў, на думку аkadэміка, «нашае

Уладзімер Мацкевіч — мэтадоляг, філёзаф, аўтар шматлікіх артыкулаў у «ARCHE». Сёлета вышлі яго кніга «Становление и развитие сообществ» (б.г., б.м.в., сумесна з Тацянай Вадалажскай), а таксама трэцяе перавыданье кнігі «Об образовании. Полемические этюды». Аўтарская назва тэксту — «Горшае вораг кепскага (некаторыя меркаваньні, што прыходзяць да галавы, назіраючы за тым, як пасварыўся Анатоль Рубінаў з Аляксандрам Радзьковым)».

УЛАДЗІМЕР МАЦКЕВІЧ

грамадзтва рухаецца новым гістарычным шляхам», то бок з 1994 г. Што гэта за год — зразумела, куды падзець тры гады з 1991 па 1994? Да вядзецца нагадаць.

Да 1991 г. усе рашэннын ў систэме адукацыі (як і ў іншых систэмах дзейнасці) прымаліся ў Маскве. У Маскве былі сканцэнтраваныя цэнтральныя органы кіравання, а ў Менску (як і ў іншых сталіцах будучых незалежных дзяржаваў) — толькі выканаўчыя органы. То бок Міністэрства адукацыі БССР было арганізаванае такім чынам, каб выконваць маскоўскія рашэнныні і ўказаныні, а ня думаць самастойна. Ды і як Міністэрства адукацыі ў Менску магло б думаць самастойна, калі ў яго не было дасыледчых інстытутаў, якія маглі б даваць інфармацыю пра тое, што адбываецца. Усе дасыледчыя цэнтры таксама былі сканцэнтраваныя ў Маскве, а ў Менску былі толькі іх філіі ці выканаўчыя падраздзяленыні. Усе мэтадычныя цэнтры, якія распрацоўвалі навучальныя праграммы, зъвест адукацыі, мэтады і падручнікі, таксама былі ў Маскве, а ў Менску, і ў іншых сталіцах рэспублік, толькі іх падраздзяленыні, чыёй задачай была адаптация маскоўскіх напрацовак і прадуктаў да мясцовых умоваў і, пры неабходнасці, пераклад падручнікаў і мэтодык на мясцовыя мовы з мовы «міжнацыянальных зносінаў». А ў Беларусі нават гэтай задачы не стаяла, усё і так было даступна на «агульназразумелай мове». Такім чынам, калі пасыля прыніцця цэклярацыі пра сувэрэнітэт Беларусі сапраўды давялося вызначацца з «новым гістарычным шляхам», у краіне для гэтага трэба было шмат чаго ствараць наноў. Выканаўчыя структуры мусілі рабіцца кіраўнічымі, самі выпрацоўваць і прымаць рашэнныні.

Можна сказаць мэтафарычна так: пасыля развалу СССР галава імперыі засталася ў Маскве пры расейскім тулаве, а новым незалежным дзяржавам дасталіся толькі руکі, ногі ды хвасты. Руکі, ногі ды хвасты самі сабой кіраваць ня ўмеюць. Гэта як яшчарка, якая ў небясьпецы адкідае свой хвост і ўцякае, разъдзяліўшыся на дзве часткі. Пэўны час хвост яшчэ варушыцца, нібыта жыве сам па сабе. Уцеклая яшчарка з галавой потым адросціць сабе новы хвост, але ніводзін хвост ня здольны адгадаваць сабе новай галавы. Прыкладна ў такім становішчы апынуліся новыя незалежныя дзяржавы ў 1991 г. У Маскве тады злараднічалі, што так доўга ня будзе, што ўсе былія «рэспублікі», рана ці позна, вернуцца ва ўлоньне імперыі. Прычым ня толькі па газ і нафту, але і па веды, па разум і дырэктывы. Аднак Масква тады не ацаніла энэргіі свабоды і незалежнасці. Малыя народы аказаліся здольныя на чуды. На хвалі энтузіазму, натхнёныя свабодай народы сабраліся і началі ствараць у сябе тое, чаго раныш не было, — урады, якія бяруць на сябе ўсю паўноту адказнасці за нацыі, інстытуты, якія забяспечваюць гэтыя урады патрэбнымі ведамі, інфармацыяй, праектамі, праграмамі і ўсім неабходным для сувэрэннай дзяржавы.

Так было і ў Беларусі, у беларускай систэме адукацыі. Міністэрства адукацыі праходзіла паскораную беларусізацыю. Беларусізацыя палягала ня толькі ўва ўспамінаныні напаўзабытай беларускай мовы, у паскоранай падрыхтоўцы беларускамоўнага справаводзтва і новых падручнікаў. Галоўны аспект беларусізацыі

міністэрстваў і ўраду ў цэлым палягаў у тым, каб з рэгіянальнага правінцыйнага органу кіраваньня імпэрыяй ператварыцца ў нацыянальны, дзяржаўны ўрад. Ад падпарафаваньня вышэйшым органам перайсьці да сувэрэннага кіраваньня. Такая трансфармацыя вымагае багата часу, некалькі гадоў — можа, пяць, можа, болей. Досьвед суседніх краінаў паказвае, што на гэта ідзе каля дзесяці гадоў. У Беларусі такі працэс трансфармацыі ішоў вельмі шпарка, прынамсі ў систэме адукацыі. Апроч рэарганізацыі самога Міністэрства адукацыі, працэс закрануў і парламэнт, то бок Вярхоўны Савет БССР 12-га скліканьня, які застаўся па СССР, але паспрабаваў стаць парламэнтам сувэрэннай дзяржавы. Камісію ў справах адукацыі ў гэтым парламэнце ўзначальвалі Ніл Гілевіч і Алег Трусаў. Ні першы, ні другі не былі прафэсіяналамі ў гэтай сфэры, ім даводзілася ўсё засвойваць у працэсе. Яны нават не былі прафэсійнымі палітыкамі. А хто тады быў прафэсіяналам у дзяржаўным кіраваньні? Ніхто. Успомнім яшчарку без галавы. Калі недзе і маглі быць прафэсіяналы, дык у Маскве. Але яны не зьбіраліся нічым дапамагаць беларусам ці камусь яшчэ. Дый ніхто не зьвярнуўся б да іх па дапамогу. Чаго варты іх «прафэсіяналізм», яны паказалі ўсяму съвету. «Такую краіну развалілі» — сталі казаць пра тых «прафэсіяналаў», хто з гумарам, хто з горыччу. Але гэты гістарычны факт можа разглядацца і як ацэнка ўсёй савецкай адукацыі. Ну не магла быць савецкая адукацыя добрай, калі яе выпускнікі ня ўмелі кіраваць краінай.

У 1991 г. усім давялося засвойваць дзейнасць, якой раней не займаліся, ці выходіць на такі ўзровень дзейнасці, пра які раней і марыць не маглі. Навуковыя работнікі, якія раней кіравалі толькі дыплёмнымі працамі некалькіх студэнтаў і асыпрантаў, вучыліся кіраваць краінай і дзяржавай. Трэба аддаць належнае тым навуковым работнікам, яны багата пасьпелі. На базе некалькіх філіяў маскоўскіх НДІ ў беларускай систэме адукацыі былі створаныя Нацыянальны інстытут адукацыі, Рэспубліканскі інстытут прафэсійнай адукацыі і Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы. Вядома ж, сама назва двух апошніх паказвае, што іх стваральнікі былі яшчэ далёкія ад паўнавартаснага нацыянальнага самавызначэння, але яны стараліся. Быў арганізаваны Інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кіраўнічых работнікаў і спэцыялістаў систэмы адукацыі (цяпер Акадэмія пасльядыплёмнай адукацыі), у якім павінны былі рыхтавацца новыя кіраўнічыя кадры. А пакуль тыя кадры рыхтаваліся, у лідерах апынуліся тыя, хто штосьці мог ды ўмеў. У Горадні знайшоўся Міхаіл Гусакоўскі, ён ачоліў часовы калектыв распрацоўшчыкаў, які падрыхтаваў першую канцэпцыю рэформаваньня нацыянальнай школы. Рэй пачынаў весьці Аляксандар Пархоменка, які ініцыяваў стварэнне Нацыянальнага інстытуту адукацыі, агульнанацыянальнага часопіса «Адукацыя і выхаванне» і які ачоліў працу над шэрагам найважнейшых дакумэнтаў трансфармацыі беларускай адукацыі з правінцыйнай у нацыянальную. Можна было б назваць цэлы шэраг ініцыятыўных групаў сярод навукоўцаў і пэдагогаў, якія, не чакаючы дырэктываў зверху, рабілі тое, што маглі і ўмелі для захаваньня і разьвіцця систэмы адукацыі ў краіне. За трэці гады было зроблена вельмі шмат.

Цяпер нават цяжка гэта ўсё ацаніць.

Але тут прыйшоў той самы год, зь якога для спадара Рубінава пачынаецца новая беларуская гісторыя. І ўсё было спынена. Можа, не да канца, яшчэ некалькі гадоў даваў аб сабе знаць энтузіязм нацыянальнага адраджэння. Калі нешта не патрапілі зрабіць у рамках дзяржаўных інстытутаў, рабілі тое ў грамадzkім і прыватных сектарах. Нешта рэалізоўвалася ў праграмах Фонду Сораса, які фінансаваў нават і дзяржаўныя праграмы, нешта рабілася ў прыватных школах і ВНУ, якія пасыпелі паўстаць за тры першыя гады незалежнасці.

Але ўсё ж, пачынаючы з 1994 г., краінай сталі кіраваць людзі несамастойныя, часам баязьлівыя, часам проста без усьведамлення, што і навошта яны робяць, часам тыя, хто рэалізоўваў свае прымітыўныя эгаістычныя памкненыні. Новы міністар адукацыі Васіль Стражай у 1994—1996 гг. яшчэ спрабаваў нешта добрае зрабіць з адукацыяй. Але неўзабаве ён цалкам пагрузіўся ў аппаратныя гульні. Яго ўжо хвалявала не сама рэформа адукацыі, а тое, каму выпадуць ляўры за посьпехі рэформы ці кухталі за яе правал. І ён рабіў ўсё, каб здабываць ляўры, съпіхваючы на іншых ўсё, за што могуць крытыкаваць. Да моманту дзяржаўнага перавароту ў лістападзе 1996 г. былі згорнутыя ўсе інавацыйныя і рэфарматарскія мерапрыемствы, спрафанаваная праца над новым законам «Аб адукацыі» і над праектам і праграмай рэформы. Адукацыя зрабілася арэнай палітычнай барацьбы. Першы канфлікт усchaўся паміж Васілём Стражавым і ягоным намеснікам Аляксандрам Казулінам. Ратуючы Казуліна ад гневу Стражава, Лукашэнка прызначае яго рэктарам галоўнай ВНУ краіны, а ў якасці платы за паратунак патрабуе поўнай дэпалітызацыі БДУ.

Потым былі іншыя бай і канфлікты, але ўсе яны былі дробнымі міжасабовымі разборкамі. Усе людзі, якіх сапраўды хвалявала адукацыя — то бок будучыня нашай краіны, былі выцесьненыя з систэмы адукацыі ці то ў недзяржаўныя сектар, ці то ў эміграцыю, ці то ў маргіналы. Прафэсійная кампэтэнтнасць работнікаў Міністэрства адукацыі і навуковых інстытутаў, пералічаных вышэй, зынжалася на вачах. Пачалася прафэсійная дэградацыя. З ранейшых лідэраў рэформы адукацыі ўстрымалі пазыцыі літаральна некалькі чалавек: акурат тыя, хто адмовіўся ад рэфарматарства. Адзін з такіх людзей — цяперашні рэктар БДУ. Калі прасачыць зъмену міністраў адукацыі Беларусі, пачынаючы ад апошняга міністра адукацыі БССР Дземчука, да цяперашняга Радзькова, дык гэта гісторыя прафэсійнага згалення. Дзямчук быў вельмі неблагім спэцыялістам у адукацыі і ў кіраванні на фоне Гайсёнка і Стражава, якія дасягнулі посьпехаў толькі ў аппаратных гульнях. Брыгадзін, які зъмяніў Стражава, быў зусім выпадковым чалавекам на гэтай пасадзе. Ён і нядоўга на ёй пратрываў, бо яму выпала адказваць за глупствы і галавацяпства папярэдніх «рэформаў». Потым прыйшоў Радзькоў. Гэты чалавек з праўніцыйнай ВНУ, займаўся са старэлай навуковай тэмай, якая была вычарпана яшчэ ў 70-я гг. І свае архаічныя ўяўленыні пра тэставаныне ён, карыстаючы з высокай пасады, насаджае ў беларускай школе, уводзячы тое, ад чаго ў

передавых краінах адмовіліся гадоў 30—40 таму. Сёння гэтыя анахранізмы мянуюць рэформай адукацыі.

Але ці з гэтым змагаецца аўтар артыкула ў «Советской Белоруссии» акадэмік Рубінаў? Не, ён выступае супраць рэформы як такой. Наколькі несучасны чалавек цяперашні міністар адукацыі, але і ён, знаходзячыся ў цэнтры падзеяў, разумее, што цяперашні стан систэмы недапушчальны. Ён ня толькі не адпавядае сучасным патрабаванням эўрапейскай краіны, але проста не адпавядае нават нормам функцыянованьня. Выкладнікі ўдаюць, нібыта вучаць, навучэнцы і студэнты ўдаюць, нібыта вучацца. Школа больш ня ў змозе падрыхтаваць сваіх выпускнікоў да паступлення ў ВНУ, рыхтуюць толькі рэпэтытары. Студэнты ў ВНУ спрабуюць толькі задаволіць дробнае славалюбства выкладнікаў, завучваючы іх убогія ўяўленыні пра прадмет вывучэння дзеля таго, каб ім жа здаць іспыты і залікі. Самастойнай працы студэнтаў практична няма, усе рэфэраты пампуюцца з інтэрнэту ці купляюцца за грошы. Дошкі абвестак вакол ВНУ і их інтэрнатаў стракацца пра панавамі паслугаў у напісаныні курсавых і дыплёмных працаў, а таксама дысэртацыяў за памяркоўную плату. Вяршыняй цынізму сталася тое, што такія абвесткі вісяць у ВНУ побач з загадамі дэканатаў.

Адукацыя зрабілася сферай ценявых паслуг. Гэта відавочна для ўсіх. І гэта патрабуе ўжо ня проста рэформы, але санацыі ўсёй систэмы. Няўажко спадар Анатоль Рубінаў, першы намеснік старшыні Адміністрацыі Прэзыдэнта Рэспублікі Беларусі, акадэмік, гэтага не разумее?

Разумее, ня можа не разумець. Реч у тым, што шырокая грамадзкасць да-ведала пра існаванье акадэміка Рубінава тады, калі яго прызначылі кірауцца Вышэйшай атэстацыйнай камісіяй — ВАКам. Гэта орган, якія адказвае за самы высокі ўзровень кваліфікацыі і адукацыі — за якасць навуковых ступеняў і званьняў. Акадэмік Рубінаў быў прызначаны галавой ВАКу, калі продаж доктарскіх і кандыдацкіх ступеняў стаўся ня проста распаўсюджанай практикай, а адзіным способам здабыванья навуковых ступеняў і званьняў у некалькіх галінах науки, у прыватнасці ў эканоміцы і ў пэдагогіцы. Акурат Рубінаву было даручана навесьці парадак у гэтай справе, утаймаваць карупцыю. Акурат ён тады голасна абвясціў, што ў апошнія гады дактарамі эканамічных і пэдагагічных науک становіцца чыноўнікі высокага рангу, якім ці то няма калі займацца наукаў згодна з пасадай, ці то няма калі займацца кіраваннем, бо яны аддаюць сябе служэнню науцы. Гэта тады нікога не зьдзівіла. Бо ўсе людзі кандыдацка-доктарскага веку жылі яшчэ ў Савецкім Саюзе. Усе памятаюць, што першым кірауніком СССР з вышэйшай адукацыяй быў Чарненка, і атрымаў ён дыплём, ня вучачыся ў ВНУ, але будучы першым сакратаром абкому — то бок начальнікам і гаспадаром ВНУ, якая выпі-

Продаж
доктарскіх
і кандыдацкіх
ступеняў
стаўся адзіным
способам
здабыванья
навуковых
ступеняў
і званьняў
у эканоміцы
і ў пэдагогіцы.

сала яму дыплём. Рэальным студэнтам з усіх правадыроў СССР быў толькі Гарбачоў. Усе разумелі, што Міхаілу Мясыніковічу на тых пасадах, якія ён займаў у сваёй кар'еры, было не да навукі, што дысэртацыю яму памагалі пісаць іншыя. Усе, хто хацеў, ведалі пра скандал з доктарскай дысэртацыяй тагачаснага рэктара БДУ А. Казуліна, ведалі і рэальных аўтараў ягонай «навуковай» працы. Мала таго, вядомы на ўвесь Менск Кім Хадзееў ніколі не хаваў, што напісаныне дысэртацый за гроши было адной з галоўных крыніц ягоных даходаў. Ён напісаў больш як пяцьдзесят кандыдацкіх і чатыры ці пяць доктарскіх. Напісаныне дысэртацый зрабілася бізнесам для многіх людзей. Але калі б толькі напісаныне. А зацьвярджэнне гэтых, з дазволу сказаць, «навуковых працаў» у навуковых радах і ў самім ВАКу? Няўжо гэта адбываецца бескарысліва? Хто дасыць гэтаму веры?

І вось Рубінаў становіща кірауніком ВАКу, каб спыніць гэтую практику. Ці спыніў? А як пра гэта даведацца без рэформы ВАКу і ўсёй систэмы? Ва ўсёй гэтай систэме няма галоснасці і адкрытыасці. Ды ў гэтым і зацикаўленых няма. Каму патрэбная адкрытыасць? Хіба тым «дактарам» і «прафэсарам», якія купілі свае ступені і званыні ў 90-я гг., а цяпер самі гандлююць імі, засядаючы ў навуковых радах? Не, не патрэбныя ім галоснасць і празрыстасць гэтых працэсаў.

А ці патрэбная рэформа адукацыі ўсім гэтым людзям? Не.

Рэч у тым, што рэформа адукацыі ў сучасных умовах ня можа быць якой тоця, яе ня могуць прыдумаць ні Стражава, ні Радзькоў. Сёння Эўропа зь яе Балёнскім працэсам дыктуюць моду ў адукацыі, вызначаюць, што варта, а чаго ня варта рабіць. Гэта можа камусь падабацца, камусь не, можа какось натхняць, какось зневажаць у найлепшых «патрыятычных» пачуцьцях, але гэта так. Мы спазніліся. На пачатку 90-х гг., акурат у тых гады, пра якія забыўся акадэмік Рубінаў, мы яшчэ маглі знайсці свой шлях, свае падыходы, маглі ўзяць удзел у падрыхтоўцы Балёнскага працэсу. Ды што там маглі, ЭГУ і быў удзельнікам гэтага працэсу ці ня з самага пачатку. Але ў сярэдзіне 90-х гг. у сусьветнай адукацыі адбыліся рэвалюцыйныя зьмены, і рэвалюцыя гэтая рабілася ў Эўропе і эўрапейскім університетамі. Усе, хто выпаў з гэтага працэсу, — адсталі назаўсёды. Мы маглі, але... не змаглі. Мы пайшлі сваёй дарогай, каб «не ісьці за цывілізаваным сьвятам».

Дык пра што цяпер хвалюецца спадар Рубінаў? Пратое, каб спыніць рэформы Стражава і Радзькова? У гэтым зь ім нельга не пагадзіцца. Гэтыя «рэформы» трэба неадкладна спыніць.

Стражаваў настойваў на 12-годцы, пераконваючы настаўнікаў і бацькоў, што гэта зьменышыць нагрузкі дзяцей у інтарэсах іх здароўя. Добрая мэта. Але 12-гадовая школа ўведзеная, а нагрузкі на дзяцей ня толькі ня зьменілася, а, наадварот, павялічылася. Ня зьнізілася і нагрузкі на настаўнікаў. Рэформа не дасягнула абіццяных мэтаў. Але калі прыйшоў Радзькоў, усё сталася яшчэ горш. Рэч у тым, што загружаныя на поўны дзень і шэсць дзён у тыдзень дзеці ў школе ня могуць займацца карыснымі справамі — вучыцца і развівацца. Але цяпер яны занятыя толькі выкананнем кантрольных і праверачных задань-

няў. Ладная частка школьнага часу ідзе не на навучаньне, а на кантроль ведаў. Якіх ведаў? Іх няма калі атрымліваць, пакуль яны толькі кантралююцца. Зыніжэньне ўзроўню ведаў праявілася вельмі рэзка. Як адказала Міністэрства адукацыі на гэты трывожны факт? Так, як толькі і могуць некампэтэнтныя кіраўнікі, — узмацненінем кантролю. Калі далей так пойдзе, то дзеці наагул ня будуць вучыцца, а толькі праходзіць тэставаньне, пісаць кантрольныя і здаваць рэфэраты, спампаваныя з інтэрнэту.

Беларуская школа ўжо зынішчаная. Калі нашыя дзеці яшчэ чагось вучыцца, то толькі дзяякуючы герайзму і самаахвярнасці настаўнікаў, адданых сваёй справе, якія маўкліва ігнаруюць «рэфарматарскія» ідэі чыноўнікаў. На мяжы поўнай дэградацыі і вышэйшая школа. Ратуе яе толькі славалюбства, кар'ерызм маладых людзей і адносная даступнасць дыстанцыйнай адукацыі, прыватная адукацыя, імкненіне павучыцца за мяжой. Студэнты вучыцца самі, насуперак нашым ВНУ. Нехта таму, што здолны і мэтаскіраваны, нехта для таго, каб падрыхтавацца да атрыманьня вышэйшай адукацыі за мяжой.

Так, сучасная «рэформа» ўбогая, прымітывальная, антынародная. І супраць гэтай «рэформы» трэба змагацца. Змагацца супраць — гэта адно, а за што змагацца — вось галоўнае пытаньне. Змагацца трэба за рэальную рэформу. Барацьба Рубінава з Радзьковым, пра якую ў колах пэдагогаў, навуковых кадраў і чыноўнікаў было ведама ўжо даўно, пасъля таго, як яны напісалі лісты адзін пра аднаго Лукашэнку, выглядае як барацьба горшага зь вельмі кепскім.

Усе сацыяльныя пераўтварэнні пасъля XVIII ст., пасъля эпохі Асьветніцтва, за сваю прычыну маюць сыстэму адукацыі. Рэвалюцыі робяцца пакаленнямі, якіх падрыхтавала школа некалькі дзесяцігоддзяў да самой рэвалюцыі. Як казаў Бісмарк у XIX ст.: «войну выйграе прускі настаўнік». Савецкі Саюз прывялі да краху выпускнікі «найлепшай у сьвеце адукацыі». Можна казаць, што гэта былі кепскія выпускнікі ці недавучкі. Але гэта самападман. Гэта былі добрыя выпускнікі. Проста іх гэтак вучылі.

Сучасны стан нашай краіны таксама ёсьць наступствам таго, што ў Беларусі не было і няма нацыянальнай школы, нацыянальна арыентаванай адукацыі. Тому кіраўнікі самага верхняга ўзроўню, міністры і заканадаўцы папросту ня ўлічваюць нацыянальных інтарэсаў. Як іх можна ўлічваць, ня ведаючы іх? Ня ведаючы нават пра іх. Бо гэтага іх не вучылі. Як і няма каму навучыць акадэміка Рубінава сучаснай гісторыі Беларусі. Няма каму ўвесыці ў курс сучаснай палітыкі ў галіне адукацыі ў Эўропе. Ня ведаю, як добра вучыцца Рубінаў у школе. Відаць, пасъпяхова, бо да гэтай пары разважае ў схемах пяцідзесяцігадовай даўніны. Гэта ў 60-я гг. вучылі, што індустрыялізацыя — гэта вяршыня прагрэсу, таму работнік важнейшы за навукоўца. І сыстэма адукацыі мусіць рыхтаваць працоўныя кадры для прамысловасці і сельскай гаспадаркі, а ўва ўніверсітэтах мусіць рыхтаваць толькі тых, хто будзе навучаць гэтых работнікаў і прыдумваць ім працу, напрыклад, выкладнікаў і інжынераў-тэхнолягай. Але ўжо пасъля таго, як Рубінаў скончыў школу і ВНУ, была «рэвалюцыя мэнэджараў», увесь съвет перажыў эпоху інфарматызацыі, навука сталася «прадукцыйнай сілай» і г. д.

УЛАДЗІМЕР МАЦКЕВІЧ

Ці ведае Рубінаў, што ў краінах, дзе ёсьць сучасная вышэйшая адукацыя і сучасная школа, для вытворчасці дастаткова 3—5 % працаздольнага насельніцтва, а не 40—60 %, як было ў эпоху індустрыялізацыі, пра якую яму самому апавядалі ў школе?

І гэтыя людзі кіруюць нашай краінай? І гэтыя людзі распрацоўваюць для нас ідэалёгію? Яны мяркуюць, што здольныя гэта рабіць. Хто можа паказаць ім, што гэта ня так?

З расейскай

ІГАР МАРЗАЛЮК

Сімптомы «пажаданай гісторыі»

Публікацыі, якія згадваюцца ў артыкуле:

Марзалюк, І. *Людзі даўняй Беларусі: этнаканфесійныя і сацыякультурныя стэрэатыпы (X—XVII стст.)*. — Магілёў: МДУ імя А. Кулішова, 2003. — 322 с.

Plokhy, Serhii. *The origins of the slavic nations. Premodern identities in Russia, Ukraine, and Belarus*. Cambridge University Press: Cambridge — New York — Melbourne — Madrid — Cape Town — Singapore — São Paulo, 2006.

Булгакаў, Валер. *Гісторыя беларускага нацыяналізму*. — Вільня: Інстытут беларусістыкі, 2006. — 328 с.

Казакевіч, Андрэй. Яничэ адна гісторыя пра беларускі нацыяналізм // ARCHE. 2007. № 7—8.

Булгакаў, Валер. Злыя дэманды беларускай гісторыі // ARCHE. 2007. № 9.

У чым галоўныы грэх аўтара «Гісторыі беларускага нацыяналізму»? Ясна, у парушэнні «ўстойё» беларускай нацыянальна-патрыятычнай гісторыяграфіі.

Ігар Марзалюк — доктар гістарычных навук, загадчык катэдры археалёгіі і спэцыяльных гістарычных дысцыплін Магілёўскага дзяржаўнага ўніверситету імя Аркадзя Кулішова. Апошняя кніга — манаграфія «Этнічны і канфесійны свет беларускага горада XVI—XVIII стст. (этнаканфесійны склад насельніцтва, этнічны і канфесійны стэрэатып беларускіх гараджан)» (МДУ імя А. А. Кулішова, 2007). Аўтарская назва тэксту — «Міністэрства праўды па-беларуску (З нагоды рэцэнзіі Андрэя Казакевіча на «Гісторыю беларускага нацыяналізму» Валера Булгакава)».

Вось што піша Андрэй Казакевіч:

...Тэкст Булгакава зручна разглядаць як сімптом. У значнай ступені гэта эпатажная (гэта асабліва трэба памятаць пры чытанні тэксту) спроба скарачэння генеалогіі ва ўмовах стомы ад нацыянальных міфаў, лёгкага, але ўстойлівага дыскамфорту ад беларускасці... У пэўных асяродках беларускае супольнасці пасля зыходу «нацыянальнай» хвалі 1990-х гг. адчуваецца надыход стадыі стомленасці, асабліва ад нацыянальных «ідэяў», «аўтарытэтаў», і паўстае жаданне іх разбурыць з вышыні ўласнае інтэлектуальнае пазіцыі. Стомуленыя ад гісторыі інтэлектуалы хочуць трапіць ва ўтульнае спажывецкае асяроддзе сучаснасці. Нельга сказаць, што тэндэнцыя дамінуе, але на сёння ўжо пашыраная. У прыватнасці можна прыгадаць апошнюю кнігу В. Акудovicя «Код адсутнасці».

Мала таго, кніга Булгакава — гэта

...атака, накіраваная не на разбуранне нейкае ўстойлівае міфалогіі, якая ў Беларусі так і не мае легітымнага статусу, але на асобныя інстытуты, якія традыцыйна лічацца асноваю беларускае нацыянальнае ідэнтычнасці: гісторычная наука, гісторыя літаратуры і г. д.

Як на мяне, дык рэцэнзія Казакевіча — гэта таксама сімптом: сімптом, які красамоўна адлюстроўвае ўзровень міфалагізаванасці гістарычнай свядомасці ў Беларусі. Казакевіч не адзін такі. Значная частка маіх калегаў, прафесійных гісторыкаў, шчыра вераць (блажен, *кто верует!*) у кантынуітэт беларускай ідэі ад «ліцвінства» і «краёвасці», спаланізаваную шляхту Беларусі і створаную ёй польскую культуру называюць беларускай, а ў нацыянальны пантэон беларускіх герояў на поўным сур'ёзе «прапісваюць» не толькі Вітаўта Вялікага, але і такіх творцаў і пратаганістаў мадэрнай польскай нацыянальнай ідэнтычнасці, якімі былі Тадэвуш Касцюшко ды Адам Міцкевіч.

Але аб усім па парадку.

Прыемна, што В. Булгакаў у сваім адказе А. Казакевічу «Злыя дэманы беларускай гісторыі» падзяляе тэзы сучаснага знанага ўкраінскага гісторыка Сергія Плахія пра кантынуітэт паміж беларускімі русінамі і сучаснымі беларусамі. Трохі дзіўна, праўда, што спасылка прысутнічае толькі на С. Плахія. Апошні, наколькі мне вядома, спасылаецца ў сваім тэксце (заўважым без асаблівай сціпласці — неаднаразова)¹ на нашу доктарскую манографію, бо яна, што ні кажыце, і выйшла раней, і многія тэзы, з якімі С. Плахій пагадзіўся ды ўмацаваў дадатковай аргументацыяй, там былі агучаны ўпершыню... Но на яе Булгакаў не спасылаецца таму, што лёс

¹ Дарэчы, сам В. Булгакаў першым праінфармаваў мяне пра гэтую навіну, а ўжо пазней я сам атрымаў прыемную магчымасць азнаёміцца з тэкстам С. Плахія.

нашай кнігі падобны да лёсу яго манаграфіі? Як вядома, Г. Сагановіч зганьбаваў ды прыбіў няяглага магілёўскага гісторыка да ганебнага слупа прафесійнай недасведчанасці і некампетэнтнасці... Прымінна, калі з тваёй канцэпцыяй пагаджаюцца, нават калі на твае працы і няма спасылкі. Галоўнае, каб у оксфардскіх ці варшаўскіх выданнях былі. Злыя заходнікі даўно забыліся (бо і не ведалі ніколі) пра прынцып партыйнасці гуманітарнай науки і на поўным сур'ёзе лічаць, што галоўнае для гісторыка — імкненне дасягнуць гістарычнай праўды.

Як для мяне, дык відавочным ёсьць той факт, што рэальныя кантынуйтэт існуе акурат паміж рускай супольнасцю беларускіх земляў ВКЛ і намі, сучаснымі беларусамі. Пашукі беларусаў-літвінаў — марная справа. Спрабы рэанімаваць агучаны ў свой час Янам Станкевічам тэрмін «летувіс» для пазначэння этнічных літоўцаў нічога, акрамя няёмкасці, не выклікаюць. Дарэчы, той тэрмін не сам Станкевіч прыдумаў. Ён яго запазычыў з публіцыстыкі шавіністычна настроеных польскіх эндэкаў, якія скарыстоўвалі яго з выразна абразлівым для літоўцаў сэнсам².

Неабходна падкрэсліць тую акаличнасць, што абазнаныя ў моўнай і этнічнай спецыфіцы гістарычнай Літвы мясцовыя інтэлектуалы тэрміны «літвіны» і «літоўская мова» ў дачыненні да беларускамоўнага «простага», сялянскага і mestachkovага насельніцтва Заходніяй Беларусі нават на пачатку XIX ст. не ўжывалі. Прафесар Віленскага юніверсітэта Ігнат Анацэвіч³ у сваіх «Падарожных запісках...» 1828 г. выразна падзяляў насельніцтва Гарадзеншчыны паводле моўнай прыкметы:

На шляху з Вільні ў Ліду мястэчка Жырмуны абазначае мяжу паміж рускай і літоўскай мовамі. Аднак у ваколіцах ёсьць адна вёска, дзе жыхары гавораць па-літоўску, хоць навокал пануе руская мова⁴.

Адам Міцкевіч таксама ніколі не распаўсюджваў найменне «літвін» на заходнебеларускіх сялян, носьбітаў беларускай мовы. Як, дарэчы, ніколі не атаясаміліў іх традыцыю з уласнай:

<...> З усіх славянскіх народаў русіны, гэта значыць сяляне Пінскай, часткова Мінскай і Гродзенскай губерняў, захавалі найбольшую колькасць агульнаславянскіх рысаў. У іх казках і песнях ёсьць усё. Пісьмовых помнікаў у іх мала, толькі «Літоўскі Статут», напісаны іхній мовай, самай гарманічнай і з усіх

² Краўцэвіч, А. Тэрмін «Літва» і «Летува» ў сучаснай беларускай гістарыяграфіі // Гістарычны альманах. Т. 9. Гародня, 2003. С. 106.

³ Ён сам родам з Малой Бераставіцы, што на Гарадзеншчыне (сучасны Бераставіцкі раён Гродзенскай вобласці), сын уніяцкага святара.

⁴ Урывак з падарожных запісак прафесара Віленскага юніверсітэта Ігната Анацэвіча пад час праезду яго праз адну частку Гродзенскай губерні ў ліпені і жніўні 1822 года // Габрусеўч, С. А.: Марозава, С. В. Прафесар Ігнат Анацэвіч. Жыццё. Спадчына. Гродна, 2005. С. 175.

славянскіх моў найменші змененай. Усю сваю гісторыю на зямлі яны прайшли ў страшэннай галечы і прыгнёце⁵.

Для Адама Міцкевіча вобраз старасвецкай Літвы — адназначна вобраз балцкай дзяржавы. Ягоны Навагрудак у «Гражыне» — то горад балцкі, літоўскі, і любымі беларускімі гісторыкамі-міфолагамі «ліцвінамі-славянамі-беларусамі» тут нават «не пахне»... Прыгадайма хоць бы апісанне падрыхтоўкі пахавання Гражыны.

Той самы вобраз Літвы і ў «Конраду Валенроду». «Свае» багі — багі балцкія, літоўская мова — мова балцкая, свае спевы — то спевы вайдэлотаў⁶.

Паказальныя ў гэтым сэнсе і разважанні Уладзіслава Сыракомлі аб гісторычнай мяжы Літвы і Русі ў яго знакамітым творы «Вандроўкі па маіх быльых ваколіцах» (1853). Сыракомля, кажучы пра Літву і Русь, разумее пад гэтымі тэрмінамі два апрыгноныя, адметныя народы. Адны — балты, другія — славяне. У той частцы гісторычнай Літвы, дзе ён жыве, у любым яго сэрцу Верхнім Панямонні, літоўцаў (=літвінаў) сярод простага люду ўжо няма — бо яны, у выніку асіміляцыі, сталі славянамі па звычаях, мове і традыцыях:

...зычлівы чытач, які захода выправіца з намі ў цяперашнюю вандроўку па маіх быльых ваколіцах, няхай прабяжыць вокам па геаграфічнай карце — ад вусця да вытокаў Нёмана ў Мінскай губерні і спыніцца непадалёк ад гэтых вытокаў ... з паўночнага боку Нёмана ўпадае тут у яго рака Сула. На малых картах яна пазначана толькі паўколам, на большых — напісана і яе назва. Амаль у тым жа самым месцы перасякае Нёман, ідучы з усходу і поўначы, старая мяжса паміж Рускай Славянічынай і Літвой. На карце ўсё гэта — у адным месцы, але на зямлі ад Сулы да таго перасячэння мяжы праз Нёман — добрая палова мілі; тут якраз і мая сядзіба Залуча са сваім сціплым набыткам. Аднак мая тэрыторыя не абмяжоўваецца гэтым мізэрным кавалкам зямлі, а цягнучыся аж за згаданую мяжсу Славянічыны, уключае ў сябе вёску, названую Жукаў Барок, дзе ўпадае ў Нёман невялікі ручай Ячонка. На паўночны заход, там, дзе вусце Сулы і Залуча, была яшчэ ўласна Літва, праз крок на паўднёвы ўсход, дзе сёння вёска Жукаў Барок, — ужо руска-славянскія ўладанні дрыгавічоў, крывічоў і г. д. Тут, за якія дзве тысячы крохаў ад майго дамка, я стаю на высокай гары, адкуль адкрываецца такі шырокі кругагляд, адкуль не раз азіраў я бясконцы свет, такі прывабны здалёку, не раз пасылаючы малітву Небу; стаю на гары тварам да сонца, што заходзіць недзе за Нёманам за лес Бярштаны, і крычу: «Направа адсюль ляжала літоўская зямля, край Пяркуна і сардэчнай Мільды, налева пачыналася зямля славянская, зямля сыноў Славы, прыхільнікаў Ессе і Святавіда; потым з гэтага левага боку адбілася тут хрыс-

⁵ Філаматы і філарэты. Зборнік. Менск, 1998. С. 122.

⁶ Філаматы і філарэты. Зборнік. Менск, 1998. С. 224—225, 235, 246—250.

ціянская песня і рэха касцельнага звону, а з правага — хрыпаваты гук літоўскага рогу; тут, дзе стаю, спакойны складальнік вершаў, — праходзіла мяжса двух рыцарскіх народаў, у кожнага з якіх — свая будучыня, народаў, такіх розных сваімі наравамі, верай, звычаямі ...

Аднак жалезнае плячо літоўскіх князёў яничэ ў XIII стагоддзі знесла, як Самсон браму філістынаў, мяжу сваёй дзяржавы недзе далёка ва ўладанні мінскіх і полацкіх князёў. Рынгольд, літоўскі князь, бацька Міндоўга, у 1235 г., г. зн. шэсцьсот сямнаццаць гадоў назад, атрымаўшы перамогу над Магільнам (4 мілі ад Залучы) над кіеўскім князем Святаславам, Дэмітрыем Другім і Лявонам Уладзімірскім, заняў тутэйшыя славянскія ваколіцы, зліў іх з Літвой, знёсши гэтую мяжу. З таго часу тут ужо была Літва; Міндоўг, Вітаўт, Гедымін, Альгерд і яго дзеци сталі ўжо ўладарамі гэтых ваколіц; але панаванне Евангелля і крыжса шырылася тут так жа сама хутка, як панаванне літоўскага мяча і сякеры; з крыжам і Евангеллем літоўскія людзі прымалі чужую для сябе мову і звычай народаў, ад якіх узялі веру. А з прычыны таго, што рэлігійная пропаганда вялася не мячом, а хлебам і соллю, пры дапамозе суседской прыязнасці і шырай любові, то поўная асіміляцыя тутэйшых літоўцаў прыйшла так дасканала, што не толькі тут, але нават у ваколіцах Наваградка, даўняй сталіцы Рынгольдаў і Міндоўгаў, дарэмна было б шукаць сярод люду чаго-небудзь літоўскага — звычаяў, грамадскіх парадкаў, мовы ці абрадаў. Калі што і нагадвае старое паганства, то без сумнення носіць хутчэй характэрныя рысы славян, чым літоўцаў⁷.

Польскамоўны літвін Адам Ганоры Кіркор ясна ўсведамляў этнічныя адрозненні паміж насельніцтвам «Літоўскага Палесся». Нідзе і ніколі ўсходнеславянскае беларускамоўнае насельніцтва Гарадзеншчыны і Віленшчыны ён літвінамі не называў. Надзвычай выразна сістэма поглядаў на этнічныя падзелы ў «Літоўскім Палессі» (=гістарычнай Літве) ім адлюстравана ў трэцім томе «Живописной России» (1882). Літоўцы тут заўсёды выразна аддзяляюцца ды супрацьпастаўляюцца сваімі славянамоўнымі суседзямі⁸.

Юліуш Бардах, на якога даволі дзіўна спасылаецца Казакевіч у сваёй рэцэнзіі на кнігу В. Булгакава, паказаў канцовы вынік тых паланізацыйных працэсаў для палітычнага народа ВКЛ — ператварэнне літвінскай шляхты ў частку палітычнага польскага народа ды ўсведамленне імі ўрэшце сваёй нацыянальнай польскасці:

Шматлікія крыніцы сведчаць, што, пачынаючы з XVII ст., адрознівалася вузейшая айчына — Літва — і шырэйшая, Рэч Паспалітая, якую часта называлі

⁷ Сыракомля, Уладзіслаў. Вандроўкі па маіх быльых ваколіцах. Менск, 1992. С. 14—16.

⁸ Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значениях. Литовское и Белорусское Полесье. Репринтное воспроизведение издания 1882 года. Т. III. Ч. 1 — Ч. 2. Минск, 1993. С. 6, 11, 13, 14.

валі Польшаю. Як грамадзяне Кароны, так і літвіны былі паводле тагачасных уяўленняў палякамі. Гэтае паняцце, аднак, мела тады палітычны, а не этнічны характар. Гэткі ж палітычны характар мела акрэсленне «літвін»⁹.

Паводле польскага даследчыка, у другой палове XIX ст. адбываеца зникненне шмату зроўневай свядомасці ў шляхецкім асяроддзі на карысць нацыянальнай польскасці. Працэс гэты стаў выразна заўважны ўжо ў 50-х гг. XIX ст., але асабліва — у часы студзеніскага паўстання 1863 г. ды наступных па ім часах. У выніку

на глебе, якою была шматнацыянальная супольнасць Вялікага Княства Літоўскага, вырас грамадска-палітычны феномен, які атрымаў найменне «краёўцаў». Спасылаючыся на традыцыю Вялікага Княства Літоўскага, яны абвяшчалі салідарнасць насельніцтва краю без увагі на мову і вyzнанне, пропагандуючы яе, як пісаў М. Здзяхоўскі, «шалеющим нацыяналістычным экарсцям». Прымат краёўай повязі канчаткова сфармаваўся ў пачатку XX ст. Ідэалогія краёўцаў была, можна сказаць, працягам і разам з тым трансфармацыйнай шмату зроўневай нацыянальнай свядомасці. Пазіцыі краёўцаў і блізкія да іх сустракаліся часцей сярод інтэлектуальнай эліты, чым у сярэдніх слаях. Значная большасць краёўцаў шляхты і інтэлігенцыі адназначна лічыла сабе палякамі¹⁰.

Праўда, пагадзіцца з тэзісам Ю. Бардаха, што шляхта гісторычнай Літвы ў XVIII — сярэдзіне XIX стст. мела двух- ці нават троху зроўневую нацыянальную свядомасць, цяжка. Цытаваныя ім крыніцы якраз сведчаць, што нацыянальная свядомасць у гэтых літвінаў была польская, у якасці ідэалагічнай радзімы паўсюль выступае менавіта Польша. Літвінская свядомасць, літвінскае самаакрэсленне — гэта акрэсленне субэтнічнае, правінцыйнае, рэгіональнае. Ніякіх ідэалагічных нацыянальных літвінскіх канатацый, права на асобную дзяржаўнасць для Літвы ў будучым, без непадзельнай сувязі з Польшчай, у створаных мясцовых польскамоўнай элітай тэкстах мы проста не знайдзем.

Напрыканцы існавання Рэчы Паспалітай у дачыненні да ВКЛ, як правіла, скарыстоўваўся тэрмін «Літоўская правінцыя»¹¹, уся ж дзяржава звыкла і будзённа называлася «Польшчаю». Лагічным вынікам паланізацыйных працэсаў шляхты ВКЛ у XVIII ст. становіцца выкарыстанне апошнімі для самаакрэслення тэрміна «паляк».

⁹ Бардах, Ю. Штудыі з гісторыі Вялікага Княства Літоўскага. Мінск, 2002. С. 299.

¹⁰ Бардах, Ю. Штудыі з гісторыі Вялікага Княства Літоўскага. Мінск, 2002. С. 310—311.

¹¹ Восстание и война 1794 года в Литовской провинции (по документам архивов Москвы и Минска).

Составление, редакция и предисловие кандидата исторических наук Евгения Константиновича Анищенко. Минск, 2001. С. 3.

Знакамітая навагрудская лекарка, шляхцянка Саламея Пільштынова з Ру-
сецкіх ва ўласнаручна напісаным і выдадзеным у 1760 г. у Стамбуле творы «Аван-
туры майго жыцця» зусім недвухсэнсоўна засведчыла сваю не русінскую, не
літвінскую, а менавіта польскую ідэнтычнасць. Саламея Пільштынова ведае, што
замуж яе выдаюць з Навагрудскага ваяводства, з Літвы¹², але гэты тэрмін, як і
вытворны ад яго тэрмін «літвінка», ёй нідзе ў тэксле ў якасці ўласнага эндаэтно-
німа не скарыстоўваецца. Літва для яе — гэта праста правінцыя Польшчы, асоб-
ныя яе рэгіён. Яе радзіма — Польшча, а яна сама полька:

...ужо з Польшчай назаўсёды развіталася, і тут, у Турцыі, жыць вырашы-
ла, хіба што дзеля таго, каб іншыя, якія ведалі мяне, не дакаралі, што я, полька,
маючы мужа і дзяцей у Польшчы, усе мае тыя часовыя пацехі пакінула, а сама
адна ў чужыя краі без усялякае дапамогі і пацехі выправілася, каб жыць і па-
мерці ў Бозе ўтым краі¹³.

Падобнае самаакрэсленне ёй паслядоўна выкарыстоўваецца па ўсім тэксле
кнігі:

...А мяне выратаваў Бог ласкаю сваёю і строй мой польскі ... я ж хрысціян-
ка, полька... дамагаючыся мяне, быццам я не полька, а вугорка...¹⁴.

У Рэчы Паспалітай у XVIII ст., у эпоху Асветніцтва, працэсы нацыятаўварэння
ішлі тым самым шляхам, што і ў Францыі, дзе ўпершыню на єўрапейскім канты-
ненце (пасля Вялікай Французскай рэвалюцыі) была створана «палітычная» гра-
мадзянская мадэрная нацыя. Як паказаў Рышард Радзік, атаясамленне паняц-
цяў «нацыя» і «дзяржава» было характэрна для свядомасці абываталіяў Рэчы Пас-
палітай перад яе падзеламі. У гэтай асветніцкай канцэпцыі нацыі-дзяржавы ўжо
не было месца для існавання дзяржавы некалькіх народаў, дзяржавы шматна-
цыянальнай¹⁵.

У рэчышчы гэтай асветніцкай канцэпцыі нацыі-дзяржавы планавалася ўжо
не спонтанная, а цалкам свядомая моўная асіміляцыя ўсіх непольскамоўных этн-
ічных супольнасцяў Рэчы Паспалітай. Паказальныя ў сувязі з гэтым погляды
гарачага рэфарматара палітычнай сістэмы Рэчы Паспалітай Гуга Калантая:

*Юстыцыя няхай прамаўляе адной і дзяржжаўнай [krajowej] да народаў мо-
вой... Удасканаленая родная мова, ужытая ў адукациі і прынятая для ўсіх
спружынаў ураду ... склейвае ўсе правінцыі. І той край папраўдзе можна на-*

¹² Пільштынова, Саламея. Авантуры майго жыцця. Мн.: Маст. літ., 1993. С. 20.

¹³ Пільштынова, Саламея. Авантуры майго жыцця. С. 19.

¹⁴ Тамсама. С. 27, 74, 89.

¹⁵ Radzik, R. Między zbiorowością etniczną a wspólnotą narodową. Lublin, 2000. S. 54—55.

зваць адной нацыяй [narodem], які разумееца на адной мове, якому мовы адукайці для права і ўраду досыць¹⁶.

Г. Калантай увогуле лічыў, што рускі народ якраз таму толькі адзін у Рэчы Паспалітай і бунтаваў, бо «...ён ня ўмеў па-польску і межаваў з маскоўскай дзяржавай»¹⁷. А паланізацыя гэтых людзей проста неабходная для інтэрсаў польскай нацыі-дзяржавы.

Пра поўную польскую моўную асіміляцыю сялян-русінаў марыў і «беларускі нацыянальны герой» Тадэвуш Касцюшко:

Прывучаць іх трэба да польскай мовы, няхай па-польску будуць усе іхныя набажэнствы. З часам у іх увойдзе польскі дух¹⁸.

Сваю польскасць Т. Касцюшко выразна засведчыў і ў лісце да імператара Аляксандра I:

Нарадзіўся я літвінам... Заслона будучыні пакрывае яничэ лёсы маёй роднай зямлі і шмат іншых частак маёй айчыны... Жаданне, якое мне засталося, г. зн. каб сисці ў магілу з супакойлівай пэўнасцю, што ўсе падданыя В. Імп. Вялікасці палякі будуць карыстацца з Тваіх, Найяснейшы Пане, дабрадзействаў¹⁹.

Такім чынам, калі б Рэч Паспалітая працягвала існаваць, то ў выніку развіцця буржуазных адносін і надання грамадзянскіх правоў мяшчанам і сялянству магла б сфармавацца адзіная польская нацыя, у якой і беларусы, і літоўцы, і ўкраінцы трактаваліся б як яе складовыя субэтнасы. Толькі падзелы Рэчы Паспалітай паставілі «крыж» на рэалізацыі падобнага варыянту развіцця. Не верыце? Ідэалізацыяй «заходнерусізму», «масквафільствам», «дырэктыўнай гісторыяграфіяй» запахла? Дык можа прыслухаецца да высноваў польскага калегі Анджэя Валіцкага, які прытрымліваецца акурат падобных поглядаў:

Без падзелаў Польшчы і ўсяго таго, што адбылося пасля іх, колькасць еўрапейскіх народоў была б значна меншай...²⁰

Да аналагічных высноваў, што і А. Валіцкі, прыйшоў і такі знаны польскі беларусазнаўца, як Рышард Радзік. Для яго няма сумніву, што калі б не падзелы

¹⁶ Цыт. пав.: Radzik, R. Między zbiorowością etniczną a wspólnotą narodową. Lublin, 2000. S. 57.

¹⁷ Ibidem. S. 58.

¹⁸ Kowecki, J. Kościuszko wobec «Rusinów naszych» // Między Wschodem a Zachodem. Rzeczpospolita XVI—XVIII w. Warszawa, 1993. S. 240.

¹⁹ Цыт. пав.: Бардах, Ю. Штуды з гісторыі Вялікага Княства Літоўскага. Мінск, 2002. С. 301.

²⁰ Walicki, A. Konceptje tożsamości narodowej i terytorium narodowego w myśl polskiej czasów porozbiorowych // Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej. T. 38. 1993. S. 220.

Рэчы Паспалітай, то тут сфармавалася б мадэрная польская палітычна нацыя, аналагічная па сваіх прынцыпах фармавання французскай, а беларусам, літоўцам і ўкраінцам быў бы наканаваны лёс стаць складовай, інтэгральнай часткаю той нацыі. Толькі падзелы Рэчы Паспалітай спачатку запаволілі, а потым і ўвогуле спынілі гэты працэс²¹.

Дазволім сабе адну разгорнутую цытату з тэкстаў Р. Радзіка, якая надзвычай выразна і недвухсэнсоўна сведчыць пра яго ўяўленні на гэты конт:

Уадукаванай Цэнтральна-Усходній Еўропе, падобна як і на заходзе кантынента, мова трактавалася як сродак грамадскай камунікацыі, што садзейнічаў распаўсюджванню асветніцтва, інтэграцыі грамадства ў межах дзяржавы, а не як вызначальнік этнічнай нацыянальна-культурнай еднасці. У Рэчы Паспалітай афіцыйнай мовай, гэтак жа, як і элітарнай, была польская; на землях Венгерскай Кароны афіцыйнай мовай з'яўлялася лацінская. Калі на абедзвюх гэтых тэрыторыях фармаваліся палітычныя нацыі, іх эліты траплялі пад культурную уніфікацыю, аб'ядноўваючыся вакол каштоўнасцей надэтнічных. Хутчэй тыя працэсы адбываліся ў Рэчы Паспалітай, больш марудна — у Венгрыі (у найменшай ступені — у падпарадкованай ёй Харватый). Як жа сталася, што ў Цэнтральна-Усходній Еўропе, нягледзячы на падобныя да заходніх асветніцкія тэндэнцыі, утварыліся нацыі не палітычныя, а культурныя, грамадска-тэрытарыяльныя межы якіх супалі з межамі моўнымі? Адказаць на пытанне можна, калі ў адзінстве разглядзець трэс асноўныя прычыны.

Па-першае, у адрозненні ад досыць стабільнага тэрытарыяльна-дзяржаваўнага ўкладу, што існаваў у Захадній Еўропе, два вялікія грамадска-палітычныя арганізмы Цэнтральна-Усходній Еўропы — Венгрыя і Польшча — заставаліся раз'яднанымі і на доўгі час падпарадкованымі сваім суседзям. Захопнікі былі супраць працэсаў мадзьярызацыі і паланізацыі рознаэтнічнага плебейскага насельніцтва абедзвюх тэрыторый; яны прыпынілі працэс фармавання палітычных нацый (у Беларусі польская мова ва ўстановах з часам была зменена на рускую, у Венгрыі Іосіф II увёў замест лаціны мову нямецкую). Аднак яны не мелі шматвяковай традыцыі панавання на тых землях, былі не ў стане дзеясна і хутка зруспікаваць ці згерманізаваць «пашкоджанае» грамадства, да таго ж мусілі канкурыраваць з польскай і венгерскай элітам. Замест існаваўшага калісці ў цэнтральна-ўсходній частцы кантынента двухуздоўнега этнічна-нацыянальнага ўкладу (напрыклад, беларускамоўнае сялянства — польскамоўная шляхта), што захаваўся на Захадзе (напрыклад, правансалец — галійскі француз), на Усходзе ўтварыўся трохуздоўневы ўклад: этнічны плебес (напрыклад, беларусы) — нацыя дамінуючая (напрыклад, палякі) — нацыя пануючая (напрыклад, рускія). Даўнія традыцыіныя адносіны, калі прад-

²¹ Radzik, R. Między zbiorowością etniczną a wspólnotą narodową. Lublin, 2000. S. 54—65, 82, 83.

стаўнік плебесу, займаючы больш высокое сацыяльнае становішча ў грамадстве, лічыў за «нармальнае» перайманне на абшарах былой Рэчы Паспалітай польскай культуры, паддаваліся хістанням, а потым ламаліся. На землях Цэнтральна-Усходній Еўропы, населеных плебейскімі класамі, пачалі сірацца дзве ўзаемна канкурыруючыя нацыянальныя ідэалогіі (нацыі дамінуючай і пануючай). З'явілася нацыянальная альтэрнатыва, што не існавала раней, — сведчанне магчымасці выбару — а з часам узниклі і думкі пра ўласную этнічную непаўторнасць.

Другім фактам, што вызначыў напрамак развіцця нацыянальных працэсаў у Цэнтральна-Усходній Еўропе, была немагчымасць распаўсюджвання на тых землях вольнай дэмакратычнай ідэалогіі, якая стварала б з насельніцтва тых земляў роўных адзін аднаму абывачеляў, маючых аднолькавыя права і абавязкі. Дзейным спосабам дасягнення гэтага быў працэс допуску пле拜скіх пластоў да палітычных паўнамоцтваў. У сітуацыі распаду традыцыйных — усталяваных у эпоху феадалізму — грамадскіх структур паўторная інтэграцыя адбывалася праз парушэнне нацыянальных сувязей, што асноўваліся на агульнадаступным культурным змесце. Рэакцыяй Расіі на ўхваленне Канстытуцыі 3 траўня 1791 года стаў другі падзел Польшчы. У Венгерскі апошній значнай спробай хаця б часткова паўтарыць французскую нацыянальную мадэль была рэвалюцыя 1848 года, падаўленая пры дапамозе Расіі і Аўстрыі. Кошут цешыўся ў той час надзеяй, што лозунгі аб вольнасці на французскі ўзор з'яднаюць усю этнічную супольнасць вакол нацыі ў яе палітычным разуменні і мовай яе будзе венгерская. У самадзяржавай, эканамічна адсталай царскай Расіі афіцыйная руская мова не была носьбітам дэмакратычных правоў і вольнасцей.

Інакш кажучы, недахоп магчымасцей рэалізацыі дэмакратычных лозунгаў у кансерватыўных краінах гэтай часткі кантынента стаў, з аднаго боку, прычынай запаволенасці працэсаў нацыянальной самаідэнтыфікацыі ў асяродку прыгонных сялян (якія мысліаць у маштабе вёскі, пафай, акругі), але затое з другога — павольнай эвалюцыяй паняцця нацыі ў накірунку яе культурнага (этнічна-моўнага) разумення.

Па-трэцяе, перыяд, у часе якога прыгонныя сяляне не маглі падвергнуцца масавым працэсам нацыяналізацыі (у нашым выпадку — паланізацыі і мадзы-ярызацыі) — галоўнай умовай для гэтага было распрыгоньванне сялян — быў «выкарыстаны» для заклікаў зварнуцца да асэнсавання этнічнай своеасаблівасці іх нацыянальных рухаў і выпрацоўкі нацыянальной ідэалогіі²².

Дзеля чаго я так падрабязна спыніўся на поглядах аб эвалюцыі нацыянальной свядомасці польскамоўнай эліты ВКЛ у эпоху позняй Рэчы Паспалітай на-прыканцы XVIII і першай паловы XIX стст. такіх польскіх польскіх гісторыкаў,

²² Радзік, Р. Беларусы (Погляд з Польшчы). Мінск, 2002. С. 110—111.

як Ю. Бардах, А. Валіцкі і Р. Радзік? Справа ў тым, што іх «другое прачытанне» ў творах некаторых беларускіх гісторыкаў даволі істотна адрозніваеца ад арыгінала. Для сучасных польскіх даследчыкаў няма сумневу, што беларускі народ, як і ўкраінскі (маецца на ўвазе насельніцтва «польскай» Украіны, але не Гетманату), і літоўскі, у выніку паланізацыйных працэсаў стаў плебейскім этнасам, страціў эліту, якая стала польскай і па культуры, і па свядомасці. Для Ю. Бардаха ёсьць фактам, што прынамсі ў другой палове XIX ст. пераважная большасць літвінскай шляхты стала *нацыянальнымі палякамі*, а для Р. Радзіка, А. Валіцкага і Януша Тазбіра реч сама сабой зразумелая, што ўжо ў XVIII — першай палове XIX стст. прадстаўнікі эліты ВКЛ былі *палякамі ў тагачасным сэнсе таго слова*, іх прыналежнасць да «палітычнай нацыі» грунтавалася на адзінстве мовы, культурнай і праўнай традыцыі ўсёй эліты «Польшчы». Таму і тэрміны «літвін», «паляк-караняж», «мазур» ва ўмовах тагачаснай (першая палова — сярэдзіна XIX ст.) шляхецкай рэальнасці ніколі не скарыстоўваліся іх носібітамі дзеля нацыянальнага супрацьпастаўлення, гэта назвы рэгіональныя, субэтнічныя, бо ўсе яны — палякі, маюць адзіную Айчыну — Польшчу²³. А вось у інтэрпрэтацыі А. Смаленчука ўсё гэта выглядае трохі іначай:

Нельга забываць, што ў першай палове XIX ст. паняще польскасці на беларускіх і літоўскіх землях па-ранейшаму звязвалася толькі з прадстаўнікамі вышэйшых сацыяльных колаў грамадскасці. Тэрмін «паляк» быў у першую чаргу палітонімам, які сведчыў пра прыналежнасць да шляхецкай «палітычнай нацыі».

...Шкада, што калегі з Расіі не заўважылі феномену ліцвінскай традыцыі. Ліцвінства грунтавалася на гістарычных і культурных традыцыях ВКЛ, на пэўнай тэндэнцыі да дэмакратызацыі (яна праяўлялася ў цікавасці да народнай культуры), на ўсведамленні сваёй этнакультурнай адрозненасці як ад расійцаў, так і палякаў з этнічнай Польшчы. Яно было часткай патрыятызму Рэчы Паспалітай, але адрознівалася высокай ступенню аўтаномнасці. Паводле веравызнання, большасць прадстаўнікоў ліцвінскай традыцыі належала да Каталіцкага Касцёлу, а паводле грамадскага стану — да шляхты. Літаратурныя і публіцыстычныя творы ў межах гэтай традыцыі ствараліся пераважна на польскай, а таксама на літоўскай і беларускай мовах. Апошняя перадавалася на пісьме лацінкай. Цэнтрам ліцвінскай традыцыі была Вільня.

*Аналіз палітычнай і культурнай дзейнасці ліцвінаў дазволіў польскаму даследчыку Юліюшу Бардаху зрабіць высновы пра падвоенасць іхнай свядомасці, якую часта вызначаюць формулавай *gente Lithuanus (vel Ruthenus), natione Polonus* (ліцвін або русін з паходжання, паляк па нацыянальнасці). Прычым апошнія датычыла палітычна-прававой сферы.*

Гэтая з'ява сфармавалася ў апошнія дзесяцігоддзі існавання Рэчы Паспалі-

²³ Radzik, R. Między zbiorowością etniczną a wspólnotą narodową. Lublin, 2000. S. 86, 87, 113.

тай і захоўвалася ўсё XIX ст. А пэўныя ейныя праявы (краёвасць) назіраліся яшчэ ў першай траціне XX ст. У межах ліцвінства высіпяваў літоўскі, а пазней таксама і беларускі нацыяналізм²⁴.

Куды больш рэалістычна і адэватна выглядае рэфлексія на творы Р. Радзіка Тадэвуша Новака:

P. Radzik паказвае на прыкладзе Францыі, як фармавалася сучасная палітычная нацыя. Далей аўтар параўноўвае французскую, а таксама іспанскую схему з сітуацыяй у Рэчы Паспалітай, каб прадэманстраваць, як шляхта дзяржавы «абодвух народаў» (літвінаў і палякаў) задзіночылася ў адзіную польскую нацыю, але са сваімі рэгіянальнымі адметнасцямі.

**Калі і трэба
каго вінаваціць
у «смерці»
польскамоўных
літвінаў, то
толькі іх саміх.
Яны самі зрабілі
свой, цалкам
свядомы, выбар
на карысць
Польшчы
і польскасці.**

...Уразглядзе эвалюцыі польской нацыянальнай супольнасці на Беларусі P. Radzik канстатуе паступовую змену разумення польскасці ў Краі: ад палітычна-дзяржаўнага да этнамоўнага. Пры гэтым ён адзначае, што за «палякаў» паступова пачыналі ўваажаць у т. л. просты люд «крэсаў» былога Рэчы Паспалітай, і не толькі тутэйшыя шляхцічы, але і самі расійцы і ёўрапейцы ўвогуле. Аўтар кажа, што расійскі фактар паспрыяў аддзяленню тутэйшага люду ад польшчыны і, спасылаючыся на аднаго з даследнікаў, дадае, што без падзелаў Польшчы і таго, што па гэтым адбылося, колькасць ёўрапейскіх народаў была б значна менешаю і карта Еўропы выглядала б цяпер зусім іначай. Гэта вельмі важнае назіранне. Сапраўды, ці можна было б спадзявацца, што, калі б

захавалася Рэч Паспалітая, палонацэнтрычныя тэндэнцыі не прывялі б да таго, пра што мроў T. Касцюшко? Ці не існавала б ад Кракава да Віцебску Польшча, падобная да сённяшняй Францыі, і які лёс напаткаў бы мову тутэйшых сялянаў — «рускую», і без таго насычаную паланізмамі, літоўскую, якая ўжо ў канцы XIX ст. мусіла быта амаль — на ічасце, не назаўсёды — адступіць з-пад аколіцаў Вільні?.. Магчыма, тутэйшым русінам наканавана было б паўтарыць лёс правансальцаў, а літвінам — басконцаў²⁵.

Іначай як недарэчны жарт можна ўспрымаць прэтэнзіі асобных адраджэнскіх беларускіх гісторыкаў на «беларусізацыю» ды «прыватызацыю» Адама Міцкевіча, больш за тое, цвердзіць аб ягонай беларускасці, называць «нашым» паэтам. Насамрэч Адам Міцкевіч быў не проста свядомы сваёй нацыянальнай польскасці (што не перашкаджала яму мець рэгіянальную, субэтнічную, літвінскую свядомасць), а з'яўляўся адным з творцаў мадэрнага польскага нацыяналізму, аргументы

²⁴ Смалянчук, А. Плебейскія нацыі і імперскія перыферыі // ARCHE. 2006. № 11 (51). С. 35.

²⁵ Новак, Т. Вяртанне ў будучыню // Druvis. 2005. № 1. Менск. С. 238—239.

тоўваў у сваёй працы «Кнігі народу польскага і польскага пілігрымства» канцэпцыю польскага каталіцкага месіянства, даводзіў богаабранасць палякаў як народа-пакутніка²⁶. Яго Польшча — то і Карона, і Літва, і Русь. Папросту — «ад можа да можа». *«Litwin i Mazur — bracią sq; czuż kłóczę się bracia o to, iż jednemiu na imię Władysław, drugiemu Witowt? Nazwisko ich jedne jest: nazwisko Polaków»*²⁷.

Такім чынам, калі і трэба каго вінаваціць у «смерці» польскамоўных літвінаў, то толькі іх саміх. Яны самі зрабілі свой, цалкам свядомы, выбар на карысць Польшчы і польскасці.

Гэта зусім недвухсэнсоўна вынікае з дакументаў часоў паўстанняў 1831 і 1863 гг.

У сваім звароце да сойму ў 1831 г. шляхта Літвы, Валыні, Падолля і Украіны выразна засведчыла сваю прыналежнасць да польскай нацыі, да Польшчы, з якой лучаць яе ў адно нацыянальнае і культурнае цэлае гістарычнае традыцыі, звычай і родная (натуральна, што польская) мова²⁸.

Падчас студзеніскага паўстання 1863 г. шляхта Віцебшчыны ў сваім пасланні да паўстанцкага Нацыянальнага ўраду дэманстравала аналагічную пазіцыю:

*Белая Русь, як і другія Ruci, была інтэгральнай часткай сярэднявечнай і паганской Літвы... прайшло яшчэ трэы стагоддзі, цягам якіх Літва, падзяляючы з Польшчай свабоды, славу і, нарэшце, апошнюю нядолю, злілася з ёй у адну польскую нацыю [naród]*²⁹.

Баляслаў Ліманоўскі, апісваючы падзеі канца пяцідзесятых гадоў XIX ст., зусім недвухсэнсоўна маніфеставаў і сваю рэгіянальную літвінскасць, і сваю нацыянальную польскасць:

*Нам літвінам, г. зн. польскай моладзі з гістарычнае Літвы, ішлося перадусім аб тое, каб Літва спалучыла свае рухі з рухамі Кангрэсовай Польшчы... Гэтыя нашыя намаганні да аўяднання Літвы з Польшчай, аднак, пазней памылкова ацэніваліся як дзяржаўніцкае, цэнтралістычнае імкненне на карысць выключна польскай нацыянальнасці. Мы сапраўды прагнулі вяртання Рэчы Паспалітае ў яе даўніх межах, але паводле перакананняў мы былі федэралістычнымі рэспубліканцамі і не толькі хацелі забяспечыць права ўсім нацыянальнасцям, што ўваходзілі ў яе склад, але, як прыхільнікі народа, падтрымлівалі пачуццё нацыянальнае самастойнасці, якое абуджалаася сярод літоўска-рускага народа*³⁰.

²⁶ Мыльников, А. С. Народы Центральной Европы: формирование национального самосознания XVIII—XIX вв. Санкт-Петербург, 1997. С. 100—101.

²⁷ Mickiewicz, A. Kęgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Warszawa, 1986. S. 80.

²⁸ Гл.: Radzik, R. Między zbiorowością etniczną a wspólnotą narodową. Lublin, 2000. S. 125.

²⁹ Тамсама.

³⁰ Бардах, Ю. Штуды і з гісторыі Вялікага Княства Літоўскага. Мінск, 2002. С. 302.

Для Ю. Бардаха няма сумненняў, што пазіцыя Ліманоўскага — гэта пазіцыя *літоўскіх палякаў*, а не каго-небудзь іншага.

Адам Ганоры Кіркор, вызначаючы сябе літвінам на краёвым узроўні, разам з гэтым пачуваў сябе, як і пераважная большасць людзей яго кола, людзей аднаго з ім сацыяльнага паходжання, палякам па нацыянальнасці. Менавіта літвіны, паводле Кіркора, з'яўляюцца «першымі» палякамі сярод астатніх, палякамі вышэйшага гатунку ў параўнанні з «караняжамі». Яны задаюць тон у развіцці высокай польскай культуры, твораць сучасную польскасць высокага кшталту. Ды што там казаць! Уся новая польская літаратура створана імі³¹.

Слаўнае мінулае Літвы, як і Русі, паводле Кіркора, — гэта мінулае, якое не мае будучыні. Літва і Русь (для Кіркора=Беларусь) запазычылі больш высокую польскую цывілізаванасць і культуру, іх зліццё з Польшчаю, палякамі, польскай нацыянальнасцю, факт безумоўна пазытыўны і прагрэсўны³².

Другая палова XIX ст. стала тым часам, калі частка літвінскай польскамоўнай шляхты цалкам і бесправаротна ўсвядоміла сябе палякамі па нацыянальнасці, перастала скарыстоўваць да сябе акрэсленне «літвіны» ўвогуле. Меншасць жа (насамрэд адзінкі) далучылася да літоўскага і беларускага (у канцы XIX — пачатку XX стст.) нацыянальна-вызваленчага руху.

Пра гэтую з'яву з гумарам пісаў Юзаф Мацкевіч:

*Бо цёця Пафця выйшла замуж за літвіна яничэ тады, калі ўсе жыхары б. Вялікага Княства Літоўскага называлі сябе літвінамі. Але пакуль падрастаў Генрых, іх ужо началі называць «літваманамі». Тады літвіны началі зваць сябе палякамі, а літваманы — літвінамі. Справа аказалася досыць заблыта-ная, а часам непрыемная. «Мама, — спытаў ён, — ці наша цёця Пафця — літваманка, ці яна літвінка-полька, але не літвінка?..»*³³

Вельмі красамоўнае адлюстраванне ў беларускім выпадку гэта знайшло ў нацыянальным самавызначэнні трох братоў Іваноўскіх — Вацлаў стаў беларусам, Юры — палякам, а Тадэвуш — літоўцам. Кожны з іх, як вядома, адыграў выдатную ролю ў абранай імі нацыянальной галіне³⁴.

«Простыя» беларускія рыма-каталікі, сяляне і дробная шляхта, цалкам натуральна працягвалі польшчыцу, а ў другой палове XIX ст. гэты працэс набыў амаль што незваротны характар. Па ўсёй Беларусі ніхто тады не ведаў пра такое дзіве, як беларусы рыма-каталікі. Дарэчы, менавіта «злые», «змаскалізаваныя» мясцовыя беларускія інтэлектуалы «заходнярусакі» (і ці не першым — Міхайла

³¹ Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении. Литовское и Белорусское Полесье. Репринтное воспроизведение издания 1882 года. Т. III. Ч. 1 — Ч. 2. Мн., 1993. С. 124, 126—129.

³² Тамсама. С. 135—136.

³³ Цыт. пав.: Туронак, Ю. Вацлаў Іваноўскі і адраджэнне Беларусі. Мінск, 2006. С. 18.

³⁴ Тамсама. С. 12—13.

Баброўскі) традыцыі першымі пачалі скарыстоўваць «лінгвістычны» аргумент — родную мову насельніцтва — дзеля акрэслення яго нацыянальнай прыналежнасці. Менавіта яны, а не высакародныя краёўцы, залічылі ў шэрагі беларускага народа старакаталіцкае, у асноўнай сваёй масе балцкага паходжання, насельніцтва Заходній Беларусі.

Паняцце «паляк» у беларускім выпадку і цяпер самым цесным чынам звязана з рыма-каталіцкай ідэнтычнасцю. Калі б гэта было не так, то сёння ў Беларусі на тэрыторыі Гродзеншчыны не жыло б больш за 300 тысяч палякаў (25,9 % насельніцтва вобласці)³⁵. Паказальнае і тое, што значная частка беларускіх палякаў, паводле дадзеных апошняга перапісу, назвала сваёй роднай мовай беларускую³⁶. Але гэта чамусыці анікім чынам не адбілася на іх нацыянальным самавызначэнні. «Польскі» Вялікдзень, «польскія» могілкі, «польская» вера — хто з нас не чуў падобных азначэнняў у сучасным беларускім горадзе і вёсцы? Прычым — і на ўсходзе, і на захадзе краіны.

Асабіста я не бачу падставаў, каб не пагадзіца з В. Булгакавым, — сапраўды, насуперак цверджанням Святланы Куль-Сяльверставай, А. Смаленчука, А. Казакевіча ды іншых, літвінская традыцыя не стварыла ні беларускага нацыянальнага руху, ні беларускага нацыяналізму. Стварэнне беларускага мадэрнага нацыяналізму — справа беларусаў «захоўніцкай» традыцыі. Каталікі далучыліся да яго пазней. У кнізе В. Булгакава гэта паказана. Праўда, мне не зразумела, чаму В. Булгакаў прыніжае ў беларускім нацыягенезе ролю беларускіх народнікаў, выдаўцу «Гомана»? Што ні кажыць, але яны стварылі першую палітычную праграму ў дачыненні да Беларусі, першымі абронавалі яе права на нацыянальную дзяржаўнасць (у выглядзе аўтаноміі ў складзе Расіі), сцвярджалі, што беларусы цалкам самастойны славянскі народ, а не галіна ці складовая частка якой-небудзь іншай нацыянальнай супольнасці. Што да Францішка Багушэвіча, то няма сумнення ў tym, што яго персанажы Мацей Бурачок, Сымон Рэўка з-пад Барысава — то беларусы па нацыянальнасці. Прадмова да «Дудкі беларускай», безумоўна, насыла культурны беларускі характар, сцвярджала культурную, моўную самастойнасць беларускага народа, існаванне ў яго ўласнай гістарычнай традыцыі ў мінулым. Аднак ніводнага слова аб нацыянальнай будучыні, аб праве беларусаў на самастойную дзяржаўнасць у хоць якой форме, там няма. Ці лічыў сам Ф. Багушэвіч сябе беларусам? Тут ёсьць поле для палемікі. І школы таемныя польскія адкрываюць, за права польскай мовы змагаюць, большасць сваіх твораў напісаў па-польску³⁷. Дзеці ягоныя, дарэчы, ніякіх праяваў беларускага нацыяналізму таксама не засведчылі. Выраслі «нармальнымі» палякамі.

³⁵ Новіцкій, В. И. Католицизм в современной Беларуси // Религия и общество: актуальные проблемы современного религиоведения. Могилев, 2006. С. 78.

³⁶ Мячкоўская, Н. Беларуская мова ў масавай камунікацыі Беларусі: сродак зносін ці ідэалогія? // Terra Alba. Мова і соцыум. Т. III. Марілёў, 2004. С. 152.

³⁷ Radzik, R. Między zbiorowością etniczną a wspólnotą narodową. Lublin, 2000. S. 125, 239—241.

Колькі слоў пра сучасных беларускіх літвінаў і літвінства. У свой час Фрыдрых Ніцшэ, крыйтыкуючы хрысціянства, сказаў, што насамрэч за ўсю яго гісторыю быў толькі адзін хрысціянін, дый той сканаў на крыжы. *Бо ён жыў, як вучыў.* Перафразаваўшы, можна сказаць, што я ведаю толькі аднаго чалавека ў Беларусі, які сапраўды імкнецца жыць як шляхотны літвін, у рэчышчы сармацкай традыцыі. Гэта Алесь Белы. Ён мае на гэта права. Яго туга па літвінстве, замілаванне гэтай традыцыяй — то туга па шляхецкім засценку, туга па tym часе, калі высакародства магло спалучацца (і спалучалася) з грамадзянскай і эканамічнай актыўнасцю, высокай праўнай культурай і адукацыяй³⁸. Іншая справа, што, як ні круці, польскія абшарнікі Беларусі ніколі не збраліся будаваць асобную дзяржаву польскамоўных літвінаў. Спрабы ж паказаць «Сярэднюю Літву» Жалігоўскага як дзяржаўны праект гэтых самых літвінаў — бяздоказныя і не верыфікуюцца крыніцамі. Юзаф Пілсудскі (можа, таксама літвін, а не паляк?) інспіраваў і блаславіў гэту справу і той мэты, дзеля чаго ўсё гэта было зроблена, — дамогся. Віленскі край увайшоў у склад Польшчы, без усялякай, дарэчы, аўтаноміі. Вось такая дзяржаўнасць... І Заходняя Беларусь у складзе Польшчы не была аўтаномнай адзінкай, не звалася ні Літвой, ні Беларуссю, а Крэсамі, Усходній Польшчай. Беларускія АКоўцы таксама змагаліся за незалежнасць і не падзельнасць Польшчы ў межах 1939 г., а не за нешта іншае, не за польскамоўную Літву ці літвінства...

Прыгадайма на заканчэнне выраз, які любіць паўтараць гісторык Алег Латышонак — фальшывая гісторыя нараджае фальшывую палітыку.

³⁸ Ведаю гэта не толькі як гісторык, а яшчэ як і напішадак (па маці) ганарлівай мсціслаўскай шляхты. Ведама, каталіцкай і польскамоўнай...

АЛЕСЬ СМАЛЯНЧУК

Дыскусія пра вытокі на фоне «ідэалагічнай рэвалюцыі»

Публікацыі, якія згадваюцца ў артыкуле:

Марзалюк, І. *Сімптомы «пажаданай гісторыі»* // ARCHE. Гэты нумар.

Булгаков, Валер. *Істория белорусского национализма*. — Вильнюс:
Інститут белорусистики, 2006. — 331 с.

Казакевіч, Андрэй. *Яшчэ адна гісторыя пра беларускі нацыяналізм* //
ARCHE. 2007. № 7—8.

Булгакаў, Валер. *Злыя дэманы беларускай гісторыі* // ARCHE.
2007. № 9.

Гісторыя беларускага нацыяналізму, у т. л. даследаванне ягоных ідэйных вытокаў, належыць да найбольш важных праблемаў айчыннай гістарычнай навукі. Яна датычыць падмуркаў сучаснай гістарычнай памяці і нацыянальнай свядомасці. Гэтая тэма яшчэ больш актуалізавалася ў апошнія гады ва ўмовах інспіраванай уладамі свайго роду «ідэалагічнай рэвалюцыі».

Кніга Валерыя Булгакава і дыскусія, якую яна выклікала, непасрэдна прысвечаная праблеме фармавання нацыянальнай ідэі. Яе карані ў «доўгім» XIX стагоддзі, якое для Беларусі распачалося падзеламі Рэчы Паспалітай, а закончылася Першай сусветнай вайной.

Алесь Смаліянчук — прафэсар Эўрапейскага гуманітарнага ўніверситету ў Вільні. Яго апошняя публікацыя ў «ARCHE» выйшла пад назвой «Плебэйскія нацыі і імперскія пэрыфэрыі» (№ 11 за 2006 г.)

Феномен ідэйных вытокуў беларускага нацыяналізму здаўна прыцягваў увагу даследчыкаў. Толькі пры канцы XX — на пачатку XXI ст. гэтую праблему закраналі Міхась Біч, Генадзь Каҳаноўскі, Адам Мальдзіс, Аляксей Каўка, Уладзімір Мархель, Уладзімір Казбярук, Святлана Куль-Сяльверстava, Сяргей Токць, Павел Церашковіч, Алег Латышонак, Захар Шыбека, Рышард Радзік, аўтар гэтых радкоў ды інш. Многія навуковыя працы сталі рэальнымі крокамі на шляху разумення як «беларускага XIX ст.», так і азначанай праблемы. Але хіба ніводны з сур'ёзных даследчыкаў гэтага перыяду насуперак сцвярджэнню В. Булгакава (у ягоным адказе на рэцэнзію А. Казакевіча) ніколі не рабіў выгляду, што «ўсе звязаныя зь ёй (гісторыяй нацыяналізму. — А. С.) пытаньні былі зънятыя раз і назаўсёды».

Усё, што даследчыкі сёння могуць прапанаваць, — гэта толькі навуковыя гіпотэзы. Іх верагоднасць моцна залежыць ад метадалогіі даследавання, крыніца-знаўчай базы, ведання гістарыяграфіі праблемы, здольнасці даследчыка весці дыялог не толькі з крыніцамі, але таксама з калегамі-апанентамі.

Кніга В. Булгакава — гэта яшчэ адна гіпотэза, якая таксама працуе на даследаванне праблемы. (Яе сутнасць аўтар выказаў ужо на пачатку працы: «Само опознаваніе беларусов как этнокультурной общности было осуществлено в рамках российской националистической реакции на польское восстание 1863 г. [...]»¹).

Праўда, знаёмства з тэкстам кнігі адразу нарадзіла некалькі пытанняў і заўвагаў:

1. Чаму назва не адпавядае зместу кнігі? Калі тэрмін «перадгісторыя» падаецца аўтару празмерна амбіцыёзным, то чаму такім не падаецца тэрмін «гісторыя»?

2. Чаму ў кнізе адсутнічае аналіз гістарыяграфіі праблемы? Відавочна, што кожная наватарская праца павінна ўлічваць гістарыяграфію праблемы. Прыйчым варта не толькі даваць ацэнку канчатковым высновам калегаў, але таксама абгрунтаванню гэтых высноў.

3. Чаму навуковы апарат кнігі не адпавядае патрабаванням навуковага выдання? Здзіўленне выклікае сцвярджэнне, што «историк ідей не буквоед, и для него важна сама мысль или высказывание, а не его совершенно точное описание»².

4. Чаму розныя часткі кнігі напісаныя ў розных стылях? Навуковы тэкст раптам змяняецца публістычным і наадварот. Узнікае ўражанне, што кніга з'яўляеца кампіляцыяй тэкстаў, напісанных аўтарам у розны час і з рознымі мэтамі.

Гэтыя пытанні можна працягваць. Іх значэнне не змяншаецца ад того, што аўтар сам прагаварыў пэўныя недахопы ўласнай працы ў прадмове. Іншыя моманты заўважылі рэцэнзенты. Варта адзначыць рэцэнзіі Андрэя Ціхамірава на старонках «Беларускага гістарычнага агляду»³ і Андрэя Казакевіча ў

¹ Булгаков, В. История белорусского национализма. — Вильнюс: Институт белорусистики, 2006. — С. 26.

² Тамсама. С. 12.

³ Ціхаміраў, А. Гісторыя нацыяналізму без нацыяналізму // Беларускі гістарычны агляд. Снежань 2005. Т. 13, сп. 2(25). С. 420—440.

ДЫСКУСІЯ ПРА ВЫТОКІ НА ФОНЕ «ІДЭАЛАГІЧНАЙ РЭВАЛЮЦЫІ»

«ARCHE»⁴. Яны найбольш сур'ёзна паставіліся да тэксту В. Булгакава⁵.

Зрэшты, у кожным даследаванні ёсць недахопы. Апошнюю ацэнку навуковаму даследаванню дасць час і далейшае развіццё навукі, у дадзеным выпадку беларускай гуманістыкі. Безумоўным пазітывам кнігі В. Булгакава з'яўляецца прыцягненне ўвагі да вытокаў беларускага нацыяналізму. Нягледзячы на пастаўленыя пытанні і выказаныя заўвагі, яна з'яўляецца цікавым канцептуальным даследаваннем проблемы.

Дыскусія працягваецца, і я вельмі ўдзячны В. Булгакаву за прадстаўленую магчымасць пазнаёміцца з дасланым у рэдакцыю артыкулам магілёўскага археолага і гісторыка Ігара Марзалюка «Сімптомы «пажаданай гісторыі». Артыкул варты рэплікі хоць бы з прычыны важнасці адстойвання крытэраў навуковага прафесіяналізму.

Адразу заўважу, што не збіраюся разбіраць усе прыведзеныя «доказы» «беспаваротнай» польскасці літвінаў XIX стагоддзя і «міфалагізаванасці гістарычнай свядомасці часткі беларускай нацыянальной эліты». Навуковыя даследаванні большасці вышэй названых беларускіх аўтараў самі сабою з'яўляюцца добрым адказам Ігару Марзалюку.

Хачу звярнуць увагу на спосаб доказу ўласнай пазіцыі, якім карыстаецца магілёўскі археолаг. Цытаты з літаратурных і публіцыстычных тэкстаў Адама Міцкевіча, напісаных у розныя часы, перамяжкоўваюцца з цытаваннем польскага палітыка канца XVIII стагоддзя Гуга Калантая, польскага пісьменніка і публіцыста першай паловы XX стагоддзя Юзафа Мацкевіча ды інш. Тут жа можна пазнаёміцца з цытатамі з навуковых працаў Рышарда Радзіка і Юліуша Бардаха, якія нечакана становяцца амаль што аднадумцамі. Уся гэтая мяшанка людзей і эпох-хаў сведчыць не пра навуковы пошуک, а пра імкненне аўтара ўсімі сродкамі давесці ўласную правату. Відавочная спроба маніпулявання чужымі тэкстамі. Міжволі згадваецца вядомая фраза Лё Гофа наконт таго, што самы агідны від хлусні — гэта хлусня з дапамогай гістарычных фактав...

Непрафесіяналізм магілёўскага археолага ўтым, што ён прыводзіць цытаты, вырываючы іх з кантэксту ўсяго дакументу, ігнаруючы як абставіны яго ўзікненні, так і сам гістарычны кантэкст XIX стагоддзя⁶. Не займаючыся даследаван-

⁴ Казакевіч, А. Яшчэ адна гісторыя пра беларускі нацыяналізм // ARCHE. 2007. № 7—8 (58—59).

Адказ В. Булгакава на гэту рэцензію носіць занадта эмацыйны харектар. Жанр навуковай дыскусіі не прадугледжвае такой крытычнай харектарыстыкі асобы Андрэя Казакевіча, якая прысутнічае ў тэксце «Злыя дэманды беларускай гісторыі» (ARCHE. 2007. № 9). Адначасна гэты самы адказ прымусіў В. Булгакава засяродзіцца на гісторыяграфіі проблемы і напісаць варты ўвагі навуковы тэкст.

⁵ Цяжка назваць рэцензіяй тэкст Генадзя Семенчука ў «Нашай Ніве» (Беларускі нацыяналізм без легендаў // Наша Ніва. 2007. 23 сакавіка). Ягоная хвалебнасць перакрочыла межы навуковай прыстайнасці. Яна толькі прыніжае значэнне «Гісторыі беларускага нацыяналізму».

⁶ Зацікаўленым у навуковай творчасці Ігара Марзалюка раю пазнаёміцца з ягонай кнігай «Людзі даўніяй Беларусі: этнаканфесійныя і сацыякультурныя стэрэатыпы (X—XVII стст.)» (Магілёў, 2003),

нем гісторыі XIX стагоддзя, Марзалюк тым не менш папракае сваіх апанентаў у «крыніцаўнай недасведчанасці»?

Тое самае датычысь цытавання іншых даследчыкаў. Знаёмства з тэкстамі Юліюша Бардаха, асабістыя сустрэчы і размовы з вядомым польскім даследчыкам дазваляюць заяўіць, што, наступерак сцвярджэнню Марзалюка, ён не лічыць большасць ліцвінскай шляхты другой паловы XIX стагоддзя «нацыянальнымі палякамі». Дарэчы, менавіта Ю. Бардах адным з першых звярнуў увагу на феномен краёвасці, актыўная прысутнасць якога ў палітычным і культурным жыцці Беларусі пачатку XX стагоддзя сведчыць пра адметнасць і своеасаблівасць нацыянальной самаідэнтыфікацыі даволі шырокіх колаў каталіцкага грамадства беларускіх земляў.

Недакладна пераказаная таксама пазіцыя аўтара гэтых радкоў. У сваіх галоўных працах я імкнуўся аргументаваць гіпотэзу не пра ліцвінскае паходжанне беларускага нацыянальнага руху, а пра тое, што ліцвінства разам з заходніярусакай культурнай традыцыяй адыхрывалі прыкметную ролю ў працэсе беларускага культурнага назапашвання і тым самым прычыніліся да нараджэння ўласна беларускай культурнай традыцыі ў другой палове XIX стагоддзя⁷. Сцвярджэнне Марзалюка, што я даказваў, нібыта ліцвінская традыцыя стварыла беларускі нацыяналізм, не адпавядае рэчаіснасці.

Аргументы Марзалюка таксама сведчаць, што для археолага з Магілёва няма ніякай розніцы паміж эпохай і людзьмі XIX стагоддзя і XX стагоддзя, а таксама паміж нацыянальнай тоеснасцю каталіцкага насельніцтва Беларусі гэтых двух стагоддзяў. Гісторыя для Марзалюка быццам спынілася... Відаць, менавіта таму Касцюшкі і Міцкевіч харектарызуюцца як «творцы» мадэрновай польскай ідэнтычнасці (?!)⁸, а вельмі спрэчная харектарыстыка сучаснай польскай супольнасці Гродзеншчыны і разважанні наконт вынікаў перапісу 1999 году становяцца аргументам на карысць польскасці каталіцкага насельніцтва Беларусі XIX стагоддзя.

Імкненне Марзалюка даказаць «беспаваротную» польскасць ліцвінаў і ўсяго каталіцкага насельніцтва беларускіх земляў XIX стагоддзя прымушае згадаць тэзісы іншага магілёўскага аўтара Якава Трашчанка. Таксама вельмі паважана-га. Праўда, не ў навуковых колах... Вось, напрыклад, што ён пісаў у сваёй «Істории Беларусі»:

а таксама прачытаць рэцэнзію на яе Г. Сагановіча (Прывід нацыі ў імгле стэрэатыпаў // Беларускі гістарычны агляд. 2003. Т. 10, сп. 1—2 (18—19). Апошнюю ліччу адным з найлепшых тэкстаў гэтага жанру ў беларускай гістарыяграфіі. Дарэчы, Г. Сагановіч звярнуў увагу на спробу І. Марзалюка пад выглядам нейкай «метаэтнапалітычнай супольнасці» рэанімаваць савецкую ідэалагему «старожытнарускай народнасці».

⁷ Больш падрабязна пра гэта гл. у кнізе «Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй. Польскі рух на беларускіх і літоўскіх землях. 1864 — люты 1917 г.» (Выд. 2-е. Санкт-Пецярбург, 2004), а таксама ў шэрагу артыкулаў.

⁸ У якасці «творцаў» мадэрнай нацыянальнай ідэнтычнасці ў польскай гістарыяграфіі звычайна фігуруюць постаці канца XIX — пачатку XX ст., у прыватнасці Раман Дмоўскі ды інші.

ДЫСКУСІЯ ПРА ВЫТОКІ НА ФОНЕ «ІДЭАЛАГІЧНАЙ РЭВАЛЮЦЫІ»

В определённых кругах очевидно стремление выдать «кресовую» польскую культуру за этнически белорусскую. Характерно, что и сами носители этой культуры, и их потомки (...) несколько не заблуждаются на этот счёт, имея чёткую польскую самоидентификацию. Единичные заигрывания польских помещиков с «тутейшими» традициями всегда носили демагогический характер... Польская культура на территории Беларуси типологически ничем не отличалась от польской шляхетской культуры других регионов бывшей Речи Посполитой⁹.

Падабенства пазіцыі Марзалюка з поглядамі сучасных прадстаўнікоў «заходнерусізму» праяўляеца таксама ва ўжываных ім у зняважлівым сэнсе тэрмінах «шчыраадраджэнская», «нацыянальная» (resp= нацыяналістычная), «адраджэнцы», «адраджэнскі варыянт гісторыі». Я. Трашчанок таксама актыўна зневажаў сваіх апанентаў тэрмінам «возрожденцы». Аналагічна рабіў у публікацыях другой паловы 90-х гг. прафесар Гродзенскага ўніверсітэта Валеры Чарапіца. Зрэшты, магілёўскі аўтар таксама абураеца тэрмінам, якія выкарыстоўваюцца г. зв. гісторыкамі-«адраджэнцамі». У іх пералік трапіў нават тэрмін «дырэктыўная гісторыяграфія», які быў ужыты у маёй қрытычнай рэцензіі на «Історию Беларуси», галоўным аўтарам якой быў Якаў Трашчанок...

Пры бліжэйшым разглядзе «ідэалагічная рэвалюцыя» аказалася толькі малапераканаўчай спробай мадэрнізацыі «бээсэсэраўскай» ідэалогіі. Адным з «наватарскіх» элементаў стала ідэалогія абноўленага «заходнерусізму», якая актыўна пацясніла дамінантную раней дактрыну вялікадзяржаўнага расейскага шавінізму. Магчыма, якраз «вецер» ідэалагічных пераменаў падштурхнуў І. Марзалюка да ўдзелу ў дыскусіі.

Ад Рэдакцыі: працяг палемікі чытайце ў наступным нумары «ARCHE».

⁹ Трещенок, Я. История Беларуси. В 2-х ч. Ч. 2. —Могилев, 2005. С. 151—152.

ВАСІЛЬ АЎРАМЕНКА

Новыя межы: чыіх рук справа?

Дзякую айцу Віктару Місевічу (№ 12 за 2007 год) за ўважлівае прачытаньне і крытыку майго опусу «Самагубства і эўтаназія». Думаю, што менавіта крытыка найлепшым чынам спрыяе самаўдасканаленіню і пошуку ісьціны. Не хацелася б пачынаць філязофскую дыскусію, стаўшы ў позу праваслаўнага ці якога іншага атэіста, бо катэгарычна адмаўляць існаваньне Вышэйшай Сілы я не могу, гэтак жа, як і прывесці пераканаўчыя доказы яе існаваньня. Калі ж мяне карціць ужо неяк абазваць, то дакладней будзе сказаць «агностык», слова даўно вядомае ў філязофіі і не такое спалітызаванае, як «атэіст», за якім цягнецца змрочны сълед зь мінулага стагодзьдзя.

Адмаўляць існаваньне Бога гэтак жа бессэнсоўна, як існаваньне ў чалавека здольнасці думачы і верыць. Калі з чалавека «выніяць» Бога, то чалавек ператворыцца ў абярэмак хаатычных цытат, разбэрсаных памкненіяў і прымітыўных рэфлексаў. Гэтак жа і Бог, пасыля зынкненія апошняга чалавека, стане нікім не адчувальны, няісны і непатрэбны. Бадай тое самае і з рэлігіяй: адмаўляць яе ролю ў гісторыі можа толькі той, хто тae гісторыі ня ведае. Мы ўсе (беларусы) трывала стаім на пляchoх хрысьціянства, як яно ў сваю чаргу на пляchoх юдаізму і паганства. Любая канфэсія, любая рэлігія — гэта спосаб упрадкавання сацыяльнага і асабістага жыцця, апрабаваны часам і досьведам многіх пакаленінняў.

У савецкую эпоху быў папулярны лёзунг: «Рэлігія — опіюм для народу». Аднак яшчэ старажытныя заўважылі, што атрута і лек ёсьць адной субстанцыяй, а справа бадай толькі ў дозе. Тоe, што народ, пазбаўлены духоўных лекаў, становіцца хворым, мы бачылі ў савецкія часы. Але ж ці будзе здаровым перасычаны імі? Вопыт хрысьціянскага фанатызму, ісламскага фундамэнталізму ды іншых рэлігійных празьмернасцяў дае нам адказ і на гэтае пытаньне. Вось тут і паўстae проблема межаў — добра і зла, карысці і шкоды, дазволенага і недазволенага, асабістай годнасці і відавога эгаізму чалавека.

Васіль Аўраменка — прафэсійны лекар, жыве й працуе ў Магілёве.

Былі часы, калі на гэтыя пытаньні меліся ясныя, адназначныя адказы і манаполія съвтарства тут была агульна прызнанай. Праўда, мэтамарфозы дабра і зла існавалі заўсёды і, напрыклад, рабаўладальніцтва ў свой час было зьявай прагрэсіўнай, а многія першабытныя плямёны прасіліся ў рабства, каб займець у гаспадара сталае жытло, харч, абарону, працу, доступ да новых тэхналёгій. Добра вядомы біблійны прыклад, калі суплеменікі Язэпа, сына Ізраіля, з ахвотай пайшлі «гастарбайтарамі» ў Эгіпет ды й засталіся там на доўгія часы. Гэтак жа і фэадалізм у наступную эпоху быў станоўчай зьявай ня толькі ў эканамічным, але і культурна-духоўным сэнсе. І было тое ня так даўно, бо, напрыклад, аўтар рамантычных пастараляў, апявальнік ідyllі між панамі і прыгоннымі сялянамі, наш зямляк Дунін-Марцінкевіч жыў якіхсьці 150 гадоў назад. Гэта сёньня з «вышыні» постындуstryяльнага часу (і пад уплывам марксізму-ленінізму) мы можам ганіць і рабства, і прыгон як абсолютнае зло, але ў свае часы яны былі нормальным станам грамадзтва, асьвечаным, між іншым, і царквой. Дарэчы, наш чадкі даўніх рабоў-глядзятараў ёсьць і сёньня — тыя самыя прафесійныя баксэры, хакеісты, футбалісты, якіх і прадаюць-перапрадаюць, і трymаюць, канечне, не ў ланцугох, але ў пэўных межах контрактаў і дамоваў. Але ж колькі ахвотных пайсьці дарогай Ляховіча, Зыдана і Глеба! Вось так «зло» былога рабства ператварылася ў «дабро» сёньняшняга, і ўжо раб-професіянал эксплюатуе мільёны аматараў — нявольнікаў спартовых відовішчаў, зарабляючы на іх грошы, якія і ня сынліся ранейшым рабаўладальнікам. Аднак гэта адзін, бадай анекдатычны, прыклад парадоксаў сучаснага грамадзтва. Існуюць і больш сур'ёзныя, глыбінныя зрухі ў нашым жыцці, на якія няма і не магло быць адказу ў тэкстах, створаных 2 ці 3 тысячы гадоў назад.

Вядома, Біблію можна чытаць і тым больш тлумачыць па-рознаму.

Яскравы ўзор таму — гісторыя съведкаў Еговы. Калісці адэптамі гэтай рэлігійнай супольнасці адна з цытатаў Бібліі, у якой ішла гаворка пра кровазъмішэнье, была трактавана як забарона на пераліванье крываі. Вядома, у старожытнасці ні пра якія гематрансфузіі ніхто не казаў. Але ж гэтая «памылка» была выпраўленая зусім нядайна, і многія вернікі — съведкі Еговы, хто згубіў сваіх блізкіх (часам дзяцей) праз адмову ад выратавальнага пералівання, задаюцца сёньня пытаньнем: хто вінаваты ў іхніх трагедыях і ці былі патрэбны гэтыя ахвяры. Хацелі б мы таго ці не, аднак ужо відавочна — многія зъявы, што раней былі прэрагатывай Бога (паводле іншай вэрсіі, прыроды), сёньня сталі даступныя і для чалавека. Вось іх кароткі пералік:

- a) пазбаўленыне жыцця (спароны, самагубствы, эўтаназія),
- b) стварэныне жыцця (штучнае апладненьне, сурагатнае мацярынства, кланаваныне),
- c) штучны працяг жыцця (перасадкі, кланаваныне і пратэзаваныне органаў, ствалавых клетак, тэхналёгія падтрымкі вітальных функцый пасыля клінічнай съмерці або съмерці мозгу, замарозка чалавека),
- d) імітацыя жыцця (штучны інтэлект, віртуальнае «жыццё» пасыля фізычнай съмерці і г. д.)

Што зь іх ёсьць дабром, а што злом? Што вядзе да выратаванья асобнага чалавека, а што да дэградацыі супольнасці або ўсяго віду *homo sapiens*? І ці дэградацыі толькі біягенэтычнай, альбо і сацыяльнай, і духоўнай? Пытаньняў шмат, і пры іх вырашэнні непазыбежна ўзынікнуць супярэчнасці між традыцыяналістамі (у першую чаргу адэптамі цэркваў) і наватарамі (навукоўцамі, бізнесоўцамі ад біятэхналёгій), між кансэрватарамі і лібераламі, ідэалістамі і прагматыкамі, нават канфлікт асобнага чалавека з інтэрэсамі грамады. А паколькі большасць з вышэй згаданых праблемаў маюць ня толькі маральны і фізыялягічны, але і прававы, эканамічны, сацыякультурны і тэхналягічны аспекты, то ў аблігаваньні мусяць узяць удзел ня толькі святары і мэдыкі, але і юрысты, палітыкі, сацыёлаты, філёзафы, навукоўцы. Відаць, прыйсьці да агульнага рашэння ў многіх пытаньнях будзе няпроста. Вопыт барацьбы супраць спаронаў съведчыць, што катэгарычна забараніць новыя мэтады ўплыву на жыцьцё і съмерць наўрад ці ўдасца, але абмежаваць іх, паставіўшы пад грамадскі і заканадаўчы кантроль, цалкам магчыма. Трэба толькі зь цярпеньнем і павагай ставіцца да любога меркаваньня, хай яно зыходзіць ад верніка, агностыка ці нават зацятага атэіста. Урэшце, рацыя даказваеца словамі, а правяраеца справамі і самім жыцьцём. Тое, што застаецца жыць і дае жыцьцё іншаму, і ёсьць праўдай. Праўда — яна ў жыцьці.

**У Беларусі
эўтаназія
ня мае права
на існаваньне
з адной простай
прычыны:
у нас няма
дэмакратычных
традицый
і грамадзкага
кантролю нават
над
элемэнтарнымі
сацыяльнымі
працэсамі —
выбарамі,
выкананьнем
законаў,
дзейнасцю
мясцовай
улады.**

І напрыканцы яшчэ колькі словаў пра эўтаназію. Я не вялікі прыхільнік гэтай практыкі і сам ня меў да яе дачыненія, як мо падалося сп. Місевічу. Больш за тое, мяркую, што ў Беларусі гэтая зыява ня мае права на існаваньне з адной простай причыны: у нас няма сталых дэмакратычных традыцый і грамадзкага кантролю нават над элемэнтарнымі сацыяльнымі працэсамі — выбарамі, выкананьнем законаў, дзейнасцю мясцовай улады. У дзяржаве, дзе ўсё вырашае тэлефоннае права і самавольства начальства, а праз карыстаньне беларускай мовай адпраўляюць у псыхлякарню, можна ўявіць, якіх «дроваў» наламаюць гаспадары «высокіх тэлефонаў» у такой далікатнай справе, як эўтаназія. У прасунутых дэмакратычных краінах, дзе існуюць прапрыстыя мэханізмы прынікніцца рашэнням, рэальна дзейнічаюць законы, а грамадзяне съядома і звыкла нясуць адказнасць за свае ўчынкі і перакананыні, такая практыка ў выключных выпадках, абумоўленых законам, мэдычнымі паказаньнямі і выяўленьнем волі самога хворага, думаю, магчыма. Зноўтакі, гэта больш па-людзку, чым вымушаць невылечных пакутнікаў засільвацца ў ложку ці труціцца чым папала. Хоць вядома, і ня менш трагічна, як і любая чалавечая съмерць. З маральнага боку самае цяжкае тут тое, што частку «віны» паміраючага вымушаны браць на сябе суўдзельнікі працэсу эўтаназіі — мэдыкі,

юрысты, сваякі, палітыкі (аўтары адпаведных законаў). Але калі падлічыць, колькі ў гісторыі было малых і вялікіх уладароў, законнікаў, судзьдзяў, катаў і праста людзей з натоўпу, што крычалі «распні!» і так ці йнакш прычыніліся да съмерці да сябе падобных, і колькі людзей працягвае забіваць «братоў нашых меншых», а ўсе астатнія рэгулярна «прыгашчаюцца» тым целам, то сътуацыя не падасца такай унікальнай і жахлівой. Грамадзтва даўно навучылася дзяліць адну вялікую віну на мноства дробных правіннасцяў. (А калі «вінаватыя ўсе»— то віны праста няма!) Апошнім чалавекам, які ўзяў на сябе ўсю адказнасць, здаецца, быў Адам. З таго часу мы праста шараговыя (часцей дробныя) грэшнікі, і эўтаназія мала што тут зменіць. Тым больш, што гэтая зьява будзе не такой пашыранай, і ў маштабах нашай краіны стане вымярацца на сотнямі, а мо нават і не дзесяткамі выпадкаў. Думаю, у савецкія часы съяротных пакаранняў было больш, чым магчымых сёньня эўтаназійных эпізодаў. Мо ў гэтым ёсьць нейкая гістарычная заканамернасць: калі людзі прыходзяць да разумення шкоднасці вымушана-гвалтоўнай съмерці, то пачынаюць задумвацца над съмерцю вымушана-добраахвотнай.

Ёсьць над чым падумаць і пасправабаваць намацать тыя межы, да якіх мы сёньня гатовы дайсьці і за якімі канчаецца тое, што завецца сучасным чалавекам.

АНДРЭЙ ВАШКЕВІЧ**АНДРЭЙ ЧАРНЯКЕВІЧ**

25 сакавіка: вытокі нацыянальнага свята

Сядоючы за гэты артыкул, аўтараты адразу дамовіліся, што яго мэтай будзе прасачыць эвалюцыю святкавання 25 сакавіка, галоўным чынам у Захадній Беларусі, каб тым самым паказаць вытокі сучаснай традыцыі і яе пераемнасць. Яна выглядае не вынікам збройнага чыну, а хутчэй прадуктам інтэлектуальнай творчасці.

Як вядома, раніцай 25 сакавіка 1918 г. «пасъля доўгіх і бурных спрэчак» на пленарным паседжанні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі большасцю, якую складалі ў асноўным сябры Беларускай Сацыялістычнай Грамады, была прынята дэкларацыя («Трэцяя Устаўная грамата») аб «Нізалежнай і Вольнай Дзяржаве».

Андрэй Вашкевіч — гісторык, краязнаўца, сталы аўтар «ARCHE». Разам з калегамі падрыхтаваў да выдання «Кароткі нарыс беларускага пытаньня» (ARCHE. 2007. № 11).

Андрэй Чарнікевіч — гісторык, аўтар манаграфіі «Беларускі нацыянальны рух у Гародні (1918—1920 гг.). Беларускія апосталы» [б.д., б.м.в.]. Апошняя публікацыя ў «ARCHE» — крытычны агляд «Лягічна незвязаная гісторыя» (2007. № 9. У суаўтарстве з А. Пашкевічам).

Аўтарская назва тэксту — «25 сакавіка — «*ursum corda*». Некаторыя цытаты ў гэтым тэксьце даюцца арыгінальным правапісам.

I вось пачалася запраўдная баталія! — узгадваў у сваіх успамінах гэтае гісторычнае здарэнне адзін з беспасярэдніх удзельнікаў паседжання Рады БНР Антон Луцкевіч, — дванаццаць гадзін трывала яна. Першую атаку начали земцы. Няшчырымі, фальшивымі выглядалі і прамовы бундаўцаў, катоўрыя стаялі за еднасць з Расей «у імя інтарэсаў сялянства». Атмасфера ставалася ўсё больш цяжкай. Узрасцала нэрвовасць прамоўцаў, і часта падалі рэзкія слова то з аднаго, то з другога боку.

Урэшце настаў станоўчы мамэнт: галасаваньне. Новыя спробы сарваць справу, новыя «адводы» з боку ворагаў

незалежнасці: дарэмна!

Каля шостае гадзіны раніцы старшыня ставіць на галасаваньне формулу: «Рада Рэспублікі абвяшчае Беларусь незалежнай і суверэннай дзяржавай і выдае аб гэтым Устаўную грамату».

Хоць ясна для ўсіх, што пабеда заўбяспечана, усё ж глыбокая ціша па-нуе ў салі, пакуль лічаць галасы. Ко́жын чуе, што вось—вось зараз нешта мае зрабіцца — нешта важнае, выключнае, такое, што двойчы не паўтрапаеца. Ко́жын разумее, што кліч, каторы зара прыме ці адкіне Рада, — гэта кліч да новага, вольнага жыцьця, гэта запаведзь яснае долі для ўсяго многапакутнага беларускага народа...

Іяно сталася: новая ідэя нарадзілася. Велізарнай перавагай галасоў формула прынята!

Радаснымі клікамі нарушаецца ціша. Пачынаюцца гарачыя авацыі.

«Новае съячло нарадзілася на Беларусі!» — кліча нехта ў экстазе¹.

Як бачым, было сутыкненне поглядаў, думак, нават грамадскай пазіцыі (згодна з тым самым А. Луцкевічам, Д. Сямашка, які прыбыў разам з ім з Вільні, на паседжанне Рады не з'явіўся, бо баяўся адмоўнай рэакцыі нямецкіх уладаў); адбываўся эмацыйны ўздым, ламаліся ўстойлівия стэрэатыпы.

Лёсы кінутыя! — пісаў з гэтай нагоды М. Доўнар-Запольскі, — вялікі акт

у жыцьці нашага народа зъдзеісьніўся: Беларусь абвешчана сваім часовым урадам незалежнай рэспублікай. У кожнага беларуса пры гэтай вестцы радасна заб'еца сэрца. Безыліч трывожных і съветлых пытаньняў прамільгне ў галаве кожнага з нас: ці маем мы права на гэтакі крок, ці ў час гэтых крок зроблены й — галоўнае — што чакае нашую Бацькаўчыну наперадзе?²

З красавіка 1918 года Я. Мялешка (адзін з псеўданімаў А. Луцкевіча) змясціў у газете «Гоман» артыкул «Будаваньне дзяржавы жыцьця» у якім задаваўся пытаннем: «Апавяшчэнне незалежнасці Беларусі актам 25 сакавіка стаўляе на чэрадзі пытаньне: чы маюць беларусы даволі сіл, патрэбных дзеля арганізацыі сваёй асобнай гасударственнасці?»³.

Што ж тычыцца канкрэтных палітычных вынікаў, дык амаль ніводная з пастаўленых 25 сакавіка мэтаў у той момант не была дасягнута, калі не лічыць перспектываў фінансавай падтрымкі беларускага ўраду з боку Украіны. У канцы кастрычніка 1918 года газета «Мінскій голос» здзекліва канстатавала:

Имеет ли право на существование, должна ли и может ли быть основана «Белорусская республика»? Показывается легкомысленным — даже неуместной шуткой — ответ, выраженный в форме вопроса: а почему

¹ Луцкевіч, А. Да гісторыі беларускага руху: Выбранныя творы / Укл., прадм., камент., анатав. індэкс імёнаў А. Сідарэвіча. Мн.: «Беларускі кнігазбор», 2003. С. 104—105.

² Вольная Беларусь. 1918. 28 красавіка.

³ Mieleška, I. Budawańnie dzieržaŭnaha žyćcia // Homan. 1918. 03 красавіка.

нет? Но это вовсе не хлестаковское благодущие («пусть называется»!). И совсем не пустое балагурство. Совершенно серьезно! А почему нет? Если есть самостоятельная Украина, вольный Дон, Грузия, Крымская республика, Кубань, Закавказская и Азербайджанская республики, если будут Литва и Латвия — то почему не быть Белоруссии? Совсем не нужно для утверждения права на существование автономной Белоруссии всего того, что дает развертывающееся перед нами так называемое «национальное движение» белорусов... Определенно бездарна и смешна вся книжно-водевильная «государственность» современных белорусских деятелей. Вся «Рада» производит впечатление захудалой любительской труппы, и все «государственное строительство» нынешних белорусских вождей напоминает растерянность, беспомощность, переплетенную личными обидами и интригами, суетливость провинциального спектакля... Это будет здание из карт, из бумажных карт, которые разлетятся во все стороны при первом дуновении ветра⁴.

Апошнія слова аўтара артыкула ў «Мінскім голосе» амаль што па-працку спраўдзіліся, калі вясной 1919 года міністры БНР у Гародні сабраліся на апошнюю нараду перад тым, як выехаць за межы Беларусі. Першую гадавіну таго памятнага сакавіцкага ранку гарадзенскія беларусы адзначылі адразу некалькімі святочнымі вячэрамі.

Спачатку ў клубе «Беларуская хатка»

адбываецца ўрачысты вечар у гонар Беларускага ўрада. У прызначаны час усе пакоі клуба запоўніліся прадстаўнікамі самых розных слаёў насельніцтва Гародні. Першым выступіў Антон Луцкевіч з заклікам не кідаць працы на нацыянальны ніве да часу, пакуль Беларусь не стане незалежнай. Пазней слова ўзяў прадстаўнік ППС, папрасіўшы прабачэння за тое, што не ведае беларускай мовы: «Для мяне Беларусь, — гэта другая Радзіма, бо я тут нарадзіўся на свет». Ён паабяцаў, што польскія сацыялісты зробяць усё, каб Беларусь стала незалежнай дзяржавай, аднак дадаў: «Мы прывядзём Беларусь да незалежнага жыцця як рэспубліку, братнюю для Польшчы». Пасля гэтага адзін з прысутных беларускіх дзеячаў — Антон Борык падняў тост: «Няхай жыве Беларусь з Польшчай!» Шмат хто з прысутных падтрымаў А. Борыка і, падняўшы чаркі ў бок паляка, выпіў з іх. Гэта не спадабалася сябрам Гарадзенскай беларускай управы Я. Курлову, К. Езавітаву і прадстаўніку яўрэйскай супольнасці, «нейкаму яўрэйскаму прафесару». Ужо трохі падпіўшы, прафесар заяўвіў, што Беларусь да гэтага часу ніколі не была незалежнай, таму беларусы зробяць вялікую справу, калі здолеюць дамагчыся ад іншых народаў прызнання ўласнай дзяржаўнасці. Гэтыя слова аспрэчыў Б. Квяцінскі, былы выкладчык беларускай настаўніцкай семінарыі ў Свіслачы, прызначаны Міністэрствам беларускіх спраў школьнім інспектарам у Гародні. Б. Квяцінскі даводзіў, што Беларусь не толькі была незалежнай, але нават кла-

⁴ Минский голос. 1918. 20 кастрычніка.

пацілася пра іншыя дзяржавы, такія, як Літва, і толькі саступіла ўплывам польскай культуры.

Дарма што вячэра адбывалася ўсяго праз тыдзень пасля смерці настаўніка мясцовай беларускай школы А. Грыкоўскага, атрымалася яна вельмі вясёлай і абышлася амаль што ў 5 тысяч острублёў. Ужо 23 сакавіка А. Луцкевіч, А. Смоліч, А. Цвікевіч, Л. Заяц і А. Галавінскі выехалі з Гародні⁵.

25 сакавіка, першую гадавіну абвяшчэння БНР, мясцовыя беларусы адзначылі больш сціпла, запрасіўшы «на гарбату» ў памяшканне беларускага камітэта ўдзельнікаў настаўніцкага з’езда ды іншых гасцей. У якасці старшыні Беларускай цэнтральнай рады Гарадзеншчыны вячэр распачаў П. Аляксюк, прачытаўшы першую ўстаўную грамату Рады БНР, пасля чаго прысутныя праспявалі беларускі гімн. З прамовамі выступілі Б. Квяткінскі, Я. Натусевіч і іншыя. Б. Квяткінскі між іншымі сказаў:

Сягодня вітаючы адраджэнне нашай дарагой, змучанай даўгой няволій бацькаўшчыны, б’еца маё сэрца ад радасці. Разумею, тое ж самае і з вамі. Дарагія таварышчы, вучыцялі і вучыцелькі, на ваших плячах ляжыць далейшая праца ў кірунку адраджэння. Мы ня маём аруежжа, ды што аруежжа бяз духу, без нацыянальнай съядомасці — гэта цела без душы. Вы творцы гэтага духу, духу нацыянальнай съядомасці, сяліці яго ў съятынях — у сэрцах малых анёлак

дзетак, а створыце той дух, каторага не здалеюць насы ворагі⁶.

Адначасова 25 сакавіка, хутчэй за ўсё ў памяшканні клуба «Бацькаўшчына», адбылася развітальная вячэра з нагоды ад’езда былога першага старышыні Народнага сакратарыята БНР, а цяпер міністра беларускіх спраў пры Літоўскім урадзе Я. Варонкі⁷.

Другая гадавіна абвяшчэння незалежнасці прыпала на час польскай акупацыі і працяглага палітычнага крызіса, які прывёў Раду БНР да расколу. На паседжанні Мінскага Беларускага нацыянальнага камітэта 22 сакавіка 1920 года першым разглядалася пытанне аб святкаванні

Нацыянальнага съята 25 сакавіка, абвяшчэнье Радай Беларускай Народнай Рэспублікі Незалежнасці Беларусі ў яе этнографічных межах... У сувязі з tym, што па незалежным ад Камітэту варункам у сучасны момант немагчыма съяткаваць так, як трэба было б, съяткаваньне адкладаецца на неазначаны тэрмін да таго часу, калі гэта будзе магчыма. А 25 сакавіка, дзеля важнасці момэнту, абмежавацца гэтакім съяткаваннем: а) ува ўсіх беларускіх школах і прытулках а 11-й гадзіне зрана сабраць усіх вучняў гэтых школ і іх бацькоў, а дзяцей прытулкаў у прытулках, дзе павінны быць зроблены прамовы кіраўнікамі аб значэнні гэтага съята (устаўная грамата ад 25 сакавіка 1918 году), затым вучні ўсіх школ і

⁵ Бацькаўшчына. 1919. 8 красавіка.

⁶ Беларусь. 1919. 2 красавіка; Беларуская думка (Вільня). 1919. № 2, 4, 5.

⁷ Бацькаўшчына. 1919. 8 красавіка.

дзеци прытулкаў, а па мажлівасці і іх бацькі, пасылаючы пад кіраўніцтвам настаўнікаў на набажэнства — каталікі а 12-й гадзіне ў касьцёл, а праваслаўныя — а 1-й гадзіне ў царкву, а пасля набажэнства яны адпускаючы дамоў. Затым а 4-й гадзіне па поўдні у «Беларускай Хатцы» робіцца для дзяцей дзіцячы спектакль, куды так сама павінны быць прыведзены дзеци. Усе дзеци павінны быць уквечены папяровымі нацыянальнымі значкамі. Выпачыненне ўсяго гэтага прасіць Беларускую Школьную Раду і Настаўніцкі Саюз. б) А 5-й гадзіне ў вечары ў памешканні Беларускага Нацыянальнага Камітэту (б. Юбіл. Дом) адбудзеца Урачысты Сход Нацыянальнага Камітэту. Дзеля чаго на гэты сход прасіць усе організацыі, а так сама і вайсковую Камісію, каб яны прыслалі сваіх праdstаўнікоў з мандатамі лікам да 5-ці асоб ад кожнай. в) А 7-й гадзіне ў вечары будуць пастаўлены беларускія п'есы: у майстровым тэатры будзе пастаўлена п'еса з выступам хору, пры чым партэр і першы ярус будуць платнымі, 2-і ярус бясплатны для беларускіх організацыяў і 3-і на палову платны, на палову бясплатны, для съядомых беларусоў, а ў «Беларускай Хатцы» Таварыствам Працаўнікоў Беларускага Мастацтва будзе пастаўлена п'еса і інш. Уход бясплатны, але па білетам. На выдаткі па ўстройству спектаклю ў «Хатцы» Таварыству Мастацтва Камітэт выдае 750 ма-

рак. г) Прасіць рэдакцыю газэты «Беларусь» па мажлівасці, але ня вельми відавочна, зъмяшчаць у газэце артыкулы аб значэнні съята, а ў дзень съята выпусціць юбілейны нумар⁸.

I гэтым разам ізноў вызначылася Гародня. Тут 27 сакавіка 1920 года ў памяшканні клуба «Беларуская хатка» адбылося святкаванне другой гадавіны абвяшчэння незалежнасці БНР. Пасля беларускага гімна выступіў старшыня Гарадзенскага Беларускага нацыянальнага камітэта Я. Натусевіч. Затым слова ўзялі Л. Дзекуць-Малей і тагачасны старшыня Грамады беларускай моладзі С. Баран, пасля чаго хор праспіваў некалькі нацыянальных песняў. «Наагул, — адзначала газэта «Беларусь», — вечар прыйшоў вельмі добра і зрабіў на прысутных прыемнае ўражанье»⁹.

Толькі ў наступныя гады святкаванне 25 сакавіка набывае нацыянальны маштаб. З нагоды 3-й гадавіны абвяшчэння незалежнасці Беларусі Рада БНР з Коўна склада шэраг адозваў. У звароце да жыхароў Беларусі Рада заклікала:

Народзе беларускі! Доўга і цяжка змагаўся ты за сваю зямлю і волю. Палілі твае ёўскі, грабілі дабро, гнаілі ў турмах, катавалі і расстрэлівалі тваіх лепшых сыноў польскія паны — ашарнікі і маскоўскія наезднікі — камуністы. Зямлі табе не далі і самі ёю не скарысталіся, а ты адзін толькі на яе маеш права.

⁸ У склад арганізацыйнага камітэта ўвайшлі: Рак-Міхайлоўскі, Трэпка, Булат, Ламака, Козіч і Фарботка / Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь (далей НАРБ). Ф. 368. Воп. 1. Спр. 24. Арк. 1—10 адв.

⁹ З гісторіі съяткавання 25 сакавіка // Спадчына. 1998. № 1. С. 38—39.

Мучылі і катавалі цябе толькі за тое, што ты бярог свой хлеб для сябе і сваіх галодных дзяцей, а не аддаваў яго польскім і маскоўскім наезднікам. Сёмы год на тваёй зямлі ідзе безупынная барацьба, ужо мусіць няма ніводнай пядзі зямлі, не палітай крывёю. Ты моцна стаў і стаіш за сваю незалежнасць і сваю беларускую ўладу... Чакай распараджэння свайго Ураду, які хутка павінен вывясці з няволі — гуртуйчеся і чакайце. Шчыльнымі брацкімі радамі пайдзем вызываляць сваю Бацькаўшчыну, калі гэта будзе трэба. Праўда за намі, сваю зямлю не аддадзім нікому. Лепш загінуць, чым быць батраком чужынцам¹⁰.

У дэкларацыі ўрада БНР з той самай нагоды акцэнты таксама былі паставлены на дасягненне рэальнай дзяржаўнай незалежнасці краіны:

Тры гады мінула ўжо ў безупынной барацьбе. За гэты час на нашай зямлі гаспадарылі і гаспадараць варожыя сілы. Переходзячы з краю ў край праз нашу Маці — Беларусь чужацкія войскі палілі вёскі, руйнавалі гарады, пакідаючы за сабой голад і смерць... Але моцна трывмае Рэвалюцыйны Беларускі Урад у сваіх руках съязг незалежнасці і непадзельнасці роднага краю. Пад гэтым съязгам аб'ядналіся лепшыя сыны Беларусі, за гэты съязг аддавалі яны жыцьцё, за волю народу гнояцца яны ў канцэнтрацый-

ных лагерах і турмах бальшавіцкіх і польскіх. З гэтym съязгам прадстаўнікі Ураду ішлі заграніцу і голасна пратэставалі перад Урадамі съвету і перад мільённым народам Эўропы супраць зьдзеку і гвалтаў чужакоў уродным краю. Усюды, дзе толькі білася сэрца сыноў Беларусі, ва ўсе куткі Беларусі Урад пасылаў слова надзеі, загады барацьбы за сваю праўду... Пад съязгам БНР, па загаду свайго ўраду бійся за вольную і незалежную Беларусь, за яе непадзельнасць, за сваю зямлю і волю. Добра ведай, што ў барацьбе тваёй разарвецца ярмо, якое накідаюць чужакі на тваю галаву, згінуць граніцы, якімі хочуць падзяліць бацькоў ад сыноў, дзяцей ад маці. Недалёк ужо той дзень, калі ты вольны загаспадарыши у сваёй вольнай дзяржаве¹¹.

Асобна быў надрукаваны зварот Рады і ўраду БНР да беларускага яўрэйства з нагоды трэцяй гадавіны абвяшчэння незалежнасці Беларусі:

Грамадзяне! Мы цьвёрда верым, што ў гэтym вялікі дзень на ўсёй зямлі кожнае чеснае беларускае сэрца б'еца разам з намі і разам з намі кіча: Слава Беларускай Народнай Рэспубліцы! Няхай жыве Беларуская Незалежнасць!¹²

Гэткую асаблівую цікавасць да яўрэйскага насельніцтва можна вытлумачы:

¹⁰ Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва (далей — БДАМЛіМ). Ф. 3. Воп. 1. Спр. 243. Арк. 153.

¹¹ БДАМЛіМ. Ф. 3. Воп. 1. Спр. 243. Арк. 150.

¹² БДАМЛіМ. Ф. 3. Воп. 1. Спр. 243. Арк. 149.

чыць надзеяй на падтрымку з боку яўрэйскіх элітаў беларускага пытання на міжнародным узроўні.

Хоць у гэты час урад БНР на чале з В. Ластоўскага ўсё яшчэ працягваў адыгрываць пэўную ролю, усё ж такі пачынаючы з 1921 года цэнтрамі святкавання Дня Незалежнасці становіцца Вільня. На працягу наступных чатырох гадоў святкаванне 25 сакавіка ўсе віленскія беларускія арганізацыі праводзілі разам, што падкрэслівала адзінства беларусаў розных палітычных арыентатацый у імкненні да незалежнасці.

25 сакавіка 1921 года ў Вільні адбылося ўрачыстае паседжанне Беларускага нацыянальнага камітэту, на якім прысутнічалі і выступілі А. Луцкевіч, А. Смоліч, кс. Ад. Станкевіч, М. Гарэцкі. Праз некалькі дзён, 29 сакавіка, на суперак рэкамендацыям каталіцкіх епархаў, у маленьком віленскім Браніфратэрскім касцёле ксёндз Адам Станкевіч правёў урачыстую імшчу, якую завяршыў казаннем на беларускай мове.

Дзень гэтых вялікіх і гістарычны. У гэты дзень падчас набажэнства ў касцёле, першы раз у Вільні (ня ка- жучы аб старадаўніх часах) пляліся беларускія песні, а пасля гаварылася беларускае казанье. Боніфратэрскі касцялак быў блізу перапоўнены. На- строй ва ўсіх паважны і радасны. Па ўсім хор беларускіх дзетак адпляяў «Божа, што калісь народы...»

— так апісаў гэтую падзею адзін са сведкаў¹³.

Урачыстае набажэнства, прысвечанае

25 сакавіка, стала ці не самай трывалай традыцыяй святкавання Дня Незалежнасці за ўсё міжваеннае дваццатагоддзе. Толькі адбывалася яно ў пазнейшыя гады ў віленскім касцёле святога Мікалая, які належыў літоўскай супольнасці і дзе беларусы кожную нядзелью маліліся на роднай мове. Як правіла, імшчу праводзіў ксёндз Адам Станкевіч, часам С. Глякоўскі ці іншыя святары.

На чацвёртую гадавіну абавязчэння Незалежнасці ўрад БНР падрыхтаваў чарговы мемарыял, у якім, паміж іншым, гаварылася:

Выбраны Радай Беларускай Народнай Рэспублікі Урад праз уесь час моцна трymаў у сваіх руках съцяг змагання за незалежнасць і непадзельнасць Беларусі. Але найбольш яскрава выявілася імкненіне беларускага народу да волі і незалежнасці падчас паўстання ў Случчыне ў лістападзе і сінезні 1920 году. Нягледзячы на тое, што Слуцкае паўстанне было задушана з дзвух бакоў, гэта ёсьць: маскоўскім і варшаўскім імперыялістамі — яно застаецца пузяводнай зоркай у гісторыі беларускага вызваленча-адраджэнскага і дзяржжаўна-незалежніцкага руху. Твая доля ў тваіх уласных руках. Справа вызвалення і адраджэння тваёй Бацькаўшчыны — гэта ёсьць справа тваіх мазольных рук. Цяснай гуртуй свае рады пад съцяг змагання за волю і незалежнасць тваёй Бацькаўшчыны. Адзінай арганізаванай грамадой магутны дай адпор твайм крыйдзіцелям. Толькі ў еднасці і арганіза-

¹³ Крыніца. 1921. № 10.

*ванасьці наша моц і сіла. Неарганіза-
ванныя выступленыні павінны быць
спынены. Больш веры ў сябе, у свае
сілы! Святкуючы чацьвёртую гадаў-
шчыну абвяшчэнья незалежнасці
Беларусі, Урад Беларускай Народнай
Рэспублікі моцна верыць у творчы ро-
зум беларускага народу і заклікае
стаць урады актыўных змагароў усіх
тых, хто ня хоча быць нявольнікам,
хто сваё жыццё гатоў аддаць за волю
і незалежнасць Бацькаўшчыны¹⁴.*

Пасля выбараў 1922 года і з'яўлення беларускага прадстаўніцтва ў польскім парламенце пытанне аб незалежнасці атрымала зусім нечаканае гучанне.

*Народ Беларускі мае выразныя незалежніцкія тэндэнцыі, — заявіў Браніслаў Тарашкевіч выступаючы у студзені 1923 года ў польскім Сейме, — незалежнасць гэтую глыбока ў сэрцы ха-
ваем і пястуем, але з'яўляемся лаяльнымі грамадзянамі Польскай Дзяржавы, іначай кажучы, разумеем гэтую справу эвалюцыйна, а не рэва-
люцыйна, — і людзей — сапраўдных патрыётаў, людзей сумленных, гэта павінна задаволіць¹⁵.*

Гэтыя слова былі, напэўна, най-
больш удалым прытарнаваннем незалежніцкага ідэалу да новай палітычнай
сітуацыі ў Еўропе, калі палітычная і
эканамічная стабілізацыя адсоўвалі
справу новага тэрытарыяльнага пера-
дзелу кантынента (а толькі так магла

з'яўіцца незалежная Беларусь) на
больш адлеглую перспектыву. Гэта ад-
чувалі і польскія ўлады і насельніцтва
Заходняй Беларусі.

*Мясцовая аседлае насельніцтва, —
гаварылася у рэфераце II аддзела ДОК
III ад 18 ліпеня 1922 года, — ужо мае
досьць усялякай няпэўнасці, тады як
перспектыва новай вайны ці нейкіх
замешак на гэтым грунце пагражса-
ючы ім канчатковай руінай таго, што
яму пасля ўсіх войнаў засталося, ці
што паспелі аднавіць... Аналіз агуль-
най сітуацыі паказвае беларусам ад-
сутнасць рэальных асноваў для іх пра-
цы і перспектыву захавання гэткага
стану бадай на некалькі год. Гэта пад-
штурхоўвае беларускіх дзеячаў да «ар-
ганізацыйнай працы» над нацыяналь-
най самасвядомасцю беларускіх мас і
павелічэннем беларускіх культурных
здабыткаў. Мара пра Незалежнасць,
пра Незалежнасць Беларусі, зыходзіць
з парадку дні, губляючы адпаведнасць
бягучаму моманту¹⁶.*

Адначасова расла і прыхільнасць за-
ходнебеларускага насельніцтва да
БССР. Апошнія адбілася і ў стаўленні
да святкавання дня 25 сакавіка. Адз-
начаючы 6-я ўгодкі Незалежнасці,
А. Станкевіч пісаў на старонках «Кры-
ніцы»:

*Ідэал незалежнасці Беларусі, хоць
не ва ўсёй поўні, але ўжо спаўняеца ў
жыцці. За апошнія некалькі месяцаў*

¹⁴ Беларускі съцяг. 1922. № 1. С. 22—23.

¹⁵ Тарашкевіч, Б. Выбранае: Крытыка, публіцыстыка, пераклады. Мн., 1991. С. 81.

¹⁶ Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 67. Воп. 1. Спр. 22;

гэтага году большасць беларускіх зя-
мель на ўсход ад граніц цяперашняй
Польшчы ўжо аб'яднаны ў Беларускую
Савецкую Рэспубліку ў фэдэрациі з
Расеяй. Беларусь — ужо дзяржава.
Гэта факт, якога пярэчыць нельга і
якога ўжо ніякая сіла са старонак
гісторыі ня вымажа. За шэсцьць гадоў
ад часу 25 сакавіка 1918 года ідэал не-
залежнай Беларусі прынамсі ў асновах
сваіх спраўдзіўся ў жыцьці. Адзін з
важных аддзелаў жывой кнігі *Незале-
жнай Беларусі ўжо напісаны. Сёмы
год авбяшчэння незалежнасці Бела-
русы — новы аддзел яе. Што далейшая
наша гісторыя на старонках новага
аддзела ўпіша — згадаць нятрудна.*
Зъмест гэтых страніц безумоўна бу-
дзе дапаўненнем папярэдняга аддзелу
жывой кнігі *Незалежнай Беларусі.*
Мы ў гэта моцна верым¹⁷.

Апошні раз супольна віленскія бела-
русы адзначылі дзень 25 сакавіка ў 1925
годзе. У той год святкаванне вырашана
было спалучыць з юбілеем выдавец-
кай дзейнасці Францішка Скарыны ў
Вільні¹⁸. У арганізацыі ўрачыстасцяў
асаблівы ўдзел прыняло Беларускае
навуковае таварыства, старшынём яко-
га быў Антон Луцкевіч. У 8 гадзін вечара
25 сакавіка ў зале Віленскай бела-
рускай гімназіі началося ўрачыстое па-
седжанне таварыства, падчас якога пра-
гучалі два даклады: «Век Скарыны»
Б. Тарашкевіча і «Жыцьцё і праца

Фр. Скарыны» кс. Ад. Станкевіча¹⁹.

У святкаванні заўсёды актыўна
ўдзельнічалі патрыятычна настроеная
вучні Віленскай беларускай гімназіі і
студэнты універсітета Стэфана Баторыя.
Як згадвала вучаніца Віленскай
беларускай гімназіі А. Катковіч:

Дзень гэтых быў для нас вялікім
съястам. Перад абедам ішлі на малебен
у касьцёл і царкву, а пасля ў гімна-
зію, дзе частавалі вучняў кавай і пон-
чыкамі. Кожны з нас меў прышпіленую
бел-чырвона-белую лентачку. Ве-
чарам адбывалася ўрачыстая
акадэмія, на якой прамаўляла многа
асоб і былі чытаны тэлеграмы ад арг-
анізацыяў розных народаў. У другой
частцы акаадэміі быў канцэрт²⁰.

Аднак ужо тады са сваёй уласнай
інтэрпрэтацыяй свята выступілі бела-
рускія паланафілы. Перш за ўсё яны
аспрачвалі ідэйную сувязь паміж актам
Незалежнасці і той формай дзяржа-
насці, якая ўсталявалася ва Усходній
Беларусі. Газета А. Паўлюкевіча «Гра-
мадзкі голас» у артыкуле «Сем гадоў
ідэалу» пісала:

Сучасны лёс беларускага народа ўсім
вядомы... Выйшаўши з векавое маскоў-
скае няволі, з вастрогу народаў, якім
была нябожчыца Расейская Імперыя,
беларускі народ ня мог адразу падняц-
ца вышэй сваіх магчымасцяў. Заня-

¹⁷ 1918 - 25.III - 1924 // Krypica. 1924. 29 сакавіка.

¹⁸ 400-годдзе беларускага кнігадрукавання было шырокая адзначана ў Беларусі і па-за яе межамі ў 1925 годзе. Толькі праз некалькі дзесяцігоддзя стала вядома, што Скарына выдаў сваю першую кніжку ў Вільні не пазней 1522 году.

¹⁹ Krypica. 1925. № 12.

²⁰ Катковіч, Анея; Катковіч-Клёнтак, Вераніка. Успаміны. Беласток, 1999. С. 33—34.

паўшы ў сваёй нацыянальной культуры на працягу стагоддзяў, беларус ня мог асягнуць найвышэйшага свайго ідэалу — поўнага нацыянальнага са- маазначэння.

Вось чаму акт абвяшчэння Беларусі незалежнаю народнаю рэспублікаю 25 сакавіка 1918 года ня меў у сваёй лёгічнай пасыядоўнасці поўнага практичнага значэння, а зьявіўся цераз 9 з лішкаю месяцаў для бальшавікоў падставаю іх дыплёматычных эксперыментатаў.

Незалежным дзяржавным жыцьцём кожны народ пачынае жыць толькі з таго момэнту, калі сярод яго насьпелі ўсе патрэбныя для гэтага жыцьця прадпасылкі або калі народ атрымае магутны штырх да самастойнага жыцьця звонку...

Рашучы акт 25 сакавіка 1918 года заўсёды будзе гісторычным момэнтам у жыцьці беларусаў, як-бы ні складаўся іх жыцьцёвы шлях. У сучасны момант яго зъмест зъяўляецца ідэалам, які асягнены толькі на падставе бальшавіцкіх дэкрэтаў у форме гэтак званай «Соцыялістычнай Савецкай Рэспублікі Беларусь», створанай уладарамі маскоўскага Крэмля дзеля чиста палітычных мэтаў бальшавіцка-расейскай дыплёматыі.

Бальшавікі хітра скарысталіся фактам незалежнасці Беларусі, хаця чэсць гэтага пракламаваньня належыць ня ім, а дэмакратычнай беларускай інтэлігэнцыі... Ніякага нацыянальнага зъместу бальшавіцкая «беларуская» рэспубліка 1919 году ня

мела... Гэткім чынам беларускі, абе- вешчаны сем гадоў назад, нацыянальны ідэал застаецца ў сутнасці толькі ідэалам.

Аднак канчаўся артыкул даволі не- двухсэнсоўнай высноваю:

Дзеля асягнення свайго нацыянальнага ідэалу ў невядомы час будучыны беларускаму народу трэба праісці цярністы шлях культурна-нацыянальнай творчасці і, пры нармальных варунках польскіх констытуцыйных гарантываў, вечна трывалая беларускія культурныя цэннасці могуць быць выкаваны у межах Польскай Рэспублікі ня ў прыклад бальшавіцкаму эксперыментатарству на Усходзе²¹.

Перадача ў кастрычніку 1925 г. падчас канферэнцыі ў Берліне значнай часткай міністраў БНР сваіх міністэрскіх мандатаў ураду БССР, а таксама актыўнае нацыянальнае будаўніцтва ў Савецкай Беларусі, прывялі да таго, што сярод заходнебеларускай інтэлігенцыі пачала шырыцца думка, што ідэя БНР вычарпала сябе, а Заходняя Беларусь у перспектыве павінна стаць часткай БССР. Да гэтага асабліва скіляліся правадыры Беларускай сялянска-работніцкай грамады. Менавіта таму на паседжанні Віленскага БНК, якое адбылося ў пачатку сакавіка 1926 года, было вырашана адмовіцца ад шырокага святкавання гадавіны незалежнасці Беларусі!²²

²¹ Сем гадоў ідэалу // Грамадзкі голас. 1925. 25 сакавіка.

²² БДАМЛіМ. Ф. 3. Воп. 1. Спр. 195. Арк. 22.

Антон Луцкевіч, непасрэдны ўдзельнік падзея 25 сакавіка 1918 года, фактычна далучыўся да групоўкі грамадоўцаў, якія вырашылі 25 сакавіка гучна не адзначаць. У газеце-аднаднёўцы «На Прадвесні» ён размясціў артыкул пад называй «У восьмую гадавіну», у якім пісаў:

Шмат каму выдавалася, што восьвость трэба толькі, каб беларусы падалі аб себе голас на міравой канфэрэнцыі ў Парыжу, і будзе ім і воля, і незалежнасць... Але хутка іх спаткала цяжкае расчараўванье. Аказалася, што «дэмакраты» Захаду, так многа гаварыўшыя аб праве народаў на самавызначэнне, на дзеле прызналі гэтае права толькі за тымі, за кім ім гэта было выгадна. Прыйналі незалежнасць Польшчы, Літвы, Латвії, Эстоніі, Фінляндый. Далі ім усялякую дапамогу, каб умацаваць іх дзяржавы быт, ды надзялілі добрымі кускамі Беларуское і Украінскэ зямлі, каб гэтых власалы вялікіх заходніх дзяржав за такія падаркі ішыра служылі ім у іх барацьбе з вялікай пагрозай буржуазнаму съвету, якая ўзынялася з Усходу. Так права беларускага і ўкраінскага народаў на самавызначэнне аказалася патаптаным заходнімі дэмакратыямі...

А тым часам на Усходзе рабіліся глыбокія перамены... На Усходзе пачалася новая эра ў нацыянальным пытаньні. І ідэя беларускага дзяржавы будаўніцтва, якую патаптаў «дэмакратычны» Захад, пачала рэалізацію.

изавацца на Усходзе.

Мінулы год, калі так званы ўрад Беларуское Народнае Рэспублікі з'ялквідаваўся, закончыўшы гэтак сваё трагічнае бадзяньне па чужыне, — паказаў найлепш, як актыўныя беларускія адраджэнцы аднясьліся да гэтага новага эры.

Няма ніякага сумляваньня, што ў новым курсе радавае палітыкі адносна да беларусаў адыграў вялікую ролю акт 25 сакавіка 1918 года. Але гэты акт адыграў яшчэ вялікую ролю ў прабуджэнні масавае самадзейнасці, у так званай актыўізацыі беларускага народа.

Заклікаючы ў «кірунку творчае нацыянальнае працы» да «сацыяльнага вызваленія», аднаднёўка канстатавала:

Гэты сацыяльны ідэал ужо непадзельна запанаваў на Усходзе. Там толькі праз сацыяльнае вызваленіне перад беларусамі адкрылася магчымасць дзяржавы будаўніцтва. Там — і толькі там — беларуская дзяржава будаўніцтва сталася зъдзейсненым фактам²³.

Іншую пазіцыю займаў адзін з лідэраў нацыянальнага руху ў Заходній Беларусі ксёндз Адам Станкевіч. Ва ўмовах агульнай стабілізацыі палітычнай сітуацыі ў Еўропе існаванне беларускага ўраду на эміграцыі ў поўным складзе не мае практычнага сэнсу, аднак увасабленне ідэі незалежнасці Беларусі ў выглядзе эміграцыйнага ўра-

²³ На прадвесні (аднаднёўка). 1926. 20 сакавіка. С. 1.

²⁴ Кароткі нарыс беларускага пытаньня // ARCHE. 2007. № 11. С. 356.

ду БНР пад кіраўніцтвам Пятра Крачэускага праста неабходна²⁴. Менавіта таму беларускія хадэкі працягвалі нязменна святкаваць 25 сакавіка на працягу ўсіх 1920—1930-х гадоў.

25 сакавіка 1926 г. адбыліся святочныя набажэнствы ў касцёле св. Мікалая і ў Пятніцкай царкве. Падчас казання кс. А. Станкевіч, між іншым, прамаўляў:

Так як Яўрэі гучна плакалі і цярпелі пасля ўтраты Сіёну, таксама і Беларусы, якія восем год назад абвясцілі незалежную Беларускую Народную Рэспубліку, аднак ня здолелі зьдзейсніць гэтай ідэі, — плач і смутак носяць у сэрцах... Прыйшли яны сюды, да Божага дому, каб прасіць Бога аб моцы дзеля ўвасаблення свайго ідэала.

У артыкуле пад называю «Двойное съвята беларускага народу» газета беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў «Крыніца» пісала:

Рада Беларускай Рэспублікі, складзеная з найбольш выдатных, інтэлігентных і заслужаных прад беларускім народам дзеячоў, 25 сакавіка 1918 г. абвесьціла Беларусь Вольнай і Незалежнай, бо толькі такой, гаворачы па-людзку, можа быць яна ішасльвай і толькі такой можа яна бараніць сябе ад вяковай крыгуды, ад вяковага зьдзеку.

Але, каб вольнасьць і незалежнасьць здабыць, а здабыўшы ўтрымаць, трэба быць да гэтага адпаведна прыгатаваным,

ці прасьцей кажучы, трэба, каб Народ Беларускі, як такі, разумеў гэта і каб меў сваю беларускую культуру²⁵.

Свой погляд на ідэю нацыянальнай незалежнасці выказаў і Беларускі сялянскі саюз, на чале якога стаялі Ф. Ярэміч і В. Рагуля. Друкаваны орган партыі газета «Сялянская ніва» адгукнулася на 8-я ўгодкі абвяшчэння незалежнасці БНР перадавым артыкулам «Стайка на кайзэра, Пілсудзкага, Леніна». Сцвярджаючы, што «беларускі рух у сваім жыцці, асабліва на пачатку, быў вельмі слабы», газета адначасова дадавала,

увесь гэты час ад пачатку рэвалюцыі аж да разгону беларускага кангрэсу трэба залічыць да найсъяўлінейшых дзён беларускага руху. Тагды ўсе беларускія дзеячы арыентаваліся самі на сябе, або інакші кажучы на сілы самога Беларускага Народу.

Цяпер, — працягвала «Сялянская Ніва», — углядваючыся ў прошласць, трэба прызнаць, што той разгон зъезду закончыў першую фазу і даў пачатак другой фазе беларускага руху, фазе арыентызацыі на чужыя сілы, бо свае былі слабыя. Беларускі рух, спаткаўшы на сваёй дарозе такую сярдзітую перашкоду, як камуністычная партыя, пачаў шукаць хаўрусынікаў. Усякі вораг бальшавікоў лічыўся тады хаўрусынікам беларускага руху...

Мы прыходзім да пракананьня, што найгоршым злом для Беларусі,

²⁵ Kryница.1926. 25 сакавіка.

гэта будзе арыентацыя на чужынца, каторы нас хоча праглынуць. Найгідчэйшая ўгода будзе тады, калі годзішся з тым, хто цябе душыць. Стаўшы на свае ногі і адкінуўшы паднявольныя і губячыя нас арыентацыі, мы будзем ісьці далей той дарогай, якою ішоў народ у 1917 годзе — дарогай арыентацыі на саміх сябе, або інакш кажучы — на сілы Беларускага Народу. І толькі гэткай дарогай, адкінуўшы службу ў ўсіх нашых багатых і думсціх дзядзькоў, мы ўвойдзем у хаўрус і сям'ю незалежных і вольных народаў. Дык па стаўцы на кайзэра, Пілсудзкага і Леніна павінна прыйсьці апошняя стаўка: на самых сябе!²⁶

У 1927 годзе беларускае грамадзянства, зацягнутае ў вір падзеяй, звязаных з разгромам БСРГ, на чарговую гадавіну ўвагі амаль не звярнула. Шмат каму здавалася, што гісторыя робіцца менавіта тут і цяпер, што менавіта фантастычны рост і наступны разгром БСРГ, арышты яе правадыроў з'яўляюцца куды больш рэчаіснымі ўвасабленнямі нацыянальнага руху, чым міфічная незалежнасць, абвешчаная дзевяцьця гадоў таму ў акупаваным немцамі Менску. Тому дзевятыя ўгодкі абвяшчэння Незалежнасці прайшлі даволі сціпла, больш нагадваючы закрытае мерапрыемства, калі не лічыць той факт, што арганізavalі іх разам Сялянскі Саюз і БХД²⁷.

Амаль адразу грамадоўскі гумарыстычны часопіс «Маланка» з нагоды дня

25 сакавіка змясціў даволі красамоўныя малюнкі з характэрнымі каментарамі. Першы — «Святкаванье «незалежнасці» Беларусі» супрадаваджала вытрымка з мясцовай газеты аб тым, што «а 7 гадз. вечара ў салі «Жорж» адбылася ўрачыстая агадэмія. З прамовамі выступалі паслы Ярэміч, Рагуля і інш.» Пад цытатаю на малюнку селянін на холадзе гледзячы праз шыбу на балючых у рэстаране з нагоды свята беларускіх дзеячоў разважаў: «Нішто сабе, добрая незалежнасць! Відаць, паны ад нас сялянаў зусім аднезалежніліся, бо ніводнага з нас там і няма».

На другім малюнку — «Як святкалі дзень 25-га сакавіка,» было два абрэзкі: «сынкі» (у Вільні) — дзеячы БХД і Сельсаюзу падымалі тосты за сталом, тады як лідэры БСРГ — «пасынкі» (у турме ў Вронках), выглядалі з-за крат²⁸.

Святкаванне юбілею — дзесяцігоддзя абвяшчэння Незалежнасці БНР — супала адразу з некалькімі судовымяі працэсамі над беларускімі дзеячамі ў Польшчы. Таму, выглядае больш чым сімвалічна, што, выступаючы у канцы лютага 1928 г. на працэсе па справе В. Рагулі ў Наваградскім судзе ў якасці адваката вядомы беларускі паланафіл П. Аляксюк адзначыў:

Імкненъне да незалежнасці, нават гутарка аб ёй і прызыў да яе, як да астатніага найвышэйшага ідэала палітычнага існаваньня кожнага народа, не ёсьць прэступленъне проціў ла-

²⁶ Ставка на кайзэра, Пілсудскага, Леніна // Сялянская Ніва. 1926. 21 сакавіка.

²⁷ Sprawy Narodowościami. 1927. № 2. S. 161.

²⁸ Маланка. 1927. 5 красавіка.

яльнасці. Дзеля чаго і выкрык *Ragulī*,
калі б ён нават і ўзапраўду закрычаў:
«Няхай жыве незалежная Беларусь!»,
ня мае ў сабе прызнакаў прэступлен-
ня²⁹.

Як і раней, «Беларуская Крыніца»
змясціла з нагоды дня Незалежнасці на
першай старонцы святочны артыкул
пад загалоўкам «На 10-я ўгодкі» з ка-
роткім пераказам гісторыі абвяшчэння
акта 25 сакавіка:

*Дзень гэтых ёсьць адной з найсьвяты-
лейшых старонак гісторыі Беларусі.
25 сакавіка сёлешияга году мінае дзе-
сяць гадоў ад дакананьня гэтага вялі-
кага гістарычнага акту, спаўнення якога нам дагэтуль не было дадзена.*

Далей «Беларуская Крыніца» параў-
ноўвае свята нацыянальнае з рэлігій-
ным:

*Але дзень 25 сакавіка прыпадае на
дзень хрысьціянскага съвята — Бла-
гавешчанья. 25 сакавіка 1928 гадоў
таму назад пала слова, якое сталацца
целам. У гэтых дзенях разышлася доб-
рая весць, што весціла новую эру,
новыя часы для цэлай людзкасці,
часы новага съвята — справядлі-
васці і праўды.*

*25 сакавіка 10 год таму назад так-
сама пала слова, слова добраў весці,
што весціла для беларускага народу
новыя, съветлыя, ішчансныя часы ў яго
гісторыі...*

*I хоць слова гэта яичэ ня сталацца
целам, съвяткуюма дзень нашага на-
роднага Дабравешчанья!*

Бо чым ёсьць съвяткаванье?

*Съвяткуючы, мы пасъвячаем нейкі
дзень нечаму, што нам дорага, што
мы высока славім, да чаго маем у сэр-
цы нашым асаблівую чэсьць.*

*Съвяткуючы дзень 25 сакавіка, мы
пасъвячаем яго нашаму незалежніцка-
му ідэалу, падтрымоўваем чэсьць гэ-
тага ідэалу, спаўнення якога чака-
ем³⁰.*

У наступным нумары на першай ста-
ронцы газета змясціла падрабязнае апі-
санне мінулага съвяткавання:

*Пунктуальна ў часе раней азнача-
ным урачыстае набажэнства. Пры-
сутных траха што ня поўны касьцёл.
Відны паміж імі прадстаўнікі ўсіх
беларускіх устаноў і палітычных
кірункаў, духавенства, студзенства і
школьная ды пазашкольная моладзь,
а так-жэ паважаныя госьці іншых
народаў... Настой урачысты, паднесены! Хор пад кірауніцтвам А. Стэпо-
віча ўдалым выкананьнем літургіч-
ных сьпеваў і рэлігійных беларускіх
кампазыцыяў — выляўляе яичэ
сільнейшы тон радасці і ўтаяле рас-
хваляваную ў сумнай прадвыбарчай
гарачы душу. Годнае асаблівай увагі
выступленье салісткі — Карузянкі.*

*На амвоне нядаўна вярнуўшыся з
Рыму кс. Чарніўскі, каторы ў ка-
роткіх, але ясных і гарачых словах*

²⁹ В. Рагуля, адзін з тых, каго год таму крытыковала «Маланка», аднак, атрымаў 2 гады турмы // Праваслаўная Беларусь. 1928. 24 сакавіка.

³⁰ Biełaruskaja Krynica. 1928. 22 сакавіка.

прадстаўляе съв. ідэал патрыёта — Хрыста. Асобныя мамэнты з жыцьцю Хрыстовага: навучаньне і празываньне выключна сярод сваіх толькі радзімцаў у Палестыне, глыбокі сълённы сум над нявернаю сталіцую свайго краю — Ерусалімам, трагічны канец, каторы прадбачыў сваім боскім правідам, ясны ды цьвёрды кліч: «Богу — божае, а цару (народу) — цараўва» — забіваюць грамаўладна фарысейскія закіды нашых ворагаў і ўцверджжаюць нас у нашых дасёляшніх, адраджэнскіх, патрыятычных імкненнях ды змаганьнях.

Далей ішло апісанне службы, якая праходзіла ў Свята-Траецкай царкве:

Ня менш урачыстае набажэнства з падобным лікам і складам прысутных пры такім жа самым урачыстым настроем і духоўным пад'ёме. Асобную ўвагу прысутных, — рабіла акцыент «Беларуская Крыніца», — разбуджае прамова законнага старца Іоанна адпраўляючага набажэнства. У простых, цёплых, айцуўскіх словам... паважаны моўца ўзялежніе нашыя ўсе няўдачы ад занядабу ў нас веры і маральнасці ды недзвізначнай (амогаражай) сымпатыі многіх нашых дзеячоў да камунізму.

У шэсць гадзін вечара святкаванне перамясцілася ў залу Беларускага інстытута гаспадаркі і культуры, дзе сабраліся як беларускія дзеячы, гэтак і запрошаныя прадстаўнікі іншых нацы-

янальнасцяў. «З душой абагрэтай ды узмацованай, — канчала свой артыкул «Беларуская Крыніца», — рассталіся мы з гэным святым, вялікім днём»³¹.

24 сакавіка 1929 года традыцыйную акадэмію з нагоды 11-й гадавіны абвяшчэння незалежнасці Беларусі правёў Віленскі Беларускі нацыянальны камітэт. Урачыстае паседжанне адкрыў сенатар Вячаслаў Багдановіч. Пасля яго выступлення пасол Сейма Альбін Стэпновіч прачытаў рэферат пад назвай «Палітычнае становішча беларускага народа ў сучасным моманце». Павіншавалі беларусаў са святам літоўскія і ўкраінскія студэнты: ад імя Часовага Літоўскага камітэта выступіў яго старшыня Сташыс. Ад імя палякаў выказаўся асістэнт Віленскага ўніверсітэту Свяневіч. Акадэмія завершылася канцэртам, на якім прысутнічала каля 150 чалавек.

Асобная акадэмія была зладжана на наступны дзень у будынку Віленскай беларускай гімназіі. У прысутнасці каля 100 чалавек, пераважна гімназістаў, з дакладам выступіў Антон Луцкевіч, які да таго часу ўжо адмовіўся ад сваіх ранейшых сімпатыяў да БССР³².

Газета «На варце» ў сакавіку 1930 года гэтак адкаментавала чарговыя ўгодкі:

25.III. г.г. беларускія буржуазныя паны Луцкевічы-Астроўскія з вялікай помпай ладзяць абход, названы імі 12-мі ўгодкамі абвяшчэнья «Незалежнасці Беларускай Рэспублікі». Паны фашисты адпраўляюць аж трэ

³¹ Biełaruskaja Krynica. 1928. 30 сакавіка.

³² Sprawy Narodowościowe. 1929. № 2. S. 272—273.

бажэнствы ў трох розных царквах і «акадэміі»³³.

Нягледзячы на спробы камуністаў скампраметаваць ідэю святкавання 25 сакавіка, гэтае свята працягвалі ў Вільні адзначаць. Напрыклад, на святкаванні 25 сакавіка 1930 года, якое адбывалася ў Купецкай зале па вуліцы Міцкевіча ў Вільні, прысутнічала каля 600 чалавек, сярод якіх было таксама багата літоўцаў і палякаў³⁴.

Беларусы, — звярталася «Беларуская Крыніца» да сваіх чытачоў вясной 1932 года, — прыбліжаецца дзень 25-га сакавіка — 14-я ўгодкі Абвяшчэння Незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі.

У гэтых дзенях кожны Беларус(ка) у думках сваіх павінен затрымацца над тым, што значыць для чалавека, для Народу ягоная культуральная, гаспадарчая і палітычная незалежнасць, у каторай чалавечства бачыла і бачыць свой найвышэйшы на зямлі ідэал. Гісторыя змаганьня за гэтую незалежнасць съведчыць, як ішлі за яе і ідуць на аўтар найцаньнейшыя ахвяры датуль, пакуль яна ня будзе зданыта.

Зварот, які, дарэчы, у адрозненне ад папярэдніх гадоў, хоць і быў змешчаны на першай старонцы, займаў усяго толькі сціплы куточак, канчаўся заклікам: «Праўда перамагчы мусіцы!»³⁵

Ужо ў наступным нумары газета ад-

вяла ўсю першую паласу святкаванню 25 сакавіка. У чарговы раз пераказаўшы гісторыю станаўлення нацыянальной дзяржаўнасці цягам апошніх год, а таксама ўзгадаўшы пра смерць старшыні Рады БНР П. Крачэўскага і далейшую дзейнасць на гэтай пасадзе В. Захаркі, «Беларуская Крыніца» рабіла выснову:

Такім чынам, як бачым, акту 25.III.1918 года ня толькі не было суджана зьдзейсніцца, але нават было яму суджана ня мець належнай абароны з боку беларускіх міністраў, з якіх урэзультаце замест стойка трываць пад сцягам незалежніцкім і самастойніцкім адны пашилі на супрацоўніцтва з палякамі, а другія — з бальшавікамі.

Аднак, ня ўсе і не заўсёды сыны Беларусі ломяцца пад цяжарам палітычных варункаў. Былі і ёсьць няўхільныя барацьбіты за найвышэйшы народны ідэал. Дзякуючы ім, як тут пад Польшчай, так нават і там у Беларусі Савецкай ідэал Незалежнасці Беларусі, ідэал поўнай самастойнасці і шчасця Беларускага Народу, ідэал абвешчаны ўрачыста 14 гадоў таму 25.III.1918 году, астаеца ўсьцяж жывым ды ўсьцяж ярчэйшымі съвеціць краскамі. А калі Ідэал гэтых наш вялікіх жыве ў народзе і паглыбляеца ў народнай душы, гэта знак, што ў сваім часе ён зьдзейсніцца³⁶.

Побач газета надрукавала верш, які

³³ Нацыянальны балаган // На варце. 1930. 28 сакавіка.

³⁴ Беларуская Крыніца. 1930. № 4.

³⁵ Беларуская Крыніца. 1932. 20 сакавіка.

³⁶ Беларуская Крыніца. 1932. 27 сакавіка.

гэтак і называўся — «На 25-га сакавіка». Апошня радкі яго гучалі так:

*Устань, устань!
Скарэй, скарэй!!
Раўняйся да другіх людзей.
На сонца глянь.
Крылом удар —
Пазнай свабоды, волі чар!*

У сувязі з супадзеннем 14-х угодак дня Незалежнасці і каталіцкага Вялікадня, агульны сход Віленскага БНК вырашыў абмежавацца святочным паседжаннем камітэта. Пасля кароткай «адпаведнай да ўрачыстасці» прамовы Я. Пазняка, была прынята рэзалюцыя з заклікам «стаяць і на далей у цвёрдай веры і перакананыні, што права да жыцця для жывога Народу пачутым і прызнаным быць мусіць».

«Беларуская Крыніца» змясціла кароткія зацемкі аб святкаванні дня незалежнасці рознымі беларускімі асяродкамі, у тым ліку — і ідэйнымі працёўнікамі хадэкаў.

Съяткавала гэтае вялікае народнае съята, — пісала газета ў артыкуле «Съяткаванье ў Віленскім засьценку беларускіх угадоўцаў», — съята незалежнасці Беларускага Народу і мяшчанская групка віленскіх беларускіх угадоўцаў, якая называе свой кагалік «Цэнтррасаюзам». Гэная групка, за сваю ўгадавасць маючы падтрыманьне ў сільных сяньняшніх дзён, ня маючы за гэта ніякіх утлываў на беларускія масы і ніякага адтуль падтрыманья, мае «магчымасць» уступіць і ў Віленскую

беларускую гімназію.

Вось-жэ і ў гэты Вялікі дзень для беларусаў «наши» ўгадоўцы скарысталі з гэтай «магчымасці» і наладзілі паседжаньне «Цэнтррасаюзу» ў гімназіальны залі, дзе прадсагнанымі вучнямі прачытаў свой палітычны рэфэрат «Ідэолёг» найнавейшай санацыйнай беларуска-польскай угоды — «Бялорусін-поляк» Антоні Луцкевіч³⁷.

Асабліва актыўна беларускім грамадзянствам Вільні адзначаліся 15-я ўгодкі абвяшчэння незалежнасці БНР, тым больш, што ў той год яны супалі з юбілеямі паўстання 1863 г. і Кастуся Каліноўскага. Ранкам 25 сакавіка адбылася традыцыйная імша ў касцёле св. Мікалая, якую, як звычайна, правіў кс. Ад. Станкевіч. Праваслаўныя сабраліся на малітву ў Прачысценскім саборы. Віленскі праваслаўны ўладыка Феадосій забараніў праваслаўным святарам прымыць удзел у святкаванні 25 сакавіка, матывуючы забарону тым, што мерапрыемства мае яскравы антыпольскі характар.

А 8-й гадзіне вечара пачалася ўрачыстая акадэмія. Зала Віленскай літоўскай гімназіі, дзе сабраліся яе ўдзельнікі, была аздоблена партрэтам Кастуся Каліноўскага і выявай Пагоні пэндзля Пётры Сергіевіча. Асноўную частку акадэміі склалі два рэфераты. Першы, пад назвай «Незалежнасць Беларусі як ідэал — задаткам незалежнасці фактычнай», прачытаў студэнт С. Сарока. З другім, прысвячаным Кастусю Каліноўскаму, на працягу дзвюх гадзін вы-

³⁷ Беларуская Крыніца. 1932. 10 красавіка.

ступаў кс. Ад. Станкевіч³⁸:

Тое ўсё, чаго сваёй працай агулам, а прадусім «Музыцкай Праудай», а так-жэ і съмерцяй сваёй даканаў К.Каліноўскі для беларускага народу семдзесят гадоў таму, змагаючыся за волю і долю гэтага народу, — акт абвешчаньня незалежнасці Беларусі 25.III.18 падабраў, згарнуў у цэласць, прыкрасіў, дапоўніў і выразіў як яўную — ужо сучасную — волю беларускага народу да вольнага і самастойнага жыцця. Словам, зянрё, якое на беларускай грамадска-палітычнай ніве пасеяў Каліноўскі, акт 25.III.18 зжыаў, карыстаючыся пладом гэнага зянрняці для сяўбы далейшай³⁹.

Разам з своеасаблівай міфалагізацыяй 25 сакавіка рабіліся спробы больш крытычна прааналізаваць прычыны таго, чаму беларуская незалежнасць так і не стала фактом. Газета «Родны Край» пісала:

Сягоньня — 25 сакавіка — мінае 15 гадоў ад таго гістарычнага мамэнту, калі Рада Беларускае Народнае Рэспублікі ў Менску абвясціла парванымі ўсе старыя дзяржаўныя сувязі Беларусі, якія далі магчымасць маскоўскім царам кінуць наш народ у полымя страшэннае вайны, у выніку якое новая — бальшавіцкая — улада Расеі пры падпісаныні Берасцейскага міру з Нямеччынай ганебна таргавала Беларускай зямлёй і рэзала жывое цела нашага народу на

часткі. 25 сакавіка 1918 году правамочныя прадстаўнікі ўсіх Беларусі — адзінае й непадзельнае — абвясцілі сваю Бацькаўшчыну вольнай і незалежнай Рэспублікай.

Далейшы ход выпадкаў ня даў акрэпнушь маладой Беларускай дзяржаве. Рана, зробленая Берасцейскім мірам, не загаілася. Наадварот: польска-расейская ўгода ў Рызе паглыбіла гэтую рану, і яна крыивавіць і сягоньня, а сыны нашага народу ня могуць падаць сабе рукі праз праведзены на нашай зямлі гранічны кардон. Але акт 25 сакавіка 1918 году, хоць не зреалізаваны палітычна, стаўся несъмротным у свядомасці Беларускага народу, які ў гэтым акце выявіў сваё нацыянальнае адзінства і крэпкую волю быць гаспадаром на сваёй зямлі.

Але, — дадавала газета, — зварачаючыся думкай да вялікага дня 25 сакавіка 1918 года, мы мусім сягоньня сцьвердзіць, што ня толькі вонкавыя прычыны перашкодзілі пятнацаць гадоў назад зреалізаваць наш нацыянальны ідэал. Была яшчэ і адна прычына ўнутранага характару: слабасць нашае нацыянальнае культуры. Народ наш, нашая інтэлігенцыя тады толькі-толькі пачала выбівацца з культурнае няволі ў суседніх народах, якая пазбаўляла нас таго, што зьяўляецца першай падставай дзеля дзяржаўнага існаваньня кожнага народа; самапэўнасці. Усьцяж мы аглядаліся на суседзяў, усьцяж чакалі нейкага ратунку ад другіх і ня мелі адвагі пачаць жыць сваім уласным разумам.

³⁸ Беларуская Крыніца. 1933. № 14.

³⁹ Stankievič, Ad. Kastus Kalinoŭski, «Muzyckaja Praūda» i ideja Niezaležnaści Biełarusi. Wilnia, 1933. S. 5—6.

Такую самапэўнасць, без якое наш народ ня станеца запраўды незалежным, а вечна будзе нейкім папіхачом у чужынцаў, даць нам можа толькі высокая нацыянальная культура. Беларускі палітычны рух, які пачаў развязвіацца ад 1918 году нязвычайна шпаркім ходам, пакінуў далёка за сабой рух культурны — прынамся ў нашай Захадній Беларусі. І перад намі стаіць сяньня вялізарнае заданьне: будаваць сваю нацыянальную культуру, давясціці наш культурны рух да такога-ж буйнага росту й разгону, якія мы бачылі ў палітычным руху.

Ведама, гэтае заданьне шмат цяжэйшае, чым тая ці іншая палітычная акцыя. І гэтым толькі й можна вытлумачыць факт страшэннага адставаньня культурнага руху ў Захадній Беларусі ад руху палітычнага. Але мы мусім зраўняць тэмты тут і там за ўсякую цену. Мы мусім напружыць нашу волю й нашу энэргію, каб стацца моцнымі на культурным фронце. І сяньня, у пятнаццатыя ўгодкі аввяшчэння незалежнасці Беларускага Народнага Рэспублікі, мы мусім сабе добра ўсьвядоміць, што будаваньне нашае нацыянальнае культуры гэта ёсьць адначасна закладаньне наймацнейшага фундамэнту пад той Беларускі Дом, у якім наш народ — раней ці пазней — будзе жыць вольным і незалежным жыцьцём.

Артыкул канчаўся заклікам: «*Будуйма сваю культуру, і мы збудуем сваю дзяржаву!*»⁴⁰

Перадавы артыкул у «Беларускай Крыніцы» на 16-я ўгодкі Незалежнасці БНР пачынаўся так:

Съмерці няма — кажуць філёзафы, — а ёсьць вечнае жыцьцё і вечны развой і поступ. Пацьверджаньнем гэтай праўды ў нас зьяўляеца між іншым так жа і акт 25.II., акт абвешчання Незалежнасці Беларусі 16 гадоў таму. І сапраўды, акт гэтых, які на супроць розных цёмных магутных сілаў, скіраваных процы ў Беларускага Народу, выявіў няўхільную волю эта-га народа жыць і развязвіацца і жыць поўным, самастойным жыцьцём, съведча дастатачна, што съмерць — гэта толькі ўраеньне, што съветам валадарыць непакананае жыцьцё і яго таёмыя правы⁴¹.

Побач змяшчалася літаратурная алегорыя пад назвай «Беларускае народнае свята»:

Гэта быў дзень 25 сакавіка 1918 года, — пачыналася яна, — над Беларусью тады яскрава гарэла заўсёды добрае сонца. Тэй раніцай яно пламянае радасна ўсходзіла над Смаленскам, што раз вышэй бодра ішло ў гару па небе і ў палудню ўжо съмлячыся глядзела на ... Менск. Папалудні-ж узноў, зъяўрнуўшыся на Захад, яно чырвонае пакацілася далёка, далёка аж за Беласток⁴².

Дзень 25 сакавіка, — пісала «Бела-

⁴⁰ Родны край. 1933. 25 сакавіка.

⁴¹ Беларуская Крыніца. 1932. 25 сакавіка. № 14. С. 1.

⁴² Тамсама.

рускай Крыніца» аб святкаванні Дня незалежнасці ў наступным нумары, — беларускае грамадзянства з году ў год съявиткуе з вялікай урачыстасцю. У гэтых дзень усе беларускія народныя сілы заўсёды злучае адна супольная ідэя беларускага народу — ідэя Акту 25 сакавіка 1918 году. Беларускае незалежнае грамадзянства Заходній Беларусі, аб'яднанае пад бел-чырвона-белым сцягам Беларускага Нацыянальнага Камітэту, 16-я угодкі Абвяшчэння Незалежнасці Беларусі съявиткавала ў Вільні ў наступным парадку...

Далей падаваўся кароткі агляд таго, як адзначалася гэтая падзея віленскімі беларусамі. У касцёле св. Мікалая адправіў святочную імшу кс. А. Станкевіч. Пасля выступіць кс. Глякоўскі з казаннем, якое «сваім глыбокім зъместам зачапіла слухачоў». Трохі пазней — а два-наццатай гадзіне, прайшоў святочны малебен у Святадухаўскім саборы, праведзены ахімандритам Ф. Марозавым. «Пры гэтым, — дадавала газета, палічыўшы дадзены факт за вельмі істотны, — трэба адзначыць, што архіепіскап Хвядос сам асабіста прад сябрамі Праваслаўнай Камісіі Беларускага Нацыянальнага Камітэту загадзя абазначыў сабор сьв. Духа месцам для набажэнства ў дзень беларускага народнага съята».

На святочным паседжанні ў залі БІГІКу быў прачытаны рэферат кс. В. Гадлеўскага — «З беларускага палітычнага жыцця ў Менску ў 1917—1918 га-

дох», прагучалі шматлікія віншаванні ад імя прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцяў. Пасля вусных прывітанняў А.Клімовіч прачытаў шэраг святочных віншаванняў⁴³.

Крызіс беларускага руху спрабаваў з'яўленае сілаў, якія спрабавалі здавыць сабе капітал на міфалагізацыі нацыянальнага супраціву ў БССР. Гэта газета «Беларусь Працы» з нагоды свята змясціла зацемку пад назваю «25 сакавіка ва Усходній Беларусі»:

Беларуская Нацыяналістычная Грамада на некалькі дзён перад 25 сакавіком распашырала па ўсёй Усх. Беларусі адпаведныя адозвы, а таксама вяла і адумысную акцыю, заклікаючы беларускае грамадзянства да ладжсаньня съявитканьня ў нагоды 16-ых угодкаў абвяшчэння незалежнасці Беларусі. У ноч з 24 на 25 сакавіка ў шмат якіх мясцовасцях былі павывешываны бел-чырвона-белыя сцягі і па раскіданы процімаскоўскія, белнацыяналістычныя адозвы. У самы дзень 25 сакавіка шмат дзе адбыліся заканспіраваныя акаадэміі. Некаторыя з іх быў выкрыты агэнтамі ГПУ (падслуцкія лясы, Менск), у выніку чаго адбыліся масавыя арышты, а нават і расстрэлы. Адна з вайсковых частак, адмовіўшася страйляць у выкрытых маніфэстантаў, быццам у той жа дзень была перакінута ў глыб Маскоўшчыны⁴⁴.

Дыяметральна процілеглымі былі публікацыі ў пракамуністычнай гума-

⁴³ Беларуская Крыніца.1934. 2 красавіка. № 16. С. 1.

⁴⁴ Беларусь працы.1934. 28 красавіка.

рыстычнай газеце «Асва», якая ў тым жа сакавіку 1934 года надрукавала вершаваны пасквіль «Б.Н.Р.» ды ілюстраваны ў выглядзе комікса матэрыйял «Эпапэя пра Б.Н.Р.» Вось некалькі вытрымак:

*БНР — як сімвал улады
Цешыць души ўсіх паноў,
Беларускай панскай РАДЫ,
Што смактала з люду кроў...*

*...БНР — узрос над касьцямі
І пад людзкі плач і стогн,
Генэральскімі штыкамі...
Нёс кайданаў гулкі звон...*

Ці гэтак:

*Разам з сотнямі Вільгельма
Пруць разогнаныя шэльмы.
У Менску гоман, у Менску шмэр
Абвясцілі незалежнасьць — Б.Н.Р.⁴⁵*

Наступны нумар «Асвы» адчыняў артыкул пад красамоўным загалоўкам: «Стаіцё вы голыя, як турэцкія съвятыя» аб святкаванні дня Незалежнасці.

Так, — пісаў аўтар, схаваўшыся за псеўданімам Зымітрук Быліна, — працуўныя Заходніяя Беларусі разам з сваімі братамі, паказалі вас паночкі, зьдзёрыши шматгадовую маску і стаіцё вы сёньяня, голыя, як турэцкія съвятыя з усёю сваёю беларускабуржсуазнаю цудоўнасцю. Ад лаянак, адзін на аднаго, пачынаеце пераходзіць да цёплых гутараў:

*— Нас толькі двое,
— Абое мы рабое, —
Хоць розным быў наш шлях;
Адзін будуем гмах:
На ім дэвіз пагоні
І жыцьця нашы гоні
Вядуць у тую дзівер,
Дзе зорка — Б.Н.Р.
Работнікі і працоўны селянін з вашага съвята робіць свой вывад:
— Яны кажуць, што на съвята,
Хапіла нашага ім брата,
Што салі поўныя былі
Незалежнасцю цывілі
У вас ня была люду працы,
Пір вялі «дварцы», палацы
Там Астроўскі і Луцкевіч
Кс. Гадлеўскі і Станкевіч
Праглядалі зрады шлях,
«Дзе з аружжам у руках
Мужна білісь за ідэі».
Тут сабралісь ліхадзеi,
Чорнай зграі груганы
Беларускія паны⁴⁶.*

Крызіс беларускага нацыяналізму ў Заходніяя Беларусі можна лёгка заўважыць ужо ў загалоўках артыкулаў. Перадавіца юбілейнага артыкула 1936 года ў «Беларускай Крыніцы», напрыклад, называлася — «Ці ідэал акту 25.III.1918 ідзе да сваёй мэты?»⁴⁷

І ўсё ж такі тая самая «Беларуская Крыніца» ававязкова вярталася да абмеркавання гэтай падзеі. Ужо ў наступным, пятнаццатым нумары, яна друкуе артыкул з лаканічнаю называю: «25 сакавіка 1918—1936»:

⁴⁵ Асва. 1934. 25 сакавіка.

⁴⁶ Асва. 1934. 25 красавіка.

⁴⁷ Беларуская Крыніца. 1936. 22 сакавіка.

З кожным годам аж да сягоньня, акт 25 сакавіка ў беларускім народзе мацнеў і штораз глыбей клаўся ў душу беларускую. Калі гэны 25 сакавік не здолеў тады ахапіць шырэйшых мас беларускай гуашы так, каб беларусы самі абаранілі сваю самастойнасць, то факт фактам астаўся, што 25 сакавік запаліўшыся ня згас, і патантаны — жыцьця свайго не адрокся. Праз 18 гадоў мы даведаліся, што сіла 25 сакавіка робіцца маторнай сілай усяго беларускага жыцьця і што раз выразней яна апанавывае ўесь беларускі народ. Гэны 25 сакавік, — найнавейшы твор беларускага духа, усяго беларускага народу. За 18 гадоў мы ўжо паспелі акуратна зразумець яго, усебакова разглядзець і ацаніць магутнасць беларускага народу, што так заўсёды рвецца да самастойнага жыцьця. Мы не пакінем ніколі гэнага 25 сакавіка. Ён будзе нашай зоркаю як на ўсім, так і на съветльым гарызонце нашага жыцьця⁴⁸.

Перадапошня перад пачаткам новай вялікай вайны, 18-я ўгодкі абвяшчэння Незалежнасці БНР адрозніваліся ад папярэдніх святкаванняў, прычым, у горшы бок: калі набажэнствы ў касцёле і царкве адбыліся, адбылася нават святочная вечарына ў былой беларускай гімназіі, а цяпер — філіі польскай дзяржаўной гімназіі ім. Ю. Славацкага, дык акадэмія Віленскага БНК была забаронена.

Дарэчы, гэтае святкаванне было ад-

значана інавацыяй. У 20.30 пачалася трансляцыя радыёперадачы з тагачаснай сталіцы Літвы, Коўна, падчас якой з промовамі выступілі лідэры беларускай супольнасці Літвы, а пасля прагучала выступленне беларускага хора⁴⁹.

У сярэдзіне 1930-х гг. традыцыя святкавання ўгодкаў абвяшчэння незалежнасці БНР выйшла за межы Вільні, найперш у асяродкі, што знаходзіліся пад уплывам БХД. Пры гэтым факталацічны змест падзеяў 25 сакавіка 1918 года ўсё больш і больш забываўся. У пачатку сакавіка 1935 г. старшыня гуртка БІГіКА ў мястэчку Жодзішкі Андрэй Цікота пісаў кс. В. Гадлеўскаму:

Збліжаеца Беларускае народнае съвята ўгодкі абвяшчэння незалежнасці Беларусі ў Менску ў дзень 25 сакавіка. Хачу, каб і наш гуртак адсвяткаваў як належжа гэтае вялікае съвята. Хачу, каб ў нашым гуртку ў дзень 25 сакавіка была прачытана лекцыя з гісторыі, звязаная з падзеямі абвяшчэння гэтай незалежнасці. У звязку з гэтым прашу выслаць мне рэфэрат з гісторыі абвяшчэння незалежнасці Беларусі. Пастараюся ў дзень 25 сакавіка ў гуртку яго прачытаць⁵⁰.

25 сакавіка паступова прыходзіла ў сцены дамоў-читальняў і вясковых бібліятэк. Напрыклад, 25 сакавіка 1934 года святковалі ў Ашмянах, Смаргоні і вёсцы Шутавічы. Актывісты шутавіц-

⁴⁸ Беларуская Крыніца. 1936. 29 сакавіка.

⁴⁹ Беларуская Крыніца. 1936. 5 красавіка.

⁵⁰ НАРБ. Ф. 880. Воп. 1. Спр. 15. Арк. 147.

кага гуртка Беларускага інстытута гаспадаркі і культуры 25 сакавіка 1934 года вывесілі пасярод сваёй вёскі белчырвона-белы сцяг, які праз некалькі гадзін быў зняты польскімі паліцыянтамі. Гурткоўцы не хавалі свайго ўчынку і нават звярнуліся да ашмянскага старасты з патрабаваннем вярнуць ім сцяг, паколькі той «зъяўляеца ўласнасцю гуртка», а ўчынак паліцыі знаходзіцца ў супярэчнасці з патрыятычным пачуццём беларуса⁵¹.

Польская адміністрацыя ўспрымала святкаванне 25 сакавіка як акцыю антыдзяржаўнага характару і старалася ўсякімі способамі перашкаджаць пашырэнню гэтай традыцыі па-за межы Вільні. Так, павятовы камендант паліцыі ў Ашмянах Леановіч напрэдадні святкавання дня незалежнасці ў 1936 годзе паведамляў ва ўсе мясцовыя пастарункі:

25 сакавіка прыпадае гадавіна аб'ялення Незалежнасці Беларусі ў 1918 г. Трэба лічыцца з тым, што дзеячы гэтага кірунку (беларускія хрысціянскія дэмакраты — аўт.) будуць старацца выкарыстаць гэтую гадавіну для маніфестацыі сваіх імкненняў да незалежнасці.

Да спробаў арганізаваць святкаванне 25 сакавіка камендант загадваў стаўцца наступным чынам:

публічныя сходы, як пад адкрытым небам, так і ў памяшканнях, забаронены, затое, калі б асобныя беларус-

кія арганізацыі (гэта можа быць гурткі Беларускага Інстытута Гаспадаркі і Культуры ў Шутавічах), намерваліся зрабіць сход сваіх сяброў, то не належыць ім чыніць у гэтым накірунку асаблівых перашкод. Належыць, аднак, у гэтым выпадку выкарыстаць шырокі права згодна з пунктамі 2 і 3 артыкула 20 закону аб сходах, якія сцвярджаюць, што ў выпадку атрымання весткі, што сход пераходзіць рамкі, акрэсленыя ў арт. 18, або калі ў сходзе прымаюць удзел апрача сяброў гэтага таварыства яшчэ іншыя асобы, органы грамадскай бяспекі могуць з мэтай праверкі гэтай акалічнасці ўвайсці ў памяшканне, дзе адбываецца сход, і ў выпадку пацвярджэння такога перавышэння, зборышча належыць распустіць⁵².

Узмацненне паліцэйскага рэжыму міжваеннай Польшчы прывяло пад канец 1930-х гадоў да амаль поўнай юрыдычнай ліквідацыі ўсіх беларускіх нацыянальных структур у межах Захоўнай Беларусі. Будучы дзе ў фактывічным, а дзе ў духоўным падполлі, беларускія дзеячы ўсё часцей успрымалі 25 сакавіка як магчымасць калектыўна прадэманстрацаць сваё памкненне да незалежнасці. Нават напамін пра 25 сакавіка становіўся для польской адміністрацыі зачэпкай для рэпрэсіяў. У студзені 1938 года за згадку ў сваім Статуте аб Акце 25 сакавіка быў зачынены польскімі ўладамі Беларускі нацыянальны камітэт у Вільні, арганізацыя, якая амаль дваццаць гадоў гурта-

⁵¹ НАРБ. Ф. 880. Воп. 1. Спр. 21. Арк. 3-4.

⁵² Памяць. Смаргонскі раён. Мінск: БелЭн, 2004. С. 181.

вала віленскія беларускія суполкі, рэдакцыі, таварысты. Ужо толькі ўспамін аб дні абавяшчэння незалежнасці ў газете польскія цэнзары трактавалі як спробу парушыць тэрытарыяльную цэласнасць. Як запісаў у сваім дзённіку ў студзені 1938 г. кс. А. Станкевіч:

Сканфіскаваны № 1 «Шляху Моладзі» за артыкул, у якім успамінаецца, што беларуская моладзь і далей будзе помніць /даслоўна/ аб 25.III.18. Вось жа за гэта сканфіскаваны гэны артыкул. Рэдактару Я. Найдзюку сказалі ў ваяводстве, што аб гэтым пісаць ня можна: даўней можна было, а цяпер — не, бо зъмяніліся часы, бо акт 25.III. успамінае як аб беларускіх этнаграфічных землях, аб Горадзен-

ицыне і аб Віленічыне. Бедны акт 25.III.1918!⁵³.

25 сакавіка 1939 года, калі ў Вільні ўжо не было кс. Ад. Станкевіча (быў высланы ў Слонім), урачыстую імшу ў касцёле св. Мікалая правялі два ксяндзы-літоўцы, блізкія сябры Адама Станкевіча, К. Чыбрас і В. Ташкунас.

Напярэдадні Другой сусветнай вайны, 25 сакавіка, нягледзячы на спробы і польскай адміністрацыі, і камуністычнай пропаганды забараніць ці ўсяляк ачарніць яго, пераўтварылася ў дзень салідарнасці беларусаў. Святкаванне гэтага дня ператварылася ў матэрыяльнае ўвасабленне беларускай нацыянальнай ідэі, і, адначасова, фактычна — у рухавік, аб'ектыўны фактар яе далейшага развіцця.

⁵³ Станкевіч, Адам. Каляндарныя нататкі // Күфэрак Віленшчыны. 2004. № 1(9). С. 153.

ГІСТОРЫЯ

МАЙКЛ УРБАН

Алгебра савецкай улады

Цыркуляцыя эліт у Беларускай
Савецкай Сацыялістычнай
Рэспубліцы (1966—1986)

Майкл Урбан нарадзіўся 28 траўня 1947 г. у Лос-Анджеlesе. Бакаляўр університету Сіэтла, магістар університету Альберта (Канада). Працаваў ува ўніверситетце штату Мантана, дзяржаўным університетце Нью-Ёрку ў Асвега, у Обэрнскім університетце ў Алабаме. З 1991 г. — прафэсар Каліфарнійскага ўніверситету ў Санта-Круз.

Майкл Урбан чытаў курсы паліталёгіі ў Эўрапейскім університетце ў Санкт-Петраўбургу ў 1998 і 2003 гг. Паміж 1979 і 2003 гг. больш за 20 разоў наведаў СССР і постсавецкія дзяржавы.

Майкл Урбан — сталы аўтар часопісаў «The British Journal of Political Science», «The Journal of Politics», «Europe-Asia Studies», «Comparative Politics», «Slavic Review», «The Russian Review», «Polis». Апрача кнігі, якая ніжэй прадстаўлена на суд чытачоў, ён зьяўляецца аўтарам альбо рэдактарам наступных кніг: «The Ideology of Administration: American and Soviet Cases» (Albany, State University of New York Press, 1982), «More Power to the Soviets: The Democratic Revolution in the U.S.S.R.» (Harts, England: Edward Elgar, 1990), «Ideology and System Change in the USSR and East Europe» (University of California Santa Cruz, 1992), «The Rebirth of Politics in Russia» (With Vyacheslav Igrunov and Sergei Mitrokhin. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1997), і «Russia Gets the Blues: Music, Culture, and Community in Unsettled Times» (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004).

Прафэсар Урбан жанаты з Вэронікай Мак-Гіл, мае двах дзяцей — Эмілі і Джорджа.

ЗМЕСТ

| | |
|--|------------|
| Прадмова | 88 |
| Падзякі | 91 |
| 1. Метад, мадэль і гістарычныя падваліны | 92 |
| Бюракратыя, кадры і савецкая форма арганізацыі | 92 |
| Мадэлі і метады | 96 |
| Гістарычны нарыйс | 102 |
| 2. Іерархія, мабільнасць і мадэль стратыфікацыі | 109 |
| Дадзенія і метад | 112 |
| Мадэль стратыфікацыі і яе вынікі для разумення іерархічнай сістэмы | 119 |
| ў савецкіх арганізацыях | |
| Рэзюмэ і высновы | 124 |
| 3. Цэнтралізацыя як вызначальнік цыркуляцыі эліт | 125 |
| Цэнтралізацыя як уласцівасць сістэмы | 125 |
| Цэнтралізацыя і цыркуляцыя вакансій у сістэме | 127 |
| Алгебраічная мадэль | 127 |
| Дадатковая заўвагі | 131 |
| Асноўны тэст | 132 |
| Дадатковая тэсты | 136 |
| Падсумаванне і агульныя высновы | 143 |
| 4. Рэгіональная структура ў цыркуляцыі эліт | 145 |
| Асноўны тэст | 147 |
| Параўнанне дзвюх мадэляў | 152 |
| Дадатковая тэсты | 154 |
| Падсумаванне і высновы | 160 |
| 5. Як будуюцца патранажныя адносіны | 163 |
| Мабільнасць унутры арганізацый і паміж імі | 163 |
| Выяўленне патранажных груп | 172 |
| Ланцужкі прызначэнні ў як «дэсантныя групы альпіністаў» | 175 |
| Патранажныя сувязі як паўторы супольнага руху ўгору | 178 |
| 6. Ці прыналежнасць да групоўкі мае значэнне? | 181 |
| Упльў групоўкі на мабільнасць прэтэндэнта | 181 |
| Жанчыны ў сістэме | 185 |
| Ужыванне негатыўных санкций | 190 |
| Вымовы | 190 |
| Афіцыйная крытыка | 193 |
| Публічна абвешчаныя адстаўкі | 194 |
| Высновы | 195 |
| 7. Палітычная пераемнасць | 196 |
| Барацьба за пераемнасць у БССР у кантэксце крамлёўскай палітыкі | 196 |
| «Барацьба за пераемнасць» у кантэксце міжфракцыйных спрэчак | 205 |
| Наступствы працэсу барацьбы за пераемнасць для цыркуляцыі эліт | 210 |
| 8. Высновы, наступствы і пытанні ўзоруяў | 214 |
| Дадатак | 219 |

*Прысвячаецца
Вероніцы, Эмілі і Джорджу*

ПРАДМОВА

Задума гэтай кнігі зарадзілася ў Маскве каля восьмі гадоў таму. Непасрэднай нагодай стаў прыступ бяссонніцы, выкліканы ў той раз не майі звычайнімі мітрэнгамі — болем у галаве ці спіне, грашовымі стратамі — а адным пытаннем, якое ўзнікала і ўзнікала і якога мне ніяк не ўдавалася пазбегнуць: *як эса гэтая сістэма працуе?* Мімалётныя ўражанні на вуліцы, у канторы, у кавярні далі мне веды пра тое, чаго я не навучыўся ў аўдыторыі і бібліятэцы. Я ўцяміў, што, ведаўшы датуль нямала пра Савецкі Саюз, пра асноўныя законы яго функцыянавання я не ведаў нічога. У мяне проста не было паняцця, каб асэнсаваць разнастайнасць супяречлівых феноменаў, з якімі сутыкаўся, і не хапала метаду, які адпавядаў бы задачы.

Гэтая кніга ні ў якім разе не ахоплівае падваліны савецкага ладу, аднак ёсьць спробай у гэтым кірунку. Таму адной з яе мэтаў з'яўляецца наданне належнай увагі метаду. Пад «метадам» я маю на ўвазе не больш чым асаблівы сродак пагляду на свет, які загадзя тлумачыць, як мы можам сістэматызаваць набор фактаў і ідэй, што ў іншым выпадку засталіся б цымнай для познання сумесцю. Мы заўсёды абапіраемся на метад — ці то калі чытаєм газету, ці то калі пішам кнігу пра савецкія эліты. Мая асноўная думка заключаецца ў tym, каб прызнаць залежнасць даследчыка ад метаду і (паўтаруся) надаць яму належнае, успрымаць яго ўсур’ёз.

Гэткая арыентацыя на метад не азначае, на мой одум, ні знікнення аб’екта даследавання за нейкім «чыстымі абстракцыямі», ні таго, што аб’ект ператвараецца ў сасуд, які можа запаўняцца і спусташацца дзеля чиста метадалагічных практыкаванняў. Я б сцвярджаў хутчэй адваротнае: метад можна разглядаць як сасуд і карысць ад яго — менавіта ў tym, ці здольны ён утрыманы цікавы для нас аб’ект. Больш за тое, мы не можам адасабляць аб’ект ад метаду, які яго «эмішчае», гэтаксама як не адасабляем успрыманне ад успрымальніка. Метад — сродак прывязаць аб’ект нашай зацікаўленасці да нашай зацікаўленасці аб’ектам. Праз яго мы арганізуем здабытый звесткі паводле выбранных намі для іх катэгорый. Метад — гэта нашыя очы.

Гэтая кніга — структурнае даследаванне цыркуляцыі эліт у БССР 1960—1980-х гг. Паняцце структуры, ужыванае тут, не павінна блытацца з паняццем фармальных арганізацыйных адносін, хоць падчас яны могуць супадаць. Заміж гэтага, ідэя структуры палягае ў адыходзе ад сцвярджэння магчымасці рэдука-

вання фундаментальных рысаў грамадства да індывідуальных паводзін, у бачанні адносін паміж індывідамі перадусім у якасці ўпрадкаваных ці «структураваных» адпаведным чынам. Таму гэтае даследаванне, аб'ектам якога стала беларуская палітычная эліта, мала засяроджваецца на апісанні індывідаў-носібітаў улады. Да добра ці да ліха, але чытач не знайдзе тут звестак, звыклых для студыяў савецкіх эліт, — асабовых харкторыстык чыноўнікаў і г. д. Больш за тое, гэтая кніга пра эліту адной з нацыянальных рэспублік СССР не ўключае дадзеных аб нацыянальнай прыналежнасці чальцоў эліты. Прычына гэткіх прагалаў даволі простая. Мэта даследавання — у апісанні структураванай *сістэмы* як набору ўладных дачыненняў, а не чыноўнікаў, якія яе складаюць. У выніку, чыннікі, што ўплываюць на сістэму, вызначаны ў шматлікіх працах аб савецкіх элітах (цэнтральны кантроль, рэгіянальныя ўплывы, патранажныя адносіны), паўстаюць тут у нязвыклым святле. Разглядаецца іх уздзеянне не на індывідаў пры ўладзе, а на набор адносін, якія звязваюць актараў у сістэму.

Тым не менш, задумка майго наратыва — перайсці з макра- на мікраўзровень. Таму паступова ў тэксце з'яўляюцца індывіды — у кантэксце адносін, у якіх ўпленены іх дзеянні. У раздзеле 1 даволі дэталёва апісваецца метадалогія кнігі і разгортае эліта мадэль аналізу эліты, сумяшчальная з майм падыходам. Яна процістаяўляе эліта мадэлі, звычайна ўжыванай у падобных работах. У канцы раздзела змяшчае эліта кароткае апісанне поля даследавання, Беларускай рэспублікі, дзе называюцца тыя гістарычныя фактары, што маюць дачыненне да аналізу беларускай эліты сучаснага перыяду.

Раздзел 2 з'яўляе эліта практикаваннем у стратыфікацыі эліт. У ім уводзіцца паняцце адносін, выбудоўвае эліта іерархія пасадаў, патрэбная для наступных этапаў аналізу. Адносіны паміж пасадамі выяўляюцца, у прыватнасці, у мабільнасці дзеяных асоб, што рухаюцца з адной пасады на іншую. Самі пасады ранжыруюцца згодна з іх адлегласцю ад найвышэйшай пасады, якую маюць шанц дасягнуць службоўцы. Калі ёсць ясная верагоднасць, што носьбіт пасады можа заняць іншае месца ў вышэйшым пласці наменклатуры, то яго пасада ранжыруе эліта на адну прыступку (адзін пласт) ніжэй ад таго пласта, у які ён мае патрапіць.

Пасля апісання іерархіі пасад ідуць раздзелы, у якіх сабраная і прааналізаванная большая частка эмпірычных звестак, а менавіта: уплыў цэнтралізацыі, рэгіяналізму і патранажных адносін на цыркуляцыю эліт у сістэме. У раздзеле 3, дзе вывучае эліта эфект цэнтралізацыі, у «саветалагічнае элітазнаўства» ўводзіцца метад аналізу ланцужка вакансій. Ён заключае эліта ў абстрагаванні ад індывідаў, іх якасцяў і канкрэтнай працы на карысць высвялення, ці мае месца сістэмнае прадвызначэнне мабільнасці актараў пад уплывам цэнтралізаванай наменклатуры. У той самы час у названым раздзеле праводзіцца дыферэнцыяцыя паміж намінальным рангам пасады і фактычнай яе вартасцю, абумоўленай магчымасцямі шляху наверх. Таксама праводзіцца адрозненне паміж намінальнай (механізм афіцыйных прызначэнняў) і практичнай цэнтралізацыяй. Згодна з майм падыходам атрымлівае эліта, што апошняя аказвае вельмі малы ўплыў на працэс цыркуляцыі эліт.

У раздзеле 4 схема іерархічна выбудаваных пластоў пераносіца ў рэгіянальны кантэкст і аналіз паўтараеца. Выяўляеца, што ў рамках «рэгіянальнай» мадэлі мабільнасці можна з вялікай долей імавернасці прадказаць рух чыноўнікаў унутры сістэмы. Аднак некаторыя характеристыстыкі сістэмы на рэгіянальным узроўні не могуць быць вытлумачаны без звароту да мадэлі стратыфікованых пасад і асабістых дачыненняў паміж актарамі, якія звязваюць апошніх у кліэнцікія групы.

Патранажныя адносіны — тэма раздзела 5. У выніку аналізу «ланцужкоў вакансій» на макраўзоўні, абмеркаванне на гэтым этапе пераходзіць да мікраўзоўню і засяроджваеца на індывідах, чыя мабільнасць дэманструе іх яўную ўзаемасувязь/узаемападтрымку (што дапускае наяўнасць кліентэлістичных адносін). Мы скарыстоўваем два спосабы, каб знайсці кліентэлізм у адносінах, а патранажныя групоўкі, вызначаныя такім чынам, становяцца прадметам даследавання на мікраўзоўні ў раздзелах, якія ідуць далей.

У раздзеле 6 разглядаеца ўплыў патранажных сувязяў на трох тыпах падзеяў у сістэме. Па-першае, высвятляеца, ці ўплывае датычнасць да пэўнай патранажнай групоўкі на ступень мабільнасці ў сістэме для тых, хто патрапіў у яе праз разнастайныя каналы. Па-другое, ацэньваеца шанцы на кар'ерны рост падгрупы актараў (жанчын) дзеля высвялення, наколькі жанчыны залежаць ад патранажных груповак. Урэшце, вывучаеца значнасць «негатыўных санкций» — афіцыйнай крытыкі, вымоў і публічна абвешчаных звольненняў, ставіцца пытанне, у якой ступені прыналежнасць да патранажнай групоўкі забяспечвае ад «негатыўных санкций» і правакаваных імі наступстваў.

У раздзеле 7 абмяркоўваеца кадравыя змены, што адбыліся ў БССР у апошнія гады. Фракцыйная прыналежнасць, заснаваная на патранажных сувязях, здаеца найбольш важным фактарам, што абумоўлівае як працэс барацьбы за пасады, так і яе вынік. Больш за тое, паколькі працэс «змены кіраунікоў» пачаўся ў БССР прыкладна за 2 гады да аналагічнага працэсу ў Маскве, ён шмат у якіх аспектах з'яўляеца прадвеснікам падзеяў, што мелі месца пасля смерці Брэжнёва. Хоць брэжнёўскія наступнікі ў чымсьці вызначалі змену кіраунікоў у Беларусі, наш аналіз паказвае, што кадравая палітыка ў рэспубліцы не можа разглядацца як сукупнасць простых эфектаў крамлёўскіх інтырыг. Хутчэй працэс цыркуляцыі эліт у Беларусі, пад якім у дадзеным выпадку разумееца змена лідэраў, мае ўласную структуру і развіваеца паводле ўласных рытмаў. Урэшце ўнутрыбеларускія фактары выяўляеца вырашальнімі, калі ідзеца пра пераход улады ад адной групоўкі да другой. Альбо, прынамсі, так выходзіць, калі мы бачым «за дрэвамі лес», калі прытрымліваемся метаду, што дазваляе бачыць актараў у іх адносінах міжсобку і вывучаем гэтыя адносіны паводле іх уласных законаў.

ПАДЗЯКІ

Мне вельмі пашанцевала, што ў час працы над кнігай выпадала пачуць шмат канструктыўнай крытыкі, парад і заахвочванняў ад многіх вельмі здольных людзей. Канцепцыя праекту выйграла ад дыскусіі з Дэйвам Вілерам, Бобам Антонія, Джэры Хафам, Гарысанам Уайтам і Дэнам Нэльсанам. Асабліва я ўдзячны тым, хто чытаў і каментаваў мой рукапіс па меры таго, як ён фармаваўся. Гэта, у прыватнасці, Рон Гіл, Стывэн Уайт, Джэзэль Моўзэс, Джордж Брэслаўэр, Дэвід Лэйн, Аластар Макоўлі, Джын Хаскі, Нік Лампарт, Лэры О’Тул, Джон Хэйлман і Рэйчл Уокер.

Дапамогу іншага кшталту аказвала другая група асоб. Брус Рыд забяспечыў мне не толькі карыстанне вельмі разумнай камп’ютэрнай праграмай для аналізу «ланцужкоў вакансій», але і даў нямала каштоўных парад у іншых пытаннях. Улад Туманаф, Лі Сігельман і Майкл Голдсуорт падтрымлівалі мяне ў тыя часы, калі гэта патрабавалася найболыш. Вітаўт і Зора Кіпелі знаёмілі мяне з Беларусью і беларускімі матэрыяламі. Вірджынія Прыкет набірала чарнавыя варыянты рукапісу з пільнасцю, якую цэняць тыя, хто яе ведае.

Я ўдзячны за фінансаванне праекту Нацыянальнаму Савету саветалагічных і ўсходнеўрапейскіх даследаванняў і Нацыянальнаму фонду навукі (грант SES-8618055). Я хацеў бы падзякаваць Джэральду Джонсану і Робэрту Мантджою, кожны з якіх, як і дэкан майго факультэта ў Обэрнскім універсітэце, змагаліся з бюракратычнымі монстрамі ад майго імя. За дазвол перадрукаваць раней апублікованыя ўрыўкі з маёй працы дзякую Эдварду Эльгару, а таксама рэдактарам «Slavic Review» і «British Journal of Political Science». Назвы работ, пра якія ідзе гаворка: Elite Stratification and Mobility in a Soviet Republic // David Lane (ed.) Elites and Political Power in the USSR. Aldershot: Edward Elgar, 1988; Regionalism in a Systems Perspective: Explaining Elite Circulation in a Soviet Republic // Slavic Review, Vol. 48 (Fall, 1989); Centralization and Elite Circulation in a Soviet Republic // British Journal of Political Science, Vol. 19 (Jan. 1989).

1. Метад, мадэль і гістарычныя падваліны

Мэтай гэтага раздзела з'яўляецца вылучэнне метада, мадэлі і аб'екта даследавання. Першы падраздзел прысвечаны асноўным тэарэтычным пытанням: менавіта, з дапамогай якой канцэпцыі мы можам прааналізаваць соцыялітычныя адносіны ў СССР? Як выбраць такую канцэпцыю, якая вызначала эліту (эліты) у сістэме і адначасова структуравала яе дзеянасць? Тут наш клопат — зандаванне характеристык савецкай формы кіравання і новая пастаноўка пытанняў аб аналізе эліт у савецкім выпадку.

У другім падраздзеле той самы матэрыял разбіраецца з метадалагічнай перспектывы. Тут даецца кароткі нарыс метадалогіі і выбару мадэлі ў вывучэнні савецкіх эліт дагэтуль; паказваецца, што звычайны падыход, які пераносіць акцэнт на індывідуальных актараў і их атрыбыты, мае істотныя абмежаванні — як на ўзоруні пытанняў, так і на ўзоруні высноў. Каб пераадолець гэтых недахопы, уводзіцца метад, які непасрэдна ўключае ў аналіз сістэмныя адносіны паміж актарамі ў перыяд, калі гэтые актары цыркулююць ва ўладнай сферы. Гэты метад, «аналіз ланцужка вакансій», і перагледжаная мадэль даследавання савецкіх эліт, вытлумачаны ў падраздзеле даволі падрабязна.

Нарэшце, у трэцім падраздзеле аб'ект нашага даследавання, палітычныя эліты БССР, змяшчаюцца ў гістарычны кантэкст. Бяруцца тыя этнічныя, соцыяліканамічныя і палітычныя рысы развіцця Беларусі, якія маюць дачыненне да эмпірычнага аналізу эліт у познай БССР.

БЮРАКРАТЫЯ, КАДРЫ І САВЕЦКАЯ ФОРМА АРГАНІЗАЦЫИ

Бюракратыя, як слушна заўважыў Макс Вебер, з'яўляецца добра адладжанай і вельмі эфектыўнай сістэмай улады. У адрозненне ад многіх сучасных навукоўцаў, якія занадта вузка інтэрпрэтуюць канцэпт бюракратычнай улады, бачачы ў ёй адно залішні ўплыў фармальных арганізацый на палітычнае жыццё той ці іншай дзяржавы-нацыі, Вебер імкнуўся зразумець бюракратыю як жыццёвую праяву, што скіляеца да ажыццяўлення рацыяналізаванага сацыяльнага кантролю праз безасабовы механізм¹. Слова «безасабовы» мае асаблівую важнасць для апісання бюракратычнай улады — такой, якой яе бачыў Вебер. З аднаго боку, эмпірычныя характеристыкі сучаснай бюракратыі — наданне ўлады перадусім пасадам, а не людзям, арганізацыя і ранжыраванне такой улады ў адпаведнасці з пісанымі правіламі і г. д. — выраслі з глыбокіх зменаў у структуры сацыяльных

¹ Weber, Max. Economy and Society. Guenther Roth and Claus Wittich (eds.). New York: Bedminster Press, 1968. P. 53—80, 130—153, 217—226, 941—983.

адносін, што суправаджалі распад традыцыйнага грамадства². Галоўнай зменай сярод іх сталася ўвядзенне таварных адносін, уласцівых капіталістычнай рынкавай эканоміцы³. Як заўважыў Маркс, стасункі гэтага тыпу маюць грамадскі харктар, хоць і выступаюць як адносіны паміж рэчамі⁴. Але менавіта Вебер распрацаў тэорыю, што тлумачыць месца арганізацыі у сучасным свеце згодна з гэтым падыходам. У сучаснай бюракратыі, дзе індывидуальнае дзеянне праходзіць скрэзь дэперсаналізаваную, звязаную правіламі структуру ўлады, ён адкрыў чалавече ўвасабленне рэчавых адносін. Індывиды, якія працуяць у бюракратычнай сістэме, бачаць, што іх дзеянасць заўсёды абмежаваная чымсьці, што знаходзіцца па-за іхняй волі: службовай інструкцыяй, раскладам працы. Найлепшым аналагам такога абмежавання можа служыць баланс капіталістычнай фірмы і знакамітая «падвядзенне рахункаў». Адносіны гэтага кітаптату дазваляюць «думаючай» частцы бюракратычнай сістэмы мысліць на бюракратычны манер, падлічваць кошты і прыбылкі арганізацыі (а не індывидуаў, якія яе складаюць) і дасканаліць яе (але не абавязкова паляпшаць індывидуаў) шляхам рацыяналізацыі існага набору адносін і правілаў⁵.

З другога боку, безасабовая форма кіравання забяспечвае прынамсі бачнасць таго, што права аддаваць каманды і іхні змест не з'яўляюцца вынікам індывидуальнай волі. Хутчэй здаецца, што ўлада і каманды, праз якія яна праяўляеца, выцякаюць з аб'ектыўнай логікі сітуацыі (і такое насамрэч здараецца). Праблема, аднак, у тым, што «аб'ектыўная логіка сітуацыі» сама будуеца на дачыненнях ўлады, якія працуяць тым лепш, чым лепш яны презентуюць сябе ў дэперсаналізаваных, «натуральных» формах, што не залежаць ад кантролю індывидуаўносібітаў ўлады⁶. Праз механізмы кантролю, неад'емныя ад сучаснай бюракратыі, — патэнцыяльную здатнасць кожнага службоўца да падвышэння ў рангу, ролю рэкамендацыйных лістоў пры пераходзе ў іншую арганізацыю, абяцанне добрай пенсіі па выхадзе ў адстаўку і г. д. — індывидуальная матывация прыводзяцца ў адпаведнасць з мэтамі арганізацыі, ствараючы такім чынам адносіны дамінацыі, ідэалам якіх служыць становішча, калі каманда начальніка ўспрымаецца падна-

² Дэталёвы гістарычны нарыс гэтага працэсу гл. у: Braudel, Fernard. The Structures of Everyday Life. New York: Harper and Row, 1981; The Wheels of Commerce. New York: Harper and Row, 1982.

³ Weber, Max. Ibidem. P. 224—225, 1394—1395.

⁴ Marx, Karl. Capital. Vol. 1. Chicago: Charles H. Kerr, 1906. Асабліва падраздел пра «фетышызм выгод» у раздзеле 1.

⁵ Гэтыя пытанні дэталёва абмяркоўваюцца ў: Braverman, Harry. Labor and Monopoly Capital. New York: Monthly Review Press, 1974; Edwards, Richard. Contested Terrain. New York: Basic Books, 1979; Graeme Salaman and Thompson Kenneth (eds.). Control and Ideology in Organizations. Cambridge, MA: The MIT Press, 1980; Zey-Ferrell Mary and Aiken Michael (eds.). Complex Organizations. Glenwill, IL: Scott Foresman, 1981.

⁶ Urban, Michael E. The Ideology of Adminstration: American and Soviet Cases. Albany, NY: State University of New York Press, 1982; Fruge, Gerald E. The Ideology of Bureaucracy in American Law // Harward Law Review. Vol. 97 (April, 1984). P. 1276—1388.

чаленым, як быццам «ён ператварае змест каманды ў правіла ўласных паводзін для ўласных патрэб»⁷.

Фармуляванне паняцца бюракраты ў плане вебераўскага «ідэальнага тыпа» і ўдакладненне яго сацыяльнага базісу дазваляе нам накрэсліць некаторыя важныя адрозненні «ідэальнай» бюракратычнай арганізацыі ад савецкай. Гэтая адрозненні могуць быць паказаны і на эмпрычным узроўні. Мусім сказаць, што, бадай, занадта часта заходнія аналітыкі ўжывалі слова «бюракратыя» што да савецкай сістэмы — толькі таму, што ім кідалася ў вочы «абалонка» савецкіх арганізацый. Сапраўды, знешне яны падобныя на сучасныя бюракратычныя ўстановы (выглядае, маюць пэўную іерархію, працуяць згодна з пісьмовымі інструкцыямі і г. д.), аднак, калі мы зірнем на іх унутраную структуру і дынаміку, то ёбачым адсутнасць шэрагу элементаў, ключавых для бюракратычнага феномену ў капіталістычных дзяржавах. Разлік і рацыянальнасць, якімі славіцца бюракратыя, залежаць ад наяўнасці таварных (у прыватнасці, грашовых) адносін рынкавай эканомікі, а ў савецкім кантэксьце яны або адсутнічаюць, або захоўваюцца ў сурагатным выглядзе⁸. Адпаведна, як паказвае вядомая работа 20-гадовай даўніны аўтарства Джэры Хафа, савецкая арганізацыі не дэмантуюць адданасці прынцыпам права і рацыянальнасці ў пабудове ўладных дачыненняў — прынцыпам, якія мы назіраем у развітых капіталістычных сістэмах⁹. Савецкі афіцыёз, падобна, будуецца вакол некаторых небюракратычных або нават антыбюракратычных норм¹⁰ і выяўляе арыентацыі, маргінальныя для вядомых нам мадэрных бюракратычных сістэм, — такія, як тэндэнцыю да

⁷ Weber, Max. Ibidem. P. 946.

⁸ Pakulski, Jan. Bureaucracy and the Soviet System // Studies in Comparative Communism. Vol. 19 (Spring, 1986). P. 3—24; Atta, Don Van. Why There Is No Taylorism in the Soviet Union // Comparative Politics. Vol. 18 (April, 1986). P. 327—337; Arnot, Bob. Soviet Labour Productivity and the Failure of the Shchokino Experiment // Critique. No. 15 (1981). P. 31—56; Filtzer, Donald. Soviet Workers and Stalinist Industrialization. Armonk, NY: M. E. Sharpe, 1986; Siegelbaum, Lewis H. Soviet Norm Determination in Theory and Practice, 1917—1941 // Soviet Studies. Vol. 36 (Jan. 1984). P. 45—68.

⁹ Hough, Jerry F. The Soviet Prefects. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1969. Нядайна Пітэр Соламан малодшы адзначыў, што практика правапрыменення ў СССР цягам апошніх 45 гадоў не была ні «легальнай», ні «рацыянальнай». Хутчэй яна была простым прадуктам інтэрэсаў шэрагу арганізацый — міліцыі, праکуратуры, партыйных чыноўнікаў і суддзяў — уцягнутых у гэтую сферу. Улічваючы, што ніхто з іх, як правіла, не меў асабістай запікаўленасці ў апраўданні бязвінных, апраўданыя выракі амаль зніклі з савецкай юрыспрудэнцыі, нягледзячы на рэгулярныя намаганні з боку цэнтральных улад узмацніць правапарарадак, забяспечыўшы правы абвінавачванага. Гл.: Solomon, Jr. Peter H. The Case of Vanishing Acquittal: Informal Norms and the Practice of Soviet Criminal Justice // Soviet Studies. Vol. 39 (Oct., 1987). P. 531—555.

¹⁰ Bauman, Zygmunt. Officialdom and Class: Bases of Inequality in Socialist Society // Frank Parkin (ed.). The Social Analysis of Class Structure. London: Tavistock, 1974. P. 129—148; Jowitt, Ken. Soviet Neotraditionalism: The Political Corruption of a Leninist Regime // Soviet Studies. Vol. 35 (July, 1983). P. 275—297.

асабістай «прыватызацыі» грамадскай пасады¹¹. Ведаючы пра ўсё гэта, некаторыя навукоўцы пачалі трактаваць савецкія арганізацыі як варыянты вебераўскай дамадэрнай патрыярхальнай бюракраты¹². Аднак нас менш цікавяць тэрміналагічныя нюансы, чым пытанне, як савецкія арганізацыі структуруюць дзейнасць сваіх членаў.

У ранейшым даследаванні я зрабіў выснову, што савецкі апарат заснаваны на «слабых структурах», якім адносна кепска ўдаецца падтрымліваць дамінаванне ў вебераўскім сэнсе. Уваходзячы ў рэзкі кантраст з безасабовыімі бюракратычнымі адносінамі, сукупнасць персаналізаваных адносін у савецкай форме арганізацыі ўлады спрыяе структураванню індывідуальных дзеянняў вакол непасрэдных і агульнапрынятых заахвочванняў, якія маюць малое дачыненне (калі ўвогуле маюць) да выканання каманд намінальных начальнікаў¹³. Карыстаючыся мовай сучаснай сацыялогіі, з аднаго боку мы можам вылучыць моцныя (безасабовыя) структуры і слабыя (міжасабовыя) узаемасувязі¹⁴, якія асцякоўца з бюракратыяй у развітых заходніх дзяржавах, а з другога, у савецкіх арганізацыях — слабыя структуры і моцную залежнасць ад асабістых узаемасувязяў. Такім чынам, у савецкім кіраўнічым апараце выяўляецца магутны асабовы элемент, што ў рамках дадзенага даследавання вядзе да двух істотных выводаў.

Па-першае, адносная слабасць фармальных структур у СССР у вызначэнні канкрэтных дзеянняў сваіх членаў перасцерагае нас ад паспешлівых высноў адносна ўзаемадачыненняў паміж актарамі, што граюць у сістэме розных арганізацыйныя ролі. Адрозна ад заходніх бюракратычных сістэм, дзе названыя ролі часцей за ўсё даволі добра вызначаны і стасуюцца міжсобку, той, хто мае справу з савецкімі ўстановамі, не ўступае ў гатовыя дачыненні бюракратычнага тыпу. Ролі і дачыненні ў такіх установах маюць моцны дамешак асабовасці, які адкры-

¹¹ Urban, Michael E. Conceptualizing Political Power in the USSR: Patterns of Binding and Bonding / Studies in Comparative Communism. Vol. 18 (Winter, 1985). P. 207—226; Millar, James R. The Little Deal: Brezhnev's Contribution to Acquisitive Socialism // Slavic Review. Vol. 44 (Winter, 1985). P. 694—706; DiFranceisco, William; Gitelman, Zvi. Soviet Political Culture and «Covert Participation» in Policy Implementation // American Political Science Review. Vol. 78 (Sept., 1984). P. 603—621.

¹² Bauman; Jowitt; Willer, David E. Max Weber's Missing Authority Type // Sociological Inquiry. Vol. 37 (Spring, 1967). P. 231—240.

¹³ Urban, Michael. Conceptualizing Political Power in the USSR...

¹⁴ Willer, David and Anderson, Bo (eds.). Networks, Exchange and Coercion. New York: Elsevier, 1981; Willer, David. Theory, Experimentation and Historical Interpretation // Berger J. and Zelditch M. (eds.). Sociological Theories in Progress. Vol. III. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1985; Granovetter, Mark. The Strength of Weak Ties // American Journal of Sociology. Vol. 78 (May, 1973). P. 1360—1380; The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited // Madsen Peter and Lin Nan (eds.). Social Structure and Network Analysis. Beverly Hills: Sage Publications, 1982. P. 105—130; Lin Nan et al. Analyzing the Instrumental Use of Relations in the Context of Social Structure // Bart R. S. and Minor M. J. (eds.). Applied Network Analysis. Beverly Hills: Sage Publications, 1983. P. 119—132.

вае шлях да частых дыскусій адносна зместу роляў і стасункаў актараў¹⁵.

Таму даследчык савецкіх арганізацый мусіць перадусім вывучаць іх кадры, бо менавіта на гэтым узроўні, а не на ўзроўні фармальных адносін падпарадковання, будуюцца асновы арганізаванай дзеянасці.

Па-другое, даследчык кадраў непазбежна ўцягваеца ў праект, які выходзіць за рамкі праблем, звязаных з дзеянасцю работнікаў у бюрократычнай адзінцы. Даследаванні персаналу ў савецкай сістэме належаць да сферы ўладных дачыненняў значна ў большай ступені, чым у «прастуных» капіталістычных грамадствах. Калі мы разглядаем пытанне аб тым, як улада пабудавана ў СССР, як палітычнаму механізму ўдаеца (ци не ўдаеца) забяспечыць выкананне сваіх рашэнняў падначаленымі, становіцца відавочным, што асноўным рухавіком гэтага механізму з'яўляеца размеркаванне пасад сярод службоўцаў. Начальнікі ў савецкіх установах няздольныя прапанаваць пазітыўныя стымулы для работнікаў (павышэнне заробкаў, удзел у бізнесе, пропанова партнёрства і г. д.), але не могуць і ўжыць санкцыі, прынятые на Захадзе — савецкім работнікам не пагражае беспрацоўе. Таму савецкая начальнікі ўскладаюць спадзяванні перадусім на абмен прызначэннямі і павышэннямі па службе, чакаючы ад падначаленых адданасці духу сваіх дырэктыў. Такім чынам, вывучаючы мабільнасць эліт у савецкім кантэксце, мы ў той самы час вывучаем канкрэтную працу гэтага найважнейшага інструмента ўлады.

Агляд літаратуры аб савецкіх элітах дазваляе нам сцвярджаць, што яе аўтары часта трапляюць пад уплыў дапушчэнняў адносна бюрократычнай сістэмы, якія не працуюць у савецкім кантэксце. Метадалогія дадзенага даследавання можа быць патлумачана і паводле кантрасту з: а) асноўнай мадэллю, якая наклала адбітак на пераважную большасць заходніх даследаванняў у гэтай галіне; б) адмысловай метадалогіі, якой карысталіся заходнія саветолагі.

МАДЭЛІ МЕТАДЫ

Асноўная мадэль, на якую абапіраліся заходнія саветолагі — даследчыкі эліт, можа быць названа мадэллю¹⁶ «сышоў-прышоў». У ёй выкарыстоўваліся звесткі пра пасады тых ці іншых індывидуаў, іх «кругабег» (г. зн. колькасць пасад, якія

¹⁵ Мне даводзілася мець справу з адным такім выпадкам, калі намінальны штат адной арганізацыі функциянуваў ад імя іншых органаў. Гл. мой артыкул: Technical Assistance and Political Control: A Research Note on the Organization-Instruction Department of Local Soviets // Comparative Politics. Vol. 17 (April, 1985). P. 337—350. Больш падрабязны аналіз гэтай з'явы ў савецкай прамысловасці гл. у: Anderle, Vladimir. Managerial Power in the Soviet Union. Westmead: Saxon House, 1976.

¹⁶ Сярод прыкладаў: Harasymiw, Bohdan. Political Elite Recruitment in the Soviet Union. New York: St. Martin's Press, 1984; Hill, Ronald J. Soviet Political Elites: The Case of Tiraspol. New York: St. Martin's Press, 1977; Rigby, T. H. Communist Party Membership in the USSR, 1917—1967. Princeton: Princeton University Press, 1968; Soviet Communist Party Membership under Brezhnev // Soviet Studies. Vol. 28

перайшлі «з рук у рукі», нярэдка на нейкі перыяд часу), старыя і новыя носьбіты пасад вывучаліся з пункту гледжання ўзросту, нацыянальнасці, адукцыі, полу, вопыту працы і г. д.¹⁷. Мадэль мабільнасці «сышоў-прыйшоў» была распрацаваная, каб даць нам: 1) паказнік «цякучасці кадраў»; 2) агульны партрэт носьбітаў пасад; 3) інфармацыю пра якасці, патрэбныя прэтэндэнтам на пасады. Даследаванні гэтага тыпу дазволілі стварыць серыю карцінак, якія час ад часу мяняюцца і дазваляюць аналітыкам рабіць пэўныя заявы пра склад эліт, а таксама прадказваць тэндэнцыі, сыходзячы са зменаў у гэтым складзе. Аднак, як адзначыў Багдан Гарасыміў, «мы яшчэ не патлумачылі з'яву, уціснутую ў класічнае паняцце «цыркуляцыі эліт»... так і не адказалі на пытанне «як яны цыркулююць?»¹⁸.


Прычына захавання гэтага прагалу ў вывучэнні савецкага лідэрства дастаткова простая: у мадэлі «сышоў-прыйшоў» няма ні тэорыі, ні эмпірычнага рэферэнта цыркуляцыі. Фактычна гэтая мадэль мае справу не з працэсам цыркуляцыі эліт, а з нечым зусім іншым: з асабістымі харатастыкамі службоўцаў. Засяроджваючыся на змене індыўдаў на пасадах і аналізуячы ў першую чаргу іх асабістая рысы, аналітыкі абмяжоўваюць свае асноўныя пытанні і часам абы-

(July, 1976). P. 317—337; Moses, Joel C. Regional Party Leadership and Policy-Making in the USSR. New York: Praeger, 1974; The Impact of *Nomenklatura* in Soviet Regional Elite Recruitment // Soviet Union. Vol. 8 (Part 1, 1981). P. 62—102; Beissinger, Mark R. In Search of Generations in Soviet Politics // World Politics. Vol. 38 (Jan., 1986). P. 288—314; Stewart, Philip D. et al. Political Mobility and the Soviet Political Process: A Partial Test of Two Models // American Political Science Review. Vol. 66 (Dec., 1972). P. 1269—1294; Hough, Jerry F. Soviet Leadership in Transition. Washington, D.C.: Brookings Institution, 1980; The Soviet Union and Social Science Theory. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977. Раздел 3; Gehlen, Michael P. The Soviet Apparatchiki // Farrell R. Barry (ed.). Political Leadership in East Europe and the Soviet Union. Chicago: Aldine, 1970. P. 140—156; Fleron, Frederic J., Jr. Representation and Career Types in the Soviet Political Leadership // Farrell R. Barry (ed.). Political Leadership in East Europe and the Soviet Union. Chicago: Aldine, 1970. P. 108—139; Systems Attributes and Career Attributes: The Soviet Political Leadership System, 1952 to 1965 // Beck Carl et al. (eds.). Comparative Communist Political Leadership. New York: David McKay, 1973. P. 43—85; Blackwell, Robert E., Jr. Elite Recruitment and Functional Change: An Analysis of the Soviet Obkom Elite, 1950—1968 // Journal of Politics. Vol. 34 (Feb., 1972). P. 124—152; Blackwell, Robert E., Jr.; Hulbary, William E. Political Mobility Among Soviet Obkom Elites: The Effects of Regime, Social Background and Career Development // American Journal of Political Science. Vol. 17 (Nov., 1973). P. 721—743; Cleary, J. W. Elite Career Patterns in a Soviet Republic // British Journal of Political Science. Vol. 4 (July, 1974). P. 323—344; Dellenbrandt Jan Ake. Regional Differences in Political Recruitment in the Soviet Republics // European Journal of Political Research. Vol. 6 (June, 1978). P. 181—201; Frolic, Michael B. Soviet Urban Political Leaders // Comparative Political Studies. Vol. 2 (Jan., 1970). P. 443—464; Grey, Hodnett. Leadership in the Soviet National Republics. Oakville, Ontario: Mosaic Press, 1978.

¹⁷ Крытыку некаторых гэтых даследаванняў дзеля некарэктнага ўжывання статыстычнага аналізу гл. у: McAuley, Mary. Hunting the Hierarchy: RSFSR Obkom First Secretaries and the Central Committee // Soviet Studies. Vol. 26 (Oct., 1974). P. 473—501, асабліва с. 473—475.

¹⁸ Harasymiw, Bohdan. Political Elite Recruitment in the Soviet Union. P. 2.

Схема 1.1. Асноўная мадэль заходніх даследаванняў савецкіх эліт.



ходзяць галоўнае, на маю думку, пытанне: што цыркуляцыя эліт можа расказаць нам пра палітычную ўладу ў СССР? Даследаванні тыпу «сышоў-прыйшоў»¹⁹ вядуць хутчэй да пастаноўкі пытанняў, выражаных у схеме 1.1²⁰:

Згодна з гэтым падыходам персанальныя характеристыкі індывідаў, прызначаных на высокія пасады ў СССР, трактуюцца як фактары, вызначальныя для стану эліты ў дадзены момант. Такім чынам эліта разглядаецца з перспектывы асабістых якасцяў яе чальцоў, і гэтыя якасці, змены якіх фіксуюцца ў лангітудных даследаваннях, разглядаюцца як вызначальнікі палітычнага кірунку або як індывідаты зменаў савецкай палітычнай сістэмы. Тут назіраецца негалосны ўплыў «бюрократычнай» мадэлі. Часам для ацэнкі палітычнага кірунку скарыстоўваюцца атрыбуты чальцоў эліт, часам — публічныя заявы кіраўнікоў²¹. Падобныя заявы лічацца важнымі самі праз сябе, бо дапускаецца, што савецкая «бюрократыя» можа ці будзе ўвасабляць іх на практыцы.

Што да другога адрознення, якое мы тут абмяркоўваем, было слушна зазначана (В. Банс), што даследчыкі савецкіх эліт ускладалі свае спадзевы выключна на «метадалагічны індывідуалізм» як прынцып эмпрычнага аналізу²². Як мы бачылі пры разглядзе мадэлі «сышоў-прыйшоў», гэты падыход разглядае індывідаў і іх атрыбуты ў якасці базавай адзінкі аналізу і спрабуе вытлумачыць праз іх палітыку або змены ў сістэме. Логіка гэтага метаду цягне за сабою пэўны скакоч ад складзеных разам характеристык індывідаў да характеристыкі сістэмы, да якой індывіды належаць. Тут адсутнічае метад, арыентаваны на ўзровень самой сістэмы (хоць мы маглі бы вызначыць яе ў пэўны момант), метад, пры якім адзінкай аналізу з'яўляюцца адносіны паміж індывідамі, а не самі індывіды. Калі ме-

¹⁹ Гэтая мэта даследчыкаў больш ці менш выяўляецца ў працах, названых у заўваже 16. Яна даволі падрабязна абмяркоўваецца ў: Welsh, William A. Introduction: The Comparative Study of Political Leadership in Communist Systems // Beck et al. Political Change in the Soviet Union: The Political Leadership System // Comparative Politics. Vol. 1 (Jan., 1969). P. 228—244.

²⁰ Хоць адносіны, паказаныя на схеме 1.1, з'яўляюцца маёй фармулёўкай мадэлі аналізу ў гэтых даследаваннях, падобную — і больш дасканалую — рэпрэзентацыю можна знайсці ў артыкуле: Bunce, Valerie. Of Power, Policy and Paradigms: The Logic of Elite Studies // Linden R. H. and Rockman B. A. (eds.). Elite Studies and Communist Politics: Essays in Memory of Carl Beck. Pittsburgh: University Center for International Studies, University of Pittsburgh, 1984. P. 21—48, асабліва с. 26.

²¹ Напрыклад: Stewart, Philip D. et al. Soviet Regions and Economic Priorities: A Study of Politburo Perceptions // Soviet Union. Vol. 2 (Part 1, 1984). P. 1—30; Beissinger, Mark R. In Search of generations...

²² Bunce, Valerie. Ibidem. P. 22.

тадалагічны індывідуалізм можа ўбачыць цыркуляцыю эліт толькі як вынік індывідуальных выбараў або інтэнцый²³, з дапамогай метаду, што аддае перавагу сістэмным адносінам, можна ўбачыць цыркуляцыю як інтэрактыўны набор магчымасцяў і абмежаванняў, на які індывіды як такія рэагуюць, але які не кантролююць²⁴.

Зразумела, што «звыклыя» даследаванні мабільнасці эліт істотна пашырылі нашы веды пра індывідаў, якія ў той ці іншы момант належалі да эліт(ы) у СССР. Больш за тое, перамены ў характарыстыках прадстаўнікоў эліты нейкім чынам адбіваюцца на паводзінах кіраўніцтва. Напрыклад, біографіі новага пакалення кіраўнікоў, рост іх адукатыўнага ўзроўню, не могуць не ўплываць на іх погляды і з'яўляюцца важным фактарам для ацэнкі сучаснай эліты. Але, дарма што засяроджанаасць на індывідах можа многае сказаць нам аб арыентацыях чальцоў эліты ў дадзены момант часу, яна не вельмі пасуе да вывучэння набору адносін, што парадкуюць дзейнасць гэтых індывідаў. Не адказвае яна і на пытанне, як самі гэтыя адносіны могуць быць зменены. Мы можам запоўніць прагал у метадалогіі, прызнаўшы, што індывід — не выключны аб'ект аналізу. Паколькі мы маем намер прааналізаваць адносіны паміж індывідамі, якія структуруюць сваю канкрэтную дзейнасць, нам патрэбны метад, які б улучаў у сябе паняцце адносінаў. Мы маем таксама перафармуляваць канцептуальную мадэль, што абрамляе наш эмпрычны анализ савецкіх эліт.


Метад ланцужка вакансій, распрацаваны Гарысанам Уайтам²⁵, здаецца асабліва прыдатным для нашых мэтаў. Ён заключаецца ў абстрагаванні ад індывідаў і ў звязанні ўвагі на пасады, асабліва на тыя, якія аказаліся вакантнымі. Як толькі вакансія з'явілася, яна можа цыркуляваць у сістэме пасадаў і сфермаваць ланцуг. Гэта значыць, калі вакансія запаўняецца якім-небудзь «чалавекам сістэмы», ён вызваляе сваю пасаду і стварае іншую вакансію, якую, у сваю чаргу, займае іншы «чалавек сістэмы» і г. д., пакуль ланцуг не выходзіць за межы сістэмы (наймаецца аўтсайдэр). Гэты працэс можа быць разгледжаны таксама як ланцуг актараў, чый рух у сістэме супрацьлеглы руху вакансій. Схема 1.2 ілюструе гэты працэс пры дапамозе гіпатэтычнага прыкладу. Вакансія з'явілася на пасадзе 1 пасля адстаўкі актара А. Паколькі В закрывае вакансію на пасадзе 1, сышодзячы з пасады 2, вакансія «мігруе». Урэшце, пасаду 5 займае пазасістэмны актар F, і ланцужок спыняеца.

²³ Гарасыміў, напрыклад, з гэтай перспектывы падсумоўвае базісныя фактары палітычнай мабільнасці як «амбіцыі, тэрмін навучання і атрыбыту», да якіх ён таксама дадае «палітыку». Гл.: Harasymiw, Bohdan. Political Mobility in Soviet Ukraine // Canadian Slavonic Papers. Vol. 26 (June-Sept., 1984). P. 161.

²⁴ Гл.: Wilden, Anthony. System and Structure. 2nd edn. London, Tavistock, 1980.

²⁵ White, Harrison C. Chains of Opportunity. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1970. Гл. таксама: Bartholomew, D. J. Stochastic Models for Social Processes. 3rd edn. New York: John Wiley and Sons, 1982. P. 244—247.

Схема 1.2. Ланцужок вакансій з пяццю звёнаў. Непарыўныя лініі адзначаюць рух актараў, пункцірныя — рух вакансій.



У наступных раздзелах мы пакажам некаторыя канцептуальныя і матэматычныя аспекты мадэлі вакансій, ужываючы іх для аналізу нашых дадзеных. Мы бачым істотныя перавагі гэтай мадэлі для мэтаў даследавання савецкіх эліт²⁶. Па-першае, яна запаўняе прабел, вызначаны намі ў мадэлі «сышоў-прыйшоў» — у тым, што тыгчыцца праблемы цыркуляцыі. Мадэль вакансій аналітычна ўключчае паняцце цыркуляцыі і прапануе непасрэдную эмпірычную інтэрпрэтацыю: вакансіі цыркулююць у ланцугу. Па-другое, цыркуляцыя вакансій бярэцца ў вымярэнні адносін, ланцуг цыркуляцыі сведчыць аб падзеях у сістэме, якія эмпірычна звязаныя. Гэта ілюстравана ў схеме 1.2, дзе актар F уваходзіць у сістэму дзяякоўчы магчымасці, якая адкрылася пасля падзеі, што мелі мала дачынення (калі ўвогуле мелі) да яго/яе інтэнцыі і рашэнняў. Схема паказвае, што адстаўка А і наём F звязаныя, аднак, калі б мы засяроджваліся на індывідах і іх атрыбутах, мы б гэтага не заўважылі.

Гэткае бачанне цыркуляцыі эліт дазваляе нам таксама ўнесці пэўныя змены ў звыклую мадэль даследавання савецкіх эліт. Мадэль, паказаная на схеме 1.3, звязвае мабільнасць эліт з пытаннем палітычных дасягненняў у кантэксле пера-

²⁶ Прыклады выкарыстання аналізу ланцужка вакансій у разнастайных формах арганізацый гл. у: Stewman, Shelby. Two Markov Models of Open System Occupational Mobility: Underlying Conceptualizations and Empirical Tests // American Sociological Review. Vol. 40 (June, 1975). P. 298—321; Konda, Suresh L.; Stewman, Shelby. An Opportunity Labor Demand Model and Markovian Labor Supply Models: Comparative Tests in an Organization // American Sociological Review. Vol. 45 (April, 1980). P. 276—301; Careers and Organizational Labor Markets: Demographic Models of Organizational Behaviour // American Journal of Sociology. Vol. 88 (Jan., 1983). P. 637—685; Marullo, Sam. Housing Opportunities and Vacancy Chains // Urban Affairs Quarterly. Vol. 20 (March, 1985). P. 364—388. Іншы прыклад выкарыстання мадэляў маркаўскага тыпу ў прадказанні мабільнасці гл. у: Rosenbaum, James E. Organizational Career Mobility: Promotion Chances in a Corporation During Periods of Growth and Contraction // American Journal of Sociology. Vol. 85 (July, 1979). P. 21—48.

Схема 1.3. Перагледжаная мадэль аналізу савецкай эліты.

менных, што ўпłyваюць на працэс цыркуляцыі²⁷: цэнтралізацыя, рэгіяналізм і патранаж.

Хоць просты аналіз палітычных дасягненняў у БССР выходзіць за рамкі да-дзенага даследавання, у гэтай мадэлі падкрэсліваецца той факт, што, аналізуючы мабільнасць эліт, мы адначасова вывучаем адносную вагу фактараў, якія ўплы-ваюць на такія дасягненні. Успамінаючы наша абмеркаванне «бюракратыі» ў са-вецкім кантэксьце, мы можам разглядаць прысутнасць эффектуўнай цэнтралізацыі ў працэсе цыркуляцыі эліт як прыкмету структурнай моці ў разгортванні палі-тычнай улады. У гэтым плане палітычны цэнтр, ці то на саюзным, ці то на рэ-спубліканскім узроўні, будзе разглядацца як непасрэдны рухавік мабільнасці эліт і, такім чынам, размеркавальнік дабротаў (пасад, кар'ернага росту), якія ён можа абмяняць на выкананне абавязкаў. Што да рэгіяналізму і патранажу, яны ўплы-ваюць на цыркуляцыю эліт у адваротным кірунку, спрыяючы персаналізацыі адносін у афіцыйных установах Беларусі, раздрабняючы контроль над працэсам падбору кадраў і, як вынік, над палітычным працэсам увогуле.

Нарэшце, метад, ужываны ў гэтым даследаванні, дазваляе разглядаць ма-більнасць актараў у сістэме як у дыяхранічным, так і ў сінхранічным плане. Звы-чайна мабільнасць разглядаецца ў дыяхранічным ключы: як серыя імгненных фотаздымкаў, якія, будучы паразанымі, дэманструюць пэўныя змены ў складзе эліты. Дыяхранічны падыход з'яўляецца асноўным, калі ідзецца аб зменах, і, адпаведна, даволі часта ўжываецца ў гэтым даследаванні. Аднак, гэтаксама як метад ланцужка вакансій дазваляе нам убачыць сувязь паміж, здавалася б, не-звязанымі падзеямі ўнутры сістэмы, ён адкрывае іншую перспектыву, якая вя-дзе да сінхранічнай ацэнкі мабільнасці і яе эффектаў. З гэтай перспектывы мы бачым падзеі так, як быццам яны адбываюцца адначасова. Калі мабільнасць раз-глядаецца ў сінхроннай перспектыве, яна можа быць скарыстана па-новаму: для вылучэння спецыфічных рыс усёй сістэмы. У наступных раздзелях для вызна-чэння іерархічнай структуры сістэмы, маштабу ўздзеяння цэнтралізацыі, рэгія-нальных уплываў і патранажу на цыркуляцыю ўнутрысістэмных эліт ужываецца сінхранічнае бачанне мабільнасці. Аднак, перш чым пераходзіць да эмпірыч-нага аналізу ўплыву гэтых фактараў на цыркуляцыю эліт у БССР, трэба сказаць некалькі слоў пра гісторыю краіны — месца разгортвання падзеі.

²⁷ Хоць мадэль, апісаная на схеме 1.3, сформулявана мною, яна ўключыла некаторыя рысы, нядаш-на вылучаныя Уільямам Уэлшам у: Welsh, William A. Political Elites and Public Policy // Linden and Rockman (eds.). P 49—101.

ПІСТАРЫЧНЫ НАРЫС

Пры аблеркаванні гісторыі любога ўсходнеўрапейскага народа наратыў не-пазбежна трапляе ў семантычнае поле, пазначанае такімі словамі, як «цяжкі», «пакутны», «трагічны». Да гісторыі Беларусі яны асабліва пасуюць. Сам назоў, «Белая Русь» (Беларусь), служыць ілюстрацыяй сказанага. Упершыню ён з'явіўся як палітычна-адміністрацыйнае найменне рускіх земляў, свабодных ад даніны захопнікам-татарам. Яго першае афіцыйнае ўжыванне ў дакументах датуецца 1667 г. — «Белай Руссю» расійскі ўрад называў заходнія землі, забраныя ў літоўска-польскай дзяржавы. Аднак да XIX ст. гэтая назва не ўвайшла ў народную мову. У тым самым XIX ст. яна была, зрешты, забаронена для афіцыйнага ўжывання, бо лічылася носьбітам «нацыяналістычных», сепаратысцкіх адценняў²⁸. Гістарычна Беларусі выпала быць скрыжаваннем, адносна «адсталым» краем, дамінаваным і эксплуатаваным суседзямі.

Доўгая эпоха прыгону была ў Беларусі асабліва жорсткай, яна затрымлівала і нават кіравала ў адваротны бок развіццё шырокіх мас насельніцтва. Цяжар тых, хто мусіў працаваць на беларускай зямлі, быў яшчэ цяжэйшым з-за таго, што паноў ад прыгонных аддзялялі не толькі эканамічныя і сацыяльныя адрозненні: дадаваліся нацыянальныя, моўныя і рэлігійныя, бо землямі валодалі пераважна палякі і рускія. У выніку прыгонныя беларусы знаходзіліся ва ўмовах, калі дадатныя рысы феадальнага патэрналізму сціраліся, а жорсткая эксплуатацыя ў той самай меры ўзрастала. Прыкметай таго, як гэты своеасаблівы тып феадалізму замарозіў развіццё беларускага народа, можа служыць той факт, што паганская традыцыя і прымхі, падобныя да апісаных Машэ Левіным у *Racii*²⁹, захоўваліся ў Беларусі даўжэй, чым дзе-небудзь яшчэ ў славянскім свеце³⁰.

Эканамічныя і дэмографічныя змены, якія сігналізуюць прыход таго, што мы прывыклі называць «мадэрным грамадствам», адбыліся ў Беларусі пазней, чым у іншых ўсходнеўрапейскіх частках Расійскай імперыі. Калі яны і прыходзілі, то этнічныя беларусы зазвычай «выпадалі» з іх. Ва ўсёй Расійскай імперыі ў 1897 г. індустрыяльныя рабочыя складалі прыкладна 1,43 % насельніцтва. У Беларусі ж гэты паказнік сягаў толькі 0,5 %, і сярод рабочых было шмат тых, хто быў прыехаў з іншых частак імперыі³¹ ў пошуках працы на новых індустрыяльных прадпрыемствах, заснаваных пераважна дбаннем «замежнага» (г. зн. польскага або расійскага) капіталу³².

Уяўляеца, што развіццё нацыянальнай свядомасці ў народаў Усходняй Еўропы было абумоўлены пэўным этапам сацыяльных і дэмографічных зменаў. Гэты

²⁸ Vakar, Nicholas P. Belorussia: The Making of a Nation. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1956. P. 1—4.

²⁹ Lewin, Moshe. The Making of the Soviet System. New York: Pantheon, 1985. P. 49—87.

³⁰ Vakar, Nicholas P. Ibidem. P. 20—27.

³¹ Ibidem. P. 34—35.

³² Lubachko, Ivan S. Belorussia Under Soviet Rule, 1917—1957. Lexington, KY: University of Kentucky Press, 1972. P. 11.

этап пачынаўся з канцэнтрацыі крытычнай масы тубыльцаў у гарадах, прычым сацыяльная дыферэнцыяція насельніцтва набывала маштабы, дастатковыя, каб спарадзіць нацыянальную інтэлігенцыю, якая, у сваю чаргу, спараджала нацыянальную ідэю. Ідэя, што пашыралася праз нацыянальную літаратуру, уцягвала шырэйшыя масы насельніцтва ў атаясамленне з нацыяй па меры таго, як пісьменнасць распаўсюджвалася ў грамадстве³³. Усе гэтыя ўмовы адсутнічалі ў Беларусі. Так, паводле перапісу насельніцтва 1897 г., толькі малая доля жыхароў найбуйнейшых беларускіх гарадоў (7,3 %) гаварыла па-беларуску³⁴. Гарады былі апанаваныя палякамі, рускімі, літоўцамі і яўрэямі, і менавіта гэтыя групы фармавалі прафесійныя і дзелавыя асяродкі. Беларускамоўныя жыхары гарадоў наймаліся пераважна як простыя рабочыя і прыслуга³⁵. Як мы бачым, масы беларускага насельніцтва заставаліся прывязаныя да зямлі і ў пераважнай большасці былі ізаляваныя ад упłyvaў, што абуджалі нацыянальную свядомасць у народаў Усходняй Еўропы. У Беларусі не толькі назіраўся найменшы адсотак пісьменных людзей у єўрапейскай частцы Расійскай імперыі, але і беларускі фальклор быў пазбаўлены якой бы там ні было нацыянальнай ідэі, а засяроджваўся на ідэі чалавека і яго (няшчаснага) лёсу³⁶. Такім чынам, у адрозненне ад іншых народаў Усходняй Еўропы, у беларусаў адсутнічала і паняцце нацыі, якое перадавалася б з вуснаў у вусны, і нацыянальная інтэлігенцыя, якая магла б скарыстаць гэтае народнае разуменне нацыі як матэрыйял для напісання вершаў, прозы і п'ес, што складаюць «літаратурны вымер» нацыяналізму ў мадэрны перыяд. Насамрэч, першыя літаратурныя творы, апублікаваныя па-беларуску, былі створаны не беларусамі, а рускімі, палякамі і літоўцамі. Яны часта харектарызуваліся высмейваннем беларускага харектару, а не яго шанаваннем³⁷.

Нягледзячы на гэткія значныя перашкоды, нацыянальная беларуская літаратура пачала развівацца з канца XIX ст. Аднак, як ні дзіўна, палітычнае выражэнне нацыянальнай свядомасці ў той перыяд развівалася па *расійскім* сцэнарыі, задуманым, каб прывязаць беларускіх нацыяналістаў да галоўнага руху таго часу, удзельнікаў будучай расійскай рэвалюцыі³⁸.

Улічваючы вышэйсказанае і беручы пад увагу вельмі неспрыяльныя ўмовы для развіцця нацыянальнай свядомасці ў Беларусі, наўрад ці можна здзіўляцца таму, што нацыянальны рух, які стартаваў у пачатку XX ст., застаўся абмежаваным і меў маргінальны ўплыў на падзеі, якія ўзрушилі і ў рэшце рэшт знішчылі імперию³⁹.

³³ Hammond, Thomas T. Nationalism and National Minorities in Eastern Europe // Journal of International Affairs. Vol. 20 (No. 1, 1966). P. 9—31.

³⁴ Guthier, Steven L. The Belorussians: National Identification and Assimilation, 1897—1970 (Part 1) // Soviet Studies. Vol. 29 (Jan., 1977). P. 43.

³⁵ Vakar, Nicholas P. Ibidem. P. 34.

³⁶ Ibidem. P. 36, 219.

³⁷ Ibidem. P. 74—79.

³⁸ Ibidem. P. 84—85.

³⁹ Ibidem. P. 84—98; Guthier, Steven L. P. 49—52.

З расійскай рэвалюцыі, грамадзянскай і расійска-польскай войн нарадзілася першая беларуская дзяржава, Беларуская Савецкая Сацыялістычна Рэспубліка (БССР). Паводле Рыжской дамовы 1921 г., ад Беларусі была адарваная і далучаная да Польшчы заходняя частка тэрыторыі (каля 100 000 кв. км, на якіх жылі прыкладна 3 460 900 беларусаў)⁴⁰. У міжваенны перыяд Беларусь раздвойвалася на «заходнія тэрыторыі» пад польскай уладай і БССР, якая да 1926 г. пашырылася за кошт тэрыторый Магілёўшчыны, Віцебшчыны, Гомельшчыны. Насельніцтва БССР сягала ў той час прыкладна 5 мільёнаў.

У 1920-я гады савецкая палітыка палягала ў аднаўленні і развіцці нацыянальных культур. Гэты кароткі перыяд, з яго кампаніяй па ліквідацыі непісьменнасці, падтрымкай беларускай літаратуры і іншых форм культуры, даверам нацыянальных эліт да ўрада і адміністрацыі, не мае аналагаў у нацыянальным развіцці БССР⁴¹. Аднак ужо ў канцы 1920-х гг. палітыка зрабілася радыкальнай іншай, нацыянальныя эліты — як камуністы, так і некамуністы — сталі мішэнямі рэпрэсій у Беларусі, як і ва ўсім Савецкім Саюзе, і развіццё беларускай нацыянальной свядомасці было гвалтоўна затрымана. На заходніх тэрыторыях сітуацыя была яшчэ горшай: к 1927 г. польская ўлады распачалі інтэнсіўную кампанію паланізацыі, свядома выкараняючы ўсе беларускія культурныя, рэлігійныя і адукатыўныя інстытуцыі. Іронія лёсу: найбольш актыўна беларускі нацыяналізм у той час выяўляўся ў дзейнасці падпольнай Камуністычнай партыі Заходніяй Беларусі, уплыў якой рос па меры ўціску з боку польскіх улад.

У самой Беларусі нацыянальная разбудова запаволілася, аднак у той самы час закладаліся неабходныя (але недастатковыя) умовы для яе будучага прагрэсу. Індустрыйлізацыя, урбанізацыя давалі свой плён у галінах адукацыі і культуры. Нават калі знешнія праявы беларускага нацыяналізму ўсё больш і больш урэзваліся, яго сацыяльныя і эканамічныя падмуркі (а ў канцавым выніку і культурныя) мацаваліся ў беспрэцэдэнтных маштабах⁴². Аблічча беларускай прамысловасці змянілася; яна істотна пашырылася ў 1930-я гады. Паўсталі машынабудаўнічыя, металаапрацоўчыя і тэкстыльныя заводы⁴³. Вядома, навабуды ў гарадах прыцягнулі ў горад рабочых з сельскай мясцовасці. У гэтых перыяд доля гарадскога насельніцтва ўзрасла прыкладна на 50 % і к 1940 г. склала больш за 20 % насельніцтва Беларусі⁴⁴.

Другая сусветная вайна спляжыла Беларусь, разбурыўшы яе гарады і адаб-

⁴⁰ Lubachko, p. 129.

⁴¹ Vakar, Nicholas P. Ibidem. P. 139—145; d'Encausse, Helene Carrere. Decline of an Empire. New York: Newsweek Books, 1979. P. 24—28.

⁴² Hosking, Geoffrey. The First Socialist Society. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985. P. 245—246.

⁴³ Белорусская Советская Социалистическая Республика. Минск: Главная редакция Белорусской Советской энциклопедии, 1978. Асабліва с. 135, 264—265.

⁴⁴ Народное хозяйство Белорусской ССР в 1981 г. Минск: Беларусь, 1982. С. 3.

раўшы жыцці ў кожнага чацвёртага жыхара⁴⁵. У час нямецкай акупацыі цывільнае жыццё і адміністрацыя існавалі хіба ў найбуйнейшых гарадах. Большасць беларусаў-земляробаў жыла сваім замкнёным жыццём, абараняючыся і ад акупантаў, і ад разнастайных бандыцкіх хеўраў, што здзяйснялі набегі на вёскі. Фактычна вярнулася старажытная форма сялянскай самаарганізацыі (мір) і натуральная гаспадарка⁴⁶. Саветы арганізавалі супраціўленне з першых дзён нямецкай акупацыі⁴⁷, аднак іх партызанскі рух не быў масавым датуль, пакуль немцы сваімі акцыямі запалохвання не выціснулі масы людзей у лясы, дзе тыя далучаліся да партызанскіх атрадаў⁴⁸.

Два аспекты партызанскаага руху з'яўляюцца асабліва важнымі для нашага доследу беларускай палітыкі. Па-першае, будучыя палітычныя лідэры БССР былі загартаваныя ў полымі партызанскай барацьбы. Ваюючы за лініяй фронту, ня-часта кантактуючы з савецкімі ўладамі, партызаны набывалі істотную аўтаномію ва ўсіх аспектах сваёй дзейнасці і арганізацыі⁴⁹. З досведу змагання і кіравання ў раёнах, вызваленых партызанамі, выраслі вельмі згуртаваныя кадры, чые прадстаўнікі хутка ўзнімаліся па палітычнай лесвіцы ў пасляваенны час і да сярэдзіны 1950-х гг. апанавалі кіраўніцтва партыйных ды савецкіх органаў⁵⁰. Верагодны лідэр гэтай групоўкі, Кірыл Мазураў, стаў першым намеснікам старшыні Савета міністраў СССР і паўнапраўным членам Палітбюро ЦК КПСС у 1965 г. Падобна, што ён прабіў дарогу для іншых беларускіх партызанаў у вышэйшыя органы ўлады ў Маскве, ператварыўшы такім чынам «беларускую групоўку» ў важны фактар савецкай палітыкі⁵¹. У наступных раздзелах мы яшчэ не раз звернемся да месца, якое займала гэтая «партызанская групоўка» ў сузор’і беларускай палітыкі⁵².

Па-другое, у час першых пасляваенных гадоў, перыяд, калі прайавы палітычнага нацыяналізму моцна падаўляліся ў СССР, беларускім партызанам удалося выбудаваць своеасаблівы нацыянальны міф⁵³, які ўпісваў ідэалы герайчнага бе-

⁴⁵ Zaprudnik, Jan. Belorussia and the Belorussians // Zeev Katz et al. (eds.). Handbook of Major Soviet Nationalities. New York: The Free Press, 1975. P. 52.

⁴⁶ Vakar, Nicholas P. Ibidem. P. 180—181.

⁴⁷ Мазуров, К. Т. Незабываемое. Мінск: Беларусь, 1984. Раздел 1.

⁴⁸ Vakar, Nicholas P. Ibidem. P. 193—203.

⁴⁹ Мазуров, К. Т. Тамсама. Асабліва с. 72.

⁵⁰ Игнатенко, И. М. и др. История Белорусской ССР. Минск: Наука и техника, 1977. С. 145.

⁵¹ Беларускія партызаны, якія занялі высокія пасады ў Маскве: М. В. Зімянін, рэдактар «Правды» з 1965 г. і сакратар ЦК КПСС з 1976 г.; В. Ф. Шаура, прызначаны загадчыкам аддзела культуры ЦК КПСС у 1965 г.

⁵² На гэтую тэму гл. працы агульнага характару: Knight, Amy W. Pyotr Masherov and the Soviet Leadership: A Study in Kremlinology // Survey. Vol. 26 (Winter, 1982). P. 151—168; McGrath, W. J. The Politics of Soviet Federalism (неапубліканая доктарская дысертация; Атава, Антарью, Карлтонскі ўніверсітэт, 1981).

⁵³ Слова «міф» у гэтым кантэксце не павінна быць інтэрпрэтавана як фантазія або падман. Хутчэй яно азначае гісторию, што расказваеца ў розных варыянтах, якія ўзнімаюць некаторыя падзеі

ларускага нацыянальнага руху супраціўлення ў шырэйшыя рамкі герайчных высілкаў ахвяр савецкага народу. Адпаведна, вызваленне Беларусі разглядалася як вынік сумесных намаганняў беларускіх партызанаў і Чырвонай армii⁵⁴, і ў афіцыйных рытуалах ды помніках падкрэслівалася ідэя супольнага подзвігу. Такім чынам, стваралася адзіна магчымая ў савецкіх умовах нацыянальная міфалогія, у якой асобная беларуская ідэнтычнасць магла паширацца без адкрытага антаганізму з савецкімі сімваламі, не раздражняючы Маскву. Палітычная сімволіка партызанскаага міфу пасавала да кантэксту, у якім дзейнічала гэтая групоўка, і, відавочна, была добрым інструментам, які даводзіў яе членам і іншым людзям «вартасць» (каб не сказаць «легітымнасць») партызан як нацыянальных лідэраў у пасляваенны час. Паводле нацыянальнага міфу, іх здольнасці да кіравання вынікалі з доўгага выпрабавання агнём і незвычайных цяжкасцяў, якія яны перанеслі ў бітве за волю. Такім чынам, і ахвяры, і трываласць гаварылі за тое, што гэтая група магла кіраваць нацыяй⁵⁵. Безумоўна, пытанне «вартасці» ніколі не выносілася на адкрытае галасаванне і яе прызнанне насельніцтвам заўсёды магло быць пастаўлена пад сумнеў⁵⁶. Аднак у савецкіх умовах такі міф уяўляў з сябе прымальную форму нацыянальнага самавызначэння, яго сімволіка служыла палітычным амбіцыям членаў групоўкі і артыкуляцыі агульнага досведу, які вызначаў групавую ідэнтычнасць і забяспечваў згуртаванасць групы.

Досвед «партызанскай групоўкі» мусіць нагадаць нам відавочны факт, што занадта часта ігнарецца даследчыкамі савецкай эліты: менавіта, ролю нацыянальных, часта «безаблічных» сіл у афармленні кантэксту, у якім эліты з'яўляюцца, арганізуяць і вядуць палітычную дзейнасць. Гэтаксама як партызанскае

(рэальныя і не) на ўзоровень, вышэйшы ад побытавага, надаючы ім у дадзеным выпадку вялікую нацыянальную, сацыяльную і палітычную значнасць.

⁵⁴ Пра ваенны бок партызанскай дзейнасці ў Другую сусветную вайну гл.: Armstrong, John A. Soviet Partisans in World War II. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1964.

⁵⁵ Некаторыя ілюстрацыі міфічнага аспекту ў савецкіх міжасабовых камунікацыях, якія ставяць пытанне аб tym, як герой асобнага наратыву малюеца і ўспрымаеца tymi, ад чыго імя ён дзейнічае, гл. у: Urban, Michael E.; McClure, John. The Folklore of State Socialism: Semiotics and the Study of the Soviet State // Soviet Studies. Vol. 35 (Oct., 1983). P. 471—486; Urban, Michael E. From Chernenko to Gorbachev: A Repoliticization of Official Soviet Discourse? // Soviet Union. Vol. 13 (No. 2, 1986). P. 131—161.

⁵⁶ Цікава ў гэтай сувязі адзначыць даволі станоўчыя ацэнкі, якія беларускія эмігранты не скільныя даваць лідэрам «партызанскай групоўкі». Хоць беларусы-эмігранты на Захадзе ў палітычным плане пераважна антыхамуністы, яны часта разглядаюць такіх дзеячаў, як К. Т. Мазураў і П. М. Машэраў, як захавальнікаў беларускіх культурных традыцый у савецкіх абставінах. Падобныя пачуцці таксама звычайна выказваюцца інтэлектуаламі ў БССР, заклапочанымі падтрымкай беларускай культурнай ідэнтычнасці. Так, у час дыскусіі з шасцю супрацоўнікамі юрыдычнага факультэта БДУ ў снежні 1988 г. імя Машэрава было згадана ў пазітыўным ключы, калі зайдла гаворка аб «нацыянальным пытанні». На твары кожнага з навукоўцаў чыталася задавальненне або нават гонар, калі мяне інфармавалі, што Машэраў быў першым лідэрам у БССР, які звяртаўся да сваіх суайчыннікаў па-беларуску.

супраціўленне спарадзіла групоўку, якая ўсталявалася ў беларускіх органах улады прыкладна праз 12 гадоў пасля заканчэння вайны, з'явіліся і іншыя палітычныя групы, якія ў барацьбе з «партызанамі» за ўладу развілі ўласныя сілы. Дзеянасць гэтых груповак таксама не можа быць адэкаватна зразумета без звароту да экстэнсіўных зменаў, што адбыліся ў пасляваенны Беларусі. Індустрыйлізацыю трэба згадаць першай. Сталіца БССР Мінск сталася таксама галоўным прамысловым вузлом, і прамысловасць Мінска была пабудавана пераважна ў паслявенныхы перыяд. Экспансія машынабудаўнічых, металаапрацоўчых і прыборабудаўнічых прадпрыемстваў пасля Другой сусветнай вайны, дапоўненая такімі волатамі індустрыі, як Мінскі трактарны завод і Мінскі завод аўтаматычных ліній, ператварылі Мінск у адзін з вядучых індустрыяльных гарадоў Савецкага Саюза. На яго прыпадала 25 % прамысловай вытворчасці ў БССР⁵⁷, але буйныя металургічныя і машынабудаўнічыя прадпрыемствы з'явіліся і ў іншых месцах⁵⁸. Важнымі сферай зрабілася вытворчасць абсталівання⁵⁹, цяжкіх грузавых аўтамабіляў⁶⁰, сельскагаспадарчай тэхнікі⁶¹, а здабыча калійных соляў склала блізу паловы агульнасаюзнай⁶². Беларуская прамысловасць таксама праславілася штучнымі валокнамі⁶³, тэкстылем⁶⁴ і іншымі таварамі шырокага спажывання⁶⁵.

Індустрыйлізацыя ў БССР радыкальна змяніла дэмографічны профіль рэспублікі. Калі нават у 1970 г. у гарадах жыла толькі прыблізна насельніцтва Беларусі⁶⁶, то ўжо ў 1985 г. — 62 % з дзесяцімільённага насельніцтва⁶⁷. Гэтыя змены неадкладна адбіліся на палітычнай сферы: на колькасным росце і прафесійным

⁵⁷ Белорусская Советская Социалистическая Республика. Минск: Главная редакция Белорусской Советской энциклопедии, 1978. С. 587—588.

⁵⁸ Borodina, V. P. et al. Soviet Byelorussia. Moscow: Progress, 1972. P. 85; Воробьева, В. П. и др. Витебск: Минск: Наука и техника, 1974. С. 196—202.

⁵⁹ Белорусская Советская Социалистическая Республика. Минск: Главная редакция Белорусской Советской энциклопедии, 1978. С. 266—268; Барабанов, Л. М. и др. Могилев. Минск: Наука и техника, 1971. С. 203—209.

⁶⁰ Borodina, V. P. et al. Soviet Byelorussia. Moscow: Progress, 1972. P. 82—85; Беларусь. Мінск: Беларусь, 1977. С. 62—69.

⁶¹ Белорусская Советская Социалистическая Республика. Минск: Главная редакция Белорусской Советской энциклопедии, 1978. С. 269.

⁶² Borodina, V. P. et al. Soviet Byelorussia. Moscow: Progress, 1972. P. 88, 134—135.

⁶³ Белорусская Советская Социалистическая Республика. Минск: Главная редакция Белорусской Советской энциклопедии, 1978. С. 272; Барабанов, Л. М. и др. Могилев. Минск: Наука и техника, 1971. С. 204—207.

⁶⁴ Воробьева, В. П. и др. Витебск. Минск: Наука и техника, 1974. С. 197—198; Borodina, V. P. et al. Soviet Byelorussia. Moscow: Progress, 1972. P. 93—95.

⁶⁵ Белорусская Советская Социалистическая Республика. Минск: Главная редакция Белорусской Советской энциклопедии, 1978. С. 271—280; Науменко, В. Я. Брест. Минск: Наука и техника, 1977. С. 123—135.

⁶⁶ Borodina, V. P. et al. Soviet Byelorussia. Moscow: Progress, 1972. P. 70.

⁶⁷ Известия. 1985. 16 снежня.

складзе Кампартыі Беларусі (КПБ). Так, з 1945 г. да 1978 г. колькасць членаў КПБ вырасла з 19787 да 520283, у той самы час доля людзей «рабочых спецыяльнасцяў» сярод партыйцаў вырасла з 11,6 % да 57,1 %⁶⁸. Як зазначалі самі савецкія аўтары, рост прыёму ў партыю «рабочага класу» адлюстроўваў нацыянальную палітыку, зацверджаную ў 1965 г., нацэленую на прыцягненне большай колькасці рабочых у КПСС⁶⁹. Але ў беларускім выпадку ўплыў гэтай палітыкі можна праінтэрпрэтаваць толькі як каталізатор працэсу, які на той час ужо ішоў поўнай хадою⁷⁰.

У наступных раздзелах мы звернемся да палітычных наступстваў пасляваеннай індустрыйлізацыі ў Беларусі, разглядаючы палітычную групоўку, што ўзнікла на базе прымісловых гігантаў у сталіцы. Яе члены звычайна караскаліся з шэрагаў кваліфікованых рабочых на вышэйшыя пасады ў дырэкцыях прадпрыемстваў, партыйных і прафсаюзных органах, потым пераходзілі на працу ў сталічны гаркам ці кіравалі прымісловасцю на ўзроўні горада, а потым атрымлівалі кіроўныя пасады ў рэспубліцы і на ўсесаюзным узроўні. Больш за тое, мы ўбачым, як унутраная пабудова гэтай групы, у адпаведнасці з прафесійным паходжаннем і ролямі яе членаў, істотна адрознівалася ад пабудовы «партызанскай групоўкі», якую «прамыславікі» змянілі ля стырна ўлады. Нарэшце, соцыяканамічныя змены, што адбыліся ў пасляваеннай Беларусі, шмат у чым аслабілі падмуркі нацыянальнай ідэнтычнасці. Адпаведна, цымянае пачуццё нацыянальнай прыналежнасці, характэрнае для выхадцаў з буйных мінскіх прадпрыемстваў, даволі моцна кантраставала з сімволікай, якую ўжывалі іх папярэднікі, быўлыя партызаны.

Рабіць абагульненні, якія тычыліся б аслаблення нацыяналістычных пачуццяў у савецкім кантэксце, справа даволі рызыкоўная. Аднак у многіх даследаваннях позняй БССР такая выснова рабілася. Так, сфера ўжывання беларускай мовы ў гады паміж перапісамі 1959 і 1970 гг. істотна скарацілася⁷¹, і сярод носьбітаў нацыянальных моў у рэспубліках СССР беларусы займалі апошніяе месца па колькасці людзей, якія карысталіся перадусім роднай мовай. Адпаведна, беларусы займалі першае месца паводле працэнту рускамоўных⁷². Безумоўна, гэтыя лічбы дэмантруюць зніжэнне ролі беларускай мовы і адначасовае павышэнне рускай

⁶⁸ Коммунистическая партия Белоруссии в цифрах, 1918—1978. Минск: Беларусь, 1978. С. 35—36, 53—54.

⁶⁹ Бобков, В. А. Качественный рост партии и организация партийных сил. Минск: Беларусь, 1977. С. 57—90.

⁷⁰ Лічбы прынятых у КПБ дэмантруюць амаль лінейную штогадовую тэндэнцыю. У 1965-м, калі гэтая палітыка была распачата, рабочых сярод новых партыйцаў было 40,7 %. Гл.: Коммунистическая партия Белоруссии в цифрах... С. 53—54.

⁷¹ Guthier, Steven L. The Belorussians: National Identification and Assimilation, 1897—1970 (Part 2) // Soviet Studies. Vol. 29 (Apr., 1977). P. 272—274.

⁷² Connolly, Brian. Fifty Years of Soviet Federalism in Belorussia // R. S. Clem (ed.). The Soviet West. New York: Praeger, 1975. P. 114—115.

(у т. л. рускамоўных публікаций)⁷³, і гэтая тэндэнцыя ў свой час выклікала жывы публічны пратест выбітных прадстаўнікоў беларускай культурнай эліты⁷⁴. Аднак яны могуць вынікаць і з менш відавочнага працэсу культурнай асіміляцыі, які суправаджаў пасляваенную індустрыйлізацыю і індустрыйлізацыю ў БССР⁷⁵. Доўгі перыяд небеларускага дамінавання ў гарадах у 1980-х гг. прывёў да таго, што Мінск стаў найбольш русіфікованым горадам Беларусі. Другое пакаленне гарадскіх жыхароў адчула прысягальнасць рускай мовы і культуры па меры таго, як паступала ў ВНУ і рабіла прафесійную кар'еру. Аналагам у ЗША былі паводзіны чорных эліт, якія, імкнучыся зрабіць кар'еру, спяшаліся пакінуць субкультурны дыялект на карысць «агульнаўпрынятай» мовы белага грамадства. Адноса слабое пачуццё нацыянальнай прыналежнасці ў позній БССР, між іншое, дае нам пэўную перавагу для вывучэння савецкіх эліт, бо ў такім выпадку цыркуляцыя эліт у рэспубліцы менш залежыць ад мясцовага нацыяналізму або рэакцыі на яго з Масквы. Таму вынікі вывучэння эліт у БССР могуць нешта сказаць і пра эліты ў РСФСР ці ў іншых рэспубліках, дзе нацыяналізм не з'яўляецца істотным фактарам пры падборы кадраў. Сітуацыя ў БССР можа служыць крытэрам вымярэння адноснага ўплыву нацыяналізму на кадравую палітыку ў іншых рэспубліках для паразынальных даследаванняў.

2. Іерархія, мабільнасць і мадэль стратыфікацыі

Задача гэтага раздзелу даволі сціплая — пабудова стратыфікаванай мадэлі пасад у БССР, мадэлі, якую мажліва было б скарыстаць для аналізу цыркуляцыі эліт у наступных раздзелах — адразу ж заводзіць нас, аднак, у гушчар ускладненняў, выкліканых нашай пастаноўкай пытання аб савецкай форме арганізацыі. Калі спярша задумашца аб унутрыарганізацыйных іерархіях, высветліцца, што адносная слабасць бюракратычнага апарату ў СССР перашкаджае адэкватнаму разуменню размеркавання ўлады. Недастаткова ведаць аб прызначэннях

⁷³ Ibidem. P. 115; Guthier, Steven L. Ibidem. (Part 2). P. 281; Szporluk, Roman. West Ukraine and West Belarusia // Soviet Studies. Vol. 31 (Jan., 1979). P. 76—77.

⁷⁴ Гл., напрыклад: Letters to Gorbachev: New Documents from Soviet Byelorussia. 2nd edn. London: The Association of Byelorussians in Great Britain, 1987; A Letter to Gorbachev: Belorussian Intellectuals on the Language Question. Munich: Radio Liberty, 1987. April 20. Я складаю падзяку Вітаўту і Зоры Кіпелям за гэтыя спасылкі. Гл. таксама асвятленне «неафіцыйных» патрыятычных дэмансістрацый у Мінску ў лістападзе 1987 г.: Советская Белоруссия. 1987. 17 і 18 лістапада; Nahaylo, Bohdan. Political Demonstration in Minsk Attests to Belorussian National Assertiveness // Radio Liberty Research 481/87. 1987. Nov. 26.

⁷⁵ Guthier, Steven L. Ibidem. (Part 2). P. 275.

на пасады, таму што зносіны паміж гэтымі пасадамі не зводзяцца да прынятай у бюракратычнай сістэме ланцуговай перадачы каманд «зверху ўніз». Часта супстракаюцца выпадкі, калі вышэйшыя інстанцыі звяртаюцца непасрэдна да ніжэйшых, абыходзячы сярэдня⁷⁶. Мы не можам беспярэчна сцвярджаць, што фармальная расстаноўка пасад у савецкіх установах супадае з іх аперацыйнай або практычнай значнасцю. Адпаведна, фармальная ранжыраванне дае толькі прыблізнае ўяўленне пра сапраўдную ролю чыноўнікаў у сістэме. Далей мы даведаемся, што гэта тычыцца і шанцаў чыноўнікаў на кар'ерны рост.

Па-другое, у савецкай сістэме назіраецца наяўнасць разнастайных іерархій — партыйнай, урадавых, грамадскіх. Усе яны перасякаюцца ў розных камітэтах і бюро на розных узроўнях. Паколькі кар'еры актараў звычайна ахопліваюць мноства сфер, то даследчык савецкіх эліт вымушаны быць у пэўнай ступені жанглём, сочачы адначасова за шматлікімі прызначэннямі, адстаўкамі і пераходамі на іншыя месцы работы. Гэтая праблема разнастайнасці эліт змяшчае падпраблемы: няпроста вызначыць іерархічную структуру ў кожнай канкрэтнай арганізацыі. Калі назвы пасад не адлюстроўваюць реальнага месца ў сістэме кіраўніцтва, як магчыма параўнаць пасады ў розных арганізацыях — вызначыць, хто стаіць над кім⁷⁷?

Нарэшце, спецыфічны механізм запаўнення вакансій у савецкай сістэме, наменклатура, таксама стварае складанасці. Мы ведаем, што мабільнасць эліт адбываеца праз пасрэдніцтва наменклатурнай сістэмы прызначэння: нехта атрымлівае пасаду, павышэнне і г. д. дзяякуючы таму, што яго (яе) імя ўнесена ў спіс кандыдатур⁷⁸. Мы таксама ведаем, што наменклатурная сістэма дазваляе адной арганізацыі, партыі, «умешвацца» ў кадравыя пытанні іншых арганізацый, і «хады» паміж іерархіямі — скажам, перавод з партыйнай работы на савецкую і наадварот — могуць фактычна быць «хадамі» ўнутры адной наменклату-

⁷⁶ Джэры Ф. Хаф (Jerry F. Hough) абмяркоўвае разнастайныя аспекты гэтай з'явы ў сваёй кнізе «The Soviet Prefects» (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1969). Ілюстрацыю той самай з'явы на беларускім матэрыйале можна знайсці на першай паласе «Ізвестій» (1985. 29 чэрвеня), дзе першаснай партарганізацыі «Белаўтамаза» даюцца дырэктывы ЦК КПСС.

⁷⁷ Гэтае назіранне перагукается са зробленымі ў наступных працах: Meyer, Alfred G. The Soviet Political System: An Interpretation. New York: Random House, 1965. P. 147; Stewart, Philip D. et al. Political Mobility and the Soviet Political Process: A Partial Test of Two Models // American Political Science Review. Vol. 66 (Dec., 1972). P 1272; Miller, John H. Cadres Policy in the Nationality Areas — Recruitment of CPSU first and second secretaries in the non-Russian republics of the USSR // Soviet Studies. Vol. 29 (Jan., 1977). P. 33.

⁷⁸ Пра наменклатурную сістэму ўвогуле гл.: Harasymiw, Bohdan. Political Elite Recruitment in the Soviet Union. New York: St. Martin's Press, 1984. P. 154—173; Meyer, Gerd. The Impact of the Political Structure on the Recruitment of the Political Elite in the USSR // Cohen L. J. and Shapiro J. J. (eds.). Communist Systems in Comparative Perspective. Garden City, NY: Anchor Books, 1974. P. 202—204; Moses, Joel C. The Impact of *Nomenklatura* in Soviet Regional Elite Recruitment // Soviet Union. Vol. 8 (Pt. 1, 1981). P. 62—102; Voslensky, Michael. Nomenklatura: The Soviet Ruling Class. Garden City, NY: Doubleday, 1984.

ры⁷⁹. Мала таго, уладныя паўнамоцтвы ў гэтай сістэме размеркаваныя такім хітрым чынам, што вышэйшы чыноўнік здольны прызначаць толькі работнікаў ніжэйшага звяна, але наўрад ці здольны выбраць сабе намеснікаў. Адпаведна, чыноўнікі часта абавязаны за свае пасады і кар'ерны рост людзям, якія не працујуць у іхняй арганізацыі⁸⁰. Той факт, што ў шматлікіх выпадках прызначэнні на адным узроўні робяцца на базе рэкамендацыі або прызначэння ў ніжэйшых звёнаў або дзякуючы расценням у іншай адміністрацыйнай іерархіі, стварае ситуацыю, пры якой мы не ведаем, хто насамрэч прызначае каго і дзе праходзяць фактычныя граніцы адказнасці паміж службоўцамі⁸¹.

Ранейшыя спробы накрэсліць іерархічную схему пасад у савецкай сістэме, на мой погляд, надавалі замала ўвагі гэтым адметным рысам савецкай арганізацыі. Па змаўчанні лічылася, што «недзе» ёсьць іерархія, якую аналітык здольны вызначыць⁸². Вызначэнне, у сваю чаргу, было ў значнай ступені фармальным; назва пасады і абавязкі, «вага» пасады размяшчалі яе над, пад ці нароўні з іншай пасадай⁸³. У выніку аналітыкі засяроджваліся на намінальным рангу пасады — калі ішлося пра партыйны камітэт, то браўся пад увагу памер арганізацыі, дзе такі камітэт дзейнічаў, «важнасць» яе для эканомікі і г. д., а потым праводзілася парашуннанне. Гэты метад не выклікаў бы шмат пытанняў у прасунутых капіталістычных сістэмах, аднак пры аналізе савецкіх арганізацый ён спараджаў вынікі, якія было цяжка (калі ўвогуле магчыма) прaverыць.

Пераследуючы ту самую мэту — высвятленне іерархіі пасад дзеля вымірэння мабільнасці эліт — гэтае даследаванне адыходзіць ад звыклага «намінальнага» метаду ранжыравання. Агульны падыход палягае ў разглядзе іерархіі і маб-

⁷⁹ Hill, Ronald J. Soviet Political Elites: The Case of Tiraspol. New York: St. Martin's Press, 1977. P. 114—115; Ross, Cameron. Local Government in the Soviet Union: Problems of Implementation and Control. London: Croom Helm, 1987. P. 40—41.

⁸⁰ Гэтая з'ява на матэрыяле аднаго падраздзялення мясцовых саветаў разглядаецца ў: Urban, Michael E. Technical Assistance and Political Control: A Research Note on the Organization-Instruction Department of Local Soviets // Comparative Politics. Vol. 17 (April, 1985). P. 337—350.

⁸¹ Пітэр Соламан дае выдатную ілюстрацыю да гэтага пункту ў кантэксле прызначэння ў органы юстыцыі і органы аховы парадку ў сваім артыкуле «Soviet Politicians and Criminal Prosecutions: The Logic of Party Intervention» (Soviet Interview Project. Working Paper No. 33. University of Illinois at Urbana-Champaign, March, 1987. P. 4—5).

⁸² Назва вядомага і шмат у чым выдатнага артыкула Мэры Макоўлі на гэту тэму, магчыма, сама праз сябе сведчыць аб аўтэнтысцкай перадузятасці, ад якой мы адштурхоўваемся ў сваім падыходзе. Гл.: McAuley, Mary. The Hunting of the Hierarchy: RSFSR Obkom First Secretaries and the Central Committee // Soviet Studies. Vol. 26 (Oct., 1974). P. 473—501.

⁸³ Ibidem; Stewart, Philip D. et al. Political Mobility...; Frank, Peter. Constructing a Classified Ranking of CPSU Provincial Committees // British Journal of Political Science. Vol. 4 (Pt 2, 1974). P. 217—230. Менш дакладна вызначаныя рангі мабільнасці можна знайсці ў: Miller, Moses Joel C. Regional Cohorts and Political Mobility in the USSR: the Case of Dnepropetrovsk // Soviet Union. Vol. 3 (pt. 1, 1976). P. 63—89; Breslauer, George W. Provincial Party Leaders' Demand Articulation and the Nature of Center-Periphery Relations in the USSR // Slavic Review. Vol. 45 (Winter, 1986). P. 650—672.

ільнасці як двух асобных феноменаў, але мы іх разглядаем, як адзіную з'яву. Такі погляд дазваляе: а) убачыць іерархію як функцыю мабільнасці і наадварот; б) перавярнуць парадак іх вызначэння. Калі мы жадаем вызначаць іерархію для вывучэння мабільнасці, чаму мы не можам даследаваць мабільнасць, каб вызначыць іерархію? Гэтага курсу я і прытымліваюся ў работе. Іерархія пасад у нашым беларускім прыкладзе будзе абумоўлена верагоднасцю таго, што службоўцы нейкага рангу пяройдуць у іншы, вышэйшы ранг. Іерархія службоўцаў, устаноўленая пры дапамозе гэтага метаду, дазваляе пазбегнуць праблем, звязаных з намінальным ранжыраваннем.

Перш чым ісці далей, мы зазначым некаторыя дапушчэнні і высновы, звязаныя з гэтым метадам ранжыравання. Па-першае, мы бярэм у дужкі паняцце аб'ектыўнай іерархіі, заснаванай на назвах пасад. Пры гэтым падыходзе ніяма прычыны апрыёры сцвярджаць, што пасады з аднолькавай назаймайтца таксама аднолькавае месца ў іерархii, ці прычыны, каб вызначаць ніжэй- і вышэйстаячыя пасады на аснове іх найменняў. Як мы ўбачым у далейшым, прыпісанне пасад да таго ці іншага пласта ў залежнасці ад таго, якія шанцы іх займанне дае на пераход у вышэйшыя пласты, дае вынікі, якія часта абвяргаюць наміналісцкія дапушчэнні, — як у тым, што тычыцца роўнасці пазіцый, так і ў іх іерархii.

Па-другое, іерархія ў стратыфікацыі, якая абмяркоўваецца з дапамогай нашага метаду, з'яўляецца спецыфічнай для месца і часу. Яна не можа быць заўсёднай службовай іерархіяй у Беларусі: яшчэ ў меншай ступені яна прыдатная для ўжывання ў якасці мадэлі для іншых рэспублік СССР. Яе статус абмежаваны месцам (БССР) і часам (1966—1986). Гэтая характеристыка метада вынікае з мэты, для якой ён задуманы, а іменна, прааналізаваць мабільнасць эліты ў дадзенай рэспубліцы ў дадзены перыяд часу. Таму паддаецца распаўсюджванню на іншыя выпадкі не вынік даследавання (які належыць часу і месцу), а сам метад. Гэта значыць, што тыя, хто аналізуе савецкія эліты на любым узроўні, могуць карыстацца з яго дзеля аналізу ўласных звестак для ўласных інтарэсаў.

Дадзеныя і метад

Каб ужыць асноўны метад гэтага даследавання для аналізу цыркуляцыі савецкіх эліт — метад аналізу ланцуга вакансій — патрэбны больш-менш поўны спіс пасад у Беларускай рэспубліцы і пералік асоб, якія іх займаюць. Гэтая развага выключае такі способ зберажэння часу для пошукаў, як зварот да баз дадзеных, падрыхтаваных «Радыё Свабода» або ЦРУ, ці чытанне біяграфічных нарысаў, апублікованых у савецкіх крэніцах. Хоць гэтыя крэніцы маглі быт дапамагчы ў задачы складання поўнага спісу пасад і асоб, якія іх займаюць, яны ўсё ж самі праз сябе недастатковыя для нашых мэтаў. Прычыны гэтай недастатковасці відавочныя: дадзеныя, сабраныя гэтымі арганізацыямі, канцэнтруюцца хутчэй ва-кол асоб, чым ва-кол пасад. Такім чынам, яны могуць сказаць нам, якія пасады займаюць той ці іншы актар на працягу сваёй кар'еры, але не скажуць, каго ён

замяніў на той ці іншай пасадзе ці хто замяніў яго. Выходзіць, што поўныя біяграфіі шэрагу актараў не могуць служыць базай дадзеных — поўным наборам пасад і звестак аб тым, хто і ў якія часы займаў тыя пасады — пры выкарыстанні нашага метаду.

Каб скласці патрэбную нам базу дадзеных, сталася неабхідным прасачыць змены ў асабовым складзе беларускага кіраўніцтва шляхам сістэматычнага чытання савецкіх газет і часопісаў⁸⁴. У час чытання газет на кожнага службоўца, чыё імя згадвалася ў савецкіх выданнях, заводзілася дасце (войсковыя пасады складаюць асобны набор пасад і як такія не рэгістраваліся ў базе даных). Да імя службоўца ўпісвалася пачатковая пасада, якая была згадана, плюс усе пасады, якія ён займаў у далейшым. Калі гэтыя дасце за студзень 1966 — чэрвень 1986 гг. былі запоўненыя, на іх падмурку ўзнікла камп'ютэрыйаваная база дадзеных, дзе кожны актар аказаўся «выпадкам», і кожнаму выпадку быў нададзены код, які вызначаў пазіцыю актара ў тыя ці іншыя гады. Гэта дало матрыцу з 3127 радкоў (службоўцаў) і 21 слупком (кожны адпавядаў аднаму году з разгледжанага перыяду), у якую былі ўведзены 2034 пасады, якія атрымалася вызначыць у выбарцы.

Каб справіцца з задачай акрэслівання мабільнасці актараў, патрэбным быў набор іерархічна ўладкаваных пасад. Адпаведна, у фокус збору дадзеных трапілі як службоўцы на ўзроўні буйных прадпрыемстваў (апрыёры ніжэйшы ровень іерархii), так і носьбіты некаторых пасад усесаузнага значэння (вышэйшы ровень). Спектр пасад уключаў наступныя іерархii: Камуністычная партыя Беларусі (КПБ), урадавыя структуры (міністэрствы, дзяржаўныя камітэты і саветы), камсамол, прафсаюз, кіроўныя пасты ў культуры і адукацыі. Вертыкальны кірунак у гэтых іерархiях праходзіў ад пасад рэспубліканскага ўзроўню праз пасады абласнога ўзроўню (а ў выпадках партыйных і савецкіх пасад — раённага) да пасад дырэктараў, а ў некаторых выпадках намеснікаў дырэктораў, сакратароў партарганізацый і кіраўнікоў прафсаюзаў на буйных прадпрыемствах. Таксама былі ўключаны 24 пасады, занятыя выхадцамі з Беларусі на ўсесаузным узроўні.

Пасля згаданай аперацыі матрыца са службоўцамі і гадамі (1966—1986) была перароблена ў табліцы з пасадамі і гадамі (1966—1986), дзе ў ячэйкі ўпісваліся службоўцы⁸⁵. Гэта табліца з 2034 радкамі (кожны прадстаўляе пасаду) і 21 слупком, якія адпавядаюць гадам, паказана на табліцы 2.1. Кожны актар, які займаў

⁸⁴ Асноўнай крыніцай гэтых звестак стала штодзённая газета «Советская Белоруссия» за перыяд студзень 1966 — чэрвень 1986 гг. Я таксама абагаіраўся на штотомесачны часопіс «Коммунист Белоруссии» за той самы перыяд, асобныя нумары штодзённай «Звязды» і на спісы, якія з'яўляліся (вядома, значна радзей) у «Советах народных депутатов» (студзень 1976 — жнівень 1986 гг.) і ў «Ізвестіях» (1983—1986 гг.). Некаторыя дадзенныя былі ўзятыя са спісаў савецкіх кадраў, складзеных ЦРУ, з кнігі Ogareff. Leaders of the Soviet Republics, 1971—1980. Canberra: Dept. of Political Science, Australian National University, 1980), а таксама з кароткіх біяграфій у адпаведных выпусках зборніка «Депутаты Верховнага Совета СССР».

⁸⁵ Дж. В. Клеры (J. W. Cleary) ужыў падобную матрыцу з сваім даследаванні казахскай эліты. Гл. яго: Elite Career Patterns in a Soviet Republic. British Journal of Political Science. Vol 4. (July 1974). P. 323—344.

МАЙКЛ УРБАН

пэўную пасаду на канец пэўнага года, атрымліваў такім чынам месца ў ячэйцы на скрыжаванні адпаведнага радка (пасада) і слупка (год). Ясна, што змест ячэек мяняеца ў адпаведнасці з мабільнасцю актараў: так, з трэцяга радка табліцы 2.1 відаць, што ў 1968 г. Міцкевіч замяніў Філімонава на пасадзе сакратара ЦК КПБ па сельскай гаспадарцы.

Калі ёсьць гэтая матрыца «пасады-гады», наступным крокам у адлюстраванні іерархічнай мабільнасці на аснове магчымасці перамяшчэння ў вышэйшыя пласты стаеца вызначэнне найвышэйшага пласта. Наш выбар абумоўлены шэрагам акалічнасцяў. Гэты пласт існуе як канчатковы пункт прызначэння службоўцаў у Беларускай рэспубліцы. Паколькі пасады ранжыруюцца ў адпаведнасці з шанцамі, якія службоўцы маюць на здзяйсненне вышэйших пасад, паколькі такім чынам названы вышэйшы пласт вызначае другі пласт, які, у сваю чаргу, вызначае трэці і г. д., становіцца ясным, што вышэйшы пласт мусіць быць абмежаваным у памеры, але ў той самы час быць дастаткова вялікім, каб спарадзіць другі і г. д., пакуль атрыманая іерархічная лесвіца не змесціць колькасць пластоў, што пасавала б для мэты даследавання.

Табліца 2.1. **Матрыца пасад у БССР, 1966—1986 гг.**

| | 1966 | 1967 | 1968 | ... | 1986 |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-----|------------------|
| 1. Першы сакратар ЦК КПБ | П. М. Машэраў | П. М. Машэраў | П. М. Машэраў | ... | М. Н. Слюнькоў |
| 2. Другі сакратар ЦК КПБ | Ф. А. Сурганаў | Ф. А. Сурганаў | Ф. А. Сурганаў | ... | Г. Г. Барташэвіч |
| 3. Сакратар ЦК КПБ па сельскай гаспадарцы | Д. Ф. Філімонаў | Д. Ф. Філімонаў | У. Ф. Міцкевіч | ... | М. І. Дземянцей |
| ... | | | | | |
| 2034. | | | | | |

Улічваючы ўсё вышэйсказанае, для вышэйшага пласта былі выбраны дзве групы пасад. Першая група складалася з пасад, чые носьбіты пастаянна здзяйснялі месца ў бюро ЦК КПБ (г. зн. тыя, носьбітам якіх гэтае месца гарантавалася як мінімум на 4 з 5 з'ездаў КПБ, якія склікаліся ў даследаваны перыяд). Няма прычыны лічыць, што ўсе згаданыя пасады маюць аднолькавую вартасць: найхутчэй гэта не так. Пытанне толькі ў тым, што пастаянная прысутнасць у бюро ЦК КПБ, найвышэйшым органе прыняцця рашэнняў у рэспубліцы, вызначае прыналежнасць да адметнай групы пасад, якія даюць такое право.

Другая група пасад, выбранных для вышэйшага пласта, складаеца з пастоў на ўсесаюзным узроўні, да якіх беларускія службоўцы імкнуліся ў сваёй кар'еры.

Уключэнне гэтай групы абумоўлена зноў-такі жаданнем устанавіць іерархію пасад для вывучэння цыркуляцыі эліт у Беларусі. Тут зроблена дапушчэнне, што пераход на адну з гэтых усесаюзных пасад эквівалентны прызначэнню на пасаду, якая дае права пастаяннай прысутнасці ў бюро ЦК КПБ. У любым выпадку адбываецца пераход «на самы верх». Да пасад усесаюзнага ўзроўню тут належаць выканаўчыя пасты накшталт намесніка міністра, а калі ідзецца аб партыйнай іерархіі — на ўзроўні намесніка загадчыка аддзелам у сакратарыяце ЦК КПСС, або вышэйшыя пасады (першы намеснік міністра, міністр і г. д.)⁸⁶. Дзве групы вышэйшых пасад даюць колькасць 25: 13 — пасад, пастаянна рэпрэзентаваных у бюро ЦК КПБ, 12 — выканаўчых пасад ўсесаюзнага значэння.

Калі я аднёс гэтыя дзве групы да найвышэйшага пласта, мне стала ясна, што такое ранжыраванне не дапаможа вызначыць істотны пласт другога ўзроўню. Гэта значыць, што ў найвышэйшым пласце існуе адносна высокая ступень унутранай цыркуляцыі і даволі нізкая ступень празрыстасці для ніжэйшых пластоў. Больш за тое, калі пастаянная прысутнасць у бюро ЦК і займанне ўсесаюзных пасад сталі крытэрам для вызначэння прыналежнасці да найвышэйшага пласта, ці не будзе паслядоўным сказаць, што непастаянная прысутнасць у бюро і ўсесаюзныя пасады другога эшалону з'яўляюцца крытэрамі для прыналежнасці да другога пласта? Такі падыход і быў прыняты. Да пасад, якія трапілі ў другі пласт дзякуючы таму, што іх носьбіты мелі найбольшыя шанцы перайсці ў пласт 2, дадаліся 15 пасад, 9 з якіх — кіраунікі або ўпраўленні ў міністэрствах, або сектараў у сакратарыяце ЦК КПСС, а 6 — пасады, носьбіты якіх нерэгулярна засядалі ў бюро ЦК КПБ або пастаянна абліяліся кандыдатамі ў члены гэтага органа.

Як толькі былі вызначаны пласты 1 і, часткова, 2, з дапамогай камп'ютэрнай праграмы я прыступіў да высвятлення наступных пластоў і размеркавання канкрэтных пасад па канкрэтных пластах, карыстаючыся формулай⁸⁷ $Sc = Pi \cdot a + Pi \cdot b$, дзе Sc рэпрэзентуе пласт, да якога належыць пэўная пасада, P вызначае ўзроўень верагоднасці (на гэтым этапе яшчэ не зафіксаваны), што носьбіт пэўнай


⁸⁶ Асобнай цяжкасцю ў размяшчэнні пасад паводле страт быў выпадак з пяццю беларускімі службоўцамі, прызначанымі на савецкія дыпламатычныя пасты. Не маючы інфармацыі аб падставах, на якіх рабіліся прызначэнні, я ўключыў адну з гэтых пасад (пасол у Польшчы) у найвышэйшы пласт з прычыны яўнай яе важнасці і з-за таго, што ў кар'ерах індывідаў, пра якіх ідзе гаворка (С. А. Пілатовіч, А. Н. Аксёнаў і У. І. Бровікаў) гэтае прызначэнне ішло ўслед за пасадамі пласта 1 (сакратар КПБ або Старшыня Савета міністраў), а ў Аксёнава папярэднічала прызначэнню на іншую пасаду з пласта 1 (Старшыня Дзяржтэлерады СССР). Пілатовіч, вярнуўшыся з Польшчы, атрымаў пасаду з пласта 2 (намеснік Старшыні Савета міністраў БССР), а Бровікаў на момант напісання гэтай працы заставаўся паслом. Іншыя пасольскія пасады (у Паўночнай Карэі і Пакістане) былі аднесены да пласта 2. Гэты выбор — справа густу.

⁸⁷ Каб пазбегнуць блытаніны сімвалаў у гэтым ураўненні і іншых, якія з'явіліся ў наступных раздзялах, я адышоў ад звычайнай натацыі, у якой следам за i ішлі b, j, k, l . Як відаць з тэксту, i рэпрэзентуе тут пачатковую, нестратыфікаваную пасаду, у той час як a — пасаду ў вышэйшым пласце, b і c — у пластах пад ім.

пасады пяройдзе на адну з пасад у Sb (гэта значыць, з вышэйшых пластоў), а пазнакі i-a, i-b азначаюць рух ад першапачатковай пазіцыі па-за пластамі да пасадаў у іерархічна ўпрадаванай сістэме (Sa, Sb) па-над Sc. Калі падлічаныя камп'ютэрам падсумаваныя верагоднасці таго, што носьбіт пэўнай пасады зойме пасаду ў першым ці другім пласце вышэйшыя або роўныя верагоднасці ўключэння ў трэці пласт, то пасада заічваеца да трэцяга пласта. Наступныя пласты ствараюцца і запаўняюцца гэткім самым чынам.

Які ўзровень верагоднасці мусіць служыць граніцай ўключэння пасад у плас-

Схема 2.1. Працэдура ранжыравання пасад у выбарцы



ты сістэмы? Відавочна, адказ на гэтае пытанне залежыць ад мэты іерархічнага ранжыравання. Для плённага выкарыстання іерархічнай сістэмы пасад у мэтах вывучэння мабільнасці мы мусім узяць гэты ўзровень не занадта высокі (тады занадта мала пасад будуць уключаны ў залішнюю колькасць пластоў) і не занадта нізкі (што дасць адваротны вынік: залішняя колькасць пасад патрапіць у недастаткова вялікую колькасць пластоў). Таму быў праведзены эксперымент. Спачатку гранічны ўзровень верагоднасці быў вызначаны як 0,5, але ён аказаўся занадта абмежавальным, бо ў такім выпадку камп'ютэрная праграма дазволіла стварыць толькі два дадатковыя пласты і ўключыць у іх 40 пасад (у дадатак да пасад, якія, як мы вызначылі, належаць да пластоў 1 і 2). Зніжэнне гранічнага ўзроўню да 0,4 дало больш абязцальныя вынікі: 168 пасад былі згрупаваны ў 6 пластоў. Гэтая працэдура ілюстраваная схемай 2.1. Падпісаныя пасады А, В і С належаць, адпаведна, да пластоў 1—3. Групы пасад унізе схемы (Х1, Х2 і г. д.) ранжыруюцца паводле частаты пераходу іх прадстаўнікоў у трэх пласты, апісаныя вышэй. Так, пасада Х1, у прадстаўнікоў якой агульная верагоднасць пераходу ў пласты 1 і 2 перавышае крытэр 0,4 ($0,25 + 0,25$) ранжыруеца ў пласце 3, а пасада Х2, носьбіт якой не мае шанцаў адразу перайсці ў пласт 1, толькі 0,25 шанцаў перайсці ў пласт 2 і 0,5 — у пласт 3, ранжыруеца ў пласце 4. Аналагіч-

нае ранжыраванне праводзіцца з Х3 (пласт 3) і Х4 (пласт 2).

Па меры ранжыравання работалася відавочнай перашкода; пераважная большасць пасад у базе дадзеных не магла быць прыпісанай ні да якіх пластоў з дапамогай гэтага метаду (калі б ён заставаўся без зменаў), бо займанне большасці намінальна высокіх пазіцый не давала шанцаў на прасоўванне ўгару. Так, калі носьбіты такіх функцый, як, напрыклад, міністр сельскай гаспадаркі або першы сакратар нейкага абкаму, ніколі не пераходзілі з гэтых пасад на іншыя, то гэтыя пасады трэба было б пакінуць па-за пластамі. Тая самая проблема — адсутнасць пераходу з пазіцый, якія лічыліся досыць важнымі, сярэдняга рангу (намеснік міністра, сакратар гаркому і г. д.), што азначала і адсутнасць ранжыравання пасад, з якіх людзі прыходзілі на гэтыя месцы. Відавочна, што, каб пабудова пластоў на аснове верагоднасці руху ў вышэйшы ранг аказалася паспяховай, былі неабходныя некаторыя мадыфікацыі.

Былі ўнесены два змяненні. Па-першае, неранжыраваныя пасады, намінальна эквівалентныя ранжыраваным, былі прыпісаныя да таго самага пласта, да якога належала пераважная большасць ранжыраваных. На першым этапе гэтай працэдуры ўсе неранжыраваныя міністры былі аднесены да пласта 3 (дзе ўжо размяшчаліся ўсе міністэрскія пасады, ранжыраваныя паводле першай камп'ютэрнай аперацыі), а ўсе неранжыраваныя загадчыкі аддзелаў ЦК КПБ — у пласт 4 (дзе можна было знайсці большасць іх ранжыраваных калег). Наступныя аперацыі з праграмай дазволілі правесці аналагічныя рэчы з іншымі намінальна эквівалентнымі пасадамі. У тых выпадках, калі схемы былі цъмянымі, уступалі ў дзеянне іншыя крытэрыі. Так, няяснасць узнікла з першымі сакратарамі райкамаў. Тыя, у каго была верагоднасць перайсці да іншых пасад, ранжыраваліся ў некалькіх розных пластах з найбольшай канцэнтрацыяй у пластах 7 і 8. Калі даследчык звяртаўся да колькасці членаў партыі ў адпаведных раёнах⁸⁸, то высветлілася, што сакратары райкамаў з пласта 8 кіравалі ў сваіх раёнах менш чым 2000 членаў партыі. Таму неранжыраваныя сакратары з раёнаў, дзе колькасць партыйцаў перавышала 2000, уключаліся ў пласт 7, калі не перавышала — у пласт 8.

Другая мадыфікацыя заключалася ў высвятленні і падборы пасад намінальна эквівалентнага рангу ў адной арганізацыі. Прыкладамі такіх груп пасад з'яўляюцца інструктары і інспектары ЦК КПБ, начальнікі ўпраўленняў у міністэрствах, сакратары гаркамаў (але не першы сакратар). Калі група складалася, усе пасады з яе ўключаліся ў адзін і той самы пласт на падставе матэматычнай аперацыі: бралася сума верагоднасцяў пераходу ў іншы пласт (гл. формулу вышэй) і дзялілася на колькасць такіх пераходаў паводле ўсіх пасад у групе. Для ілюстрацыі возьмем выпадак з загадчыкамі сектараў у аддзеле пропаганды і агітацыі ЦК КПБ. Іх было пяць: будзем лічыць іх адной групай. Калі падлічыць пераходы на пасады сярод носьбітаў гэтых пасад, то мы ўбачым: пераходы здараліся двойчы ў

⁸⁸ Коммунистическая партия Белоруссии в цифрах: 1918—1978. Минск: Беларусь, 1978. С. 212—214.

людзей, якія займалі пасады загадчыкаў двух сектараў, аднойчы — у загадчыка яшчэ аднаго сектара, а ў загадчыкаў двух іншых сектараў пераходаў не здаралася ўвогуле. Такім чынам, на групу з пяці загадчыкаў выпала пяць пераходаў на іншую пасаду. У трох выпадках наступнай працай загадчыка сектара становілася праца намесніка загадчыка аддзела пропаганды і агітацыі, аднаго разу — пасада першага намесніка аддзела культуры ЦК КПБ, а ў адным выпадку — пасада першага намесніка старшыні Дзяржаўнага камітэту друку. Усе пяць названых пасад, на якія перайшлі загадчыкі, адносіліся да пласта 5. Адпаведна, камп'ютэрная праграма ранжыравала ўсіх пяцёх загадчыкаў сектараў у пласт 6.

Два названыя ўдакладненні ў працэс стратыфікацыі — далучэнне неранжыраваных пасад да пласта, у якім ужо знаходзіліся ранжыраваныя, і вылучэнне (наколькі гэта было магчымы) груп пасад, для ўнясення тых службоўцаў, якія не мелі шанцаў на пераход у вышэйшы ранг, у нейкі пласт, былі зроблены адначасова, аднак першае ўдакладненне рабілася паэтапна, зверху ўніз. Так, першая камп'ютэрная аперацыя, якая ранжыравала 168 пасад у 6 пластах, стала штуршком для далучэння да іх (на падставе эквівалентнасці) іншых 87 пасад. Тады праграма была запушчана яшчэ раз, што дазволіла ранжыраваць 727 пасад у 10 пластах. Тады месцы ў пластах былі знойдзены для іншых 196 пасад, пра пераходы з якіх на іншыя пасады не было вядома. Паўтарэнне камп'ютэрнай аперацыі дало вынік: 1413 ранжыраваных пасад у 10 пластах. Пасля гэтага астатнія 621 пасады, з якіх не было пераходу на іншыя, мы змаглі прыпісаць да пластоў на падставе намінальнай эквівалентнасці з ужо ранжыраванымі.

Два невялікія ўдакладненні былі ўнесены ў іерархію на гэтай стадыі. Па-першае, былі вывучаны тыя пасады, што аказаліся значна ніжэй за тыя, з якімі мелі намінальна аднолькавы ранг. У лічаных выпадках было відавочна, што іх ранжыраванне на падставе верагоднасці пераходу ў іншыя пласты дало памылковыя вынікі. Напрыклад, два сакратары салігорскага гаркаму партыі трапілі ў ніжэйшы пласт толькі таму, што з іх пасады фактычна адкрываўся адзін шлях — у сакратары першаснай партарганізацыі «Беларуськалія», а гэтая пасада належыць да пласта 9. Было вырашана, што намінальная пасада ў дадзеным выпадку заслугоўвае большай павагі, таму абодва сакратары гаркаму былі аднесены да пласта 7, куды, дзякуючы камп'ютэрнай праграме, трапіла большасць іх калег з іншых мясцін.

Другое ўдакладненне было зроблена для пасад, якія могуць лічыцца сінекурамі. Пасады без перспектываў шляху наверх, такія, як дырэктар інстытута гісторыі партыі, здаецца, служылі прытулкам некаторых службоўцаў, чые кар'еры прывялі да высокіх, але не найвышэйшых пасад. Так, двое індыividau, якія служылі дырэктарамі, папярэдне ўзнімаліся да пасад пласта 3 (другі сакратар Мінска-га абкаму, загадчык аддзела навукі і адукациі ЦК КПБ). Таму было вырашана трактаваць пасады накшталт «дырэктар інстытута гісторыі партыі» як сінекуры і размяшчаць іх на адну прыступку ніжэй ад пасады, адкуль прыйшлі іх носьбіты.

Мадэль стратыфікацыі і яе вынікі для разумення іерархічнай сістэмы ў савецкіх арганізацыях

Пасады з нашай падборкі і іх ранжыраванне паводле дзесяці пластоў прадстаўлены ў дадатку А. Від іерархічнай сістэмы, выяўленай на падставе верагоднасцяў пераходу ў іншыя пласты, не з'яўляеца піраміdalным, і гэта тлумачыцца як сутнасцю саміх звестак, так і метадам, які ўжываўся для іх упараткавання. Аднак можна заўважыць, што чатыры найвышэйшыя пласты ўяўляюць з сябе піраміду (асабліва калі з пластоў 1 і 2 мы выкінем пасады ўсесаузнага значэння). Пласт 5 істотна пашырае базу гэтай піраміды, колькасць пасад на адзін пласт дасягае найвышэйшай адзнакі ў пласце 6, далей колькасць пачынае зніжацца і ў двух ніжэйшых пластах становіща адносна невялікай. Галоўная прычына разбухання двух сярэdnіх пластоў палягае ва ўключенні ў іх — з выкарыстаннем двух вышэйапісаных метадаў — міністэрскіх пасад сярэдняга звяна. У пласце 5 мы знаходзім 58 пасад намеснікаў міністраў, у пласце 6—135 пасад начальнікаў упраўленняў. Гэтыя дзве падгрупы стаяць трохі наводдаль ад іншых службоўцаў. Падобна, што тут мы маем справу з «прафесійна-менеджэрскім» кантынгенцам, і доступ да гэтых пасад у значнай ступені залежыць ад професійнага поспеху ўнутры адпаведнай арганізацыі⁸⁹. Гэтыя пасады вельмі рэдка займаюцца пабочнымі асобамі, і працэнт іх носьбітаў, якія пераходзяць на працу ў іншыя арганізацыі, таксама нязначны. Калі б мы ўзялі пад увагу гэты факт і разглядалі названую группу як асобны феномен, выняўшы яе з агульнай іерархіі, то апошняя мела бы выгляд, больш падобны да піраміды. Да таго ж, калі мы ўлічым, што адносная беднасць пластаў 9 і 10 з'яўляеца вынікам ужытага метаду збору дадзеных (носьбіты пасад, якія паддаюцца ранжыраванню ў гэтых пластах, значна радзей мільгаюць у друку, чым людзі з вышэйшых пластоў) і дадамо, скажам, загадчыкаў аддзелаў райвыканкамаў, чые імёны не публікуюцца ў друку, то іерархічная структура эліты яшчэ больш будзе нагадваць піраміду.

Улічваючы ўсё вышэйсказанае, іерархія пасад, прыведзеная тут, даволі добра адпавядае мэтам аналізу цыркуляцыі эліт у Беларускай рэспубліцы. У ёй 2034 пасады размяркоўваюцца па дзесяці пластах, забяспечваючы нас разгорнутай схемай для вывучэння мабільнасці актараў у сістэме. Захоўваецца ідэя «найвышэйшай эліты» шляхам абмежавання пасад з пласта 1 тымі, чые носьбіты пастаянна прадстаўлены ў бюро ЦК КПБ і займаюць адказныя пасты ўсесаузнага ўзроўню. У той самы час кожны вызначаны пласт дастаткова вялікі, каб зарэгістраваць частыя рухі службоўцаў у яго ці з яго і прааналізаваць іх. Ранжыраванне пасад па пластах ужываецца ў наступных раздзелах дзеля пільнага разгляду дэтэрмінант цыркуляцыі эліт у БССР. Тут мы можам падкрэсліць некаторыя наступствы, якія гэтае практикаванне ў стратыфікацыі мае для вызначэння іерархіі ў савецкіх арганізацыях.

⁸⁹ Мэрль Файнсод быў сярод першых, хто заўважыў у савецкай сістэме гэтую рысу. Гл.: Fainsod, Merle. Bureaucracy and Modernization: The Russian and Soviet Case // LaPalombara J. (ed.). Bureaucracy and Political Development. Princeton: Princeton University Press, 1963. P. 233—267. Кліры («Elite Career Patterns...») назіраў тое самае ў сваім даследаванні казахскай эліты.

МАЙКЛ УРБАН

Табліца 2.2. Рэпрэзентацыя* носьбітаў пасад у ЦК па кожным з пластоў (у працэнтах; N=93)

| | | | |
|---------|------------|----------|-----------|
| Пласт 1 | 100 (n=13) | Пласт 6 | 1 (n=5) |
| Пласт 2 | 94 (n=16) | Пласт 7 | 1 (n=2) |
| Пласт 3 | 49 (n=33) | Пласт 8 | 0 (n=0) |
| Пласт 4 | 17 (n=16) | Пласт 9 | 0 (n=0) |
| Пласт 5 | 3 (n=7) | Пласт 10 | 0,6 (n=1) |

* Рэпрэзентацыя вызначана як выбар у члены ЦК КПБ у час трох і болей з'ездаў з пяці (1966—1986).

Па-першае, разгледзім зблізу праблему членства ў ЦК, паказнік, звычайна ўжываны ў гэтай сферы для вызначэння адноснай важнасці пасад (г. зн. тыя пасады, носьбіты якіх пастаянна выбіраюцца ў ЦК, зазвычай разглядаюцца як больш важныя, чым іншыя, нават фармальна эквівалентныя). Калі мы звернемся да працэнтных судносін, паказаных у табліцы 2.2, то знайдзем добрае падмаванне для ўхвалення гэтага паказніка — высокую ступень карэляыці паміж пастаяннай прысутнасцю носьбітаў пасад у ЦК КПБ і ранжыраваннем пасад паводле верагоднасці пераходу на вышэйшую прыступку. Працэнт прысутнасці ў ЦК зніжаецца па меры таго, як мы спускаемся ўніз у іерархіі, за выняткам аднаго выпадку ў пласце 10, які мы адзначымі ніжэй. З гэтага пункту гледжання, пастаянная прысутнасць носьбітаў пасад у ЦК выглядае як дастаткова надзеіны індыкатар статусу пасады.

Аднак калі мы сканцэнтруемся на *абсалютным* ліку пастаянна рэпрэзентаваных у ЦК пасад замест іх *адноснай* частаты ў пластах, уznікнуль сур'ёзныя пытанні адносна адпаведнасці гэтага паказніка для вызначэння статусу⁹⁰. Па-першае, калі пастаянная прысутнасць у ЦК азначае, што дадзеная пасада ўключана ў элітны пласт іерархii, то цяжка было б разлічваць на з'яўленне такіх «элітных» пасад у пластах 5 і 6. Па-другое, у ЦК КПБ пастаянна прысутнічалі тры першыя сакратары райкамаў — Маладзечанская, Гродзенская і Аршанская. Ідзецца аб сельскагаспадарчых раёнах, якія мяжуюць з важнымі гарадскімі цэнтрамі. Таму гэтыя раёны маглі бы разглядзецца як асабліва важныя для забеспечэння харчаваннем блізкага да іх гарадскога насельніцтва. Але гэтая думка адно выкліча пытанне, якое ляжыць на паверхні: чаму сакратары райкамаў у, здавалася б, яшчэ больш важных раёнах (Мінскім, Гомельскім) не выбіраліся ў ЦК рэгулярна? Фактычна

⁹⁰ Эмпрычныя вынікі гэтага даследавання вытрымліваюць крытыку, раней выказаную ў гэтай сувязі Макоўлі («The Hunting of Hierarchy...»).

АЛЬГЕБРА САВЕЦКАЙ УЛАДЫ

Табліца 2.3. Кар'ерныя рухі загадчыкаў аддзелаў, загадчыкаў сектараў і інспектараў у аддзеле арганізацыйна-партыйнай работы ЦК КПБ

| Пасады/кар'ерныя павароты іх носьбітаў | Пласт |
|---|--------------|
| Намеснікі загадчыка аддзела: | |
| Першы нам. загадчыка, аддзел арг.-парт. работы, ЦК КПБ | 4 |
| Першы нам. загадчыка, агульны аддзел, ЦК КПБ | 5 |
| Першы нам. загадчыка, сельгасаддзел, ЦК КПБ | 5 |
| Памочнік першага сакратара ЦК КПБ | 4 |
| Намеснік старшыні Камітэту народнага кантролю БССР | 4 |
| Па-за сістэмай (два чалавекі) | |
| Загадчыкі сектараў: | |
| Кіраўнік спраў ЦК КПБ | 4 |
| Другі сакратар Мінскага аблвыканкаму | 3 |
| Першы нам. загадчыка, аддзел арг.-парт. работы, ЦК КПБ | 4 |
| Першы нам. загадчыка, агульны аддзел, ЦК КПБ | 5 |
| Другі сакратар Гродзенскага аблвыканкаму | 4 |
| Памочнік першага сакратара ЦК КПБ | 4 |
| Намеснік старшыні Камітэту народнага кантролю БССР | 4 |
| Па-за сістэмай (тры чалавекі) | |
| Інспектары: | |
| Першы намеснік старшыні Мінскага аблвыканкаму | 4 |
| Нам. загадчыка, аддзел арг.-парт. работы, ЦК КПБ (два чалавекі) | 5 |
| Другі сакратар Віцебскага аблвыканкаму | 4 |
| Другі сакратар Гомельскага аблвыканкаму (два чалавекі) | 4 |
| Першы нам. загадчыка, агульны аддзел, ЦК КПБ | 4 |
| Інструктар, агульны аддзел, ЦК КПБ | 7 |
| Першы намеснік старшыні Камітэту народнага кантролю БССР | 4 |
| Старшыня Мінскага абласнога камітэту народнага кантролю | 7 |
| Па-за сістэмай (тры чалавекі) | |

можа аказацца, што выбар сакратароў райкамаў у ЦК вызначаецца не так важнасцю пасады, як канкрэтнай асобай, якая заступіла на пасаду. У выпадку з першым сакратаром Гарадзенскага райкаму гэта падобна да праўды: членства ў ЦК звязана толькі з асобай Беляковай. Аднак і ў Маладзечанскім, і ў Аршанскім райкамах у ЦК выбіраўся больш чым адзін першы сакратар. Адсутнасць яснай схемы ў складніне выяўленне адзінага правіла, якому падпарадкоўваліся б гэтыя тры выпадкі — ці звязана членства ў ЦК з асобамі першых сакратароў, ці мае дачыненне хутчэй да важнасці раёнаў. Карацей кажучы, мы не можам сказаць, на што гэты «паказнік» (членства ў ЦК) паказвае ў дадзеных выпадках.

Няяснасці множацца, калі мы разгледзім іншыя выпадкі. Рэдактар штодзённай газеты «Звязда» пастаянна прысутнічае ў складзе ЦК КПБ. Адпаведна, Дзяляець у бытнасць рэдактарам «Звязды» ў 1971 г. прысутнічаў і ў ЦК, але, атрымаўшы «павышэнне» і стаўшы старшынём Дзяржкамдруку, у 1976 і 1981 гг. ён быў абраны толькі кандыдатам у члены ЦК. Пазней, усё яшчэ застаючыся на пасадзе старшыні, ён канчаткова выпаў з ЦК у 1986 г. Падобная схема назіраецца і ў іншых асоб. Матвееву меў месца ў ЦК, калі быў рэдактарам «Сельской газеты», але, калі атрымаў павышэнне (?) і зрабіўся старшынём Дзяржаўнага камітэту кінематографіі, то перайшоў у шэрагі кандыдатаў у члены ЦК. Знаходзячыся на пасадзе першага сакратара райкаму ў сельскагаспадарчым раёне, Крышталевіч быў і ў ЦК, але перайшоўшы ў намеснікі міністра сацыяльнага забеспечэння, быў выкраслены са спісаў. Старшыня Гродзенскага аблвыканкаму Малочка страціў членства ў ЦК, калі стаў міністрам гандлю БССР. Першы сакратар Заводскага райкаму ў Мінску Сямёнаў пазбавіўся месца ў ЦК, перайшоўшы на пасаду першага сакратара Гродзенскага райкаму (пасада, носьбіт якой часта, але не заўжды, рэпрэзентаваны ў Цэнтральным камітэце). Спіс можа быць працягнуты, але, мяркую, проблема ўжо стала яснай: як можа паказнік членства ў ЦК вызначаць прыналежнасць да эліты, калі ладная колькасць актараў, ідучы на павышэнне, пазбаўляеца гэтага членства?

Другое пытанне, якое агаляеца метадам стратыфікацыі, ужываным тут, мае дачыненне да фармальных арганізацыйных іерархій у Савецкім Саюзе. Мы зноў звязраемся да праблемы рэлевантнасці намінальнага ранжыравання пасад. Возьмем для прыкладу аддзел арганізацыйна-парцыйнай работы ў ЦК КПБ. Фармальна, у аддзеле іерархія будзе так: наверсе — загадчык (які належыць да пласта 2), першы намеснік загадчыка (пласт 4), два намеснікі загадчыка, тры загадчыкі сектараў, чатыры інспектары і пяць інструктараў. Цікава, аднак, што іерархія, вызначаная з дапамогай камп'ютэра, прыводзіц да размяшчэння і намеснікаў загадчыка, і загадчыкаў сектарамі, і інспектараў у пласт 5. У табліцы 2.3 дэталізуюцца прычыны для такога ранжыравання — паказваюцца кар'ерныя павароты для прадстаўнікоў кожнай з гэтых груп. У цэлым жа дадзеныя з табліцы дэманструюць тэндэнцыю да пераходу на іншыя пасады ўнутры апарату КПБ (17 з 22 кар'ерных рухаў, 6 з якіх — пераходы ў іншыя аддзелы). Падругое, чатыры з пяці рухаў у іншыя арганізацыі былі пераходамі ў Камітэт народнага кантролю БССР, што наводзіць на думку пра цесную сувязь паміж ад-

дзелам і гэтым камітэтам. Больш вартым увагі, аднак, з'яўляеца падабенства паміж кар'ернымі зрухамі ў прадстаўнікоў кожнай з трох груп. Напрыклад, мы бачым, што і намеснік старшыні, і загадчык сектара, і інспектар мелі шанц зрабіцца першым намеснікам старшыні. Падобным чынам, прадстаўнікі кожнай групы маглі перайсці на пасаду аднаго з намеснікаў старшыні Камітэту народнага кантролю (прычым інспектар заняў фармальна нават вышэйшую пасаду першага намесніка старшыні). Калі ранг у іерархіі мае значэнне ў той ступені, у якой ён азначае магчымасць пераходу ў вышэйшыя пласты па прыступках, то што можна сказаць пра іерархічную сістэму, дзе капитаны, маёры і палкоўнікі маюць прыкладна аднолькавыя шанцы быць узведзенымі ў генералы? На што падобныя іерархічныя адносіны ў такой сістэме? Ці паводзяць сябе на практицы начальнікі і падначаленые так, як ім прадпісаны штатным раскладам? Ва ўсякім разе, гэтае практиканне даводзіць нам, што існуе істотны разрыў паміж намінальным рангам і рангам, які вызначаецца эмпрычна, праз вывучэнне мабільнасці, і дае нам яшчэ адну падставу, каб асцярожней ужываць тэрмін «бюракратыя» адносна савецкай формы арганізацыі ўлады.

Гэтыя разважанні прыводзяць да пастаноўкі трэцяга пытання, звязанага са стратыфікацыяй эліт у савецкай сістэме — пытання «важнасці» той ці іншай пасады і адпаведнага рангу, які можа быць ёй прыпісаны. Адным са шляху вызначэння важнасці з'яўляеца яе пошук у харкторыстыках самай пасады. Дырэктар пэўнай арганізацыі або першы сакратар пэўнага абкаму маглі б самі праз сябе разглядацца як прадстаўнікі эліты — з прычыны таго, што гэтае арганізацыя ці гэты абкам з'яўляюцца «важнымі» арганізацыямі. Аднак мусіць быць ясна, што такія меркаванні адыгралі вельмі малую ролю ў нашай спробе абмаляваць беларускую іерархію эліт. Адпаведна, нейкае тлумачэнне мусіць быць дадзенае таму факту, што, напрыклад, першага сакратара Фрунзенскагарайкаму ў Мінску ці дырэктара Мінскага трактарнага завода трэба размясціць у пласце З побач з міністрамі БССР. Ці гэтыя пасады такія важныя? З пункту гледжання шанцаў, якія яны даюць іх носьбітам, — безумоўна. Гэтыя пасады адкрывалі шлях у топ-эліту, таму наданне ім высокага рангу базуеца на прынцыпе мабільнасці. Як мы ўбачым у наступных раздзелах, гэтыя пасады, падобна, ужываліся кланам унутры КПБ у якасці трамплінаў для кар'ер членаў клана і ўзмацнення яго пазіцый у сістэме. Тут жа мы можам адзначыць, што «важнасць» нейкіх пасад радыкальна змяняеца, калі мы назіраем іх не як такія, а з гледзішча іх каштоўнасці для адносін паміж членамі эліты.

Доказам «ад адваротнага» служыць прыклад іншай пасады, дырэктара «Гомсельмаша». Па шэрагу крытэраў гэтае пасада з'яўляеца важнай: вытворчасць сельскагаспадарчай тэхнікі займае істотнае месца ў беларускай прамысловасці; за выключэннем запчастак для трактароў, «Гомсельмаш» — вядучы ў БССР вытворца дэталяў для такой тэхнікі⁹¹; «Гомсельмаш» — найбуйнейшае прадпрыем-

⁹¹ Народное хозяйство Белорусской ССР в 1981 г. Минск: Беларусь, 1982. С. 48—53; Беларусь. Минск: Беларусь, 1977. С. 86—87.

ства ў горадзе⁹², а Гомель — другі па колькасці жыхароў горад у БССР; дырэктар «Гомсельмаша» пастаянна з'яўляўся членам ЦК, статус, якога дасягнуў толькі яшчэ адзін кіраўнік прадпрыемства, дырэктар Мінскага трактарнага завода (з пласта 3). Чаму ж тады дырэктар «Гомсельмаша» аказаўся ў ніжнім пласце?

Адказ на гэтае пытанне зноў адсылае нас да метаду ранжыравання і мэты, для якой вызначаецца іерархія. За 21 год, ахоплены нашым даследаваннем, «Гомсельмаш» меў толькі двух дырэктараў, што дало адно магчымае кар'ернае перамяшчэнне (пра якое мы не маєм звестак). Другі дырэктар застаецца на пасадзе. Гэта не азначае, што пасада, з якой мала каму ўдаецца ўзняцца ўгору, не з'яўляецца важнай; хутчэй мы можам сцвярджаць, што менавіта гэтая пасада, у канцэпцыі сабраных намі звестак не мае вялікага значэння для пераходаў на іншыя пасады — пераходаў, вывучэнне якіх было мэтай усталявання фактычнай службовай іерархіі. Такім чынам, якой бы «важнай» не была гэтая пасада сама праз сябе, яна не адыгрывае ролі ў нашым даследаванні мабільнасці.

Рэзюмэ і выисновы

Аналіз мабільнасці эліт загадзя ўтрымлівае пэўную канцепцыю іерархіі пасад, у якой мабільнасць мае месца. Калі мы ўстанаўліваем іерархію, то адзначаем, што заёсёды ёсць нейкая доля суб'ектыўнасці, якую прыўносіць аналітык у адбор дадзеных. Ранжыраванне ў іерархіі, якое мы прапануем, можа быць аргументавана некаторымі характеристыкамі сістэмы, аднак гэта не адмяняе таго факту, што дзеля вывучэння мабільнасці мы навязваем сваю аналітычную схему. Гэтае «дзеля» здаецца ключавым словам. Іерархія, калі яна пакліканая мець аналітычную вартасць, мусіць устанаўлівацца з улікам названай мэты.

У гэтым даследаванні мы стварылі іерархічную схему пасад у БССР, развязнуўшы традыцыйную сувязь паміж іерархіяй і мабільнасцю, трактуючы мабільнасць як першасны дэтэрмінант іерархіі. Так мы вызначылі прыблізную схему пасад па-за бюрократычнай іерархіяй на базе верагоднасцяў пераходу да іншага ўзроўню. Акрамя карыснасці гэтай мадэлі для наступных раздзелаў даследавання, што вынікі гэтага практыкавання могуць сказаць нам пра стратыфікацыю эліт у савецкай сістэме?

Калі разглядаць беларускі прыклад, то можна заўважыць: паміж іерархіяй, заснаванай на фармальнym ранжыраванні пасад, і іерархіяй, заснаванай на шанцах пераходу ў іншыя пласці, існуе прыкметнае падабенства. Вывучэнне звестак з дадатку А пацвярджае існаванне карэляыці. Аднак у той самы час паміж фармальнай і фактычнай значнасцю пасады ў іерархіі дастаткова часта сустракаюцца важныя адрозненні, пра што сведчыць нашае абмеркаванне становішча ў аддзеле організацыйна-партыйнай работы ЦК КПБ. Можна зрабіць папярэднюю выиснову, што бюрократычная схема мабільнасці прысутнічае да пэўнай ступені.

⁹² Borodina, V. P. Soviet Byelorussia. Moscow: Progress, 1972. P. 162—163.

пені, аднак выключэнні з правілаў яе функцыяновання сустракаюцца нярэдка і ў розных формах, што спараджае сумнеў у слушнасці тэрміна «бюрократыя» для дакладнага апісання савецкай арганізацыі. Прынамсі, вывучэнне звестак дае падставу для сцвярджэння аб уплыве небюрократычных фактараў на мабільнасць і, значыць, на паводзіны актараў і арганізацый унутры сістэмы. Зараз мы звернемся да разгляду ролі гэтых фактараў, пачынаючы з праблемы цэнтралізацыі.

3. Цэнтралізацыя як вызначальнік цыркуляцыі эліт

Цэнтралізацыя як уласцівасць сістэмы

Рух актараў з адной палітычнай значнай пасады на другую з'яўляецца выключна важным адлюстраваннем улады і палітыкі ў любой палітычнай сістэме. У савецкім выпадку, калі фактычна кожная праява грамадской актыўнасці мае дачыненне да партыі-дзяржавы, важнасць названага руху асабліва відавочная. З аднаго боку, гэтая актыўнасць не столькі рэгулюеца, колькі (у тэорыі) свядома плануеца, арганізуеца і кіруеца цэнтральнымі ўладамі. З Масквы ў сталіцы рэспублік і аўтаномных вобласцяў перадаюцца каманды, якія ўрэшце дасягаюць асноўных адзінак палітычнага, грамадскага і сацыяльнага жыцця. Калі карыстацца афіцыйным савецкім жаргонам, дзеянічае «маналітная партыя», якая кіруе «адзінай дзяржаўнай структурой», а тая, у сваю чаргу, рэгулюе «адзіны комплекс народнай гаспадаркі».

З другога боку, і савецкая форма арганізацыі, і разыходжанні, якія мы назіралі паміж схемамі мабільнасці ў БССР і схемамі, характэрнымі для фармальна-бюрократычнай іерархіі, прымушаюць нас засумнівацца ў эфектыўнасці цэнтралізацыі па-савецку. Як адзначыў Лінблом, шырокамаштабныя намаганні канцэнтрацыі ўлады ў цэнтры, якія выглядаюць вызначальнай рысай рэжымаў савецкага тыпу, фактычна нясуць у сабе шэраг перашкод, якія ствараюцца тымі самымі структурамі, што нібыта павышаюць ролю палітычнага цэнтра⁹³.

Мы падсумавалі вынікі ўздзеяння гэтых структурных перашкод як «тэндэнцыю да прысабечвання дзяржаўных пасад» і адзначылі ў гэтай сувязі здольнасць падначаленых тлумачыць па-свойму, скажаць або папросту ігнараваць дырэктывы начальнства, пры гэтым пазбягаючы адказнасці за свае дзеянні. У гэтым кантэксце «кадравая палітыка» набывае ключавую ролю. Масква да пэўнай ступені здольная пераадолець эфект персаналізацыі ўладных адносін у фармальна падпарадкованых арганізацыях шляхам маніпулявання кадрамі, устанаўліваючы непасрэдныя або ўскосныя заахвочванні і забяспечваючы прасоўванні па службе для тых, хто падпарадкоўваецца яе дырэктывам. Такім чынам, пасады, прыз-

⁹³ Lindblom, Charles E. Politics and Markets. New York: Basic Books, 1977. P. 17—32, 244—260.

начэнні на якія кантралююцца цэнтрам (вертыкальная сістэма), уяўляюць з сябе процівагу цэнтрабежным (гарызантальным) сістэмам, дзе пануюць персаналізаваныя адміністрацыйныя адносіны — асабістасе ўзбагачэнне праз карупцыю, кругавая парука, пусканне пылу ў вочы начальству і г. д.

Вялікая колькасць ранейшых доследаў савецкай сістэмы будавалася, прынамсі імпліцытна, вакол канцэпцыі цэнтралізаванага падбору кадраў (гл. схему 1.1). Іх засяроджанасць на якасцях носьбітаў пасад як на паказніках палітыкі або зменаў у СССР, палягала на дапушчэннях, што датычаць катэгорый індывідаў, прывілеяваных у той ці іншы перыяд тымі, хто вядзе рэй у цэнтры. Калі ў пэўны момант на пасады прызначаюцца пэўныя катэгорыі людзей, то робіцца выснова, што Масква свядома праводзіць кадравую палітыку ў рэчышчы свайго агульнага палітычнага кірунку. Паколькі дзяякуючы наменклатурнай сістэме ў Маскве (а ў другую чаргу — у сталіцах рэспублік) сапраўды сканцэнтраваны велізарныя паўнамоцтвы для прызначэння на тыя ці іншыя пасады, то дапушчэнне, што «правая рука» (кадравая палітыка) ведае, што робіць «левая рука» (палітычны курс) не выглядае абсурдным.

Тым не менш, гэтае дапушчэнне было ў апошні час было паставлена пад сумнёў у шэрагу даследаванняў, аўтары якіх адзначаюць, што палітычны цэнтр ужывае сваю фармальную ўладу прызначэння пераважна для таго, каб зацвердзіць вынікі рэальнага працэсу селекцыі кадраў, адбытага на месцах⁹⁴. Гэтыя доследы — выклік агульнапрынятых меркаванням адносна цэнтралізаванага кантролю над цыркуляцыяй эліт у СССР, а ў пэўных дачыненнях — і крок уперед. Аднак метад, якім карыстаюцца іх аўтары, зноў-такі аддае прыярытэт індывідам, а не дачыненням паміж імі. У выніку сведчанні, якія гэтыя доследы прыводзяць адносна змяншэння ролі «цэнтра» ў працэсе падбору кадраў для савецкіх арганізацый, здаюцца хутчэй матэрыялам для далейшага раздуму, чым сістэмай ведаў. Возьмем, напрыклад, ужыванне міжрэгіянальных пераводаў службоўцаў, паказнік, які звычайна ўжываецца для вымярэння ўплыву «цэнтра» на мабільнасць эліт «на месцах». Змяншэнне частаты такіх пераводаў і паралельная тэндэнцыя да выбудовы службовых кар'ер у межах адной рэспублікі або рэгіёну бяруцца як сведчанні аслаблення ўплыву цэнтра на рух персаналу і наводзяць на думку, што ў дачыненні да ўнутрырэгіянальной цыркуляцыі эліт быў ухвалены

⁹⁴ Miller, John H. Cadres Policy in the Nationality Areas: Recruitment of CPSU first and second secretaries in the non-Russian republics of the USSR // Soviet Studies Vol. 29 (Jan., 1977). P. 3—36; *Nomenklatura: A Check on Localism?* // Rigby T. H. and Harasymiw B. (eds.) Leadership Selection and Patron-Client Relations in the USSR and Yugoslavia. London: George Allen and Unwin, 1983. P. 15—61; Jozsa, Gyula. Political Seilschaften in the USSR // Rigby T. H. and Harasymiw B. (eds.) Leadership Selection and Patron-Client Relations in the USSR and Yugoslavia. London: George Allen and Unwin, 1983. P. 139—173; Moses, Joel C. The Impact of *Nomenklatura* in Soviet Regional Recruitment // Soviet Union. Vol. 8 (pt. 1, 1981). P. 62—102; Regionalism in Soviet Politics: Continuity as a Source of Change // Soviet Studies. Vol. 37 (April, 1985). P. 184—211; Blackwell, Robert E. Jr. Cadres Policy in the Brezhnev Era / Problems of Communism. Vol. 28 (March-April, 1979). P. 29—42.

падыход накшталт *laissez-faire* (рэзюмаваны ў брэжнеўскай формуле «даверу да мясцовых кадраў»).

Аднак, якім бы дарэчным ні здаваўся гэты довад, ён застаецца не да канца аргументаваным, паколькі з яго дапамогай робіцца спроба вытлумачыць сістэмную з'яву — ступень цэнтралізаванасці сістэмы — з дапамогай дадзеных, сабраных пра індыўдаў. Таму яго прыхільнікі аказваюцца няздольнымі аспрэчыць контрааргумент, паводле якога зніжэнне інтэнсіўнасці кадравых перамяшчэнняў у сістэме можа азначаць якраз павелічэнне цэнтралізаванага кантролю над асабістымі справамі. Прыхільнікі гэтага доваду скажуць, што, паколькі цэнтр цяпер здольны агледзець, пачысціць і прызначыць мясцовыя кадры, на якія ён можа пакласціся, гэта пазбаўляе яго ад патрэбы перасоўваць іх з рэгіёну ў рэгіён, каб забяспечыць падпрадкаванне дырэктывам. Змяншэнне міжрэгіянальной мабільнасці ў гэтай перспектыве будзе азначаць, што цэнтралізацыя ўжо дайшла да той кропкі, калі досыць няўклюдны способ перасоўвання чыноўнікаў па карце выйшаў з моды.

Сэнс гэтага абмеркавання — не ў тым, каб давесці, што такія паказнікі, як міжрэгіянальная мабільнасць, не маюць сэнсу, або што зніжэнне гэтай мабільнасці ў СССР сапраўды азначае ўдасканаленне кантролю над рухам кадраў. Абмеркаванне хутчэй паказвае двухсэнсоўнасць вынікаў, якія атрымліваюцца, калі даследчыкі аналізуюць сістэму, зыходзячы з даволі сумнеўных звестак пра індыўдаў. Мадэль вакансій, у якую ўключаны і адносіны паміж індыўдамі, здаецца нам значна больш грунтоўнай для доследаў упрадкаванасці сістэмы. Тут мы ўжываем яе для адказу на пытанне, ці ўплывае цэнтралізацыя на цыркуляцыю эліт у БССР.

ЦЭНТРАЛІЗАЦЫЯ І ЦЫРКУЛЯЦЫЯ ВАКАНСІЙ У СІСТЭМЕ

Алгебраічная мадэль

Да контураў мадэлі вакансій, абмаліванай у першым раздзеле, важна дадаць слова пра дынаміку ў сістэме і патлумачыць яе логіку. У тым, што датычыць дынамікі, ланцужок вакансій з'яўляецца прыкладам ланцугоў Маркава, а гэта значыць, што верагоднасць пераходу з аднаго стану сістэмы ў іншы магчыма пралічыць. «Станамі» сістэмы ў дадзеным выпадку з'яўляюцца 10 пластоў пасад, што складаюць іерархічную сістэму, апісаную ў папярэdnіх раздзелах. Тады падыход з выкарыстаннем ланцууга вакансій пастуліруе, што працэс цыркуляцыі ёсьць маркаўскім, калі падзеі ў сістэме могуць быць прадказаныя адзіна на базе размеркавання вакансій паміж пластамі сістэмы і верагоднасцяў, якія абумоўліваюць іх пераразмеркаванне паміж гэтымі пластамі⁹⁵. Адпаведна, маркаўская

⁹⁵ Трактоўку маркаўскай уласцівасці гл. у: Kemeny, John G. et al. Introduction to Finite Mathematics. 2nd edn. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall, 1966; Bartholomew, D. J. Stochastic Models for Social Processes. 3rd edn. New York: John Wiley and Sons, 1982.

сутнасць падыходу з выкарыстаннем вакансій дазваляе нам паствуправаць чыстую мадэль цыркуляцыі эліт, у якой кантроль з боку цэнтра не адыгрывае ніякай ролі, і тады парабаўніца ёмпірыйчныя выпадкі з гэтым узорам. У той ступені, у якой мадэль адпавядзе фактаграфічным дадзеным, цыркуляцыя эліт паміж наборам уладных функцый у нашай стратыфікаванай мадэлі беларускіх пасад можа разглядацца як маркаўскі працэс. Вакансіі могуць разглядацца як узаемна незалежныя, якія вызываюцца паводле фіксаваных верагоднасцяў, што кіруюць іх рухам. У такім выпадку, калі мадэль працуе, увядзенне фактару кантролю цэнтра над прызначэннем на пасады нічога не дасць для тлумачэння працэсу цыркуляцыі эліт у сістэме.

Падыход з выкарыстаннем вакансій базуецца на падліку верагоднасцяў дзеля прадказання падзеяў у сістэме. Мы маглі бы патлумачыць логіку гэтага метаду на простым прыкладзе — руху адной-адзінай вакансіі⁹⁶. Трымаючыся звыклай сістэмы абазначэнняй, мы ўжывам q_{-ik} для верагоднасці, што ў пэўны перыяд часу вакансія пярайдзе з нейкага пласта (i) нашай іерархічнай мадэлі да пасады ў нейкім пласце (k), а q_{-iQ} азначае верагоднасць таго, што вакансія перамесціцца за межы сістэмы. Квадратная табліца, Q , можа тады быць накрэслена; у ёй колькасць радкоў і слупкоў будзе прынята за s , колькасць пластоў у іерархічным ранжыраванні пасад, а q_{-ik} будзе знаходзіцца ў i -тым радку і k -тым слупку табліцы Q . Падобным чынам, прымем p за вектар слупка, элементы якога, q_{-io} , q_{-ko} ... q_{-so} , будуць верагоднасцямі заканчэння ланцугоў вакансій у сістэме (г. зн. верагоднасцямі таго, што любая вакансія, якая з'явіцца ў любым радку табліцы Q , пярайдзе за межы сістэмы). Паколькі па вызначэнні вакансія можа або перайсці на іншую пасаду ў сістэму, або прыцягнуць рэсурс з пазасістэмных пасад, мы можам запісаць: $Q_1 + p = 1$, дзе 1 — гэта вектар слупка з s элементаў, кожны з якіх ёсць адзінкай.

Паколькі вакансіі пакідаюць больш-менш доўгія ланцуругі, калі пераходзяць ад адной унутрысістэмнай пасады да другой, прымем j за пераменную даўжыню ланцууга. Адпаведна, прымем сярэднюю даўжыню ланцугоў, створаных у кожным пласце, за вектар слупка λ . Урэшце, возьмем P_j за вектар слупка, у якім кожным з элементаў будзе верагоднасць таго, што ў пласце, адкуль пачаўся ланцуг, гэты ланцуг будзе мець даўжыню j . Гэты вектар, P_j , вылічваецца згодна з формулай $P_j = Q_j \cdot 1_p$. Выходзіць, што калі гэты вектар памнажаецца на пераменную і падсумаваны, ён раўняецца λ , што, у сваю чаргу, роўнае адваротнаму значэнню p . Запісаць гэтае ўраўненне можна так:

$$\lambda = \sum j P P_j = 1/P$$

⁹⁶ Вытлумачэнне гэтага падыходу гл. у: White, Harrison C. *Chains of Opportunity*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1970, асабліва р. 23—26.

Для ілюстрацыі таго, як можа быць вылічаны P_j , возьмем просты прыклад, у якім усе пасады згрупаваны ў адзін пласт і сярэдняя даўжыня ланцууга вакансій раўненне 2. Тады верагоднасць заканчэння, p , будзе раўненне 0,5 (паколькі $p=1/2$), а табліца Q змесціць адзін-адзіны элемент, які, паводле ўраўнення, запісанага вышэй, $Q_1+p=1$, таксама прыме значэнне 0,5. Правёўшы гэты падлік, мы будзем мець:

| j | Q_{j-1} | p | P_j | jP_j |
|-----|-----------|-----|-----------------------|------------------------|
| 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,5 |
| 3 | 0,25 | 0,5 | 0,125 | 0,375 |
| 4 | 0,125 | 0,5 | 0,0625 | 0,25 |
| 5 | 0,0625 | 0,5 | = | 0,03125 |
| 6 | 0,03125 | 0,5 | 0,015625 | 0,09375 |
| 7 | 0,015625 | 0,5 | 0,0078125 | 0,0546875 |
| 8 | 0,0078125 | 0,5 | 0,00390625 | 0,03125 |
| - | - | 0,5 | - | - |
| | | | $\Sigma P_j \sim 1,0$ | $\Sigma jP_j \sim 2,0$ |

З гэтага прыкладу відавочна, што верагоднасці, упарадкованыя ў P_j , уяўляюць з сябе геаметрычную прагрэсію, што вынікае з паступовага росту значэнняў пераменай j у Q , і што сума элементаў у P_j бясконца мкнецца да адзінкі. Падобным чынам мы можам бачыць, што, калі мы мусім правесці падлік $\lambda = \sum_j j P_j$, сярэдняя даўжыня ланцууга вакансій, што мкнецца да 2, роўная суме ўсіх элементаў P_j , памножанай на пераменную j , і што адваротнае значэнне гэтай сумы будзе роўнае p .

Карыстаючыся гэтым метадам у працы з нашымі беларускімі дадзенымі, сабранымі ў іерархічнай сістэме з дзесяццю пластамі, мы атрымліваем табліцу 10×10 для верагоднасцяў пераходу вакансій і вектар верагоднасці заканчэння p для ўсіх вакансій, зарэгістраваных цягам 1966—1986 гг. Дадзеныя ўпарадкованыя ў табліцы 3.1. Гэтая табліца чытаецца так: любая лічба ў радку разглядаецца як пласт, у якім узнікла пэўная вакансія. Інфармацыя супастаўляецца з любым слупком, што дае верагоднасць пераходу вакансіі ў пэўны пласт.

Напрыклад, першы радок дэманструе, што вакансіі з першага пласта маюць верагоднасць 0,38 перамясціцца на іншую пасаду ў пласце 1, 0,25 — у пласце 2,

МАЙКЛ УРБАН

Табліца 3.1. Вераходнасці пераходу вакансій паміж пластамі, 1966—1986 гг.

| Пласт праходжання | Пласт прызначэння | | | | | | | | | | | P |
|------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | 0,38 | 0,25 | 0,06 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | 0,25 | |
| 2 | 0,06 | 0,06 | 0,56 | 0,06 | 0,06 | - | - | - | - | - | 0,22 | |
| 3 | - | 0,02 | 0,07 | 0,50 | 0,05 | 0,04 | - | - | - | - | 0,32 | |
| 4 | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,53 | 0,07 | 0,02 | - | - | - | 0,28 | |
| 5 | - | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,11 | 0,33 | 0,03 | - | - | - | 0,49 | |
| 6 | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,24 | 0,02 | - | - | 0,67 | |
| 7 | - | - | - | - | 0,01 | 0,04 | 0,07 | 0,18 | 0,02 | - | 0,67 | |
| 8 | - | - | - | - | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | - | 0,74 | |
| 9 | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,02 | 0,02 | - | 0,03 | 0,92 | |
| 10 | - | - | - | - | 0,01 | 0,04 | 0,01 | - | 0,03 | 0,05 | 0,86 | |

0,06 — у пластах 3 і 4. Велічыня P=0,25 у правым крайнім слупку азначае вераходнасць таго, што вакансіі з пласта 1 перамесцяцца па-за межы сістэмы (г. зн. вакансія запоўніцца чалавекам, які датуль працаваў па-за межамі БССР).

Першаснае выпрабаванне ўплыву цэнтралізацыі на цыркуляцыю вакансій у БССР закранае Рj, вектар слупка, які дазваляе вызначыць даўжыню ланцуго ў пласце, адкуль пэўны ланцуг бярэ пачатак. Што да нашай спрошчанай ілюстрацыі, Рj выражаете вераходнасць таго, што нейкі працэкт ланцугоў, распачатых, скажам, у пласце 1, будзе мець даўжыню 1, нейкі працэкт — даўжыню 2 і г. д. Калі фактычнае размеркаванне ланцугоў вакансій, якія бяруць пачатак у дадзеным пласце, адпавядзе велічыням, прадказаным у Рj, то ідзецца аб маркаўскім працэсе. Іншымі словамі, цыркуляцыя эліт (зразуметая як цыркуляцыя вакансій) не закранаецца ўплывам цэнтралізацыі⁹⁷.

⁹⁷ Абмеркаванне гэтага пытання на матэрыялах іншых выбараў гл. у: White, Harrison C. Ibidem. P. 100—144; Marullo, Sam. Housing Opportunities and Vacancy Chains // Urban Affairs Quarterly. Vol. 20. March, 1985. P. 364—388.

Дадатковыя заўвагі

У дадатак да асноўнага выпрабавання мадэлі, скіраванага на тое, каб вызначыць, ці выяўляе сістэма прызначэння ў пасады ў БССР рысы маркаўскага працэсу, у гэтым раздзеле разглядаюцца тры дадатковыя паказнікі цэнтралізацыі. Першы, і наймацнейшы, вынікае з параўнання кар'ер тых, хто належыць да трох найвышэйшых пластоў мадэлі (г. зн. пластоў, дзе насамрэч усе пасады ўваходзяць у наменклатуру Масквы) з фактычнымі ланцугамі вакансій, ініцыяванымі іх сыходам з сістэмы. Калі ёсць супадзенні, то бок, калі мы бачым, што пасады, занятыя нейкім актарам, зноў і зноў адкрываюцца ў ланцугу вакансій, што завяршаецца сыходам носьбіта пасады з сістэмы, тады дапушчальна зрабіць выснову, што некаторыя пасады функцыянуюць як трампліны для іншых, што цэнтральныя ўлады ініцыяуюць змены на найвышэйшых пасадах, выкарыстоўваючы іх як прыступкі, і што цыркуляцыя эліт у БССР вызначаецца зверху⁹⁸. Аднак паколькі значных перасячэнняў такога роду не адбываецца, гіпотэза аб тым, што цэнтральныя ўлады папросту зацвярджаюць вынікі адбору кадраў, спецыфічнага для БССР, застаецца ў сіле.

Другі — слабейшы — паказнік эфекту цэнтралізацыі ў БССР мае дачыненне да «трэніроўкі» кадраў у Маскве. Як часта вакансіі ў першых трох пластах беларускіх пасад запаўняюцца людзьмі, чые папярэдняя праца праходзіла на ўсесаюзным узроўні? Такая схема была б сведчаннем таго, што кандыдаты на найвышэйшыя пасады ў БССР праходзяць выпрабаванне пад наглядам цэнтральных улад у Маскве.

Трэці, найслабейшы паказнік цэнтралізацыі, звязаны з назіраннем за велічынёй р (верагоднасцю таго, што вакансія пакіне сістэму) у пластах 1—3. Павелічэнні або змяншэнні р у розныя перыяды могуць навесці на думку, што цэнтральныя ўлады імкнутца запаўняць вакансіі ў кіраўнічай эліце БССР людзьмі «з боку» (ці тымі, хто ненадоўга быў адпраўлены працеваць за межы БССР). Як і з другім паказнікам, тут мы бачым даволі слабы ўплыў цэнтралізацыі — слабы яшчэ і таму, што, адрозна ад Рj, заснаванага на структурнай цыркуляцыі эліт у БССР, гэты паказнік адлюстроўвае толькі асобныя рухі асобных людзей. Мы можам дапусціць, што Масква, «патрэніраваўшы» гэтых індывідаў, вырашила зрабіць на іх стаўку, каб правесці ў рэспубліцы адмысловую палітыку. Але ж гэткая практика можа разглядацца як вельмі слабая замена насамрэч цэнтралізаванай кадравай палітыцы ў сістэмным сэнсе. Будучы «закінутымі» ў вышэйшыя эшалоны ўлады ў БССР, названыя індывіды мусіць працеваць з кадрамі, якія ўжо маюць вопыт работы. Калі кар'ерная мабільнасць апошніх, як высвяліяецца, мала залежыць ад «цэнтра», то аўтсайдэры будуть аточаны «абарыгінамі», якіх з цяжкасцю змогуць кантраліваць.

⁹⁸ White, Harrison C. Ibidem. P. 308—310.

Асноўны тэст

У табліцы 3.1 прадстаўлены верагоднасці пераходу вакансій у мадэлі на працягу 20 гадоў, ахопленых даследаваннем. Як мы і маглі чакаць ад метаду стратыфікацыі пасад, дыяганаальная лінія, якая ідзе зверху ўніз і злева направа па клетках перасячэння слупкоў і радкоў са змяшчэннем на крок управа (праходзячы праз клеткі 2—3, 3—4 і г. д.) ва ўсіх выпадках, акрамя двух, дае найбольшую верагоднасць пераходу вакансій у сістэме. Так, напрыклад, вакансіі, якія адкрываюцца ў пласце 2, з верагоднасцю 0,56 справакуюць вакансіі ў пласце 3; у пласце 3 — з верагоднасцю 0,50 у пласце 4 і г. д. аж да клеткі ў правым ніжнім кутку табліцы. Выключенні з гэтага правіла назіраюцца ў левым верхнім і правым ніжнім кутках. Адзначаем у гэтай сувязі, што вакансіі, адкрытыя ў найвышэйшым і найніжэйшым пластах, з вялікай долей верагоднасці будуць запаўняцца прадстаўнікамі гэтых самых пластоў, а не «аўтсайдэрамі». У выпадку з пластом 10 гэта проста азначае, што «рэкрутаў» больш браць бадай няма адкуль — ніжэйшага пласта няма. Аднак у пласце 1 адносна высокая верагоднасць (0,38) таго, што адкрытая вакансія запаўніцца чалавекам аналагічнага ўзроўню, наводзіць на думку аб значнай ступені ўстойлівасці паміж найвышэйшых кіраўнічых работнікаў; калі чалавек дасягнуў адной з найвышэйшых пасад, то яго наступны кар'ерны крок будзе, імаверна, на іншую падобную пасаду.

Табліца 3.2. Чаканая і фактычна даўжыня ланцуза вакансій паводле пласта паходжання (у працэнтах) N=2274*

| Даўжыня ланцуза | Пласт 1 | | | Пласт 2 | | | Пласт 3 | | |
|--------------------|---------|------|---|---------|------|----|---------|------|----|
| | P | O | n | P | O | n | P | O | n |
| 1 | 25,0 | 16,7 | 5 | 22,2 | 13,9 | 5 | 32,1 | 18,8 | 18 |
| 2 | 18,7 | 20,0 | 6 | 24,8 | 38,9 | 14 | 21,8 | 34,4 | 33 |
| 3 | 16,7 | 6,7 | 2 | 18,2 | 16,7 | 7 | 21,8 | 26,0 | 25 |
| 4 | 13,5 | 23,3 | 7 | 16,0 | 13,9 | 5 | 13,3 | 12,5 | 12 |
| 5 | 10,5 | 16,7 | 5 | 9,8 | 8,3 | 3 | 6,2 | 4,2 | 4 |
| 6 | 7,0 | 6,7 | 2 | 4,9 | 8,3 | 3 | 2,7 | 3,1 | 3 |
| 7 | 4,1 | 6,7 | 2 | 2,3 | - | - | 1,1 | 1,0 | 1 |
| 8 | 2,2 | 3,3 | 1 | 1,0 | - | - | 0,4 | - | - |
| 9 | 1,1 | - | - | 0,5 | - | - | 0,2 | - | - |

* Н адпавядае колькасці ланцугоў вакансій.

АЛЬГЕБРА САВЕЦКАЙ УЛАДЫ

| Даўжыня ланцуга | Пласт 4 | | | Пласт 5 | | | Пласт 6 | | |
|--------------------|---------|------|----|---------|------|-----|---------|------|-----|
| | P | O | n | P | O | n | P | O | n |
| 1 | 28,2 | 26,5 | 32 | 48,7 | 48,8 | 177 | 67,1 | 70,2 | 420 |
| 2 | 34,9 | 43,0 | 52 | 30,8 | 33,3 | 121 | 21,5 | 22,4 | 134 |
| 3 | 21,0 | 19,0 | 28 | 12,4 | 12,4 | 45 | 7,7 | 6,4 | 38 |
| 4 | 9,3 | 7,4 | 9 | 5,0 | 2,5 | 9 | 2,5 | 0,5 | 3 |
| 5 | 3,9 | 3,3 | 4 | 1,9 | 2,8 | 10 | 0,8 | 0,3 | 2 |
| 6 | 1,6 | - | - | 0,7 | 0,3 | 1 | 0,2 | 0,2 | 1 |
| 7 | 0,6 | 0,8 | 1 | 0,3 | - | - | 0,1 | - | - |
| 8 | 0,2 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |

| Даўжыня ланцуга | Пласт 7 | | | Пласт 8 | | | Пласт 9 | | |
|--------------------|---------|------|-----|---------|------|-----|---------|------|-----|
| | P | O | n | P | O | n | P | O | n |
| 1 | 67,4 | 67,5 | 305 | 74,4 | 76,4 | 410 | 91,8 | 90,0 | 261 |
| 2 | 23,3 | 26,3 | 119 | 19,4 | 19,7 | 106 | 6,1 | 9,0 | 26 |
| 3 | 6,6 | 4,7 | 21 | 4,2 | 3,7 | 20 | 1,5 | 1,0 | 3 |
| 4 | 1,8 | 1,6 | 7 | 1,3 | 0,2 | 1 | 0,4 | - | - |
| 5 | 0,6 | - | - | 0,4 | - | - | 0,1 | - | - |
| 6 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 7 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |

| Даўжыня ланцуга | Пласт 10 | | |
|--------------------|----------|------|-----|
| | P | O | n |
| 1 | 86,0 | 87,7 | 220 |
| 2 | 11,0 | 8,8 | 22 |
| 3 | 2,1 | 3,2 | 8 |
| 4 | 0,6 | - | - |
| 5 | 0,2 | 0,4 | 1 |
| 6 | 0,1 | - | - |

Наш асноўны тэст на цэнтралізацыю тычынца разыходжання ў паміж чаканай і фактычнай даўжынёй ланцугоў у пластах паходжання і канцэнтруеца на велічыні Рj, якая адпавядае чаканай даўжыні ланцугоў. Звесткі згрупаваны ў табліцы 3.2. Калі парыўноўваць чаканыя і фактычныя памеры ланцугоў, то відавочна, што найбольшыя разыходжанні між імі здараюцца ў першых трох пластах. У пластах 1 і 3 адзначаюцца два выпадкі, калі розніца сягае 10 % ці пераўзыходзіць 10 %, у пласце 2 — адзін выпадак. Таксама будзе заўважана, што мадальныя велічыні супадаюць у пласце 2, але разыходзяцца ў пластах 1 і 3.

У астатніх пластах ніводнае разыходжанне паміж чаканымі і фактычнымі велічынімі не перавышае адзнакі 10 %. Найбольшая розніца назіраецца ў пласце 4—8,1 %. У сямі пластах (4—10), узятых разам, чаканыя і фактычныя велічыні адразніваюцца на 1 % і менш у 29 з 48 выпадкаў (60,4 % выпадкаў), на 2 % і менш — у 41 выпадку (85,4 %).

Хоць мы і не спрабуем пашырыць нашы вынікі на шырэйшыя катэгорыі насельніцтва, будзе карысным прыслухацца да заўвагі Уайта⁹⁹ аб tym, што ў даследаваннях, падобных праведзенаму, варта ацаніць значнасць. Для гэтага прыдатны статыстычны крытэр Калмагорава¹⁰⁰. Устанавіўшы ўзоровень значнасці 0,5 (бо мы жадаем пільна праверыць эўрыстычную каштоўнасць мадэлі і не хочам загадзя сцвярджаць, што значных разыходжання ў не атрымана), мы бачым, што ніводнае з разыходжання ў паміж чаканымі і фактычнымі велічынімі не з'яўляецца значным. Такім чынам, мадэль працуе і дэманструе, што цыркуляцыя эліт у БССР нагадвае маркаўскі працэс, г. зн. цэнтралізаваная наменклатурная сістэма ў Маскве (або яе аналаг у Мінску) мае толькі маргінальны ўплыв на цыркуляцыю.

Tым не менш, паспрабуем зноў звярнуцца да гэнага ўплыву. Дадзеныя з табліцы 3.2 дэманструюць, што нечаканыя ўварванні ў наш гіпатэтычны маркаўскі працэс насамрэч абмежаваныя вышэйшымі трыма пластамі. Паколькі пасады ў іх належаць да сферы павышанай увагі Масквы, гэтых уварванняў можна было чакаць. Аднак застаецца пытанне наконт дакладнай схемы, паводле якой дзейнічае ўплыв цэнтра. Мы можам высветліць некаторыя рэчы, правёўшы канцэптуальнае адразненне паміж простай формай цэнтралізацыі, у якой маскоўская кадравая палітыка ўздзейнічае на БССР і мяняе вынікі працэсу падбору кадраў, уласцівага рэспубліцы, і ўскоснай формай уплыву, што заключаецца ва ўзаемадзеяннях паміж кадравымі сістэмамі на ўзроўні БССР і на ўсесаюзным узроўні. Можа здарыцца, што ўплывы, якія ставяць пад пытанне пастуліраваны працэс маркаўскага тыпу, з'яўляюцца вынікам падзеі хутчэй у Маскве, чым у Беларусі. Паколькі шэраг пасад усесаюзнага ўзроўню сустракаюцца ў першых двух пластах, мы можам вызначыць, ці з'яўляецца ўплыв цэнтра простым ці ўскосным, шляхам выдалення гэтых пасад і паўтору аналізу без іх.

⁹⁹ Ibidem. P. 104.

¹⁰⁰ Conover, W.J. Practical Nonparametric Statistics. New York: John Wiley and Sons, 1971. P. 293—298.

Табліца 3.3. Чаканыя (Ч) і фактычныя (Ф) раскладкі даўжыні ланцуга вакансій для трох вядучых пластоў, разам і без усесаюзных пасадаў

| Ланцуг вакансій | Пласты 1-3 усесаюзныя пасады ўлічаны | | Пласты 1-3 усесаюзныя пасады не ўлічаны | |
|--------------------|---|------|--|------|
| | Ч | Ф | Ч | Ф |
| 1 | 28,9 | 17,3 | 62,6 | 62,5 |
| 2 | 22 | 32,7 | 22,7 | 23,6 |
| 3 | 20,3 | 20,4 | 8,8 | 9,1 |
| 4 | 14,0 | 14,8 | 3,5 | 2,6 |
| 5 | 7,7 | 7,4 | 1,4 | 1,2 |
| 6 | 3,8 | 4,9 | 0,5 | 0,7 |
| 7 | 1,8 | 1,9 | 0,2 | 0,4 |
| 8 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | — |
| 9 | 0,3 | — | | |
| 10 | 0,2 | — | | |

Вынікі гэтай працэдуры паказаны ў табліцы 3.3, дзе з трох пластоў сабраны разам усе пасады (улічаючы іх невялікую колькасць пасля выдалення пасад саюзнага значэння). Гэтыя звесткі дэманструюць, што ў сістэме дамінуе ўскосная форма цэнтралізацыі; гіпотэза простага кантролю цэнтра над цыркуляцыяй эліт у БССР не знаходзіць пацвярджэння. Эфект цэнтралізацыі, відочны ў левых слупках табліцы (у двух выпадках назіраюцца разыходжанні паміж чаканымі і фактычнымі велічынямі большыя за 10 %), калі пасады ўсесаюзнага ўзору юні ўключаны ў выбарку, знікае ў правых слупках, калі тыя пасады выдалены з аналізаванай выбаркі. Можна ўпэўнена сцвярджаць, што блізкасць паміж чаканымі і фактычнымі велічынямі ў другім выпадку абумоўлена якраз выдаленнем пасад усесаюзнага значэння. Гэтае выдаленне пераразмяркоўвае колькасць ланцугаў, якія штучна робяцца карацейшымі. Тым не менш, суадносіны паміж чаканымі і фактычнымі велічынямі ў правых слупках харектарызујуцца настолькі высокай ступенню дакладнасці (ніводнае разыходжанне не перасягае 1 %), што можна без рызыкі зрабіць наступную высьнову: калі эфект цэнтралізацыі і адбываецца на цыркуляцыі эліт, то гэта адбываецца праз інтэракцыю дзвюх асобных сістэм кадраў, усесаюзной і беларускай. Вядома, у рэчаіснасці падзел паміж названымі сістэмамі здаецца даволі ўмоўным, але правёўшы яго, мы аказаліся здольнымі вылу-

чыць у тэорыі дзве разнавіднасці цэнтралізацыі. Адна набывае форму непасрэднай кадравай палітыкі, што заключаецца ў маніпуляванні рухам актараў, расстаноўцы іх на пасады ў БССР; другая — ускосная і датычны ўплыву падзеяй на адным узроўні сістэмы на іншыя ўзроўні. Зыходзячы з вынікаў асноўнага тэста, можна сказаць, што: а) упльў цэнтралізацыі на цыркуляцыю эліт у БССР мае маргінальнае значэнне; б) калі плыні вакансій у БССР і паддаюцца такому ўплыву, то ён выяўляецца ўскосна, як узаемадзеянне паміж кадравымі сістэмамі на рэспубліканскім і ўсесаюзным узроўнях.

Дадатковыя тэсты

Першы і наймацнейшы паказнік цэнтралізацыі сярод трох дадатковых тэстаў, якія трэба правесці, дэманструе, якія супадзенні можна знайсці паміж пасадамі ў кар'ерах людзей, што пакінулі сістэму (памерлі, сышлі ў адстаўку, перайшлі на пасаду, не ўключаную ў базу дадзеных або праста былі знятыя з работы), і спецыфічнымі пасадамі, уключанымі ў ланцугі вакансій, распечатыя дзякуючы іх сыходу з сістэмы. Мы абмяжоўваем прымяnenне гэтага тэста тымі актарамі, чые сыходы з сістэмы пакінулі вакансію ў пасадах, што належалі да трох вышэйших пластоў. Увага менавіта да іх тлумачыцца як іх месцам на вяршыні іерархіі, так і маргінальным уплывам цэнтралізацыі на гэтую падкатэгорыю пасад, які мы назіралі ў выніках асноўнага тэста. Тут мы спрабуем вызначыць іншы спосаб, у які магла бы праявіцца цэнтралізацыя ў сістэме. Супадзенні ў пасадах паміж кар'ерамі тых, хто пакінуў сістэму, і ланцугамі вакансій, справакаванымі іх сыходам, засведчылі бы прысутнасць кагорты кадраў, якія прасоўваюцца праз «пасады-трампліны» і запаўняюць вакансіі на вышэйших пасадах, калі тыя з'яўляюцца. Такія супадзенні былі бы істотным сведчаннем уплыву цэнтралізацыі на цыркуляцыю эліт, паказнікам таго, што Масква насамрэч умешваеца ў працэс падбору кадраў у БССР і сістэматычна запаўняе вакансіі людзьмі, падрыхтаванымі ёю.

У табліцы 3.4. падсумоўваюцца вынікі гэтага дадатковага тэста. 24 ланцужкі змяшчаюць 79 вакансій, якія адкрыліся ў пласце 1. З гэтых ланцужкоў, як сведчыць верхняя левая частка табліцы, 7 былі ініцыяваны вакансіяй, адкрытай на выкананічай пасадзе ў Маскве. Гэтую пасаду займаў чыноўнік, кар'ера якога раней рабілася ў БССР. Пяць з тых ланцужкоў мелі даўжыню 1 (г. зн. не патрабавалі замены беларускімі кадрамі), два — даўжыню 4. Адзін з апошніх ланцужкоў змяшчаў адно-адзінае супадзенне з кар'ернай гісторыяй чалавека, чый сыход ініцыяваў стварэнне ланцужка.

Падобная крайняя беднасць супадзенняў назіраецца ў пласце 1 і пры выву-чэнні ланцужкоў, справакаваных сыходам носябіта пасады ў БССР (правая верхняя частка табліцы). Супадзенні адбыліся толькі ў трох выпадках і кожны тычыўся адной пасады (хочы ў адным выпадку кар'ерная гісторыя другой асобы ў ланцужку запаўнення вакансіі мела два супадзенні з іншымі пасадамі гэтага ланцужка). 17 ланцужкоў вакансій варыяваліся тут у даўжыні ад 1 (кірунік бе-

АЛЬГЕБРА САВЕЦКАЙ УЛАДЫ

Табліца 3.4. Супадзенні ў пасадах паміж кар'ерамі носьбітаў пасад і ланцужкамі вакансій, ініцыяванымі іх сыходам (1966—1986; пласты 1—3)

| Ланцужкі, ініцыяваныя ў пласце 1 | | |
|---|----------------------|--------------------|
| | ініцыяваныя ў Москве | ініцыяваныя ў БССР |
| Агульная колькасць вакансій | 13 | 66 |
| Колькасць ланцужкоў | 7 | 17 |
| Даўжыня ланцужкоў | 1,4 | 1—8 |
| Колькасць супадзенняў | 1 | 3 |
| Ланцужкі, ініцыяваныя ў пласце 2 | | |
| | ініцыяваныя ў Москве | ініцыяваныя ў БССР |
| Агульная колькасць вакансій | 4 | 91 |
| Колькасць ланцужкоў | 4 | 28 |
| Даўжыня ланцужкоў | 1 | 1—6 |
| Колькасць супадзенняў | 0 | 3 |
| Ланцужкі, ініцыяваныя ў пласце 3 | | |
| | ініцыяваныя ў Москве | ініцыяваныя ў БССР |
| Агульная колькасць вакансій | - | 159 |
| Колькасць ланцужкоў | - | 54 |
| Даўжыня ланцужкоў | - | 1—7 |
| Колькасць супадзенняў | - | 6 |

ларускага КГБ, які ў двух выпадках быў заменены службоўцам з-за межаў БССР) да 8, што ў суме дало 66 вакансій. Тры адзначаныя супадзенні не могуць у такім выпадку сведчыць пра тое, што цэнтр рыхтуе кадры і запаўняе імі вакансіі, якія ўтвараюцца ў пласце 1.

Выкарыстанне гэтага самага тэста ў пласце 2 дало падобныя вынікі. Ніводная адкрытая вакансія ў Москве не вымагала яе запаўнення кадрамі з БССР (левая сярэдняя частка табліцы). У 28 ланцужках, ініцыяваных адкрытай у БССР вакансіяй (правая сярэдняя частка), толькі трывэмя змяшчалі пасады, якія адпавядалі кар'ерам людзей, што пакідалі сістэму (па адной пасадзе ў кожным выпадку). З

улікам таго, што названыя 28 ланцужкоў змяшчалі 91 вакансію, тры супадзенні выглядаюць зусім не значнай лічбай.

Дадзеныя пра тых, хто пакінуў сістэму, сышоўшы з пасад пласта 3, няпоўныя. Таму ў аналізе не бяруцца пад увагу 34 ланцужкі (якія ў суме далі 97 вакансій), інцыдыянаныя сыходам службоўца, чыя кар'ера нам не вядомая. Астатнія 54 ланцужкі былі інцыдыянаныя ў БССР, што тлумачыцца адсутнасцю пасад усесаюзнага ўзроўню ў гэтым пласце. Гэтыя ланцужкі ўключаюць 159 вакансій, з якіх толькі 6 (па адной у кожным выпадку) адпавядаюць пасадам у кар'ерах службоўцаў, што пакінулі сістэму і пра якіх ёсьць інфармацыя. Ізноў жа, адносная беднасць супадзенняў паказвае на адсутнасць сур'ёзнага ўплыву цэнтралізацыі на беларускую кадравую палітыку.

У адной з падкатэгорый пасад пласта 3, аднак, гэты паказнік выяўляецца больш выразна. Калі мы падзелім пасады з пласта 3 на падгрупы, прычым у адной будучы знаходзіцца службоўцы дзяржаўнага апарату (міністры, намеснікі міністраў, старшыні дзяржаўных камітэтаў і іх намеснікі і г. д., як паказана ў дадатку А), а ў другой — астатнія службоўцы, то ўбачым, што ў кар'ерах людзей з першай падгрупой, якія пакідаюць свае пасады, супадзенні з іх адпаведнымі ланцужкамі вакансій сустрэкаюцца часцей. Былі зарэгістраваны 4 супадзенні на 49 вакансій у 21 ланцужку (8,2 %), а ў другой падгрупе — толькі 2 супадзенні на 110 вакансій у 33 ланцужках (1,8 %). Хоць у абодвух выпадках працэнты занадта ніzkія, каб можна было казаць аб істотным уплыве цэнтралізацыі на кадравую палітыку, цікава ўсё ж назіраць у сістэме «бюракратычны» эфект, што азначае пэўную (хочь і невялікую) прадказальнасць у кар'ерных шляхах вышэйшых чыноўнікаў. Гэтыя вынікі сугучныя з тымі, што былі атрыманыя іншымі даследчыкамі, і, відавочна, адлюстроўваюць уплыву «наменклатурнай» улады міністэрстваў усесаюзнага ўзроўню на прызначэнне мясцовых кадраў¹⁰¹.

Нават калі мы прымем пад увагу гэты даволі сціплы «бюракратычны» эфект у частцы пасад, што належыць да пласта 3, агульныя вынікі тэста паказваюць на адсутнасць намеру цэнтральнай улады ўплываць на кадравую палітыку ў БССР шляхам выкарыстання адмысловых «пасад-трамплінаў». Пасады ў трох вышэйшых пластах яўна не выпускаюцца з поля зроку цэнтральнымі ўладамі, аднак падобна, што Масква не выкарыстоўвае сваёй фармальнай улады, каб сістэматычна ўдзельнічаць у працэсе адбору эліт у БССР. Гэтым працэс падпарамаўваецца іншым фактарам, утым ліку рэгіянальнаму эффекту, прыкметы якога прысутнічаюць у сабранных намі звестках. У дадзеным выпадку рэгіянальны эфект прымае форму непрапарцыйнага прадстаўніцтва арганізацый, размешчаных у сталіцы (Мінску), у ланцужках вакансій, распачатых у трох вышэйшых пластах. Мінск — горад, а не вобласць, ды мае з вобласцю, у сярэдзіне якой ён знаходзіц-

¹⁰¹ Miller, John H. Cadres Policy in the Nationality Areas; Cleary, J. W. Elite Career Patterns in a Soviet Republic // British Journal of Political Science. Vol. 4 (July, 1974). P. 323—344.

ца, фармальна роўны адміністрацыйны статус¹⁰². Аднак у плане ўнутрыпартый-най іерархii ў КПБ, мінская гарадская партыйная арганізацыя відавочна саступае мінскай абласной. Першы сакратар Мінскага абкаму ў разгледжаны перыяд заўсёды быў членам бюро ЦК КПБ, а першы сакратар гаркаму ніколі не быў нават кандыдатам у члены бюро. Да таго ж першы сакратар абкаму афіцыйна ўзначальваў мінскую дэлегацыю на з'ездах КПСС¹⁰³. Мы маглі чакаць, што пасады ў гарадской і абласной мінскай арганізацыях будуць больш-менш прапарцыйна прадстаўлены ў ланцужках вакансій, распачатых у трох вышэйшых пластах, аднак гэта не так. У ланцужках вакансій, распачатых у пласце 1, пасады ў горадзе Мінску прадстаўлены 11 разоў, а ў Мінскай вобласці — толькі 2 разы, для пласта 2 суадносіны 10 на 10, а для пласта 3 — 15 пасад у Мінску і 10 у Мінскай вобласці. Такім чынам, праца ў горадзе Мінску выглядае як хуткі шлях да вышэйшых эшалонаў рэспубліканскай улады. Роля мінскіх гарадскіх арганізацый як трамплінаў для топ-эліты можа быць лепш вытлумачана «знізу», чым «зверху». Гэта значыць, набор пазіцый з адносна высокай частатой пераходу ў гару сам праз сябе не з'яўляецца сведчаннем эфектуўнага ўплыву цэнтралізацыі на цыркуляцыю эліт, аднак яго наяўнасць дае зразумець, што ў прэтэндэнтаў ёсць «зручнейшы шлях» да вышэйшай улады. Як мы ўбачым у наступным раздзеле, у мінскіх гарадскіх арганізацыях склалася патранажная групоўка, якой у даследаваны перыяд удавалася дзякуючы сувязям з Москвой размяркоўваць пасады для сваіх членаў, прычым для апошніх гэтыя пасады служылі трамплінам, каб узняцца ўгору ў межах рэспублікі. Першасным фактарам у гэтым працэсе стаў менавіта ўплыў рэгіянальнай групы патранажу, а не кантроль з боку «цэнтра». Насамрэч, маскоўскі патрон аказаўся ўцягнуты ў абмен рэсурсамі сваіх кліентаў у Мінску, аднак на падставе гэтага няможна сцвярджаць, што Москва вяла скардынаваную кадравую палітыку ў рэспубліцы.

Вынікі другога дадатковага тэста паказваюць на тое, што Москва вельмі сціпла карыстаецца сурагатнай формай цэнтралізацыі — трэніроўкай кандыдатаў на вышэйшыя пасады ў БССР шляхам іх папярэдняга прызначэння на пасады ўсесаюзнага ўзроўню. Для пасад пласта 1 такая трэніроўка, здаецца, мела месца толькі чатыры разы. Пасада першага сакратара ЦК КПБ двойчы замяшчалася беларусамі, якія перад прызначэннем мелі працу ў Москве. Астатнія два разы тыгчацца прызначэнням на пасады сакратароў ЦК КПБ. У пласце 2 — два такія выпадкі. Працу ў Москве перад прызначэнням мелі старшыня Дзяржплану БССР і старшыня Дзяржкамітэту будаўніцтва БССР. Што да вакансій з пласта 3, яны тройчы запаўняліся службоўцамі ўсесаюзнага ўзроўню: былы пасол СССР у КНДР стаў міністром сацыяльнага забеспечэння БССР, кіраўнік галоўнага ўпраўлення па рамонце і тэхнічным забеспечэнні Дзяржкамсельгастэхнікі СССР зрабіўся старшынём беларускага Дзяржкамсельгастэхнікі, а ў трэцім выпадку былы на-

¹⁰² Белорусская Советская Социалистическая Республика. Минск: Главная редакция Белорусской Советской энциклопедии, 1978. С. 587.

¹⁰³ Складаю падзяку Аляксандру Рару за гэтае назіранне за кіраўніцтвам дэлегацыі на з'езды КПСС.

чальнік ДАІ МУС СССР узначаліў МУС БССР. Вышэйпералічаныя выпадкі даюць падставу сцвярджаць, што, хоць «трэніроўка» кадраў часам і адбывалася, яна не была асноўным чыннікам у фармаванні эліт Беларускай рэспублікі.

Вынікі фінальнага дадатковага тэста паказаны ў табліцы 3.5. Гэтыя дадзенныя дазваляюць правесці парапнанне паміж верагоднасцю (статыстычны паказнік p) і адноснай распаўсюджанасцю (фактычны ўзроўні) вакансій, адкрытых у сістэме ў розныя перыяды часу. Лічбы ў двух слупках злева былі падлічаны на аснове поўнага набору звестак, а ў слупках справа — пасля выключэння з названага набору пасад усесаюзнага значэння. Гэты падзел дазваляе нам зрабіць некаторыя далейшыя парапнанні. Лічбы ў левых слупках уключаюць звесткі пра тыя саюзныя пасады, якія ў той ці іншы час займаліся службоўцамі з Беларусі, якіх замянялі індыўіды з па-за межаў БССР. Уключэнне такіх пасад прыводзіць да пэўнага разбухання як чаканых, так і фактычных велічынь у табліцы, таму што да кругабегу асоб на спецыфічна беларускіх пасадах дадаюцца пасады, праз якія прайшлі беларусы на ўсесаюзным узроўні. Лічбы ў правых слупках не закранаюцца гэтымі абставінамі, паколькі яны падлічаны выключна на аснове матэрыялу БССР. У выніку, аднак, вакансіі на рэспубліканскіх пасадах, якія былі запоўнены беларускімі службоўцамі, якія вярнуліся ў рэспубліку з пасад саюзнага значэння, рэгіструюцца як вакансіі, што перайшлі за межы сістэмы. Гэта, як паказваюць лічбы, яшчэ больш узімае чаканыя і фактычныя велічыні.

Парарапнанне паміж чаканымі і фактычнымі велічынямі ў левых слупках табліцы 3.5 дэманструе, што верагоднасць пераходу вакансіі за межы сістэмы пастаянна з'яўляецца большай, чым фактычны паказнік такога пераходу. Хоць лічбы

Табліца 3.5. Верагоднасці і адносная частата вакансій, якія перайшлі за межы сістэмы, у пластах 1—3 (узятых разам) за пэўныя прамежкі часу.

| Прамежак часу | З уліком пасад саюзнага значэння | | Без уліку пасад саюзнага значэння | |
|---------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| | Чаканыя | Фактычныя | Чаканыя | Фактычныя |
| 1966—1986 | 0,29 | 0,17 | 0,63 | 0,63 |
| 1966—1976 | 0,29 | 0,20 | 0,58 | 0,52 |
| 1977—1986 | 0,29 | 0,15 | 0,71 | 0,70 |
| 1966—1971 | 0,24 | 0,21 | 0,48 | 0,57 |
| 1972—1976 | 0,45 | 0,19 | 0,55 | 0,58 |
| 1977—1981 | 0,25 | 0,18 | 0,68 | 0,70 |
| 1982—1986 | 0,36 | 0,13 | 0,72 | 0,72 |

ў чацвёртым радку (1966—1971) блізкія (0,24 і 0,21), у іншых радках, напрыклад, у 5-м (1972—1976) гэта зусім не так (0,45 і 0,19). Агульная адсутнасць блізіні паміж чаканымі і фактычнымі велічынямі, відавочна, абумоўлена дзвюма рэчамі: tym, што дадзеныя, ужытыя для падліку гэтых велічынь, уключаюць пасады саюзнага ўзроўню, і метадам, выкарыстаным для падліку чаканых велічынь. Уключэнне саюзных пасад дазваляе прадоўжыць адпаведныя ланцужкі вакансій, і вынікам гэтага прадаўжэння сталіся, напрыклад, звесткі ў левых слупках табліцы 3.3. У іх чаканая мадальная даўжыня ланцужкоў, распечатых у вышэйшых трох пластах, была роўная 1 (28,9 %), а фактычна найбольш распаўсюджанай была даўжыня 2 (32,7 %). Падобная розніца паміж чаканай і фактычнай даўжынёй ланцужкоў, ініцыяваных у вышэйшых трох пластах, дасягаецца, калі аналагічны анализ здзяйсняецца на матэрыяле звестак, згрупаваных у трох адрозныя перыяды часу¹⁰⁴. Няздольнасць мадэлі да прадказання мадальной даўжыні ланцужкоў (табл. 3.3) была ўжо вытлумачана ўключэннем у выбарку пасад усесаюзнага ўзроўню, і гэты самы фактар, падобна, упłyвае на разыходжанні ў левых слупках табліцы 3.5. З улікам таго, што статыстычны паказнік r адваротна пра-парцыйны сярэдній даўжыні ланцужка ($r=1/\lambda$), яго тэндэнцыя да «завышанага чакання» ўзроўню, на якім вакансіі ў вышэйшых трох пластах пераходзяць па-за межы сістэмы, з'яўляеца вынікам канцэнтрацыі мадальных велічынь у фактычным размеркаванні ланцужкоў на даўжыні 2 і 3. Гэтае размеркаванне азначае адносна невялікую сярэднюю даўжыню і, адпаведна, адносна высокую велічыню паказніка r . Ізноў жа, прысутнасць пасад усесаюзнага значэння ў базе дадзеных тлумачыць, чаму велічыня r перасягае адносныя частоты ў табліцы 3.5. Калі, напрыклад, пасада ў любым з трох вышэйшых пластоў запаўняецца беларускім службоўцам, які пакідае пасаду саюзнага значэння, а пакінутая ім пасада ў сваю чаргу запаўняецца нейкім іншым ураджэнцам Беларусі, то атрыманы ланцужок дасягае даўжыні 2. Такое ўзаемадзеянне не адбіваецца на паказніку фактычнай частаты пераходу вакансіі па-за межы сістэмы, паколькі фактычная частата прадугледжвае толькі даўжыню ланцужка 1, але яно падвышае верагоднасць таго, што вакансіі пакінуць сістэму, з прычыны вельмі невялікага прыросту, які ланцужок з даўжынёй 2 стварае ў сярэдній даўжыні (адваротна пра-парцыйнай r). У правых слупках табліцы 3.5 чаканыя і фактычныя велічыні набліжаюцца адна да адной менавіта таму, што з набору звестак былі выключаны пасады усесаюзнага значэння і, такім чынам, знік уплыў ланцужкоў невялікай даўжыні, большай, чым 1.

Калі сканцэнтравацца на фактычных паказніках руху вакансій з табліцы 3.5 па-за межы сістэмы, мы заўважым дзве супрацьлеглыя тэндэнцыі. Калі саюзныя пасады ўключаны ў выбарку, то з радкоў 4—7 (кожны з якіх адпавядае пяцігадовому перыяду) відно стабільнае зніжэнне адноснай частаты руху вакансій па-за

¹⁰⁴ За перыяд 1966—1976 гг. прадказаная звычайнай велічыні ў размеркаванні ланцужкоў вакансій роўная 1 (28,6 %), а фактычная звычайнай велічыні — 3 (26,8 %). За перыяд 1977—1986 гг. чаканая звычайнай велічыні зноў-такі 1 (29,4 %), а фактычная — 2 (39,6 %).

межы сістэмы; калі ж саюзныя пасады выключыць, то адносная частата стабільна павышаецца. Першая тэндэнцыя сведчыць аб адносным зніжэнні колькасці выпадкаў, калі Масква прызначае на элітныя пазіцыі ў БССР «аўтсайдэраў» — г. зн. службоўцаў з іншых частак СССР. Аднак другая тэндэнцыя заключаецца ў тым, што беларускія службоўцы, якія ў разгледжаныя перыяды атрымлівалі месцы ў Маскве, усё часцей і часцей вярталіся ў Беларусь. Гэтую тэндэнцыю мы разбяром у наступным раздзеле. Тут жа, аддаўшы належнае ў папярэднім тэсце тэме «трэніроўкі» кадраў і яе адносінаў з цэнтралізацыяй, звернем увагу на пытанне непасрэднага запаўнення беларускіх пасад маскоўскім кіраўніцтвам.

Узятыя разам, выпадкі з базай дадзеных сведчаць аб абмежаванай схільнасці Масквы да запаўнення пасад у БССР «аўтсайдэрамі». Падобна, здарыліся трывакія выпадкі; у двух з іх аўтсайдэры ўзначалілі беларускі КДБ, а ў адным «чалавек з Масквы» стаў сакратаром ЦК, адказным за сельскую гаспадарку. Ніводнага «парашутавання» не адбылося на пасады з пласта 2. З 21 вакансій, якія адкрыліся ў пласце 3 і пра якія не было звестак, што яны запаўняліся «людзьмі сістэмы», 8 уяўляюць з сябе выпадкі, калі пра новага службоўца не было інфармацыі або самі пасады знікалі ў выніку адміністрацыйнай рэарганізацыі. Што датычыць астатніх 13 пасад, на восем з іх прыходзілі людзі, чыя кар'ера раней адбывалася ў Беларусі, але была перапынена з нейкіх прычын (хвароба, вочнае навучанне, «пераход на іншую працу») ці іх ранейшая праца ў Беларусі не патрапіла ў нашу базу дадзеных. Такім чынам, толькі пяць пасад з пласта 3, мажліва, былі запоўнены «людзьмі Масквы»: міністр торфаздабыўвальнай прамысловасці, міністр будаўніцтва ў сельской гаспадарцы, пракурор БССР, старшыня Дзяржтэлерады ё і намеснік кіраўніка Дзяржаўнага камітэту па нафтапрадуктах.

З трэцяга дадатковага тэста на цэнтралізацыю можна зрабіць дзве высьновы. Па-першае, Масква рэдка карысталася метадам запаўнення элітных вакансій як сродкам маніпуляцыі беларускім элітамі. За 20-гадовы перыяд, ахоплены гэтым даследаваннем, у вышэйшых трох пластах адкрыліся 1368 вакансій, аднак у нашай базе дадзеных зарэгістраваны толькі 9 выпадкаў, калі гэтыя вакансіі запаўняліся людзьмі, што папярэдне не рабілі кар'еры ў БССР. Нават калі дадаць да гэтих 9 вакансій некалькі выпадкаў, пра якія ў нас адсутнічаюць звесткі, агульны вынік не будзе істотным.

Па-другое, цікава вывучыць якасны бок запаўнення вакансій Масквой. Адна з падгруп гэтых вакансій уключае пасады старшыні беларускага КДБ (два разы на яе прызначаўся маскоўскі стаўленік) і пракурора БССР («чалавек з Масквы» быў прысланы на гэту пасаду аднойчы). Гэтыя выпадкі выглядаюць самай яскравай праявай міжрэгіянальных службовых пераводаў, пакліканых узмацніць кантроль Масквы над падзеямі ў Беларусі праз прызначэнне «сваіх людзей» у структуры правапарарадку. Аднак у той самы час ёсць важкія падставы, каб засумнівацца ў эффектыўнасці гэткіх крокоў, асабліва з улікам таго, што адзін з названих службоўцаў, Магільніцкі (пракурор БССР у 1973—1983 гг.) быў адхілены ад пасады з-за буйнога скандалу, што прывёў да падзення і многіх беларусаў з праکуратуры і МУС (гл. раздзел 7). Падобна, у гэтым выпадку «аўтсайдэр», пасланы

кантраляваць «абарыгенаў», скончыў тым, што пераняў іх паводзіны. У кожным разе, падобна, што Масква спрабавала ажыццяўіць кантроль, але рэдкасць такіх выпадкаў і ненадзейнасць іх вынікаў засцерагаюць ад надання гэткаму яе метаду вялікай значнасці.

Іншая падгруппа беларускіх пасад, дзе здарающа прызначэнні маскоўскіх стаўленікаў, належыць да сферы сельскай гаспадаркі. Апошняя ўключаете як вытворчасць прадуктаў харчавання, так і вырошчванне культур для прамысловасці і ў разгледжаны перыяд з'яўлялася вельмі важным элементам беларускай эканомікі¹⁰⁵. Такім чынам, можна было чакаць, што Масква праявіць адмысловую цікавасць да беларускай сельскай гаспадаркі і адправіць у БССР надзейныя кадры для назірання за ёй. У базе дадзеных зафіксаваныя трох такіх выпадкі: Шавялуха працаўаў сакратаром КПБ па сельскай гаспадарцы з 1974 да 1979 г., калі быў прызначаны намеснікам міністра сельскай гаспадаркі СССР; Чура быў прызначаны міністрам сельгасбудаўніцтва БССР у 1980 г., але яго прозвішча знікла з баз дадзеных пасля адміністрацыйнай рэарганізацыі яго пасады ў 1985 г.; у 1970 г. Брытаў быў прызначаны міністрам торфаздабывальнай прамысловасці, але ў 1972 г. сышоў з пасады па стане здароўя. Хоць гэтая падгруппа адрозніваецца ад папярэдняй тым, што яе службоўцы пакліканы праводзіць нейкія заходы, а не прадухіляць іх (што ёсць першаснай задачай праваахоўных органаў), яе малалікасць прыводзіць нас да той самай высновы, што і ў дачыненні да прызначаных Масквой праваахоўнікаў.

Што да астатніх сектараў эканомікі БССР — лёгкая і цяжкая прамысловасць, адукцыя, ахова здароўя, культурныя справы і г. д. — мы адзначылі толькі два выпадкі прызначэння «людзей з Масквы» на беларускія пасады. Бураўкін стаў старшынём Дзяржтэлерады БССР у 1978 г. і ажыццяўляў свае функцыі на момант напісання гэтых радкоў (аўтар відавочна памыліўся, залічыўши ўраджэнца *Беларусі, паэта, які да прызначэння ў Дзяржтэлерады працаўаў у беларускім часопісе «Маладосць», у шэрагі «людзей з Масквы». — заў. перакл.*); Бараноўскі стаў намеснікам старшыні Дзяржаўнага камітэту БССР па нафтапрадуктах у 1980 г. і таксама ўтрымліваў сваю пасаду на момант напісання. З усіх гэтих рэдкіх выпадкаў, калі аўтсайдэры былі прызначаны на пасады ў БССР, мы можам зрабіць выснову, што кантроль над беларускай кадравай палітыкай не адрозніваецца частым прасоўваннем «людзей з Масквы» на ключавыя пасады.

Падсумаванне і агульныя высновы

Савецкая сістэма дазваляе цэнтральным уладам сканцэнтраваць у сваіх руках аграмадныя паўнамоцтвы. Аднак асноўнае пытанне, абмеркаванае ў гэтым раздзеле, палягала ў наступным: наколькі кантроль над прызначэннямі на практы-

¹⁰⁵ McGrath, W. J. The Politics of Soviet Federalism (неапублікованая доктарская дысертация; Атава, Карлтонскі ўніверсітэт, 1981). Р. 107—187; 65 Белорусская Советская Соціялістическая Республика. Минск: Главная редакция Белорусской Советской энциклопедии, 1978. С. 286—298.

цы выяўляе сябе як механізм уплыву на працэс цыркуляцыі эліт? Для адекватнай трактоўкі праблемы цэнтралізацыі мы разгледзелі апошнюю як атрыбут сістэмы, а не як суму індыўдуальных прыкмет. Адпаведна, мы пабудавалі аналітычную мадэль цыркуляцыі эліт, што вынікае з метаду аналізу ланцужкоў вакансій, і паастуліравалі, што працэс цыркуляцыі належыць да маркаўскага тыпу, паколькі падзеі ў сістэме могуць быць прадказаны на падставе размеркавання вакансій паміж «станамі» сістэмы (дзесяццю пластамі іерархічна ранжыраваных пасад) і на падставе верагоднасцяў пераходу вакансій да іншых «станаў». Аформіўшы нашу мадэль цыркуляцыі эліт гэткім чынам, мы аказаліся здольнымі правесці эмпрычныя тэсты на наяўнасць уплыву цэнтралізацыі — уплыву на плыні вакансій. Дзеля гэтага мы паразнілі чаканыя вынікі ў мадэлі і фактычныя вынікі.

Знаходкі асноўнага тэста пацвердзілі, што пэўны ўплыву цэнтралізацыі мае месца, дарма што статыстычна ён нязначны. Найбольш уплыву з цэнтра паддаваліся пасады ў трох вышэйшых пластах (табл. 3.2). Працягваючы даследаванне ў гэтым кірунку, мы дазваліся, што ўплыву мае хутчэй ускосны характар. Цэнтралізацыя праявілася не як простае і сістэматычнае маніпулюванне вакансіямі ў БССР з Масквы; яна грунтуецца на інтэракцыях паміж плынімі вакансій на двух узроўнях сістэмы (табл. 3.3). З гэтага мы зрабілі дзве высновы. Па-першае, эфектыўная (проціпастаўленая наміナルнай) цэнтралізацыя мае ў цяперашні час толькі маргінальны ўплыву на цыркуляцыю эліт у БССР. Па-другое, у той ступені, у якой гэтая цэнтралізацыя прысутнічае, яна з'яўляецца пабочным прадуктам узаемадзеяння паміж сістэмамі падбору кадраў на рэспубліканскім і ўсесаюзным узроўнях.

Тры дадатковыя тэсты, праведзеныя дзеля далейшага пошуку слядоў цэнтралізацыі ў працэсе цыркуляцыі эліт, збольшага пацвярджаюць высновы па выніках асноўнага тэста. Выкарыстанне пасад-трамплінаў для трэніроўкі кадраў і іх далейшага пераводу ў топ-эліту, прагляд перспектывных службоўцаў у час іх працы на пасадах усесаюзнага значэння да пераводу ў вышэйшыя эшалоны ўлады БССР і простае запаўненне вышэйшых пасад «аўтсайдэрамі» — усё гэта сродкі цэнтралізаванага кантролю над мясцовым працэсам падбору кадраў. Усе тры спосабы знаходзіліся ва ўжытку, што адзначана ў базе дадзеных, але ўжываліся так рэдка, што выглядалі хутчэй выключэннем з правілаў фармавання эліты ў Беларусі.

У гэтым раздзеле пераважная ўвага надавалася якраз таму, што можа разглядацца як выключэнне з правілаў, а асноўны працэс практична выпаў з поля зроўку. Тут мы мусім часткова выправіць дысбаланс, паказаўшы на ў цэлым надзейнае функцыянованне мадэлі вакансій. Калі пэўныя адхіленні назіраюцца на самым версе іерархіі пасад, у якую ўключаны два ўзроўні савецкай федэральнай структуры, то ў сярэднім і ніжнім звёнах (пласты 4—10) іх няма, што сведчыць пра адсутнасць цэнтральнае сістэмы кіравання кадрамі, якая сістэматычна ўпłyўвала б на працэс цыркуляцыі эліт у БССР. Як мы ўбачым у наступным раздзеле, у Беларускай рэспубліцы дзейнічае шэраг кадравых сістэм, арганізаваных вакол рэгіёнаў і паводле прынцыпаў патранажу.

4. Рэгіянальная структура ў цыркуляцыі эліт

Рэгіяналізм фактычна азначае дэцэнтралізацыю ўлады ў савецкай сістэме. Ён уключае ўласнае інтэрпрэтаванне палітыкі цэнтра, гэтаксама, як цеслі, муляры і г. д. уносяць свае карэктывы ў задумкі дойліда. У тым, што тычыцца кадравай палітыкі, рэгіяналізм дзейнічае як процівага цэнтралізаванаму механізму прызначэння, і праз гэтую процівагу змест маскоўскай наменклатуры вызначаеца працэсамі, якія адбываюцца далёка па-за сталіцай. Нягледзячы на вонкавую схему, згодна з якой службоўцы ў цэнтры размяшчаюць кадры зверху ўніз, у многіх даследаваннях выяўлены наборы рэгіянальных пасад, прызначэнні на якія мала залежаць ад цэнтра¹⁰⁶. Паспяховая кар'ера для пераважнай большасці савецкіх службоўцаў-«палітыкаў» залежала ў першую чаргу ад пранікнення ў адзін з асяродкаў, які кантроліруе прызначэнні на мясцовым узроўні і ад прасоўвання з дапамогай патранажу, забяспечанага рэгіянальнымі кіраўнікамі. Па-другое, важным было ўзняцца ў рэгіянальной іерархіі настолькі высока, каб пасада дазваляла навязаць стасункі з патэнцыйнымі патронамі на вышэйшых узроўнях.

Трываласць і эластычнасць рэгіянальнага фактару ў савецкім палітычным жыцці ўяўляе сабой спосабам, у які гэтае палітычнае жыццё структураванае. З аднаго боку, актары ў цэнтры, якія шукалі падтрымкі супраць сваіх супернікаў, актыўна падкромлівалі рэгіяналізм праз пашырэнне стасункаў патранажу як з даунімі сябрамі, так і з патэнцыйнымі хаўруснікамі¹⁰⁷. З другога боку, спробы цэнтральных улад ажыццяўлялі ўздзеянне на патронаў над справамі таго ці іншага рэгіёну спарадзілі абарончыя рэакцыі мясцовых эліт, якія згавор-

¹⁰⁶ Rigby, T. H. The Soviet Regional Leadership: The Brezhnev Generation // Slavic Review. Vol. 37 (March, 1978). P. 1—24; Oliver, James H. Turnover and Family Circles in Soviet Administration // Slavic Review. Vol. 32 (Sept., 1973). P. 527—545; Moses, Joel C. Regional Party Leadership and Policy-Making in the USSR. New York: Praeger, 1974; Regionalism in Soviet Politics: Continuity as a Source of Change // Soviet Studies. Vol. 37 (April, 1985). P. 184—211; The Impact of *Nomenklatura* in Soviet Regional Recruitment // Soviet Union. Vol. 8 (pt. 1, 1981). P. 62—102; Miller, John H. Cadres Policy in the Nationality Areas: Recruitment of CPSU first and second secretaries in the non-Russian republics of the USSR // Soviet Studies. Vol. 29 (Jan., 1977). P. 3—36; *Nomenklatura: A Check on Localism?* // Rigby T. H. and Harasymiw B. (eds.) Leadership Selection and Patron-Client Relations in the USSR and Yugoslavia. London: George Allen and Unwin, 1983. P. 64—96.

¹⁰⁷ Пра ранні савецкі перыяд гл.: Rigby, T. H. Early Provincial Cliques and the Rise of Stalin // Soviet Studies Vol. 33 (Jan., 1981). P. 3—28; Daniels, R. V. Evaluation of Leadership Selection in the Central Committee, 1917—1927 // Pintner W. and Rowney R. (eds.) Russia Officialdom. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1980. P. 355—368. Пра сучасны перыяд: Moses, Joel C. Regional Cohorts and Political Mobility in the USSR: the Case of Dnepropetrovsk // Soviet Union. Vol. 3 (pt. 1, 1976). P. 63—89; Willerton, John P. Jr. Patronage Networks and Coalition Building in the Brezhnev Era // Soviet Studies. Vol. 39 (April, 1987). P. 175—204.

валіся дзеля ўзаемнай бяспекі, каб унікаць падсправаздачнасці, якой ад іх патрабавалі б у іншым выпадку¹⁰⁸. Насамрэч, шэраг назіральнікаў выявілі падмурак пастаяннай прысутнасці рэгіяналізму ў савецкай сістэме менавіта ў спробах палітычнага цэнтра, які неаднакроць спрабаваў навязаць сваё першынство рэгіянальным элітам. Апошня, перад тварам пагрозы, самкнулі рады і сталі прыхоўваць свае хітрыкі, падманвяючы цэнтр адносна сапраўднага стану спраў у іхній акрузе, тым самым паглыбляючы проблему цэнтральнага контролю¹⁰⁹. Як магло давесці і наша ранейшае разважанне адносна моцных і слабых структур, савецкая форма арганізацыі хутчэй спрыяе персаналізаванаму стылю кіравання, пры якім буяе рэгіяналізм, і мала што дае ў плане інстытуцыйнага процістаяння цэнтра бежным эфектам рэгіяналізму.

Мы ўжо згадвалі сляды рэгіяналізму ў час аналізу цыркуляцыі эліт у БССР. У раздзеле 2, вымалёўваючы іерархію пасад, мы адзначылі, што пасады ў некаторых рэгіёнах эмпіръчна ранжыруюцца ў пластах значна вышэй, чым пасады з аналагічнымі назвамі ў іншых рэгіёнах. Такія пасады здаюцца трамплінамі да вышэйшых эшалонаў улады ў БССР і іх лакалізацыя дае звесткі пра рэгіянальны ўплыў на схемы мабільнасці, якія мы назіралі. Да таго ж нашы знаходкі ў раздзеле 3 адносна фактывнай адсутнасці ўплыву цэнтра (Масквы) на працэс падбору кадраў у БССР маглі навесці на думку, што і на ўзроўні рэспублікі не ёсць кадравыя рашэнні прымаюцца ў Мінску. Калі геаграфічнае паходжанне службоўцаў можа быць вызначана, то практика «агляду» перспектывных кадраў шляхам іх прызначэння на ўсесаюзныя пасады таксама набывае новае вымярэнне. З гледзішча цэнтра, такі агляд дазваляе вызначыць надзейнасць пэўнага кандыдата; з гледзішча кандыдата, ён забяспечвае магчымасць развіцця патранажных сувязяў, што могуць быць скарыстаны не толькі ў яго асабістай кар'еры, але і для

¹⁰⁸ Гл.: Getty, J. Arch. Origins of the Great Purges: The Soviet Communist Party Reconsidered, 1933—1938. Cambridge University Press, 1985; Rittersporn, Gabor Tamas. Soviet Politics in the 1930s: Rehabilitating Society // Studies in Comparative Communism. Vol. 19 (Summer, 1986). P. 105—128; Stalin in 1938: Political Defeat Behind the Rhetorical Apotheosis // Telos. No. 46 (Winter, 1980—1981). P. 6—42; The State Against Itself: Social Tension and Political Conflict in the USSR: 1936—1938 // Telos. No. 41 (Fall, 1979). P. 87—104; Rigby, T. H. How the Obkom Secretary Was Tempered // Problems of Communism. Vol. 29 (March-April, 1980). P. 57—63; Fainsod, Merle. Smolensk Under Soviet Rule. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1958.

¹⁰⁹ Urban, Michael E. Conceptualizing Political Power in the USSR: Patterns of Binding and Bonding // Studies in Comparative Communism. Vol. 18 (Winter, 1985). P. 207—226; Sharlet, Robert. Dissent and the Contra-System in the Soviet Union // Hoffmann E. (ed.). The Soviet Union in the 1980s. New York: Academy of Political Science, 1984. P. 135—146; Gill, Graeme. The Single Party as an Agent of Development: Lessons from the Soviet Experience // World Politics. Vol. 39 (July, 1987). P. 566—578; Personality Cult, Political Culture and Party Structure // Studies in Comparative Communism. Vol. 17 (Summer, 1984). P. 111—121; Adelman, Jonathan R. The Early Development of the Soviet Governmental Bureaucracy: Center, Localities and National Areas // International Journal of Public Administration. Vol. 16 (No. 1, 1984). P. 55—95, асабліва с. 69—78.

прасоўвання наверх іншых актараў, з якімі ён быў звязаны дзякуючы ранейшай працы ў нейкім рэгіёне.

Гэты раздзел заснаваны на метадалогіі, якой мы карысталіся і дагэтуль. Наша ўвага засяроджваецца на рэгіяналізме як на сістэмным чынніку ў працэсе цыркуляцыі эліт у БССР. Адпаведна, мы паўторым асноўны тэст, праведзены ў раздзеле 3, але зменім яго форму, замяніўшы іерархічныя пласты рэгіёнамі Беларускай рэспублікі¹¹⁰. Каб пазбегнуць блытаніны, назавем схему з верагоднасцямі пераходу службоўцаў паміж рэгіёнамі R (заміж Q). Ланцужкі вакансій, што пачынаюцца на ўзроўні Саюза, у некаторых выпадках не пасуюць да тэмы рэгіянальнай цыркуляцыі эліт у Беларусі і таму выключаюцца з пэўных частак аналізу. Аднак ланцужкі, якія пачынаюцца на рэспубліканскім узроўні, рэlevantныя ва ўсіх варыянтах і таму пастаянна ўключаюцца ў працэс. Усе іншыя паняцці і метады падліку, згаданыя ў папярэдніх раздзелах, захоўваюцца і тут.

Логіка, якая дзейнічае пры разглядзе эффектаў рэгіяналізму на цыркуляцыю эліт, падобная да той, што абмяркоўвалася ў раздзеле 3 пры разглядзе эффектаў цэнтралізацыі. Зноў асноўным паказнікам з'яўляецца P_j , толькі ў дадзеным выпадку ён сімвалізуе размеркаванне даўжыні ланцужкоў па рэгіёнах, у якіх гэтая ланцужкі былі спароджаны. У той ступені, у якой фактычнае размеркаванне даўжыні ланцужкоў вакансій адпавядае велічыням, прадказанным з дапамогай P_j , цыркуляцыя вакансій паміж рэгіёнамі можа разглядацца як працэс маркаўскага тыпу, у якім паток вакансій тлумачыцца сучасным станам сістэмы (рэгіянальным размеркаваннем вакансій) і верагоднасцямі, якія скіроўваюць рух вакансій паміж рэгіёнамі. Калі дапушчэнні ў мадэлі аказваюцца слушнымі, то менавіта рэгіён становіцца базавай адзінкай цыркуляцыі эліт у Беларусі.

У дадатак да асноўнага тэста маркаўскіх ланцужкоў на рэгіянальным узроўні, мы запрапануем некаторыя параўнанні паміж рэгіянальнай і стратыфікованай мадэлямі, разгледзім як кар'ерны шлях прадстаўнікоў рэгіянальных эліт, так і рэпрэзентацыю рэгіёнаў у паходжанні вышэйшых службоўцаў БССР і СССР.

АСНОЎНЫ ТЭСТ

Першы набор вынікаў нашага аналізу цыркуляцыі эліт паводле рэгіянальных крытэраў прадстаўлены ў табліцы 4.1. Тут статыстычны паказнік P_j прадказвае размеркаванне ланцужкоў вакансій паводле даўжыні ў кожным з рэгіёнаў і на ўзроўні рэспубліканскіх арганізацый, дзе спароджаны тыя ланцужкі. У цэлым суадносіны паміж чаканым і фактычным размеркаваннем даволі шчыльныя, што дазваляе казаць пра дарэчнасць рэгіянальнай мадэлі. Насамрэч, 38 з 56 пар да-

¹¹⁰ Да шасці вобласцяў БССР дададзены сёмы рэгіён — горад Мінск. Рашэнне трактаваць Мінск такім чынам вынікае з важнасці пасад у горадзе і з таго факту, што гэта адзіны горад у БССР, які адміністратыўна падпарадкованы рэспубліцы, а не вобласці, у якой ён знаходзіцца. Прынятая намі класіфікацыя Мінска адпавядае і стандартамі статыстычнай справаадачнасці ў Беларусі.

МАЙКЛ УРБАН

дзеных (67,9 %) адрозніваюцца на 1 % і менш, 49 з 56 (87,5 %) — на 2 % і менш. Зноў ужыўшы калмагораўскі крытэр рэлевантнасці, мы ўбачым, што ніводнае разыходжанне паміж чаканымі і фактычнымі дадзенымі не з'яўляецца статыстычна значным на ўзроўні 0,5. Таму ёсць асабліва важкія падставы, каб настойваць на валіднасці рэгіянальнай мадэлі.

Табліца 4.1. Чаканая (Ч) і фактычная (Ф) даўжыня ланцужка вакансій паводле месца паходжання (у працэнтах) N=2739

| Даўжыня ланцужка | БССР | | | Мінская вобласць | | | Брэсцкая вобласць | | |
|---------------------|------|------|-----|------------------|------|-----|-------------------|------|-----|
| | Ч | Ф | n | Ч | Ф | n | Ч | Ф | n |
| 1 | 55,1 | 55,5 | 434 | 70,0 | 66,6 | 219 | 69,5 | 71,5 | 158 |
| 2 | 28,0 | 26,6 | 208 | 20,6 | 25,2 | 83 | 21,0 | 19,9 | 44 |
| 3 | 10,8 | 10,7 | 84 | 6,4 | 5,5 | 18 | 6,5 | 6,8 | 15 |
| 4 | 3,8 | 3,6 | 28 | 2,0 | 1,5 | 5 | 2,0 | 1,8 | 4 |
| 5 | 1,3 | 2,3 | 18 | 0,7 | 0,9 | 3 | 0,7 | - | - |
| 6 | 0,4 | 0,9 | 7 | 0,2 | 0,3 | 1 | 0,2 | - | - |
| 7 | 0,1 | 0,4 | 3 | 0,1 | - | - | 0 | - | - |

| Даўжыня ланцужка | Віцебская вобласць | | | Гомельская вобласць | | | Гродзенская вобласць | | |
|---------------------|--------------------|------|-----|---------------------|------|-----|----------------------|------|-----|
| | Ч | Ф | n | Ч | Ф | n | Ч | Ф | n |
| 1 | 73,4 | 74,4 | 227 | 71,4 | 70,8 | 225 | 74,9 | 78,5 | 179 |
| 2 | 19,3 | 17,7 | 54 | 20,1 | 23,9 | 76 | 18,5 | 15,8 | 36 |
| 3 | 5,2 | 6,2 | 19 | 5,9 | 4,7 | 15 | 4,8 | 4,8 | 11 |
| 4 | 1,5 | 0,7 | 2 | 1,8 | 0,3 | 1 | 1,3 | - | - |
| 5 | 0,4 | 0,7 | 2 | 0,5 | - | - | 0,4 | 0,9 | 2 |
| 6 | 0,1 | 0,3 | 1 | 0,2 | - | - | 0,1 | - | - |
| 7 | 0 | - | - | 0,1 | 0,3 | 1 | 0 | - | - |

| Даўжыня ланцужка | Магілёўская вобласць | | | Горад Мінск | | |
|---------------------|----------------------|------|-----|-------------|------|-----|
| | Ч | Ф | n | Ч | Ф | n |
| 1 | 70,3 | 68,8 | 201 | 72,4 | 76,2 | 198 |
| 2 | 20,7 | 24,3 | 71 | 19,2 | 19,6 | 51 |
| 3 | 6,2 | 5,1 | 15 | 5,7 | 4,2 | 11 |
| 4 | 1,9 | 1,4 | 4 | 1,8 | - | - |
| 5 | 0,6 | 0,3 | 1 | 0,6 | - | - |
| 6 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - |
| 7 | 0,1 | - | - | 0 | - | - |

Калі на хвіліну мы звернемся да канкрэтных рэгіёнаў, то заўважым, што найбольшыя разыходжанні паміж чаканымі і фактычнымі звесткамі характэрныя для горада Мінска і Мінскай вобласці. Хоць яны не настолькі вялікія, каб быць статыстычна значнымі, зазначым мімаходзь, што гэтыя разыходжанні аказаліся часткова справакаванымі нашымі метадам кадавання, бо ў дадзеным выпадку мы аналітычна падзялілі тое, што геаграфічна складае цэльную адзінку. Калі б мы разглядалі Мінск і Мінскую вобласць разам, то чаканымі і фактычнымі велічыні яшчэ наблізіліся б, і дадзеныя па Мінскай вобласці больш нагадвалі б дадзеныя па іншых вобласцях. Аднак, як мы ўбачым далей, у паасобным разглядзе Мінска і Мінскай вобласці ёсць істотная карысць для тлумачэння працэсу цыркуляцыі эліт у БССР.

Мінск адрозніваецца ад іншых адзінак аналізу ў іншым дачыненні: даўжыня ланцужкоў, распачатых у сталіцы, ніколі не перавышае 3, а ў вобласцях максімальная даўжыня ланцужка вагаецца ад 4 да 7. Тут дзейнічаюць два фактary. Па-першае, у Мінску менш адміністрацыйных узроўняў, чым у вобласцях. Калі кожная вобласць уключае ў сябе пасады гарадскога, раённага ўзроўню і ўзроўню прадпрыемстваў, то адміністрацыйная іерархія горада Мінска складаецца толькі з арганізацый раённага ўзроўню і прадпрыемстваў. Такім чынам, крыніц вакансій у Мінску менш. Па-другое, і гэта нават важнейшае, вакансіі, якія маюць дачыненне да горада Мінска і спараджаюць ланцужкі з даўжынёй больш за 3, бяруць пачатак у вакансіях на рэспубліканскім або ўсесаюзным узроўнях. У выніку такія вакансіі не адзначаюцца як «мінскія». Гэты феномен не толькі тлумачыць незвычайнае размеркаванне ланцужкоў у горадзе, але і паказвае на схему, у якой тыя, хто займае пасады ў Мінску, дастаткова часта праходзяць перад тым вывучку на рэспубліканскім і ўсесаюзным узроўнях. Далей мы вернемся да абедзвюх «анамалій» і адзначым некаторыя іх наступствы.

МАЙКЛ УРБАН

**Табліца 4.2. Верагоднасць пераходу вакансій паміж рэгіёнамі,
1966—1986**

| Месца пахо- джацця | Месца прызначэння | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------|---------|--------|--------|--------------|----------|------|------|---------------------|
| | Мінск вобл. | Брэст | Віцебск | Гомель | Гродна | Mari- лёў | г. Мінск | БССР | СССР | Па-за сі- стэмай |
| Мінск. вобл. | 0,22 | 0,01 | - | 0,01 | - | - | 0,03 | 0,03 | - | 0,70 |
| Брэст | 0,01 | 0,28 | - | - | - | - | - | 0,01 | - | 0,69 |
| Віцебск | - | 0,01 | 0,23 | - | 0,01 | - | - | 0,01 | - | 0,73 |
| Гомель | 0,02 | - | - | 0,25 | 0,01 | - | - | 0,02 | - | 0,71 |
| Гродна | - | - | 0,01 | - | 0,22 | - | 0,01 | 0,01 | - | 0,75 |
| Mariлёў | 0,01 | - | - | - | - | 0,26 | - | 0,02 | - | 0,70 |
| г. Мінск | 0,01 | - | - | - | 0,01 | - | 0,22 | 0,04 | - | 0,72 |
| БССР | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,23 | 0,01 | 0,55 |
| СССР | 0,02 | 0,04 | 0,02 | - | - | 0,02 | 0,04 | 0,29 | 0,10 | 0,48 |

У табліцы 4.2 выведзены другі набор вынікаў, звязаных з асноўным тэстам. Ён уяўляе з сябе R-матрыцу, з верагоднасцямі пераходу вакансій паміж рэгіёнамі, выражанымі ў статыстычным паказніку Рj (тут Рj=Pj-1p). Табліца складаецца з дзеяці радкоў і дзеяці слупкоў, якія адпавядаюць шасці вобласцям, гораду Мінску, БССР і СССР. Яна чытаецца па радках, прычым клетка ў радку азначае месца, у якім адкрылася вакансія. Клетка з радка супастаўляецца са слупком; іх перасячэнне дае верагоднасць таго, што наступны рух вакансіі адбудзеца ў месца, пазначанае ўверсе слупка. Так, напрыклад, першы радок азначае, што вакансія, адкрытая ў Мінскай вобласці, у 22 % выпадкаў запоўніцца прэтэндэнтам з гэтай самай вобласці, у 1 % выпадкаў прайойдзе ў Брэсцкую вобласць, і г. д. Дыяганаль, што выходзіць з верхняга левага кутка, дае найбольшыя лічбы, бо азначае, што вакансіі запаўняюцца прэтэндэнтамі з таго самага рэгіёну. Такім чынам, і на ўзоруні вобласцяў, і на агульнарэспубліканскім узроўні існуе выразная тэндэнцыя прызначэння рэгіянальных кадраў. Толькі ў Мінскай і Гомельскай вобласцях прызначэнне «чужынца» грунтавалася на верагоднасці, большай за 0,01. Аднак у Мінскай вобласці «чужыя» кадры паходзілі ў асноўным з горада Мінска (які геаграфічна належыць да таго самага рэгіёну), а ў Гомельскай вобласці толькі ў адным выпадку вакансія пераходзіла ў іншы рэгіён з верагоднасцю, большай за 0,01, і да таго ж гэтая верагоднасць усё адно заставалася нізкай (0,02). Далей мы больш падрабязна разгледзім выпадак Мінскай вобласці, бо ён

мае дачыненне да ўздыму і заняпаду асобнай фракцыі ў беларускай палітыцы ў разгледжаны перыяд.

Як можна было чакаць, носьбіты пасад у Мінскай вобласці і г. Мінску часцей пераходзяць на пасады рэспубліканскага ўзроўню, чым іх калегі з іншых частак СССР. Радок 8, у якім адзначаюцца гэтая верагоднасці для БССР, дэмантруе, што вакансія на рэспубліканскім узроўні з трохі большай верагоднасцю пяройдзе ў горад Мінск (0,05), чым у Мінскую вобласць (0,04). Аднак даволі нечаканым можа выглядаць параўнанне лічбаў у радку 9. У гэтым выпадку вакансіі на ўсесаюзным узроўні запаўняюцца з роўнай верагоднасцю прэтэндэнтамі з горада Мінска (0,04) і з Брэсцкай вобласці, у той час як для прэтэндэнтаў з Мінскай вобласці гэтая верагоднасць не вышэйшая, чым для віцябліянаў ці магілёўцаў (0,02). Калі прыгадаць з папярэдняга раздзела, горад Мінск — адміністрацыйны эквівалент Мінскай вобласці, але ў партыйнай іерархіі відавочна саступае ёй. Толькі адміністрацыйным статусам няможна патлумачыць той факт, што на ўсесаюзныя пасады службоўцы з г. Мінска бяруцца ў два разы часцей, чым службоўцы з вобласці. Горад Мінск мае найбольшую канцэнтрацыю прамысловых прадпрыемстваў у БССР і памер яго партыйнай арганізацыі большы, чым у любой з вобласцяў, узятых паасобку¹¹¹. Але зноў жа, гэтая адрозненні не здаюцца даскаткова істотнымі, каб упłyваць на верагоднасць пераходу на ўсесаюзныя пасады, тым болей што другая ў БССР па колькасці насельніцтва і членаў партыі Гомельская вобласць з яе канцэнтрацыяй прамысловасці ў абласным цэнтры зусім не мае шанцаў быць прадстаўленай на ўсесаюзным узроўні, у той час як найменшая ў краіне Магілёўская вобласць такія шанцы мае нароўні з Віцебскай і Мінскай.

Такім чынам, канцэнтрацыя прамысловасці і памер партарганізацый не карэлююць з верагоднасцю пераходу на пасады ўсесаюзнага ўзроўню. Найбольшы паказнік, прадэмантраваны г. Мінскам (як мы гэта ўбачым падрабязней ніжэй) здаецца вынікам уплыву «рэгіёну», рэпрэзентаванага ў дадзеным выпадку сувязямі паміж носьбітамі пасад у горадзе Мінску і іх адносінамі са службоўцамі ў Маскве.

Што да адносна высокага прадстаўніцтва службоўцаў з Брэсцкай вобласці ў Маскве, мы адзначым малалікасць выпадкаў, што трапілі ў поле зроку, і іх спецыфіку. З трох пераводаў у Москву з Брэсцкай вобласці адзін выпадак уяўляў з сябе паступленне першага сакратара абкаму камсамола аспірантам у Акадэмію грамадскіх наук ЦК КПСС (адзіны такі выпадак ва ўсёй выбарцы), два другіх — працу выхадцаў з Брэсцчыны ў якасці інструктараў ЦК КПСС, г. зн. на пасадах, значна ніжэйшых за тыя, што звычайна займалі ў Москве выхадцы з Беларусі. Такім чынам, даволі высокая верагоднасць пераводу ў Москву з Брэсцкай

¹¹¹ На 1 студзеня 1978 г. у Гомельскай вобласці мелася найбольш членаў партыі (калі мінчукоў не залічваць у жыхароў Мінскай вобласці) — 92 285, а ў горадзе Мінску на 1 ліпеня таго самага года — 102 838. Лічбы ўзятыя са зборніка: Коммунистическая партия Белоруссии в цифрах, 1918—1978. Минск: Беларусь, 1978. С. 212—214.

вобласці не азначала, як для выхадцаў з Мінска, што яны займалі высокія пасады.

Ці з'яўляліся верагоднасці пераходу вакансій у рэгіёнах стабільнымі цягам часу? Мы можам адказаць на гэтае пытанне, вылучыўшы ў табліцы два перыяды (1966—1976, 1976—1986), прычым кожны будзе ўключаны дзесяць магчымасцяў пераходу ўтрымальнікаў пасад на іншую работу (у 1966—1967, 1967—1968 гг. і г. д.), а потым пералічыць R-матрыцу для кожнага з гэтых двух перыяду. Параўнаўшы два перыяды, мы знайдзем, што нідзе адразненне ў верагоднасці пераходу на іншую працу не перавышае 0,02. Такім чынам, напрошваецца вывад аб значнай часавай стабільнасці рэгіянальнай схемы размеркавання пасад¹¹².

Звесткі, прадстаўленыя ў табліцах 4.1 і 4.2, наводзяць на думку, што цыркуляцыя эліт у БССР у названы перыяд можа быць зразуметая як працэс, дзе кожны рэгіён імкнуўся быць першаснай харектарыстыкай сістэмы. Высокая эўрыстычная каштоўнасць мадэлі размеркавання ланцужкоў вакансій паміж рэгіёнамі (табл. 4.1), высокая верагоднасць таго, што вакансіі, адкрытыя ў рэгіёне, будуць запоўнены выхадцамі з таго самага рэгіёну (табл. 4.2), адносная стабільнасць рэгіянальных схем у дыяхронным вымярэнні падкрэсліваюць ролю рэгіёну як харектарыстыкі мабільнасці эліт у БССР. Паміж тым, як працэс цыркуляцыі адбываецца ў рэгіянальной і стратыфікованай мадэлях, і карыснасцю кожнай з іх можа быць праведзена параўнанне.

ПАРАЎНАННЕ ДЗВЮХ МАДЭЛЯЎ

Вынікі асноўных тэстаў, праведзеных на матэрыйлах кожнай з мадэляў, паддаюцца параўнанню. Увогуле, эўрыстычная каштоўнасць рэгіянальнай мадэлі (табл. 4.1) яўна вышэйшая, чым у мадэлі стратыфікацыі, у якую ўключаны пасады ўсесаюзнага значэння (табл. 3.2). Таму рух вакансій у сістэме ў некаторых аспектах разумеецца лепш, калі ўпісваецца ў кантэкст пабочных патокаў вакансій (рух унутры рэгіёну, паміж рэгіёнамі), чым калі разглядаецца ў мадэлі стратыфікацыі, дзе вакансіі рухаюцца па вертыкалях уздоўж іерархічных рангаў. З другога боку, мадыфікацыя, унесеная ў мадэль стратыфікацыі (выключэнне пасад усесаюзнага ўзроўню) дае вынікі (табл. 3.3), параўнальныя з рэгіянальнай мадэллю. Такім чынам, няма падстаў аддаваць перавагу адной ці другой мадэлі; хутчэй мы мусім бачыць іх як альтэрнатыўныя схемы тлумачэння працэсу цыркуляцыі эліт, кожная з якіх спрыяе разуменню агульнай канцепцыі¹¹³. Падабенства ў размеркаванні даўжыні ланцужкоў у рэгіянальнай мадэлі рэзка кантрастуе з адразненнямі ў гэтай даўжыні, якія рэгіструюцца ў розных пластах іерар-

¹¹² Чытач знайдзе рэлевантныя звесткі ў: Urban, Michael E.; Reed, Russell B. Regionalism in a Systems Perspective: Explaining Elite Circulation in a Soviet Republic // Slavic Review. Vol. 48 (Fall, 1989).

¹¹³ Гарысан Уайт робіць аналагічнае сцвярджэнне ў падобным кантэксьце ў: White, Harrison C. Chains of Opportunity. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1970. P. 121.

хічнай мадэлі (табл. 3.2). Як правіла, вышэйшы пласт спараджае даўжэйшыя ланцужкі. Гэта значыць, калі б вакансія не адкрывалася на пасадзе з найвышэйшых пластоў з далейшай цыркуляцыяй у сістэме і вызваленем месцаў у ніжэйшых пластах, вынікам заўсёды будзе адносна доўгі, іерархічна ўпарадкаваны ланцужок. Гэты эфект відавочна прысутнічае ў мадэлі, пабудаванай на стратыфікаваным ранжыраванні пасад (схема размеркавання ланцужкоў паводле даўжыні прадстаўлена ў той самай табл. 3.2), але праяўляецца і ў рэгіянальной мадэлі. Як адзначана вышэй у нашым па раўнанні даўжыні ланцужкоў, распачатых у горадзе Мінску і вобласцях, колькасць адміністрацыйных узроўняў у рэгіёне звязана з даўжынёю ланцужкоў вакансій, што фармуюцца ў ім. Адпаведна, мы прыходзім да вынёві, што рух вакансій унутры рэгіёнаў і паміж імі не з'яўляецца незалежным ад іх руху паміж пасадамі ў іерархіі. Мадэль стратыфікацыі спрыяе нашаму разуменню схемы цыркуляцыі вакансій у рэгіёнах.

Адваротны тэзіс таксама слушны. Рэгіён упłyвае на паток вакансій у стратыфікаванай мадэлі. Перагляд 13 ланцужкоў, уключаных у табліцу 3.2, даўжыня якіх сягае 6 ці больш пунктаў, даводзіць нам, што ў 10 з іх вакансіі цыркулювалі паміж пасадамі ў адным рэгіёне, а ў трох астатніх — паміж пасадамі, характеристызаванымі своеасаблівай спецыялізацыяй (у двух выпадках — сельская гаспадарка, у адным — камсамол) і, адпаведна, уцягвалі два ці больш рэгіёны БССР. Гэтаксама як размеркаванне даўжыні ланцужкоў, спароджанае ў рэгіянальной мадэлі, можа разглядацца ў вялікай ступені як функцыя іерархіі, адмысловы змест даўжэйшых ланцужкоў, што ўзнікаюць у мадэлі стратыфікацыі, у першую чаргу вызначаецца рэгіянальнай цыркуляцыяй вакансій. Мадэль дапаўняюць адна другую ў плане інфармацыі.

Калі з мадэлі стратыфікацыі прыбіраюцца пасады ўсесаюзнага значэння, вынікі асноўнага тэста ў дзвюх мадэлях становяцца вельмі падобнымі ў двух аспектах. Па-першае, у кожнай з мадэляў адносна высокія верагоднасці выхаду паза межы сістэмы. У мадэлі стратыфікацыі верагоднасць таго, што вакансія пакіне сістэму, роўная 0,63 (табл. 3.3), а ў рэгіянальнай мадэлі яна вагаецца ад 0,55 да 0,75 (табл. 4.2). Па-другое, чаканае і фактычнае размеркаванне ланцужкоў паводле даўжыні шчыльна стасуецца з вынікамі ў абедзвюх мадэлях (табл. 3.3 і 4.1). Хоць гэтае стасаванне крыху больше ў мадэлі стратыфікацыі, нагадаем, што яно дасягаецца выдаленнем з выбаркі пасад усесаюзнага значэння. Паколькі ў рэгіянальнай мадэлі такіх удакладненняў не рабілася, яна мае перавагу, будучы больш реалістычным адлюстраваннем фактычна атрыманых звестак.

Нягледзячы на апошнюю заўвагу, наша па раўнанні дзвюх мадэляў падкрэслівае ўзаемадзеянне іерархічнага ранжыравання і рэгіянальнага ўплыву ў працэсе цыркуляцыі эліт. Хоць месца ў іерархіі і рэгіёнмаглі б быць самі праз сябе вызначаныя як асноўныя фактары, што вызначаюць схемы мабільнасці савецкіх эліт, карысць ад падыходу з выкарыстаннем ланцужкоў вакансій, разгорнутага тут, заключаецца ў здольнасці праліць свято на гэтае ўзаемадзеянне, захаваўшы адносіны паміж эмпірычна звязанымі фактарамі. Мадэль вакансій — асаблі-

МАЙКЛ УРБАН

ва ў выпадках, дзе ланцужкі адносна доўгія — дазваляюць нам убачыць, як рэгіён упłyвае на размеркаванне сумы вакансій, спароджаных у вышэйшых пластах уладнай іерархіі, а іерархія, у сваю чаргу, адыгрывае ключавую ролю ў вызначэнні паслядоўнасці перамяшчэння вакансій, што трапіла ў нейкі рэгіён. Карацей кажучы, гэтыя дзве мадэлі прыцягваюць увагу да ўзаемасувязі паміж рэгіёнам і рангам пасады — фактарамі, што фармуюць схемы мабільнасці ў сістэме. Калі мы назіраем працэс цыркуляцыі эліт з пункту гледжання якой-небудзь з дзвюх мадэляў, мы адначасова бачым і эффекты іншай. Узаемадзеянне паміж рангам і рэгіёнам робіцца яшчэ больш выразным, калі правесці дадатковыя тэсты адносна ўплыву рэгіонализму на цыркуляцыю эліт у БССР.

ДАДАТКОВЫЯ ТЭСТЫ

Зараз мы звернем увагу на іншую грань узаемадзеяння паміж іерархічнай і рэгіональнай мадэлямі мабільнасці шляхам вывучэння рэгіональных сістэм кіраўніцтва БССР і манеру, на які яны суадносяцца з рэспубліканскай і ўсесаюзной сістэмамі кіраўніцтва. Адпаведна, былі задуманы дадатковыя тэсты, каб праанализаваць паходжанне і прызначэнне тых, хто ў той ці іншы час займаў найвышэйшыя пасады ў рэгіёнах.

Табліца 4.3. **Рэгіональнае паходжанне беларускіх рэгіональных эліт, 1966—1986 гг.***

| | Знутры рэгіёну | Іншы рэгіён БССР | З-за межаў рэгіёну БССР | СССР | Усяго |
|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------|-------|
| Брэсцкая вобласць | 26 | 8 | 7 | 3 | 44 |
| Віцебская вобласць | 24 | 11 | 8 | 4 | 47 |
| Гомельская вобласць | 33 | 6 | 9 | 0 | 48 |
| Гродзенская вобласць | 24 | 7 | 5 | 0 | 36 |
| Магілёўская вобласць | 33 | 5 | 7 | 0 | 45 |
| Мінская вобласць | 31 | 29(12) | 8 | 0 | 68 |
| Горад Мінск | 43 | 4(3) | 6 | 0 | 53 |

* Элітныя пасады ўключаюць: сакратароў аўкамаў (для горада Мінска — сакратароў гаркаму), старшын і першых намеснікаў старшын аблвыканкамаў (для г. Мінска — гарвыканкаму), першага сакратара найбуйнейшага ў вобласці гаркаму (для Мінскай вобласці — Барысаўскага гаркаму, для г. Мінска — Савецкага райкаму). Лічбы ў дужках азначаюць дадзеныя, атрыманыя пры разглядзе г. Мінска і Мінскай вобласці як суцэльнага рэгіёну.

Дадзеныя ў табліцы 4.3 тычацца паходжання рэгіянальных эліт. Тут «паходжанне» вызначаецца як месца, у якім нехта меў пасаду да таго, каб стаць кіраўніком пэўнага рэгіёну. Нават беручы пад увагу той факт, што шэраг людзей са слупкоў «БССР» і «СССР» у табліцы 4.3 насамрэч вярталіся ў рэгіёны, дзе пачалася іх кар'ера, мы бачым з гэтых звестак, што рэгіяналізм — значна менш выразны фактар пры займанні *найвышэйших* пасад у рэгіёнах, чым пры займанні мясцовых пасад увогуле. У сямі рэгіёнах, узятых разам, 62,8 % *найвышэйших* пасад былі занятыя службоўцамі, чыя праца непасрэдна перад прызначэннем праходзіла ў тым самым рэгіёне, што дае суадносіны паміж рэкрутаваннем «мясцовых» і «немясцовых» кадраў 1,7:1. Што да агульнай цыркуляцыі вакансій, то падобныя паказнікі вагаюцца ад 2,75:1 (Мінская вобласць) да 14:1 (Брэсцкая вобласць).

У Мінскай і Віцебскай вобласцях зарэгістраваныя найніжшыя паказнікі (ад-паведна, 45,6 % і 51,%) унутранага рэкрутавання ўласных «топ-эліт». Аднак паказнік Мінскай вобласці набліжаецца да сярэдняга па краіне, калі мы палічым, што кадры з горада Мінска таксама належаць да Мінскай вобласці (63,2 %). Іншая крайняя крапка — відавочна, горад Мінск, дзе ўнутранае рэкрутаванне на *найвышэйшыя* пасады сягае 81,1 %. Калі мы правядзем адносна Мінска ту ю самую аперацыю, што рабілі адносна Мінскай вобласці, і залічым тых, хто прыязджает з Мінскай вобласці, у «агульнамінскія» кадры, то атрымаецца, што толькі ў адным выпадку з 53 прадстаўнікі мінскай эліты паходзіў з іншага рэгіёну. Гэты выключна высокі ўзровень унутранага рэкрутавання ў горадзе Мінску наводзіць на думку аб існаванні згуртаванай кадравай групоўкі ў сталіцы. Мы назіраем — асабліва ў другой дэcadзе перыяду, ахопленага нашым даследаваннем — што гэтая згуртаваная групоўка пачала апаноўваць *найвышэйшыя* пасады ў Беларускай рэспубліцы.

У табліцы 4.4. адлюстраваныя звесткі пра доступ «рэгіяналаў» да элітных пасад на рэспубліканскім узроўні. У дадзеным выпадку «эліта» разглядаецца як сукупнасць пасад, чые ўтрымальнікі пастаянна прадстаўлены (г. зн. выбраны мінімум на 4 з 5 з'ездаў КПБ, скліканых у разгледжаны перыяд) у бюро ЦК КПБ. Лічбы ў дужках азначаюць частату, з якой члены «партызанскай групоўкі», дамінантнай у сярэдзіне 1960-х гг., пакідалі кіроўныя пасады рэгіянальнага ўзроўню і пераходзілі на элітныя пасады рэспубліканскага ўзроўню. Левы слупок у табліцы 4.4 паказвае на той факт, што Мінская вобласць была рэгіёнам-аплотам гэтай групоўкі і што з агульнай колькасцю «рэгіяналаў» (30), якія перайшлі на элітныя пасады ў рэспубліцы, 11 можна ідэнтыфікаўваць як «партызанаў»¹¹⁴.

¹¹⁴ Каб ідэнтыфікаўваць членаў гэтай групоўкі, акрамя біографічных нататаў у зборніку «Депутаты Верховного Совета СССР» і некралогаў у газетах, я карыстаўся мемуарамі К. Т. Мазурава (былога партызанскага камандзіра і вядучай палітычнай фігуры ў пасляваеннай Беларусі) «Незабываючое» (Мінск: Беларусь, 1984) і артыкулам іншага выбітнага партызана і палітычнага дзеяча БССР С. В. Прытыцкага «Курганы славы и бессмертія» (Советская Белоруссия. 1967. 26 ліпеня).

МАЙКЛ УРБАН

Табліца 4.4. Рэгіёны паходжання беларускай топ-эліты ў 1966—1986 гг.

| | 1966—1986 | 1966—1975 | 1976—1986 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Мінская вобласць | 10(8) | 10(8) | 0 |
| Брэсцкая вобласць | 2 | 1 | 1 |
| Віцебская вобласць | 7(2) | 3(2) | 4 |
| Гомельская вобласць | 1* | 1* | 0 |
| Гродзенская вобласць | 2 (1*) | 1 (1*) | 1 |
| Магілёўская вобласць | 1 (1) | 0 | 1 (1) |
| Горад Мінск | 7 | 0 | 7 |
| Па-за межамі БССР | 4 | 3 | 1 |

Заўвага: Паходжанне вызначана як рэгіён, у якім займалася апошняя пасада перад уваходжаннем у вышэйшую эліту. Лічбы ў дужках азначаюць колькасць ідэнтыфікаваных прадстаўнікоў «партызанскай» групоўкі; лічбы з зорачкамі — што асноўная кар'ера службоўцаў рабілася ў Мінскай вобласці.

Магчыма, самы цікавы контраст, выяўлены ў табліцы 4.4, тычыцца перамяшчэння рэгіональнай базы рэкррутавання на элітныя пасады рэспубліканскага ўзроўню. Сярэдні слупок, які ўключае першую дэкаду перыяду, ахопленага даследаваннем, сведчыць аб вырашальнym дамінаванні Мінскай вобласці. З 16 службоўцаў, якія перайшли з рэгіональных пасад на рэспубліканскія, 10 паходзілі з Мінскай вобласці. Аднак другі перыяд (гл. правы слупок табл. 4.4) характарызуецца поўным знікненнем гэтай тэндэнцыі і выхадам на першы план горада Мінска, які даў 7 з 14 «навабранцаў». Калі б мы мусілі ўключыць у лічбы тых індыividuаў, якія распачалі свае кар'еры на рэгіональным узроўні, занялі пасады на ўзроўні СССР або іншай саюзнай рэспублікі, а потым прабіліся ў эліту БССР, гэтае дамінаванне мінчукой выявілася б яшчэ больш выразным¹¹⁵. Калі мы супаставім схему рэкррутавання

¹¹⁵ Калі б такія асобы ўключаліся ў пералік, трэба было б дадаць да катэгорыі г. Мінска тры выпадкі: Слюнкоў, які быў першым сакратаром Мінскага гаркому ў 1972—1974 гг., а потым стаў намеснікам старшыні Дзяржплану СССР ды вярнуўся ў БССР як першы сакратар ЦК КПБ у студзені 1983 г.; Раут, другі сакратар Мінскага гаркому (1974—1975 гг.), які зрабіўся першым намеснікам міністра радыёэлектроннай прамысловасці СССР (1975—1983 гг.) і вярнуўся ў Беларусь, дзе стаў старшынём Дзяржплану; Ляпёшкін, першы сакратар Мінскага гаркому (1974—1976 гг.), якога прызначылі намеснікам загадчыка аддзела адміністрацыйных органаў ЦК КПСС (1977—1983 гг.) і які вярнуўся ў Беларусь як сакратар КПБ.

з рэгіянальных эліт у рэспубліканскія і схему рэкрутавання ў рэгіянальныя эліты, то пераканаеся: групоўка, якая склалася ў горадзе Мінску ў першую дэкаду нашага даследавання на аснове высокай ступені самарэпрадукавання, аказалася здольнай у другую дэкаду замясціць «партызанаў» і павесці рэй у беларускай палітыцы. У сувязі з гэтым дарэчна будзе зазначыць, што «агледзіны» ў Маскве, пра якія мы пісалі раней, аналізуочы з'яву цэнтралізацыі, маюць таксама іншы аспект. Члены «мінскай» групоўкі, атрымліваючы пасады ў Маскве, відавочна, здолелі выкарыстаць свае ўладныя рэсурсы і доступ да ўплывовых актараў у цэнтры для прасоўвання ўласных кар'ерных інтэрэсаў і інтэрэсаў сваіх калег¹¹⁶. Падобна, да сярэдзіны 1970-х гг. утварылася «вось» паміж групоўкай у Мінску, з аднаго боку, і яе сябрамі ды прыхільнікамі ў Маскве, з другога. Хоць падрабязна гэтая тэма будзе абмяркоўвацца ў наступным раздзеле, прысвяченым патранажу, можна адзначыць, што праз стажыроўкі ў Маскве троє мінскіх лідэраў — Слюнькоў, Рэут і Ляпёшкін — дабіліся шчыльнага ўзаемадзеяння з патронамі ў цэнтры і што гэта, напэўна, паспрыяла росквіту групоўкі ў цэлым.

У дадатак да сувязяў у Маскве, адной з адметных рыс мінскай групоўкі з'яўляецца яе апора на прамысловасць. Адрозна ад іншых беларускіх службоўцаў, якія рабілі свае кар'еры пераважна па камсамольскай лініі, лідэры сталічнай групоўкі пачыналі сваю палітычную дзейнасць на прамысловых прадпрыемствах, у прыватнасці, на Мінскім трактарным заводзе¹¹⁷ (пералік тых, хто пачынаў на сталічных прадпрыемствах, пропануецца ў дадатку В). У гэтай сувязі адзначым з'яву, знаёмую ўсім, хто вывучае рэкрутаванне эліты ў СССР; менавіта, тэндэнцыю лідэраў прызначаць на высокія пасады людзей, разам з якімі яны працавалі раней¹¹⁸. У выпадку з горадам Мінском асноўнай фігурай, якая здзяйсняла падобны пат-

¹¹⁶ T. Rigby апісвае заканамернасць, згодна з якой абласныя або рэспубліканскія службоўцы, атрымаўшы пасаду ў Маскве, стараюцца выкарыстаць контакты ў цэнтры для ўзмацнення кадравай базы «ўдома» за кошт уласных прыхільнікаў. Rigby, T. N. Khruschev and the Rules of the Soviet Political Game // Miller R. F. and Feher F. (eds.). Khruschev and the Communist World. London: Croom Helm, 1984. P. 39—81, асабліва с. 40.

¹¹⁷ У даследаваны час першы сакратар ЦК КПБ (Слюнькоў), іншы сакратар ЦК КПБ (Ляпёшкін), намеснік старшыні Савета міністраў БССР (Крыцкі) і першы намеснік міністра мясцовай прамысловасці БССР (Булгак) пачыналі свае кар'еры як кваліфікованыя рабочыя на Мінскім трактарным заводзе. Іх уваход у палітыку адбываўся праз займанне адміністрацыйных, партыйных або прафсаюзных пасад. Згодна з даступнымі звесткамі, першасныя партарганізацыі на сталічных прадпрыемствах сталі таксама стартавай пляцоўкай для людзей, якія займалі наступныя пасады: старшыня Савета міністраў БССР, другі сакратар ЦК КПБ, двое загадчыкаў аддзелаў ЦК КПБ, кіраўнік прафсаюзу, намеснік старшыні Мінскага гарвыканкаму. У дадатак да Мінскага трактарнага завода чацвёрта іншых заводскіх адміністратораў працярэблі свой шлях да міністэрскіх пасад у БССР, пяты стаў намеснікам міністра, шосты — старшынём Дзяржплану БССР.

¹¹⁸ Moses, Joel C. Regional Cohorts and Political Mobility...; Willerton, John P. Jr. Patronage Networks...; Hill, Ronald J.; Rahr, Alexander. The General Secretary, the Central Party Secretariat and the Apparatus // Lane David (ed.). Elites and Soviet Politics. Aldershot: Edward Elgar, 1988. P. 49—73.

ранаж, быў М. Н. Слюнъкоў — першы сакратар ЦК КПВ з 1983 па студзень 1987 г. У той час ён стаў сакратаром ЦК КПСС і, трохі пазней, членам Палітбюро. Аднак у той самы час было б складана вытлумачыць уздым мінскай групоўкі паводле схемы, якая часта апісваецца ў літаратуры: адзін-адзіны патрон праз свой кантроль над сістэмай прызначэння развівае вертыкальную сетку кліентаў, якія, у сваю чаргу, могуць ажыццяўляць патранаж над уласнымі падгрупамі паслядоўнікаў. Слюнъкоў і іншы лідэр мінскай групоўкі, А. А. Рэут (у канцы 1980-х гг. — першы намеснік кіраўніка Дзяржплана СССР) працавалі ў Маскве з сяродзіны 1970-х гг. да 1983 г., Слюнъкоў — намеснікам старшыні Дзяржплана, Рэут — першым намеснікам міністра радыёпрамысловасці. Улічваючы тыя факты, што менавіта ў гэтых першыяд мінская групоўка пачала актыўна замяшчаць «партызанаў» у беларускай эліце і што пасады Слюнъкова і Рэута не давалі ім дастатковая наменклатурных паўнамоцтваў, каб забяспечыць службовае прасоўванне іх «кліентаў» у горадзе Мінску, лагічна дапусціць, што ў дадзеным выпадку спрацавала схема, якая адрознівалася ад стандартных адносін «патрон-кліент». Больш падобна, што тут назіраўся дваякі працэс, які «үнізе» заключаўся ў фармаванні кагорты асоб з прамысловасці, якія апаноўвалі найперш адметныя пасады ў горадзе Мінску, а «ўверсе» — у культываванні гарызантальных сувязяў Слюнъкова і Рэута з тымі чыноўнікамі ў Маскве, якія мелі б дастатковыя наменклатурныя паўнамоцтвы, каб палегчыць вертыкальную мабільнасць членаў мінскай групоўкі. Урэшце, працэс больш падобны да дзеянняў каманды з пэўным падзелам палітычнай «працы»: прадстаўнікі каманды ў Маскве выкарыстоўваюць вертыкальныя сувязі з іншымі чыноўнікамі саюзнага ўзроўню, каб палегчыць жыццё сваіх калег па вяртанні дамоў, а тыя калегі, у сваю чаргу, ангажуюць новых членаў каманды і будуюць блок прыхільнікаў на рэгіянальным падмурку¹¹⁹.

Іншы рэгіён, прыкметныя рысы якога праяўляюцца ў табліцах 4.3 і 4.4 — віцебскі. Для Віцебскай вобласці харектэрны найніжшы ўзровень унутранага рэкрутавання кадраў на элітныя пасады ў рэгіёне (45,6 %) і, пасля Мінскай вобласці і г. Мінска, найвышэйшы ўзровень рэкрутавання на пасады рэспубліканскага значэння (23,3 %). Сярэдні і правы слупкі ў табліцы 4.4. паказваюць, адпаведна, прысутнасць і адсутнасць «партызан» сярод перспектывных віцебскіх кадраў. Хоць у нас бракуе звестак, каб зрабіць надзейныя высновы ў дадзеным выпадку, даступная інфармацыя сведчыць: у рэгіёне сфармаваўся клан, які аказаўся здольным спыніць панаванне «партызанскай групоўкі» як на Віцебшчыне, так і ў БССР увогуле. Найбольш уплывовымі службоўцамі, якія прыйшоў з пасады ў Віцебскай вобласці, мусіць лічыцца А. Н. Аксёнаў. Ягоная праца ў беларускім

¹¹⁹ У гэтай сувязі нам не варта забывацца на ролю Ляпёшкіна, згаданага ў заўвагах 10 і 12. Ляпёшкін займаў пасады кіраўніка як прафсаюзу, так і парткаму на МТЗ неўзабаве пасля таго, як Слюнъкоў быў прызначаны генеральным дырэктарам. Ляпёшкінава знаходжанне на пасадзе другога сакратара Мінскага гаркому (1968—1974 гг.) наклалася на кадэнцыю Слюнъкова ў якасці першага сакратара гаркому. Ляпёшкін замясціў яго на пасадзе, калі Слюнъкова перавялі ў Маскву.

камсамоле ў першыя пасляваенныя гады (камсамол быў тады аплотам быльых партызан) навяла аднаго назіральніка на думку, што Аксёнаў меў цесныя стаункі з «партызанскай фракцыяй»¹²⁰. Аднак самён не ўдзельнічаў у партызанскім супраціве і вельмі рана ў сваёй кар'еры перабраўся на пасаду ў Маскве (працаўваў там сакратаром камсамола з 1957 па 1959 г.). Па вяртанні ў БССР ён стаў намеснікам старшыні КДБ БССР, а потым — міністрам унутраных спраў. Гэтыя прызначэнні сведчаць, што ён навязаў карысныя для сябе патранажныя сувязі з упływowымі службовымі асобамі ўсесаюзнага значэння, калі працаўваў камсамольскім сакратаром у Маскве. Сакратаром Віцебскага абкаму Аксёнаў службы з 1966 да 1971 г., у перыяд, калі здаецца, у Віцебску вялася барацьба за ўладу паміж «партызанскай групоўкай» і групай маладых палітыкаў, чые кар'еры рабіліся пад крылом Аксёнава¹²¹. Л. С. Фрысанаў і У. І. Бровікаў, якія сталі сакратарамі абкаму ў час службы Аксёнава ў Віцебску, з'яўляюцца прыкладамі гэткіх палітыкаў. Кожны з іх хутка ўзняўся да вышэйшых пасад у рэспубліцы і (у выпадку з Бровікам) у СССР, і іхні ўздым адпавядаў поспехам іхняга «апекуна» Аксёнава¹²². Насамрэч, кар'ера Бровіка, калі ён пакінуў Віцебск, ішла крок у крок з прасоўваннем Аксёнава, якога Бровікаў змяніў на пасадзе другога сакратара ЦК КПБ у 1978 г. (Аксёнаў тады стаў старшынём Савета міністраў БССР). Пасля двух гадоў на пасадзе намесніка загадчыка аддзела арганізацыйна-партыйнай работы ЦК КПСС у 1983 г. Бровікаў вярнуўся ў Беларусь і быў прызначаны старшынём Савета Міністраў, а Аксёнаў паехаў паслом у Польшчу. Потым Бровікаў стаў паслом у Польшчу, а Аксёнаў перавялі старшынём Дзяржтэлерады СССР. Здаецца вельмі верагодным, што Аксёнаў меў шырокія сувязі ў Маскве, дзяякучы якім яго і прызначалі сакратаром Віцебскага абкаму — адзіная пасада рэгіональнага ўзроўню ў яго кар'еры. Мы можам інтэрпрэтаваць гэтае прызначэнне ў кантэксле шырэйшай барацьбы, што ў той час вялася ў Маскве паміж некаторымі быльмі партызанамі і крамлёўскім кірауніцтвам. Перавод Аксёнава ў Віцебск дазволіў яму падабраць кадры такім чынам, каб уплыў «партызан» у гэтай воб-

¹²⁰ Knight, Amy W. Pyotr Masherov and the Soviet Leadership: A Study in Kremlinology // Survey. Vol. 26 (Winter, 1982). P. 151—168, асабліва с. 157.

¹²¹ Нізкі паказнік унутрырэгіянальнага рэкрутавання на вядучыя пасады ў Віцебску можа быць прыкметай гэтай барацьбы. Іншай прыкметай, верагодна, ёсць той факт, што член «партызанскай групоўкі», Шабашоў, замяніў Аксёнава на пасадзе першага сакратара Віцебскага абкаму, калі той стаў другім сакратаром ЦК КПБ.

¹²² Выпадак з Бровікам абміяркоўваецца ў тэксце. Дадаць можна толькі раннюю дату, калі яго кааптавалі ў партыйнае кірауніцтва Віцебска. Датуль кар'ера Бровіка будавалася пераважна ва-кол рэдактарскай працы — ён быў рэдактарам шэрагу мясцовых газет у Віцебскай вобласці паміж 1955 і 1970 гг. Таксама ў гэты перыяд ён служыў сакратаром Віцебскага райкаму — прыкладна тры гады. У 1970 г. яго прызначылі сакратаром Віцебскага абкаму. Л. С. Фрысанаў працаўваў сакратаром Віцебскага абкаму прыкладна 10 год, а ў 1978 г. быў прызначаны сакратаром ЦК КПБ. Аднак прыблізна за 4 месяцы да таго, як Аксёнава адправілі паслом у Польшчу, Фрысанаў быў паніжаны да намесніка старшыні Савета міністраў БССР і страціў месца ў бюро ЦК КПБ.

ласці быў аслаблены. Больш за тое, яго праца на пасадах другога сакратара ЦК КПБ і старшыні Савета Міністраў БССР можа тлумачыцца як надзяленне пасадай палітычнага суперніка, які служыў бы процівагай агульнарэспубліканскаму лідэру партызанской фракцыі, першаму сакратару ЦК КПБ П. М. Машэраву. Уплывам Аксёнава таксама тлумачыцца адносна высокі ўзровень рэкррутавання віцебскіх кадраў на элітныя пасады ў Беларусі ў другую дэканту даследаванага перыяду.

ПАДСУМАВАННЕ І ВЫСНОВЫ

У дадзеным раздзеле ставілася мэта даследаваць паасобку тыя фактары, якія часта вызначаюцца агульным, занадта шырокім тэрмінам «рэгіяналізм». Адпаведна, мы прааналізавалі ўплыў рэгіёна на агульную схему цыркуляцыі эліт, спосаб, у які дзяякоўчы прыналежнасці да рэгіёну структуруеца доступ да элітных пасад як на рэгіянальным, так і на рэспубліканскім узроўнях, і шлях, якім названая прыналежнасць артыкулюеца ў феномене патранажу. Відавочна, прысутнасць патранажу ў сістэме прымае форму адданасці «свайму» рэгіёну, але развіццё патранажных сувязяў на агульнасцюным узроўні можа, наадварот, аслабіць рэгіянальныя ўплывы. Примаючы пад увагу ўсё вышэйсказанае, мы разглядаем рэгіяналізм як з'яву на двух узроўнях. Па-першае, на макраўузроўні, каб вызначыць, наколькі рэгіяналізм з'яўляецца адметнай харектарыстыкай кадравай сістэмы ў БССР. Па-другое, мы прааналізавалі на мікраўузроўні паходжанне і рэгіён прызначэння кандыдатаў на тыя ці іншыя рэгіянальныя пасады ў Беларусі, каб выявіць узаемасувязі паміж рэгіяналізмам і патранажам.

На макраўузроўні мы прапанавалі гіпотэзу, што цыркуляцыя эліт у БССР можа разглядацца як працэс маркаўскага тыпу і тлумачыцца з дапамогай аналітычнай мадэлі, пабудаванай на адной катэгорыі рэгіёну. Тэставанне зўрыстычнай каштоўнасці гэтай мадэлі праз фактывнае размеркаванне ланцужкоў вакансій паводле даўжыні (табл. 4.1) давяло слушнасць гіпотэзы для мадэлі ў цэлым. Цыркуляцыя вакансій унутры сістэмы выяўляецца як функцыя рэгіянальной канфігурацыі вакансій, якая ініцыяе ланцужкі і верагоднасці пераходу на іншыя пасады (гл. табл. 4.2). З гэтага мы робім выснову, што цыркуляцыя эліт у БССР мае тэндэнцыю адбывацца паводле ўласных рытмаў, і што структура гэтых рытмаў караніцца ў рэгіёнах.

Як мы бачылі ў папярэднім раздзеле, фармальны кантроль над цыркуляцыяй эліт, які ажыццяўляеца Москвой і Мінскам, не абавязкова выражаетца ў эфектыўных метадах цэнтралізацыі кадравай палітыкі. Хутчэй гэты кантроль мае месца на полі, дзе дзеюць іншыя сістэмныя сілы, якія імкнунца абмежаваць, калі не адкінуць увогуле, фармальную ўладу наменклатуры. «Рэгіяналізм» — шырокі тэрмін, які абдымае шэраг гэтых сіл. Што да кадравай палітыкі, ён уяўляе з сябе як цэнтрабежную сілу, так і механізм, які інтэргуе сістэму. Ён імкненца выцягнуць асабістых ўзаемадзенні на паверхню, упłyваючы на кірунак першапачатковага рэкррутавання і кар'ерныя схемы такім чынам, каб забяспечыць для мяс-

цовых эліт пастаянныя магчымасці фармаваць міжасабовыя сувязі — у дадзеным выпадку, патранажныя пагадненні. Такім чынам, канцэпт рэгіяналізму надае макраўзоўню важнае вымярэнне цыркуляцыі эліт, даочы зразумець, што існуе працэс, які, з пункту гледжання цэнтра, можа здавацца фрагментаваным, але на ўзроўні пэўнага рэгіёну ён з'яўляецца вельмі ўпарадкованым і, як паказала парыўнанне верагоднасцяў пераходу вакансій у два часавыя адрезкі, стабільным і прадказальным.

Параўнанні, якія мы правялі паміж мадэллю стратыфікацыі і рэгіянальнай мадэллю, дазваляюць выявіць стасункі паміж іерархіяй і рэгіёнам — фактарамі, якія ўпłyваюць на працэс цыркуляцыі. Іерархія больш упłyвае на форму працэсу (гл., напр., размеркованні ланцужкоў вакансій паводле даўжыні ў табл. 4.1), а рэгіён — на змест (напр., нашае назіранне, што 10 з 13 доўгіх ланцужкоў у выбарцы былі ўгрунтаваныя на рэгіёнах). У гэтай сувязі кожная мадэль можа ўспрымацца як дадатак другой, а не яе альтэрнатыва.

Аднак калі мы засяродзім нашу ўвагу на мікраўзоўні, карціна становіща трохі больш складанай. Мы пачынаем заўважаць іншыя фактары, прыхаваныя агульной перспектывай рэгіяналізму на макраўзоўні, якія мянняюць наша ўяўленне пра ролю рэгіёну ў працэсе цыркуляцыі. Таму мы нагадваем сабе, што канцэпт «рэгіён» не з'яўляецца вычарпальным для разумення цыркуляцыі эліт, гэтаксама як і фармальны механізм наменклатурных прызначэнняў. Кожны з фактараў — пераменная ва ўраўненні і для аналітыка ўяўляе з сябе хутчэй адпраўны пункт для раздумаў, чым «станцыю прызначэння», бо студыі працэсу цыркуляцыі з'яўляюцца, у канцавым выніку, студыямі ў сацыяльным дзеянні. Як мінімум ускосна мы з неабходнасцю сутыкаемся з проблемамі: што актары робяць, што яны самі думаюць аб tym, што робяць, мэты, якія яны спрабуюць дасягнуць або рэчы, якіх яны імкнуцца пазбегнуць. На макраўзоўні канцэпт рэгіяналізму спрыяе гэтаму разуменню ў tym, што дэмантструе сістэмныя эфекты, якія структуруюць індывідуальнае дзеянне. Гэтыя эфекты — самі толькі камбінаваныя вынікі супінасці дзеянняў у сістэме, але для індывідаў або груп у гэтай сістэме яны выглядаюць як магчымасці або бар'еры, што тычацца непасрэдна іх.

Параўноўваючы агульную схему цыркуляцыі эліт са схемай рэкрутавання прэтэндэнтаў на вышэйшыя пасады БССР у розных рэгіёнах, мы бачым, што рэгіён мае значны ўплыў на структураванне доступу да элітных пасад (4.3). Тут назіраецца паралель паміж макра- і мікраўзоўнямі. Аднак мы таксама адцемілі, што ўплыў рэгіёну паходжання пры прызначэнні на тыя самыя элітныя пасады значна меншы, чым у цыркуляцыі эліт увогуле. Здаецца, у пераважнай колькасці выпадкаў рэкрутаванне на элітныя пасады рэгіянальнага ўзроўню дэмантструе як супаддзе, так і рознагалоссі паміж рэгіяналізмам і роднасным яму феноменам патранажных групп. З аднаго боку, рэгіён часта бачыцца ў якасці базавай адзінкі, дзе спаряджаючыя адносіны тыпу «кліент-патрон». Як мы ведаєм, палітычныя кіраўнікі ў розных рэгіёнах СССР надзелены вялікімі наменклатурнымі правамі, правам прызначэння тысяч падначаленых у сваіх рэгіёнах. На такой глебе вырастаюць не толькі палітыкі-пачаткоўцы; увогуле, непасрэдная блізкасць

актараў у штодзённых працоўных сітуацыях, падзел адказнасці перад вышэйшымі начальнікамі спрыяюць фармаванню групавой ідэнтычнасці і арыентацыю на тое, што ў цэнтры называецца «правінцыялізм» або «кругавая парука».

Аднак з другога боку патранажны тып палітыкі можа быць скарыстаны, каб пазбавіць канкурэнтную групоўку яе рэгіянальнай базы. Прыклад з Віцебскай вобласцю ілюструе гэты тэзіс: уплыў рэгіянальных і патранажных сувязяў тут быў скіраваны па розных напрамках. Фракцыйная барацьба ў Маскве прывяла да таго, што наяўныя патранажныя сувязі ў Віцебску былі аслаблены, а стаўка рабілася на шэраг мясцовых палітыкаў, чые сувязі і кар'ерныя арыентацыі мелі хутчэй агульнарэспубліканскі, чым рэгіянальныя характеристы.

Нарэшце, нашу ўвагу прыцягвае і відавочны карыстальнік аслаблення «партызанскай» групоўкі — сталічная група. Тут таксама ўплыў рэгіёну здаецца вельмі важным, калі мы разглядаем паходжанне эліты ў горадзе Мінску. Дадзеная паказваюць, што ў сталіцы склалася групоўка з вельмі шчыльнымі сувязямі паміж яе чальцамі, якая ў канцы разгляданага намі перыяду апанавала беларускую палітыку. Гэтая групоўка харектарызуецца: 1) вельмі высокім узроўнем залежнасці ад рэгіёну, г. зн. доступ на ключавыя пасады ў Мінску адкрыты пераважна для мінчукоў (табл. 4.3); 2) шматлікімі сувязямі паміж яе чальцамі і службоўцамі ўсесаюзнага ўзроўню; 3) рэкррутаваннем хутчэй з мясцовых прамысловых прадпрыемстваў, чым з камсамольскага апарату; 4) відавочнай адсутнасцю адзінага лідэра або патрона. Першыя тры харектарыстыкі ў прынцыпе тыповыя для рэгіянальной групоўкі ў савецкай палітычнай сістэме. Аднак пры наяўнасці чацвёртай рысы — разбудовы патранажнай групы без адзінага патрона — яны вымагаюць новай інтэрпрэтацыі.

Калі праводзіць параўнанні, то цікава заўважыць, што працэсы ў мінскай сталічнай групоўцы маюць некаторыя яскравыя падабенствы са зменамі ў структуры кліентэлісткіх груп у Італіі, адзначанымі Луіджы Грацыяна¹²³. Традыцыйна кліенцкія адносіны ў Італіі паўставалі на аснове вертыкальных сувязяў паміж асобнымі патронамі і іх кліентамі. З мадэрнізацыяй грамадства і эканомікі кліентэлізм захоўваецца, але набывае новыя формы, у якіх гарызантальныя сувязі замяшчаюць вертыкальныя і ў якіх групы індывідаў дзейнічаюць супольна, каб дабіцца прасоўвання групавых інтарэсаў. У беларускай прасторы разортваецца падобны працэс. Партызанская групоўка, якая дамінавала ў першыя гады нашага даследавання, была спярша арганізавана вакол адзінага патрона, К. Т. Мазурава. Уздым і заняпад мазураўскай кар'еры ў цэнтральным кіраўніцтве ў рэтраспектыве здаецца барометрам стану «партызан» у Беларусі. Гэтая схема знаёмая назіральнікам за патранажнымі ўзаемадзеяннямі ў СССР. Аднак мінская сталічнай групоўка, здаецца, арганізуецца згодна з правіламі «новага кліентэлізму» (тэрмін Грацыяна), у якім гарызантальныя сувязі замяняюць са-

¹²³ Graziano, Luigi. A Conceptual Framework for the Study of Clientelistic Behaviour // European Journal of Social Research. Vol. 4 (1976). P 149—174.

бюо вертыкальныя. З гэтага гледзішча, іншыя рысы групоўкі — абмежаванні на ўваходзе, шматлікія стасункі з чыноўнікамі ўсесаюзнага маштабу, прамысловасць як база рэкрывавання — могуць быць сігналам прыходу на савецкую сцену «новага кліентэлізму», спалучальнага з індустрыйльна-урбаністычным ладам жыцця — гэткім самым чынам, як традыцыйная мадэль «патрон-кліент» мае карані ў грамадстве аграрнага тыпу¹²⁴. У гэтай сувязі карысна нагадаць пра ўрбанізацыю і індустрыйлізацыю ў Беларусі (гл. першы раздзел). Такім чынам, наш зварот да тэмы патранажу прывёў да высновы аб tym, што змены ў патранажных адносінах адпавядаюць зменам у сацыяльна-эканамічным кантэксце, у які гэтыя адносіны ўпісаныя. З гэтага пункту гледжання сталічная групоўка заняла галоўнае месца ў беларускай палітыцы часткова таму, што здолела распрацаваць арганізацыйную форму, функцыянальна адаптаваную да індустрыйльнага грамадства.

5. Як будуюцца патранажныя адносіны

Услед за высновамі, зробленымі на падставе аналізу ў папярэднім раздзеле, мы звяртаем увагу на выяўленне патранажных сувязяў, якія звязваюць актараў у прыкметныя групоўкі, што вядуць міжсобку барацьбу за пасады і ўладу ў БССР. Па-першае, мы разгледзім тэму руху кадраў унутры розных арганізацый і паміж імі — маюцца на ўвазе партыя, саветы, міністэрствы і г. д. — якія фармальна складаюць абсяг пасад, зарэгістраваных у нашай выбарцы. Гэтае практыкаванне дапоўніць нашае даследаванне фактараў, якія фармуюць шкілет кадравай сістэмы ў Беларусі — іерархія, рэгіён і арганізацыя. Вынікі нашага даследавання на гэтым узроўні ў сваю чаргу дапамогуць здзейсніць глыбейшы і больш канкрэтны аналіз патранажных адносін. Па-другое, гэты раздзел метадалагічна арыентаваны на праблему ідэнтыфікацыі адносін «патрон-кліент», выкарыстоўваюцца два прыёмы дзеля класіфікацыі членаў у патранажныя групы. Гэтыя прыёмы по-тym ужываюцца ў дачыненні да атрыманых дадзеных.

МАБІЛЬНАСЦЬ УНУТРЫ АРГАНІЗАЦЫЙ І ПАМІЖ IMI

Калі гаворка заходзіць аб арганізацыйным вымярэнні ў руху кадраў, яно час-та разглядаецца як даволі грубы крытэр для вызначэння інтэграцыі эліт у СССР. Гэты погляд здаецца тыповым для савецкай сістэмы, якая працуе ў кірунку фрагментациі эліт на падмурку разнастайных груповак інтарэсаў у арганізацыях —

¹²⁴ Пра Усходнюю Еўропу гл.: Bauman, Zygmunt. Comment on Eastern Europe // Studies in Comparative Communism. Vol. 12 (Summer/Autumn, 1979). P 184—189; Tarkowski, Jacek. Patrons and Clients in a Planned Economy // Eisenstadt S. N. and Lemarchand Rene (eds.). Political Clientelism, Patronage and Development. Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1981. P. 173—188; Symposium on Soviet Peasants // Telos. No. 68 (Summer, 1986). P. 109—127.

з'ява, акрэсленая Джэры Хафам як «бюракратычны плюралізм»¹²⁵, — якой працістаіць ратасця службоўцаў у розных арганізацыях, пакліканая адбіць псіхала-гічную прывязанасць да нейкай канкрэтнай суполкі, паколькі працяглыя адносіны членаў пэўнай арганізацыі рэгулярна перарываюцца. Аднак ясна без слоў, што змест канцэпту «інтэграцыя» вызначаецца ад адваротнага, г. зн. ад «дэзін-тэграцыі». Калі мы бачым асобныя арганізацыі як полюсы, што канцэнтруюць вакол сябе групавыя інтарэсы, фрагментуючы ўладу на шэраг эліт, якія патэнцыйна могуць канфліктуваць міжсобку¹²⁶, то ў такой сістэме пераводы з адной арганізацыі ў другую будуть разглядацца як форма інтэграцыі эліт. З такога пункту гледжання згуртаванасць эліты будзе залежаць ад здольнасці пэўнай арганізацыі кантроліраваць уласны працэс падбору і прасоўвання кадраў, ці то гэты контроль будзе заснаваны на прынцыпах заахвочвання заслуг¹²⁷, ці то на прынцыпах патранажу¹²⁸, ці то на сумесі прынцыпаў¹²⁹.

Аднак калі б мы мусілі змяніць свой погляд на фрагментацыю і замясціць за-сяроджанасць на ўнутрыарганізацыйных працэсах канцэпцыяй патранажных груп, чые члены працуяць у розных арганізацыях, то наша бачанне пераводу

¹²⁵ Hough, Jerry F. The Soviet System: Petrification or Pluralism? // Problems of Communism. Vol. 12 (March/April, 1972). P. 25—45. Хаф перагледзеў свае погляды на гэты предмет і пазней пры апісанні савецкай сістэмы аддаваў перавагу тэрміну «карпаратызм», а не «плюралізм». Гл. яго: Pluralism, Corporatism and the Soviet Union // Susan Gross Solomon (ed.). Pluralism in the Soviet Union. New York: St. Martin's Press, 1983. P. 37—60, асабліва с. 39.

¹²⁶ Гэтая перспектыва відавочная, напрыклад, у большасці артыкулаў, уключаных у зборнік: Skilling H. Gordon and Griffiths Franklyn (eds.). Interest Groups in Soviet Politics. Princeton: Princeton University Press, 1971.

¹²⁷ Джэры Хаф правёў размежаванне паміж кадравымі рашэннямі, заснаванымі на заслугах, і тымі, што базуюцца на патранажных сувязях, і зрабіў выснову, што ў кіраванні прамысловасцю пераважаюць першыя (Hough, Jerry F. The Soviet Prefects. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1969. P. 174—177). Ульям Уэлш прыйшоў да аналагічнай высновы адносна эліт у камуністычнай сістэме і высунуў гіпотэзу, што з цягам часу крытэрыі заслуг выцясняюць патранажныя сувязі ў якасці галоўнага вызначальніка мабільнасці эліт. Гл.: Welsh, William A. The Comparative Study of Political Leadership in Communist Systems // Carl Beck et al. (eds.). Comparative Communist Political Leadership. New York: David McKay, 1973. P. 1—42, асабліва с. 3; Фрэдэрык Флерон малодшы, высоўвае аналагічную ідэю ў: Fleron, Frederic J. Jr. Systems Attributes and Career Attributes: The Soviet Political Leadership System, 1952 to 1965 // Carl Beck et al. (eds.). Comparative Communist Political Leadership. New York: David McKay, 1973. P. 43—85.

¹²⁸ Джэральд Марс і Ёханан Альтман разглядаюць адсутнасць універсальных крытэраў адбору і паў-сюднасць сеткаўых сувязяў як вызначальную рысу кар'ерных заканамернасцяў у СССР. Гл.: Mars, Gerald; Altman, Yochanan. How a Soviet economy really works // Michael Clarke (ed.). Corruption. New York: St. Martin's Press, 1983. P. 259—267, асабліва с. 265.

¹²⁹ Джон Мілер робіць відавочную, але, тым не менш важную заўвагу аб тым, што прызначэнні і павышэнні індывидуаў могуць адлюстроўваць як іх заслугі, так і патранажныя гульні. Гл.: Miller, John H. Cadres Policy in the Nationality Areas — Recruitment of CPSU first and second secretaries in the non-Russian republics of the USSR // Soviet Studies. Vol. 29 (Jan., 1977). P. 4, заўвага 7.

кадраў з адной арганізацыі ў другую мусіла б змяніцца адпаведным чынам. З гэтай перспектывы рух кадраў паміж арганізацыямі выяўляе як прыкметы інтэграцыі, так і дэзінтэграцыі. З аднаго боку, ратацыя членаў групы паміж пасадамі ў шэрагу арганізацыі можа забяспечыць міжарганізацыйнае супрацоўніцтва інстытуцый, дзе працуюць члены групы. Агульная дзейнасць, якая яднае асоб, што працуюць у розных інстытуцыях, здольная такім чынам падвысіць згуртаванасць групы. З другога боку, відавочна, што калі гэтая схема працуе адносна спецыфічных патранажных кланаў, яе наступствы для сістэмы ў цэлым будуць скіраваны ў адваротны бок. Фрагментаваная сістэма кадраў, арганізаваная ва-кол шматлікіх патранажных сетак з непазбежнай варожасцю канкурэнтных груповак — верагодныя наступствы такога ўладкавання.

Пачынаючы з ідэі, што патранажныя групы размяркоўваюць сваіх членаў сярод мноства арганізацый (канцэпцыя, што вынікае з дадзеных, прадстаўленых у папярэднім раздзеле, ва-кол якой існуе кансенсус спецыялістаў)¹³⁰, мы пачынаем наш пошук уплыву патранажных адносін на схемы мабільнасці прадстаўнікоў беларускіх эліт з разгляду кадравых абменаў у арганізацыйных іерархіях БССР. Гэткім чынам мы адначасова закранааем сферу ўздзеяння патранажных сувязяў у міжарганізацыйных сетках на агульным узроўні¹³¹. Потым будзе абмеркавана важнасць сувязяў паміж асобнымі актарамі, чые ўзаемаадносіны складаюць міжасабове вымярэнне сістэмы.

Дадзеныя з табліцы 5.1 датычна частаты, з якой разнастайныя арганізацыі ў БССР забяспечвалі новымі работнікамі іншыя арганізацыі, і частаты, з якой яны запаўнялі свае ўнутраныя вакансіі. Табліца чытаецца па радках. Першы радок паказвае, што 484 актары пакінулі пасады ў партыйных органах і перайшлі на іншую партыйную работу і што гэтая колькасць складае прыкладна 58 % ад усіх партыйных работнікаў, якія пакінулі пасаду, але засталіся ў сістэме. Далей у першым радку мы бачым, што партыя накіравала 192 чалавекі, якія пакінулі пасады ў ёй, на запаўненне вакансій у саветах, і што доля гэтых работнікаў складае 23 %, 80 чалавек (10 %) — на работу ў міністэрствах і г. д.

Ніжнія тры радкі ў табліцы 5.1, на жаль, змяшчаюць занадта малыя лічбы, якія не дазваляюць зрабіць якіх-небудзь абурнаваных высноў наконт памераў, у якіх прафсаюзы, органы юстыцыі (суды і пракуратура) і ўстановы культурнай сферы (рэдакцыі газет, адміністрацыя разнастайных беларускіх таварыстваў) забяспечваюць кадрамі іншыя арганізацыі або прымаюць «чужынцаў» з іншых ар-

¹³⁰ Сярод іншых: Rigby, T. H. Khruschev and the Rules of the Soviet Political Game // Miller R. F. and Feher F. (eds.). Khruschev and the Communist World. London: Croom Helm, 1984. P. 39—81, асабліва с. 40—41; Hill, Ronald J. Soviet Political Elites: The Case of Tiraspol. New York: St. Martin's Press, 1977; Breslauer, George W. The Nature of Soviet Politics and the Gorbachev Leadership // Dallin Alexander and Rice Condoleezza (eds.). The Gorbachev Era. Stanford, CA: Stanford Alumni Assoc., 1986. P. 10—29, асабліва с. 16—19.

¹³¹ Granovetter, Mark. Network Sampling: Some First Steps // American Journal of Sociology. Vol. 81 (May, 1976). P. 1287—1303, асабліва с. 1300.

Табліца 5.1. **Абсолютная і адносная частата праводу работнікаў у іншыя арганізацыі, 1966—1986 гг.** (абсолютная — першы лік, адносная — у дужках)

| | Партия | Саветы | Міністэрства | Дзяржаўны камітэты | Камсамол | Прафсаозы | Органы юстыцыі | Культурны апарат |
|--------------------|------------|------------|--------------|--------------------|-----------|-----------|----------------|------------------|
| Партия | 484 (0,58) | 192 (0,23) | 80 (0,10) | 49 (0,06) | 3 (0,004) | 14 (0,02) | 1 (0,001) | 7 (0,01) |
| Саветы | 136 (0,49) | 81 (0,29) | 42 (0,15) | 16 (0,06) | -- | 1 (0,004) | -- | -- |
| Міністэрства | 18 (0,11) | 12 (0,08) | 108 (0,69) | 18 (0,11) | -- | -- | -- | 1 (0,006) |
| Дзяржаўны камітэты | 3 (0,07) | 2 (0,05) | 12 (0,27) | 27 (0,61) | -- | -- | -- | -- |
| Камсамол | 26 (0,46) | 2 (0,04) | 2 (0,04) | 1 (0,02) | 25 (0,45) | -- | -- | -- |
| Прафсаозы | 2 (0,33) | 1 (0,17) | 1 (0,17) | -- | -- | 1 (0,17) | -- | 1 (0,17) |
| Органы юстыцыі | 1 (0,08) | 1 (0,08) | 3 (0,25) | 1 (0,08) | -- | -- | 6 (0,50) | -- |
| Культурны апарат | 4 (0,40) | -- | 1 (0,10) | 3 (0,30) | -- | -- | -- | 2 (0,20) |

ганізацый. Гэтыя лічбы малыя з дзвюх прычын: невялікая прапорцыя супрацоўнікаў названых устаноў у выбарцы і той факт, што пасады ў іх часта становяцца тупіковымі (асабліва гэта тычыцца прафсаюзаў — з 12 прафсаюзных кіраўнікоў, прадстаўленых у выбарцы, ніводзін не пакінуў пасады дзеля іншай работы). Такім чынам, ёсць сэнс засяродзіць увагу на пяці верхніх радках — дадзеныя, прадстаўленыя ў іх, наводзяць на чатыры думкі. Па-першае, самазабеспечэнне кадрамі з'яўляецца асноўнай тэндэнцыяй у кадравай палітыцы. Дыяганаль табліцы дэмантруе, што партыя, міністэрствы і дзяржаўныя камітэты «адпраўляюць» большасць тых, хто страчвае пасаду, на іншыя пасады ў сваіх адпаведных іерархіях.

Па-другое, названая тэндэнцыя асабліва яскрава выяўляецца ў выпадку міністэрстваў і дзяржаўных камітэтаў. Насамрэч, калі мы ўспомнім, што гэтыя дзеў катэгорыі арганізацый — два бакі аднаго ўрадавага медаля ў БССР, наяўнасць самазабеспечэння кінецца ў вочы ў яшчэ большай ступені. Вывад, які можа быць зроблены: кар'еры ў гэтых інстытуцыях набываюць унутрыарганізацыйныя харектары ў яшчэ большай ступені, чым у іншых. Гэтая інтэрпрэтацыя стасуецца з вывадамі Джона Мілера, які вывучаў кадравыя рухі высокіх службовых асоб у маштабах СССР¹³². Тым не менш, амаль 20 % тых, хто пакінуў пасады ў апараце беларускіх міністэрстваў, знайшлі новую работу ў партыйных або савецкіх органах, што паказвае на існаванне даволі стабільных міжарганізацыйных сувязяў і ў дадзеным выпадку.

Па-трэцяе, паказнікі кадравага забеспечэння савецкіх органаў былымі партработнікамі (0,23) і партыйных органаў савецкімі работнікамі (0,49) — адметна высокія і паказваюць на існаванне асабліва шчыльных стасункаў паміж гэтымі двума тыпамі арганізацый¹³³. Дадзеныя, атрыманыя намі, адразніваюцца ад звестак Мілера, які пісаў: «пераводы з партыйнай на дзяржаўную работу здараюцца часцей, чым наадварот»¹³⁴. У БССР мы бачым, што ў выпадку з партыйнымі органамі і міністэрствамі ды дзяржаўнымі камітэтамі перамяшчэнні работнікаў здараюцца ў абодвух кірунках з прыкладна аднолькавай частатай, а ў выпадку з партыйнымі і савецкімі органамі савецкая работнікі пераходзяць на працу ў партыю больш чым у два разы часцей, чым партыйныя ў саветы.

Тым не менш, выснова Мілера аб тым, што партыя з'яўляецца пастаўшчыком кадраў, пацвярджаецца, калі мы звернемся да абсолютных лічбаў у табліцы 5.1. З партыйных арганізацый людзі пераходзілі на іншую працу ў сістэме ў 1,5 раза

¹³² Miller, John H. *Nomenklatura: A Check on Localism?* // Rigby T. H. and Harasymiw B. (eds.). Leadership Selection and Patron-Client Relations in the USSR and Yugoslavia. London: George Allen and Unwin, 1983. P. 69.

¹³³ Пра асаблівую ўвагу, якую КПБ надавала запаўненню савецкіх органаў сваімі членамі, гл.: Козлов, И. И. Работа с резервом руководящих кадров // Коммунист Белоруссии. 1974. № 9. С. 41—46; Якушев, И. Ф. Коммунисты в Советах // Известия. 1983. 6 жніўня.

¹³⁴ Miller, John H. Ibidem.

часцей, чым з усіх іншых, разам узятых (830 пераходаў з 1391). Гэта тлумачыцца двумя фактарамі. Па-першае, партыйныя пасады ў выбарцы шматлікія: іх больш, чым пасад якой іншай асобнай катэгорыі. Так, у выбарцы прадстаўлены 839 партыйных пасадаў, 598 савецкіх і 353 міністэрскія. Па-другое — і ў дадзеным кантэксьце гэты фактар важнейшы — у партыйных арганізацыях кадры больш рухомыя. Параўноўваючы парторганы з савецкімі ды міністэрскімі органамі, можна ўбачыць, што 830 рухаў з адной пазіцыі ў сістэме на іншую былі ініцыяваныя ў партыі, а што да савецкіх ды міністэрскіх пастоў, то лічбы ў іх, адпаведна, 276 і 157. Выходзіць, роля партыі як галоўнага пастаўшчыка кадраў часткова тлумачыцца тым, што носьбіты партыйных функцый не ўтрымліваюцца на сваіх месцах гэтак доўга, як носьбіты функцый у іншых сектарах. У дадатак да намен-клатурнай улады, якая відавочна ператварае партыйныя органы ў ключавое звязаны ўтварэння патранажных адносін, мы адзначаем іншую харктарыстыку партыйных пасад, што павялічвае іх значнасць у фармаванні міжарганізацыйных адносін, а менавіта адносна хуткае займанне (і пакіданне) індывидамі пастоў у партыйным апараце.

Нарэшце, дадзеныя з табліцы 5.1 дэманструюць, што праца на камсамольскіх пасадах разглядаецца перадусім як перыяд навучання перад прызначэннем на партыйную работу. Хоць гэтая схема не дзіўная, здаецца, што ў трох выпадках слушным з'яўляецца і адваротнае. Паколькі камсамол — маладзёжная арганізацыя камуністычнай партыі, якая рыхтуе для яе кадры, мы не чакалі, што нехта, ужо маючы работу ў КПБ, пакіне яе дзеля камсамольскай пасады. Такія выпадкі рэдкія, але той факт, што яны былі, дадае нешта да разумення адносін, якія складваюцца паміж партыяй і іншымі арганізацыямі, у гэтым выпадку з камсамолам. Паколькі камсамол разглядаецца як кадравая кузня для партыі (тэндэнцыя, выразна пацверджаная ў табл. 5.1), адпраўка партыйных кадраў у камсамол магла значыць неабходнасць больш ці менш непасрэднага назіральніка за выхаваннем будучых партыйных работнікаў. Аднак у той самы час мы не павінны і выпускаць з поля зроку патэнцыял фармавання адносін патранажу паміж тымі, хто праз работу ў партыйных органах усталяваў сувязі з упływowымі актарамі, з аднаго боку, і амбітнымі маладымі палітыкамі ў радах камсамолу, з другога боку. Мы разглядаем гэты аспект справы ніжэй.

Ці мяняюцца тэндэнцыі ўнутры- і міжарганізацыйнага кадравага забеспечэння з цягам часу? Сведчанні адносна СССР увогуле здаюцца даволі супярэчлівыми. Роналд Гіл адзначыў: многія савецкія аўтары заяўляюць, што ў сталінскія гады мабільнасць кадраў мела месца пераважна ўнутры арганізацыйных іерархій партыі або дзяржавы. Аднак Гіл заўважае, што паводле іншых савецкіх аўтараў асноўнай схемай быў пераход кадраў з адной арганізацыі ў іншую¹³⁵. Адносна нядауніх часоў Тэйн Густафсан і Дон Ман заўважаюць, што ў гэтай сферы можа

¹³⁵ Hill, Ronald J. Soviet Political Development and the Culture of the Apparatchiki // Studies in Comparative Communism. Vol. 19. Spring, 1986. P. 27—28.

АЛЬГЕБРА САВЕЦКАЙ УЛАДЫ

быць больш выключэнняў, чым правіла¹³⁶. Звесткі пра Беларусь, прадстаўленыя ў табліцы 5.2, сведчаць, што змены ў паказніках кадравага забеспячэння калі і ёсць, то нязначныя. Акрамя адноснага павышэння кадравай частаты паміж міністэрствамі і дзяржаўнымі камітэтамі ў другое дзесяцігоддзе (улічваючы як характар гэтых арганізацый, так і невялікі памер павелічэння, мы не сталі б на- даваць гэтаму ніякага значэння), адзінае змяненне ў велічыні закранае саветы, якія ў 1977—1986 гг. сталі забяспечваць сябе кадрамі ў трохі меншай ступені, а партыю — у трохі большай. У цэлым звесткі дэмантуюць вялікую меру стабільнасці ў кадравым забеспячэнні цягам абодвух дзесяцігоддзяў. На падставе гэтых звестак мы можам сцвярджаць, што міжарганізацыйныя сеткі, увасобленыя ў пераводах кадраў з адной арганізацыі ў іншую, збульшага захаваліся дзе-

Табліца 5.2. Абсалютныя і адносныя частоты кадравага забеспячэння паміж пяццю арганізацыямі ў два перыяды часу

| 1966—1976 | | Партыя | Саветы | Міністэрствы | Дзяржаўныя камітэты | Камсамол |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------------|----------------------------|-----------------|
| Партыя | | 268 (0,58) | 112 (0,24) | 45 (0,10) | 22 (0,05) | 2 (0,004) |
| Саветы | | 75 (0,46) | 53 (0,32) | 27 (0,16) | 9 (0,05) | - - |
| Міністэрствы | | 6 (0,08) | 7 (0,10) | 52 (0,72) | 7 (0,10) | - - |
| Дзяржаўныя камітэты | | 1 (0,05) | - - | 4 (0,21) | 14 (0,74) | - - |
| Камсамол | | 15 (0,44) | 2 (0,06) | 1 (0,03) | 1 (0,03) | 15 (0,44) |
| 1977—1986 | | Партыя | Саветы | Міністэрствы | Дзяржаўныя камітэты | Камсамол |
| Партыя | | 216 (0,58) | 80 (0,22) | 35 (0,09) | 27 (0,07) | 1 (0,003) |
| Саветы | | 61 (0,55) | 28 (0,25) | 15 (0,14) | 7 (0,06) | - - |
| Міністэрствы | | 12 (0,14) | 5 (0,06) | 56 (0,66) | 11 (0,13) | - - |
| Дзяржаўныя камітэты | | 2 (0,08) | 2 (0,08) | 8 (0,32) | 13 (0,52) | - - |
| Камсамол | | 11 (0,50) | | 1 (0,05) | | 10 (0,45) |

¹³⁶ Gustafson, Thane; Mann, Dawn. Gorbachev's Next Gamble // Problems of Communism. Vol. 36 (July-August, 1987). P. 1—20.

МАЙКЛ УРБАН

куючы больш ці менш пастаянным паказнікам руху персаналу. Аднак, як мы ўбачым ніжэй, гэтая агульная схема не абавязкова будзе слушнай для кожнай канкрэтнай сеткі, узятай паасобку. У іх пашырэнні і скурчванні здараюцца больш ці менш рэгулярна, што адбіваецца на сістэме ў цэлым.

У табліцы 5.3 дадзеныя ўпрадкаўаныя ў іншы спосаб. Ён мае дачыненне да ўзаемнасці кадравага забеспечэння, г. зн. да ўзроўняў, на якіх асобныя арганізацыі замяшчаюць вакансіі або з уласных кадравых рэзерваў, або з рэзерваў іншых арганізацый. У гэтым выпадку звесткі чытаюцца па слупках. Напрыклад, першы слупок паказвае, што замяшчэнне вакансій партыйных пасад забяспечваецца ў пераважнай большасці за кошт тых, хто ўжо працуе ў партыйных органах (71,8 %) і што саветы — другая асноўная крыніца замяшчэння вакансій у партапараце (20,2 %).

Табліца 5.3 паказвае на дзве заканамернасці. Дыяганаль, што ідзе з левага верхняга кутка ў правы ніжні, сведчыць, што для партыі, міністэрстваў, камсамола і органаў юстыцыі самазабеспечэнне кадрамі стала нормай. Іншыя арганізацыі найчасцей наймаюць кадры з партыйных органаў. Калі сумясціць гэтую заканамернасць з прaporцыяй «навабранцаў», якія прыходзяць з партыйнай работы на пасады ў тых непартыйных арганізацыях, што рэкуртуюць новыя кадры перадусім у сваіх шэрагах, то можна сцвярджаць: звесткі з табліцы 5.3 падмацоўваюць наша ранейшае назіранне датычна ролі партыі як пастаўшчыка кад-

Табліца 5.3. Паказнікі ўнутры- і міжарганізацыйнага кадравага забеспечэння, 1966—1986 гг. (у працэнтах)

| | Партыя | Саветы | Міністэр- ствы | Дзяржаў- ныя камітэты | Камсамол | Праф- саюзы | Органы юстыцыі | Культурны апарат |
|------------------------|--------|--------|-------------------|--------------------------|----------|----------------|-------------------|---------------------|
| Партыя | 71,8 | 66,0 | 32,1 | 42,6 | 10,7 | 87,5 | 12,5 | 70,0 |
| Саветы | 20,2 | 27,8 | 16,9 | 13,9 | - | 6,3 | - | - |
| Міністэрствы | 2,7 | 4,1 | 43,4 | 15,7 | - | - | 12,5 | - |
| Дзяржаўныя камітэты | 0,5 | 0,7 | 4,8 | 23,5 | - | - | - | - |
| Камсамол | 3,9 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 89,3 | - | - | - |
| Прафсаюзы | 0,3 | 0,3 | 0,4 | - | - | 6,3 | - | 10,0 |
| Органы юстыцыі | 0,2 | 0,3 | 1,2 | 0,9 | - | - | 75,0 | - |
| Культурны апарат | 0,6 | - | 0,4 | 2,6 | - | - | - | 20,0 |

раў у БССР. Дадаткова можна заўважыць, што паказнікі прыёму на работу людзей знутры арганізацый і звонку застаюцца амаль нязменнымі на працягу двух дзесяцігоддзяў, ахопленых даследаваннем¹³⁷.

Аналіз руху работнікаў унутры арганізацыйных іерархій БССР і паміж імі пацвярджае некаторыя выведы Герда Меера аб «ключавых элітах» савецкай сістэмы, што ўключаюць палітычна значныя пасады, вакол якіх найчасцей фармуюцца патранажныя групы¹³⁸. У прыватнасці, звесткі, тут прадстаўленыя, даюць разуменне таго, што партыя і саветы служаць першаснымі арганізацыйнымі апорамі для міжарганізацыйных сетак. Насамрэч, калі разглядаць арганізацыі як дыскрэтныя сістэмы кадраў, то абмен кадрамі паміж партыяй і саветамі шмат у чым сцірае грані паміж арганізацыямі партыйнымі і савецкімі. Можна не сумнявацца, што партыя нясе асноўную адказнасць за функцыянуванне саветаў, хоць фармальна адказнасць абмяжоўваецца падборам кадраў для іх¹³⁹. Нягледзячы на рытуальную крытыку на адрас партыі за «ўмяшанні» ў дзейнасць саветаў, відавочна, што ўзурпацыя партыйной улады, фармальна належнай саветам, не з'яўляецца вынікам аблуды нейкіх партыйцаў, як часта лічаць крытыкі, а лагічна вынікае са структуры ўзаемаадносін партыі і саветаў. Прастей кажучы, умяшанне абумоўлена тым, што «дагэтуль у партыйных і ўрадавых дакументах не існуе дакладна акрэсленых нормаў, у якіх размяжоўваліся б функцыі партыі і саветаў»¹⁴⁰. Непажаданыя партыйныя ўмяшанні, нядаўна прызнаныя высокапастаўленым савецкім дзеячам і названыя вынікам базавых (дисфункцыйальных) адносін у савецкай сістэме¹⁴¹ — і прычына, і вынік абмену кадрамі, адзначанага вышэй. Мы не можам чакаць, што партыйныя органы адмовяцца ад умяшання ў справы саветаў, калі, з аднаго боку, гэтыя органы нясуть адказнасць за дзейнасць саветаў перад вышэйшымі органамі ўлады, а з другога боку, ратацыя паміж партыяй і саветамі набывае такія формы, што кіраунік пэўнага савета нярэдка з'яўляецца бытым партыйным работнікам, у чые функцыі яго на-

¹³⁷ Здаецца, няма асаблівай прычыны цытаваць гэтыя звесткі ў тэксле. Дастатковая сказаць, што ўзроўні рэкрутавання ў партыю, саветы, міністэрствы, дзяржаўныя камітэты і камсамол у першое і другое дзесяцігоддзі адразніваюцца на 9 % і менш; найбольшае разыходжанне (9 %) назіраецца ва ўзроўнях пераходу паміж міністэрствамі і дзяржаўнымі камітэтамі. Паказнікі для прафсаюзаў, органаў юстыцыі і культурных арганізацый разыходзяцца больш істотна, але, як было пазначана вышэй, база даследавання занадта вузкая, каб можна было рабіць нейкія высьновы.

¹³⁸ Meyer, Gerd. The Impact of the Political Structure on the Recruitment of the Political Elite in the USSR // Cohen Leonard J. and Shapiro Jane J. (eds.). Communist Systems in Comparative Perspective. Garden City, NY: Anchor Books, 1974. P. 195—221, асабліва с. 198, 206.

¹³⁹ Савецкі пункт гледжання на гэту спрабу гл. у: Усманов, Г. Советские кадры: подбор, расстановка, воспитание // Советы народных депутатов. 1985. Май. С. 22—29.

¹⁴⁰ Гл. інтэрв'ю Ю. Феафанава з Кутафіным, дэканам факультета права Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта «Депутат и аппарат» (Ізвестія. 1987. 13 лістапада).

¹⁴¹ Прамова М. С. Гарбачова перад ленінградскімі ветэранамі і актывістамі партыі «Партыя революціи — партія перестройкі» (Ізвестія. 1987. 13 кастрычніка).

чальнікаў) уваходзіла назіранне за дзейнасцю гэтага самага савета. У выніку адрозненні паміж партыйнай і савецкай работай набываюць фіктыўныя формы. Фактычна саветы ператварыліся ў «аддзелы, падпрарадкованыя партыйнаму апарату»¹⁴². Адпаведна, карыстаючыся тэрмінам «арганізацыя» ў далейшым аналізе патранажных груповак, мы мусім мець на ўвазе, што саветы не ўяўляюць з сябе аўтаномных ці напаўаўтаномных кадравых сістэм, як, скажам, міністэрствы ці дзяржаўныя камітэты.

Узроўні, на якіх арганізацыі забяспечваюць кадрамі адну другую і самі сябе, дэманструюць, што партыя займае вырашальную пазіцыю ў сістэме. Партия ўнікальна; гэта адзіная інстытуцыя, якая забяспечвае кадрамі іншыя (і жывіцца кадрамі іншых арганізацый). Такім чынам, міжарганізацыйная цыркуляцыя эліт у БССР можа быць зразумета як працэс, скіраваны ў бок вяршэнства партыі.

Аднак гэтае вяршэнства не абсалютнае. Хоць паказнікі абмену кадраў паміж іншымі інстытуцыямі відавочна ніжэйшыя, чым паказнікі абмену з удзелам партыі, яны ў многіх выпадках дастаткова значныя, каб гаварыць аб інтэграцыі эліт паміж гэтымі інстытуцыямі. У святле таго, што мы даведаліся пра мінскую сталічную групоўку, варта зазначыць, што многія яе члены прыйшлі на партыйную і савецкую работу ў сталіцы з прамысловасці. Гэта наводзіць на думку, што міжарганізацыйная пераходы ўяўляюць з сябе стратэгічную сістэму сувязяў паміж сектарамі, якія ўключаюць асобныя патранажныя групы. Апошняя забяспечваюць сваім членам магчымасць цыркуляваць паміж рознымі пасадамі.

ВЫЯЎЛЕННЕ ПАТРАНАЖНЫХ ГРУП

Звычайна мадэль патранажу апісваецца як дыяды, што аблікоўваеца даверчымі адносінамі патрона і кліента, будуеца на прынцыпах узаемаабмену і арыентавана на атрыманне даброт для таго і другога¹⁴³. Шырэйшыя сеткі часта будуюцца шляхам агрэгавання гэтых дыяд уздоўж і ўпоперак, у выніку галоўны патрон, які займае пазіцыю на вяршыні гэтай сеткі, звязаны з кліентамі, якія самі дзейнічаюць як патроны адносна кліентаў, што знаходзяцца на ніжэйшых узроўнях структуры патранажу¹⁴⁴.

¹⁴² Гэтая заўвага была зроблена Г. Таразевічам, старшынём Прэзідыму Вярхоўнага савета БССР, у «Ізвестіях» (23 чэрвеня 1988 г.).

¹⁴³ Агульныя апісанні канвенцыйнага зместу паняцця «патранажныя адносіны» гл. у: Lande, Carl H. Networks and Groups in Southeast Asia: Some Observations on the Group Theory of Politics // American Political Science Review. Vol. 67 (March, 1973). P. 103—127; Introduction: The Dyadic Basis of Clientelism // Schmidt Steffen W. et al. (eds.). Friends, Followers and Factions. Berkeley, CA: University of California Press, 1977. P. xiii—xxxvii; Clapham, Christopher. Clientelism and the State // Private Patronage and Public Power. New York: St Martin's Press, 1982. P. 1—35.

¹⁴⁴ Сярод іншых: Lande, Carl H. Ibidem; Introduction..., Scott, James C. Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia // American Political Science Review. Vol. 66 (March, 1972). P. 91—113.

Гэтая мадэль патранажу мае за мэту прывесці да аднаго назоўніка вялікую колькасць сацыяльных з'яў, што маюць месца ў розных месцах, розных культурах і розных стагоддзях. У гэтым яе відавочная і істотная перавага з канцэнтруальнага гледзішча. Аднак было б памылкаю абсалютызаваць гэтую схему і шукаць яе ўсюдых, нібы яна нязменна павінна здарыцца або загадзя абуровіць адносіны тыпу «патрон-кліент» у пэўным месцы¹⁴⁵. Як мы бачылі ў папярэdnіх раздзелах, патранажныя адносіны ў СССР часам моцна нагадваюць дыядную схему (напр., што датычыць «партызанскай групоўкі»), аднак часам адхіляюцца ад яе («сталічная групоўка»). Такім чынам, ужываючы канцэнт патранажу, мы мусім удакладніць форму, якую прымаюць патранажныя адносіны, і карыстацца эмпірычным матэрыялам для ўдасканалення паняццяў.

Устрымліваючыся ад вызначэння адной-адзінай формы патранажных адносін у нашай выбарцы, мы прызнаем, што, надаючы ўвагу такім адносінам у СССР, мы ідзем па добра пратаптанай сцежцы¹⁴⁶. Насамрэч, тое, што Т. Рыгбі назваў «другай палітыкай» — нефармальным светам персаналізаваных адносін, які перрафармулую ўсе афіцыйныя рашэнні на стадыі ажыццяўлення, не ў апошнюю чаргу ў сферы кадравых перастановак¹⁴⁷, — адкрыта вывучалася ў апошнія гады самім савецкім даследчыкамі, якія лічылі гэтую «другую палітыку» асноўнай прычынай разнастайных хвароб савецкай сістэмы¹⁴⁸. Усё ж агульная згода спецыялістаў адносна наяўнасці і важнасці патранажных сувязяў у СССР не прывяла пакуль да кансенсуу ў пытанні метадологіі. Няма агульнага меркавання аб tym, як выяўляць такія адносіны.

Калі можна закінуць нешта даследчыкам, то першы папрок будзе тычыцца пытання спецыфічнасці патранажнай сувязі і інфармацыі, дастатковай для таго, каб выявіць такую сувязь. На жаль, зусім не рэдка даводзіцца чытаць у даследаваннях савецкай эліты нешта накшталт: «актар X, які мае сувязі з актарам Y» або «актар X дапамог свайму кліенту Y», пры гэтым, аднак, нічога не гаворыцца аб

¹⁴⁵ Clapham, Christopher. Ibidem. P. 19; Lemarchand, Rene. Comparative Political Clientelism: Structure, Process and Optic // Eisenstadt S. N. and Lemarchand Rene (eds.). Political Clientelism, Patronage and Development. Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1981. P. 7—32, асабліва с. 9—16, 21.

¹⁴⁶ Пра адносіны кшталту «патрон-кліент» у дасавецкай Расіі гл.: Orlovsky, Daniel T. Political Clientelism in Russia: the Historical Perspective // Rigby and Harasymiw (eds.). Раздзел 5. Рыгбі, які зарэкамендаваў сябе вядучым даследчыкам у гэтай галіне што да савецкага перыяду, паказаў жывучасць патранажных адносін нават у самых неспрыяльных умовах, менавіта ў час Вялікай чысткі. Гл.: Rigby, T. H. Was Stalin a Disloyal Patron? // Soviet Studies. Vol. 38 (July, 1986). P. 311—324.

¹⁴⁷ Rigby, T. H. Early Provincial Cliques and the Rise of Stalin // Soviet Studies. Vol. 33 (Jan., 1981). P. 5.

¹⁴⁸ Сярод іншых: Розенбаум, Ю. А. Система работы с кадрами в условиях перестройки // Советское государство и право. 1986. Снежань. С. 11—20; Пискотин, М. Стратегия управления // Советы народных депутатов. 1986. Снежань. С. 10—16; Марков, Б. Бюрократизм — антипод демократии // Коммунист. 1987. Ліпень. С. 110—119. Тэма палітычнага патранажу таксама пачала з'яўляцца ў савецкай прэсе. Шчыры і дэталёвы расказ пра механізм патранажу ў адной мясцовасці гл. у: Ні-Ли, Г. Провінційная история // Известия. 1986. 11 снежня.

метадалагічных і эмпірычных падставах для гэткіх заяў, якія, безумоўна, могуць быць і слушнымі. Проблема ў тым, што нашы веды пра савецкія эліты не могуць сістэматычна паширацца без устанаўлення крытэраў міжасабовых сувязяў — такіх крытэраў, якія маглі быць прадэманстраваны і правераны на надзеінасць.

Другая проблема датычыща выпадкаў, у якіх крытэрыі вызначэння патранажных сувязяў існуюць, але застаюцца непераканаўчымі. Напрыклад, вялікі элемент двухсэнсоўнасці змяшчаецца ў вызначэнні кліентэлісцкіх сувязяў на падставе кар'ерных гісторый актараў (іх працы ў адной арганізацыі або адной мясцовасці), аднак ён не заўсёды прызнаецца аўтарамі, якія яго ўжываюць¹⁴⁹. Праца ў адной арганізацыі можа азначаць, што сувязь усталявалася, але можа значыць і зусім адваротнае, што варожая група здолела «заслаць» свайго члена ў арганізацыю, якая ў іншым выпадку была б апанаваная асобным патранажным кланам¹⁵⁰. Праўду кажучы, пошук стандартнага крытэру ў гэтых справах паралізуваў бы любыя даследчыцкія заходы. Закрыты свет савецкай палітыкі характарызуецца прыхоўванием большасці сваіх унутраных сакрэтаў, і бакі ў патранажных адносінах як такія не вельмі афішуюць нават сваё існаванне. Таму, спрабуючы прааналізуваць гэтыя адносіны, мы з непазбежнасцю сутыкаемся з пэўнай доляй двухсэнсоўнасці і вымушаны рабіць высновы, якія не настолькі паддаюцца прыватності, як мы таго жадалі б. Задача заключаецца ў звязанні гэтай двухсэнсоўнасці да мінімуму, каб зрабіць нашы высновы калі не цалкам валіднымі, то прынамсі дастаткова празрыстымі для ўдасканалення ў будучых даследаваннях.

Вынікі нашага даследавання на дадзеным этапе дазваляюць папярэдне ідэнтыфікаваць невялікую частку з агульнай колькасці індывідаў у базе дадзеных як членаў разнастайных фракцый або патранажных груп. Па-першае, мы маём тых, хто ўдзельнічаў у партызанскім руху і ўвайшоў у палітычнае жыццё БССР пасля вайны. З даступных крыніц відаць, што да гэтай групоўкі («партызанскай») належала 74 чалавекі. Па-другое, як было пазначана ў папярэднім раздзеле, выяўляецца існаванне ядра рэгіянальной групоўкі вакол пасад у горадзе Мінску — групоўкі, што складаецца з людзей, якія пачыналі свае палітычныя кар'еры на прамысловых прадпрыемствах сталіцы. Ядро мінскай гарадской прамысловай групоўкі (МГПГ) складаецца з 51 чалавека (Дадатак В). Больш чым верагодна, што іншыя члены шырэйшай сталічнай групоўкі таксама належалаць да МГПГ, але адсутнасць звестак пра іх першыя палітычныя крокі засцерагае нас ад вылучэння ў МГПГ больш, чым 51 члена. Нарэшце, зараз мы здольныя ідэнтыфікаваць трэцюю групоўку (праўда, паводле даступных нам дадзеных, невялікую), якая сформавалася ў Віцебскай вобласці. Яна ўключае А. Н. Аксёна — верагоднага яе патрона ў БССР — і яго кліентаў, У. І. Бровіка і Л. С. Фірысанава. Наступны аналіз дапаможа нам дапоўніць звесткі пра членаў гэтай групоўкі і

¹⁴⁹ Напр.: Stewart, Philip D. et al. Political Mobility and the Soviet Political Process: A Partial Test of Two Models // American Political Science Review. Vol. 66 (Dec., 1972). P. 1269—1290.

¹⁵⁰ На гэтым настойвае Клафэм (Clapham, Christopher. Ibidem. P. 27).

выявіць некаторыя іншыя патранажныя групы, якія дзейнічалі ў БССР у разгледжаны перыяд.

У рэчышчы метадалагічнай арыентацыі, якой мы кіраваліся дагэтуль, мы ўскладаем спадзіванні на мабільнасць як на асноўны крытэр патранажных сувязяў. Робячы гэта, мы можам скарыстаць з дэвюх вельмі каштоўных ідэй, прапанаваных даследчыкамі савецкіх эліт. Першая належыць Д'юлу Йошу: ён дае метафару *seilshaft'a* (дэсанта альпіністаў), каб паказаць способ, у які патранажныя групы ўзнімаюцца наверх у савецкай іерархіі як адзінае цэлае¹⁵¹. Другая ідэя была прапанаваная Джонам Уілертанам малодшым, які сярод іншых вызначальных фактараў патранажных сувязяў вылучыў вертыкальную мабільнасць — калі ўяўны патрон забяспечвае ўяўнаму кліенту два ці больш крокі наверх у рамках рэгіёну і/або арганізацыі, якую ўзначальвае¹⁵². Пачынаем аналіз патранажу, эмпірычна распрацоўваючы ідэю *seilshaft'a*.

ЛАНЦУЖКІ ПРЫЗНАЧЭННЯЎ ЯК «ДЭСАНТНЫЯ ГРУПЫ АЛЬПІНІСТАЎ»

Ланцужкі прызначэнняў, што складаюцца з кагорт актараў, якія займаюць набор вызваленых у выніку з'яўлення вакансіі пасад, з'яўляюцца яркім і эмпірычна аргументаваным прыкладам «палітычнага дэсанту». Аднак паяўленне пэўных групп актараў у адным ланцужку само праз сябе не азначае, што паміж імі існуе патранажная сувязь. З аднаго боку, змест ланцужка можа быць частковы або поўнасцю абумоўлены выпадковасцямі: напрыклад, нечаканая смерць пэўнага носьбіта пасады запатрабавала неадкладнага (магчыма, часовага) замяшчэння адным з яго непасрэдных памочнікаў, вызваленне якога стварыла, у сваю чаргу, вакансію, запоўненую новым чалавекам, не звязаным ні з якой патранажнай групоўкай. З другога боку, людзі ў нейкім ланцужку прызначэнняў могуць быць клиентамі розных патронаў. Іх адначасовы рух угору можа адлюстроўваць той факт, што пасады ў ланцужку належаць да розных «наменклатур». Прыйзначэнні на гэтых пасадах могуць быць нават вынікам перамоў паміж патронамі, калі клиент патрона X атрымлівае павышэнне ў рамках негалоснага пагаднення, дзякуючы якому клиент патрона Y атрымае іншую пасаду. Каб мінімізаваць двухсэнсоўнасць, мы агаворваемся, што, калі няма прычыны лічыць інакш, мы разглядаем індывідаў, прысутных у ланцужку, як звязаных міжсобу тады і толькі тады, калі яны мільгаюць у адным ланцужку больш чым адзін раз.

Выкарystоўваючы гэты крытэр у нашай базе дадзеных, мы заўважаем, што ў 26 выпадках два індыўды двойчы з'яўляюцца разам у ланцужках прыйзначэнняў, а ў двух іншых выпадках — тройчы. Адносная частата такіх выпадкаў у

¹⁵¹ Jozsa, Gyula. Political *Seilschaften* in the USSR // Rigby and Harasymiw (eds.). P. 139—172.

¹⁵² Willerton, John P. Jr. Patronage Politics in the Soviet Union (неапубліканая доктарская дысертация; Ann Arbor, MI: University of Michigan, 1985). P. 69—70; Patronage Networks and Coalition Building in the Brezhnev Era // Soviet Studies. Vol. 39 (April, 1987). P. 175—204, асабліва с. 177.

МАЙКЛ УРБАН

Табліца 5.4. Кліентэлісцкія групоўкі, устаноўленыя шляхам параўнання ланцужкоў прызначэння*

Мінская абласная групоўка (патранажная група — «партызаны»)

| | | | |
|------------|-------------|-------|----------|
| Радзюк (П) | Стрыжак (П) | Бычак | Мохаў |
| Богдан | Церах | Худая | Міхневіч |

Мінская гарадская група (МГПГ)

| | | |
|--------------------|-------------------|-----------------|
| Зуеў (МГПГ) | Бысенка (МГПГ) | Драгавец (МГПГ) |
| Сямёнаў | Міхасёў | Саўчанка (МГПГ) |
| Сідаровіч | Санчукоўскі | Кураш |
| Сухнат (МГПГ) | Гулеў (МГПГ) | Нерад (МГПГ) |
| Тараразевіч (МГПГ) | Сенакосова (МГПГ) | Піёнава |
| Пячэннікаў | Гурын (МГПГ) | |

Гомельская абласная група («партизаны»)

| | | |
|----------|------------|---------|
| Малафеев | Хусайнаў | Гурбан |
| Камай | Савасценка | Шувалаў |

Гродзенская абласная група («партизаны»)

| | | |
|-------------|---------|-------------|
| Фамічоў (П) | Ядзікін | Малаяўка |
| Кабяк | Наготка | Дзехцярэнка |

Брестская абласная група (кліенты Брэжнёва)

| | |
|-------------|-----------|
| Саенка | Хільчук |
| Стаўроўская | Літвінчук |

Віцебская абласная група (кліенты Брэжнёва)

| | |
|---------|----------|
| Аксёнаў | Бровікаў |
|---------|----------|

Магілёўская абласная група («партизаны»)

| | |
|-----------|------------|
| Балашоў | Калугіна |
| I. Казлоў | Людагоўскі |

* Групоўкі тут былі вызначаны на падставе супольнага з'яўлення прызначэнца і члена ідэнтыфікаванай групоўкі ў двух або больш ланцугах прызначэнняў. Літары «П» і «МГПГ» у дужках пасля прозвішчаў некаторых індывідаў азначаюць, адпаведна, іх прыналежнасць або да «партизанскай», або да мінскай гарадской прамысловай групоўкі.

агульным ліку ланцужкоў прызначэнняў вельмі нізкая ($0,7\%$ для з'яўленняў двойчы і $0,1\%$ для з'яўленняў тройчы) і наводзіць на думку, што паўторнае выкарыстанне адных і тых індыўідаў для запаўнення набору вакансій не можа быць выпадковым. Хутчэй мы маем справу з добра акрэсленай катэгорыяй выпадкаў, у якой мабільнасць аднаго актара ў пары абумоўлівае мабільнасць іншага. З гэтай сувязі мы выводзім наяўнасць патранажных адносін.

Мы ўжо сустракаліся з паўторнай прысутнасцю некаторых асоб у ланцужках прызначэнняў. Так, у папярэднім раздзеле адзначалася, што кар'ера Бровікава ішла «па слядах» Аксёна. Яны выявіліся як удзельнікі трох ланцужкоў прызначэнняў, і гэта сведчыць пра наяўнасць паміж імі патранажнай сувязі. Тое самае тычыцца некаторых членаў МГПГ, прозвішчы якіх сустракаюцца ў ланцужках у двух выпадках: Гулей і Сенакосава, Гураў і Драгавец.

У трох прыкладах пары актараў двойчы праяўляліся ў ланцужках прызначэнняў у рамках асобных міністэрстваў, што, магчыма, паказвае на наяўнасць «бюракратычнага» патранажу. У двух з гэтых прыкладаў мы, здаецца, выявілі пратэжэ, чыя кар'ера прагрэсавала побач з прасоўваннем яго фармальнага начальніка: Воранаў на «хвасце» Мазалякі ў міністэрстве прамысловага будаўніцтва, Андрэеў — следам за Юшкевічам у Беларускай чыгуначніцы. У трэцім прыкладзе аднойчы ў выбарцы праявіўся «негатыўны» бок «альпінісцкага дэсанту», узорам чаго стала пара Жабіцкі — Піскароў. Рух Піскарова ўгору быў пабудаваны на падзенні Жабіцкага, і кожны быў звязаны з групоўкамі, якія змагаліся за ўладу ў час «барацьбы за палітычную спадчыну» ў 1980-я гг.

У працэсе даследавання выявіліся два важных феномены: 1) спалучэнне актараў, яшчэ не класіфікаваных паводле прыналежнасці да папярэдне вызначаных груповак («партызаны» і МГПГ), з ужо класіфікаванымі; 2) прысутнасць аднаго актара ў больш чым адной пары. Кожны з гэтых вынікаў дазваляе нам пашырыць нашы спісы груповак праз уключэнне дадатковых клиентураў. Знаходжанне індыўіда, які дагэтуль не быў класіфікаваны, у адной звязцы з індыўідам, ужо ідэнтыфікаваным у якасці члена нейкай групоўкі, сведчыць, што першы з'яўляецца кліентам групоўкі, да якой належыць другі. Шматлікасць парных звязак пэўнага актара, другая заканамернасць, паводле якой могуць узнікаць асацыяцыі, трактуеца як пераходная з'ява (г. зн., калі X двойчы або больш разоў з'яўляецца ў звязках з Y і Z , мы робім выснову, што Y і Z звязаны не толькі з X , але і міжсобу).

Узятыя разам, гэтыя порццы інфармацыі дапамагаюць выявіць індыўідаў, якія маюць дачыненне да груповак. Найбольшы блок такіх афіліяваных носьбітаў пасад сфармаваўся ў сталіцы. Улічаючы адносна закрытую сістэму замяшчэнняў кіроўных пасад, не дзіўна, што адны і тыя індыўіды даволі часта трапляюцца ў ланцужках прызначэнняў, часта ў звязцы з членамі МГПГ. Так, А.А. Санчукоўскі, чыя кар'ера пачалася ў Магілёве (кіраўнік прадпрыемства, сакратар гаркаму партыі), аказаўся звязаны з гэтай групоўкай дзякуючы пераводу на сталічную пасаду (пасля трэніроўкі ў Маскве). Яго перавод у Мінск ініцыяваў ланцужок прызначэнняў даўжынёй у сем замешчаных пасад, прычым троє з прызначаных асоб ідэнтыфікуюцца як члены МГПГ, а чацвёрты — як кліент гэтай групоўкі.

Атрыманыя звесткі таксама сведчаць, што «партызанская» групоўка развіла кліентэлісцкія сеткі ў чатырох вобласцях БССР (Мінскай, Гомельскай, Гродзенскай і Магілёўскай). Паколькі ў большай частцы разгледжанага перыяду гэтая групоўка вяла рэй у беларускай палітыцы, гэтае развіццё не можа лічыцца нечаканым. Аднак цікава, што трох рэгіёны, якія ў рамках дадзенага аналізу не здаюцца зонамі «партызанскаага кантролю» (горад Мінск, Віцебская і Брэсцкая вобласці), сталі рэгіянальнымі апірышчамі барацьбы за лідэрства ў БССР пасля смерці Машэрава ў 1980 г. Адзін з актараў, ідэнтыфікаваны тут як член Брэсцкай абласной групы, І. А. Стайдроўская, распачала сваю кар'еру ў вобласці ў канцы 1950-х гг., калі «партызанская» групоўка яшчэ дамінавала на Брэстчыне. Таму яна ў далейшым аналізе разглядаецца як «кліент партызанаў».

У раздзеле 7 мы будзем мець справу са зменлівай натурай фракцыйнага працістаяння і хаўрусніцтва ў БССР у паслямашэраўскі і паслябрэжнеўскі час. Тут жа застаецца намеціць контуры далейшага аблескавання, узяўшы з яго пэўныя звесткі, што маюць дачыненне да складу асноўных фракцыйных груповак у Беларускай рэспубліцы. Так, у дадатак да брэжнеўскіх кліентаў, якія ўтрымлівалі пасады рэспубліканскага ўзроўню¹⁵³, мы адзначым, што два з трох рэгіёнаў, што не адносіліся да аплотаў «партызанскаі групоўкі», узначальваліся беларускімі палітыкамі, уключанымі ў сетку брэжнеўскіх кадраў — А. Н. Аксёнаў у Віцебску і Я. Я. Сакалоў у Брэсце¹⁵⁴ — і што МГПГ, якая дзейнічала ў трэцім з «непартызанскіх» рэгіёнаў, мела сувязі з групай Андропава-Гарбачова. Правёўшы гэтую класіфікацыю, дадаўшы актараў, звязаных з рознымі фракцыямі (табл. 5.4), мы здольныя працягваць аналіз.

ПАТРАНАЖНЫЯ СУВЯЗІ ЯК ПАЎТОРЫ СУПОЛЬНАГА РУХУ ЎГОРУ

Другі метад выяўлення фракцыйнай прыналежнасці індывідаў з выбаркі таксама ўключае ідэі мабільнасці і паўторнасці. Аднак у гэтым выпадку мы імкнёмся выявіць індывідаў, якія не абавязкова ўдзельнічалі ў адным ланцужку прызначэнняў і чые рухі з адной пасады на другую не абавязкова адбываліся ў адзін

¹⁵³ Індывіды, пра якіх ідзе гаворка: Шавялуха, які служыў сакратаром ЦК КПБ з 1974 да 1979 гг., Смірноў, член брэжнеўскага днепрапяцьцяўскага клана, які быў сакратаром ЦК КПБ з 1968 да 1978 гг., Кісялёў, старшыня Савета міністраў БССР (1959—1978) да прызначэння намеснікам старшыні Савета міністраў СССР (1978—1980) і вяртання ў БССР у якасці першага сакратара ЦК КПБ (1980—1982). Кісялёва назваў брэжнеўскім кліентам Mixail Vaslenkski ў: Voslensky, Michael. Nomenclatura: The Soviet Ruling Class. Garden City, NY: Doubleday, 1984. P. 375; і Барух Хазан у: Hazan, Baruch A. From Brezhnev to Gorbachev. Boulder, CO: Westview Press, 1987. P. 58.

¹⁵⁴ Сувязь Я. Я. Сакалова з брэжнеўскім атачэннем датавалася перыядам яго працы ў Казахстане (першым сакратаром Урлоцкага райкаму) і пазнейшым перыядам працы Сакалова ў якасці сакратара парткаму Жалезінскай калгасна-саўгаснай інспекцыі Казахскай ССР. Сувязі Аксёнава з брэжнеўскай групоўкай і кропкі перасячэння МГПГ з групай Андропава-Гарбачова аблікоўваюцца ў раздзеле 7.

год. Мы хутчэй цікавімся такімі выпадкамі, калі патэнцыйны кліент зрабіў два ці больш кар'ерных рухаў у адной арганізацыі (адным рэгіёне) пад кантролем адной з патранажных груп ці падгруп, якія мы ідэнтыфікаўшы. Калі гэткія рухі маюць месца, можна зрабіць вывад, што паміж кліентам і патранажнай групай існуе ўзаемасувязь.

Двухсэнсоўнасць, непазбежная пры вызначэнні падобных сувязяў паміж актарамі, зноў-такі мінімізуецца з дапамогай правіла двух ці больш рухаў. Яна мінімізуецца ў яшчэ большай ступені, паколькі мы ўдакладняем, што член патранажнай групы, пад крылом якога адбывалася мабільнасць, мусіць сам быць мабільным у абодвух выпадках. Адпаведна, мы дапускаем, што, калі ідэнтыфікаўшы член патранажнай групы знаходзіў новую работу, уплыў яго групоўкі ўжываўся таксама для прасоўвання некаторых іншых індыўідаў, якіх трэба разглядаць як кліентаў дадзенай групоўкі. Двухсэнсоўнасць яшчэ мінімізуецца шляхам увядзення дадатковай умовы, што кліентамі будуць толькі лічыцца тыя індыўіды, якія (двойчы ці больш разоў) прасунуліся ў тым самым годзе (альбо ў наступным), што і патрон. Безумоўна, патранажная ўлада можа ажыццяўляцца са спазненнем больш чым у адзін год, і мы апрыёрна перагледзелі ўсе выпадкі, у якіх меў месца гэткі варыянт. Аднак мы схіляемся да таго, каб аддаць перавагу большай дакладнасці ў вызначэнні кліентаў перад шырынёю кругагляду. Паменшыўшы часавы адразак да аднаго года, мы здолелі ідэнтыфікаўшы «яўных» кліентаў, г. зн. тых, чый кар'ерны рост больш ці менш наўпрост звязаны з ростам іх патронаў. Улічваючы двухсэнсоўнасць практыкавання і нашае жаданне зменшыць яе, паколькі магчыма, устанаўленне трох правілаў: 1) рух кліента ў больш чым адным выпадку ў пэўнай арганізацыі ці ў пэўным рэгіёне, кантролюемых патранажнай групай; 2) рух патрона ў кожным з выпадкаў; 3) разбежка ў часе паміж рухамі патрона і кліента, не большая, чым адзін год — здаецца цаной, якую варта заплаціць.

Ужыванне гэтых трох правілаў да выбаркі носьбітаў пасад у Беларусі дае магчымасць класіфікаўшы 398 індыўідаў (12,7 % ад усёй выбаркі) як кліентаў адной з трох асноўных патранажных груп (гл. табл. 5.5). Далучаючы гэтая выпадкі да катэгорыі актараў, чия прыналежнасць да патранажных груп была ўжо ідэнтыфікаўшы, мы атрымліваем колькасць індыўідаў, так ці інакш звязаных з пэўнымі групоўкамі: 557 (17,8 % ад агульнай выбаркі). Калі б мы проста спрабавалі класіфікаўшы як мага больш членаў кіроўнай эліты паводле прыналежнасці да фракцыйных груповак, то можна было б сцвярджаць, што ўжытыя метады спрабавалі даволі блага. Паколькі абмежаванні, накладзеныя вышэйзгаданымі правіламі, выключаюць з выбаркі пераважную колькасць індыўідаў, спроба больш усёахопнай класіфікацыі вымагала б змены правілаў устанаўлення прыналежнасці да груповак. Аднак раз наша задумка палягала ў змяншэнні двухсэнсоўнасці для атрымання адносна надзейных вынікаў для працягута даследавання з глядзання фракцыйнай палітыкі, то метадалогія, ужытая для вызначэння груповай прыналежнасці, не з'яўляецца сур'ёзнай праблемай. Наадварот, індыўіды, ідэнтыфікаўшы тут як члены груповак, па вызначэнні з'яўляюцца самымі

МАЙКЛ УРБАН

мабільнымі актарамі ў сістэме, таму найчасцей удзельнічаюць у падзеях, якія мы апісваём ніжэй. Адпаведна, класіфікацыя гэтай меншасці ў выбарцы адэкватна пасуе да мэты выяўленні ролі «групоўкі» ў далейшым аналізе.

З улікам дадзеных, прадстаўленых у табліцы 5.5, мы робім тры папярэднія назіранні. Па-першае, колькасць ідэнтыфікованых «партызанскіх» кліентаў значна большая, чым адпаведная колькасць у двух іншых групоўках. Паколькі ў большай частцы перыяду, разгледжанага ў даследаванні, менавіта партызаны вялі рэй, гэтага можна было чакаць. Тым не менш, мы бачым, што пасля смерці Машэрава ў 1980 г. гэтая групоўка хутка дэзінтэгруеца. Яе члены адпраўляліся ў адстаўку, і іх кліенты ў рэгіёнах часта пераходзілі ў сферу ўплыву іншай групоўкі, менавіта МГПГ.

Па-другое, лічбы ў табліцы сведчань пра даволі шырокую прысутнасць (119) кліентаў Брэжнёва ў БССР. Гэтая група ўяўляла з сябе істотны выклік для «партызанскай» групоўкі, і яе члены забяспечылі сабе важныя пасады ў партыі і ўрадзе яшчэ да 1980 г. Пасля смерці Машэрава брэжнёўскія сілы хутка замясцілі «партызан» у беларускім кіраўніцтве, але іх перамога ненадоўга перажыла самога Брэжнёва.

**Табліца 5.5. Ідэнтыфікацыя кліентаў паводле крытэру
супольнага руху ўгору для трох патранажных груповак
(N=398)**

| Колькасць выяўленых кліентаў | |
|------------------------------|----|
| Кліенты «партызанаў» | |
| Рэспубліканскі ўзровень | 87 |
| Мінская вобласць | 27 |
| Гомельская вобласць | 52 |
| Гродзенская вобласць | 18 |
| Магілёўская вобласць | 40 |
| Брэжнёўскія кліенты | |
| Рэспубліканскі ўзровень | 50 |
| Віцебская вобласць | 58 |
| Брестская вобласць | 11 |
| Кліенты МГПГ | 55 |

Па-трэцяе, МГПГ, дзякуючы сваёй закрытай сістэме рэкрутавання кадраў і добрым адносінам з ключавымі фігурамі ў савецкім кірауніцтве, выявілася, напэўна, найбольыш эфектыўнай з усіх трох груповак. У наступным раздзеле мы ўбачым, якія кар'ерныя перавагі атрымлівалі члены і кліенты МГПГ, а ў раздзеле 7 будзе паказана, як гэтая адносна малая, але ў стратэгічным плане важная групоўка здолела адцясніць многіх з сваіх канкурэнтаў у БССР, адначасова пабудаваўшы новую кіроўную кааліцыю, уцягнуўшы ў яе ладную колькасць членаў і кліентаў іншых, пераможаных груповак.

6. Ці прыналежнасць да групоўкі мае значэнне?

У гэтым раздзеле мы скарыстоўваем нашы веды пра групоўкі ў трох відах падзей у сістэме. Па-першае, мы разглядаем эфект, які прыналежнасць да групоўкі акказвае на заканамернасці мабільнасці тых, хто распачаў свою палітычную кар'еру праз разнастайныя каналы рэкрутавання. Па-другое, мы разбіраем адмысловае становішча жанчын унутры сістэмы. У гэтай сувязі нас цікавіць парадуннанне пасад, якія жанчыны займаюць у БССР, з становішчам жанчын-кірауніц у СССР увогуле, а таксама пытанне, аналагічнае першаму: ці ўпłyвае на кар'ерны рост жанчыны прыналежнасць да групоўкі. Нарэшце, мы звяртаемся да тэмы негатыўных санкций — афіцыйнай крытыкі, вымоў і публічна абвешчаных адставак — і зноў задаем сабе пытанне, ці ўпłyвае прыналежнасць да групоўкі на заканамернасці ў гэтай сферы.

УПЛЫЎ ГРУПОЎКІ НА МАБІЛЬНАСЦЬ ПРЭТЭНДЭНТА

Адно з выміярэнняў прыналежнасці да групоўкі тычыцца мабільнасці: ці павялічвае членства ў нейкай асобнай патранажнай групе шанцы на прасоўванне па службовай лесвіцы? Мы ставім гэтае пытанне, вывучаючы кар'ерныя біяграфіі 361 індывіда, пачатак палітычнай актыўнасці якіх характарызуецца іх бытнасцю: 1) сакратарамі парткамаў, кіраўнікамі прафсаюзаў або адміністраторамі на прамысловых прадпрыемствах; 2) актывістамі беларускага камсамола; 3) кваліфікованымі рабочымі, якія ўзняліся да адміністрацыйных пасад на прамысловых прадпрыемствах, але не зімалі датуль партыйных або прафсаюзных пасад. Метадалагічны падзел гэтай групы (361 службовец) згодна з іх адпаведнымі кропкамі ўваходу ў сістэму дазваляе парашаць траекторыі кар'ернага росту, распачатыя ад кожнай з гэтай кропак. Ці слушна, напрыклад, што тыя, хто пачаў кар'еру сакратарамі парткамаў на прамысловых прадпрыемствах, прасоўваюцца вышэй, чым іх калегі з прафсаюзных арганізацый? Аднак яшчэ больш важнай для нашых мэт гэтая катэгорызацыя паводле каналаў уваходу з'яў-

ляеца таму, што дазваляе кантраліваць эфект саміх гэтых каналаў і параўнаць, напрыклад, прафсаюзных службоўцаў, звязаных з нейкай патранажнай групай, з прафбосамі, звязанымі з іншай групай, і адказаць на пытанне, наколькі гэтыя сувязі важныя. Праўда, база для параўнання ў дадзеным выпадку невялікая, і катэгорызацыя носятаваў пасад адначасова паводле груповак прыналежнасці і каналаў уваходу дала б падгрупы, часта занадта малыя, каб рабіць нейкія аргументаваныя высновы. Таму, каб запоўніць усе катэгорыі колькасцю выпадкаў, дастатковай для параўнання ўплыву прыналежнасці на мабільнасць «навабранцаў», якія ўваходзяць у сістэму праз розныя каналы, мы падзелім 361 чалавека на дзве падгрупы: члены МГПГ і ўсе астатнія.

Прыкладна 128 чалавек могуць быць аднесены да катэгорыі людзей, чияя кар'ера ў БССР пачалася на адным з прамысловых прадпрыемстваў у сталіцы¹⁵⁵. З іх у 68 (53,1 %) не заўважана ніякага кар'ернага росту, 28 (21,9 %) наступная пасада чакала ў партыйным апараце, 7 (5,5 %) былі прызначаны на выканаўчую пасаду ў савеце, а астатнія 25 (19,5 %) зрабілі свой наступны кар'ерны ход у дзяржаўным апараце (міністэрствы і дзяржаўныя камітэты). Для 233 чалавек, не маючых дачынення да МГПГ, гэтыя суадносіны выглядаюць наступным чынам: у 112 (48,1 %) не заўважана ніякага кар'ернага росту, 75 (32,2 %) занялі наступныя пасады ў партыйным апараце, 21 (9 %) — у саветах, 25 (10,7 %) — у дзяржаўным апараце. Гэтыя лічбы паказваюць, што члены МГПГ маюць крыху менш шанцаў на рух угору (46,9 %), чым іх калегі з іншых груповак у іншых рэгіёнах БССР (51,9 %). Таксама можна адзначыць, што члены МГПГ радзей пераходзяць на пасады ў партыйным і савецкім апараце (адпаведна, 21,9 % супраць 32,2 % і 5,5 % супраць 9,0 %), але часцей прасоўваюцца са сваіх пачатковых пасад на пасады ў дзяржапараце (19,5 % супраць 10,7 %). Узятыя разам, адносныя частоты для дзвюх груп выяўляюць, што шляхі дасягнення вышэйшых пасад у горадзе Мінску трохі больш пакручастыя, чым у іншых месцах, і што тыя, хто аказваецца здольнымі працярэбіць шлях наверх, часцей рабіць наступны кар'ерны ход у іерархіях міністэрстваў і дзяржаўных камітэтаў.

Другое з адрозненняў паміж дзвюма групамі, здаецца, сугучнае з тымі звесткамі аб профілі МГПГ, якія маем. Паколькі МГПГ — група з кваліфікаванага сектару працоўнага класа сталіцы, можна чакаць, што яна стаецца разервуарам для прызначэнняў на менеджэрскія і адміністрацыйныя пасады. Гэтыя прызначэнні, без сумнёву, робяцца не без уплыву членаў МГПГ, што займаюць важныя пасты ў Маскве, маючы мажлівасць рэкамендаваць тых, з кім яны працавалі ў

¹⁵⁵ Эта колькасць (128) — большая, чым колькасць членаў МГПГ, названых у дадатку В, дзеля того, што членства ў апошнім выпадку прыпісваецца толькі тым, хто зрабіў як мінімум адзін кар'ерны крок пасля таго, як заняў пасаду з базы дадзеных. Колькасць 128 уключае ўсіх тых, хто можа быць ідэнтыфікаваны з групоўкай і заняў пасаду ў адной з чатырох арганізацыйных іерархій горада Мінска (партыя, прафсаюзы, адміністрацыя прадпрыемстваў ці камсамол), незалежна ад таго, ці рушылі гэтыя людзі да іншых пасад.

Мінску ці ўваходзілі, напрыклад, у адзін парткам або дырэкцыю прадпрыемства. Аднак першае адрозненне, паказанае вышэй, паказвае на яшчэ адну характарыстыку гэтай групы, а менавіта, на адносна высокую ступень канкурэнцыі ўнутры яе, калі ідзецца аб прасоўванні на вышэйшую пасаду. Палітычныя структуры ў горадзе Мінску ўяўляюць з сябе даволі вузкую гарлавіну для пераходу з кіраўніцтва прадпрыемства да вышэйшых пасад у партыйным кіраўніцтве і дзяржаўным апараце. Нагадаем, што ў горадзе Мінску больш членаў КПБ, чым у любой з вобласцяў БССР, і што забяспечваючы чвэрць прамысловай прадукцыі рэспублікі, горад Мінск з'яўляецца надзвычайна вялікім рэзервуарам патэнцыйных кадраў для пераходу з прадпрыемстваў на вышэйшыя пасады. Аднак у горадзе Мінску колькасць пасад, на якія падобныя кадры могуць перайсці (напр., сакратары райкамаў ці старшыні райвыканкамаў) значна меншая, чым у кожнай з вобласцяў. Такім чынам, у Мінску больш амбітных людзей мусіць змагацца за меншую колькасць пасад. Канкурэнтныя характар МГПГ можа шмат чаго сказаць пра навыкі (тэхнічныя, арганізацыйныя і палітычныя) тых, хто ўсё ж здолеў зрабіць наступныя кар'ерныя крок. Таксама гэтыя характары, якія паказана ў табліцы 6.1, дапамагае зразумець уплыў, які членства ў МГПГ мае на кар'ерны рост.

Звесткі, прадстаўленыя ў табліцы 6.1, былі выведзеныя на падставе нумара пласта, што адпавядае кожнай з пасад у базе дадзеных (маюцца на ўвазе пасады, займаныя ў той ці іншы час 361 індывидам, пра якіх ідзе гаворка). Далей быў выведзены сярэдні паказнік для кожнай групы згодна з пяццю катэгорыямі пасад на ўваходзе.

Лічбы ў дужках паказваюць на колькасць выпадкаў, з якіх быў выведзены

Табліца 6.1. Сярэднія рангі першай, другой і найвышэйшай пасадаў для кожнай з груп, якія ўвайшлі ў сістэму праз пяць вызначаных каналau (N=361)

| Пасады на ўваходзе ў сістэму | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|----------|-----------|---------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ранг пасады | Першасныя партарганізацыі | | Прафсаюзы | | Адміністраторы | | Рабочыя | | Камсамол | |
| | МГПГ | Іншыя | МГПГ | Іншыя | МГПГ | Іншыя | МГПГ | Іншыя | МГПГ | Іншыя |
| Першая пасада | 7,7 (69) | 8,6 (71) | 7,3 (4) | 10 (17) | 7,4 (35) | 7,7 (62) | 5,6 (12) | 6,7 (15) | 6,6 (8) | 6,4 (68) |
| 2-я пасада | 6,2 (18) | 6,9 (29) | 5,7 (3) | 8,8 (4) | 4,6 (13) | 5,6 (21) | 4,3 (9) | 5,2 (12) | 5,8 (5) | 5,6 (49) |
| Найвышэйшая пасада | 3,9 (9) | 5,9 (12) | 4,7 (3) | 5 (1) | 3,0 (3) | 4,3 (12) | 1,7 (7) | 2,4 (10) | 4,7 (3) | 4,3 (29) |

сярэдні паказнік. Агульныя лічбы ў радку «2-я пасада» меншыя, чым згаданая вышэй колькасць перайшоўшых на другую пасаду членаў МГПГ і іншых, адпаведна, на 12 і 6. Гэта звязана з тым, што вышэй у тэксце называліся ўсе выпадкі пераходу на іншыя пасады, у тым ліку і на пасады, не класіфікованыя ў дадатку А.

Першы радок у табліцы дае зразумець, што сярэдні ранг пасад, займаных у пачатку кар'еры членамі МГПГ, у некаторых выпадках быў значна вышэйшы, чым у астатніх «навабранцаў» (гэта тычыцца пасад сакратароў першасных партарганізацый, кіраўнікоў прафсаюзных суполак, кваліфікованых рабочых на пра-мысловых прадпрыемствах): нагадаем, што *вышэйшаму* пласту адпавядае *меншая* лічба. У той самы час ранг «навабранцаў», якія ўвайшлі праз каналы адміністрацыйнага кіраўніцтва і камсамол, амаль супадаў як у членаў МГПГ, так і ў іншых.

У другім радку табліцы аглядаецца шлях тых, хто здолеў прасунуцца ўверх у сістэме. Мы знаходзім тут сведчанне канкурэнтнасці кадравай сістэмы ў горадзе Мінску, відавочнае на прыкладзе сакратароў першасных партарганізацый. Калі па-за межамі Мінска 29 з 71 актара (40,8 %) здолелі прасунуцца на вышэйшую пасаду, то ў МГПГ — толькі 18 з 69 (26,1 %). Аднак для тых, хто ўвайшоў у сістэму па прафсаюзнай лініі, верагоднасць павышэння была значна вышэйшай у Мінску, чым дзе-небудзь яшчэ, але невялікая колькасць выпадкаў не дазваляе рабіць катэгорычныя сцвярджэнні. З іншых трох слупкоў відаць, што дзве групы маюць сувязяральную долю членаў, якія атрымалі павышэнне пасля ўваходу ў сістэму.

Выключоючы выпадак з тымі, хто ўвайшоў у сістэму па камсамольскай лініі, члены МГПГ больш паспяхова рабілі кар'еру і дасягалі вышэйшых пасад, чым астатнія. Так, тყыя члены МГПГ, хто ўвайшоў у сістэму з адміністрацыйных пасад, апярэдзілі не-членаў у сярэднім на цэлы ранг, а калі парашуннанне праводзіць у катэгорыях «сакратары першасных партарганізацый» і «рабочыя», то розніца ў сярэднім статусе сягае амаль цэлага рангу. Найболышае адрозненне зафіксавана ў катэгорыі «прафсаюзы», аж на 3,1 рангу, але занадта вузкая база для парашуннання і тут не дазваляе рабіць катэгорычных высноў.

Звесткі з другога радка дэманструюць, што «камсамольская лінія» — адзіная, дзе члены МГПГ саступаюць не-членам, хоць і няшмат. Больш за тое, гэтая саступка выяўляеца ў трэцім радку і наводзіць на шэраг думак. Па-першае, рэкрывтанне на элітныя пасады з шэрагу «камсамольскіх дзеячаў» у Мінску менш відавочнае, чым у вобласцях БССР. Па-другое, сярод тых, хто не належыць да МГПГ, камсамольская праца служыла найлепшым шляхам для дасягнення вышэйшых пасад, чым праца сакратаром у першаснай партарганізацыі або прафсаюзным дзеячам на пра-мысловым прадпрыемстве. Аднак адміністрацыйныя пасады на прадпрыемстве давалі ім прыкладна такія самыя шанцы на павышэнне, што і камсамольская работа, а кваліфікованым рабочым дасягаць вышэйшых рангаў удавалася значна вышэй, чым камсамольцам (сярэдні ранг найвышэйшай пасады 2,4 супраць 4,3). Калі выключыць гэтую невялікую групу (10 чала-

век), можна сцвярджаць, што ўвогуле камсамольская дзейнасць з'яўлялася добрай стартавай пляцоўкай для тых, хто рабіў кар'еру па-за межамі Мінска. У дадатак да высокага сярэдняга рангу на вяршыні кар'еры, заўважым, што сярод «камсамольскіх» рэкрутаў значная частка (42,6 %) дасягала элітных пасад — больш, чым сярод «навабранцаў», што прыйшлі праз іншыя каналы.

Гэтае абагульненне трэба разумець з дакладнасцю да наадварот, калі мы гаворым пра членаў МГПГ. З аднаго боку, каналы, іншыя, чым камсамол, прыводзілі да пасад, вышэйшых паводле рангу; з другога боку, сярод тых, хто ўваходзіў праз гэтыя каналы, большая доля сягала элітных пасад. Адпаведна, частка адказу на пытанне, ці мае значэнне прыналежнасць да групоўкі, заключаецца ў наступным: для членаў МГПГ камсамол быў найменш важнай сцежкай да элітных пасад, для тых, хто да МГПГ не належаў (за выключэнне вузкай катэгорыі кваліфікаваных работнікаў), ён быў самай важнай сцежкай.

Дадзеныя ў трэцім радку табліцы дэманструюць таксама, што членам МГПГ удавалася дасягаць вышэйшых пасад, чым іх супернікам з іншых груповак ва ўсіх выпадках, за выключэннем кар'еры, распачатай па камсамольскай лініі. Паказнікі выбракоўкі кадраў тут вагаліся. Напрыклад, адносна мала членаў МГПГ з ліку адміністратораў атрымалі павышэнне пасля дасягнення статусу «другой пасады» (радок 2), парынальна мала не-членаў МГПГ, хто ўвайшоў у сістэму праз каналы партыйных сакратароў або кіраунікоў прафсаюзаў на прамысловым прадпрыемстве, былі ўзвядзены ў вышэйшы ранг пасля дасягнення пляцоўкі «другой пасады». Аднак, аналізуочы звесткі пра навабранцаў з усіх каналаў, мы бачым, што доля тых, хто быў павышаны пасля атрымання статусу «другой пасады», у дзвюх групах фактычна аналагічны — 52,1 % для членаў МГПГ, 55,7 % для не-членаў. Калі выключыць «камсамольцаў», то лічбы складуць, адпаведна, 51,2 % і 53 %. Улічваючы сувымяральнасць паказнікаў выбракоўкі кадраў у двух групах, мы можам сформуляваць другую частку адказу на нашае пытанне аб значнасці прыналежнасці да групоўкі. Члены МГПГ, якім удалося пераадолець плато «другой пасады» (за выключэннем «камсамольцаў»), у цэлым дасягалі вышэйшых пасад, чым тыя, хто не належаў да групы. Больш за тое, гэтая розніца паміж групамі асабліва яўная ў выпадку тых, хто ўваходзіў у сістэму як сакратары партычэек (3,9 супраць 5,9) або адміністраторы (3,0 супраць 4,3) на прамысловых прадпрыемствах. У суме, уплыў прыналежнасці да групоўкі (МГПГ) на кар'ерны рост выяўляецца моцным, асабліва ў тых, хто прайшоў перыяд палітычнага навучання на мінскіх фабрыках і заводах.

ЖАНЧЫНЫ Ў СІСТЭМЕ

Заходнія студыі роляў жанчын у палітычна-адміністрацыйнай сістэме СССР сведчаць, што месца для жанчын у савецкай сістэме ёсць. Больш за тое, гэтае месца можа быць адносна добра вызначана. З аднаго боку, на найвышэйшых

пасадах савецкай партыі-дзяржавы жанчыны зеўраюць сваёй адсутнасцю¹⁵⁶. Як заўважыў адзін назіральнік: «На істотных — больш, чым цырыманіяльных — ролях, у ключавых іерархіях палітычнай улады і апарату прымусу і на вяршыні сістэмы як суцэльнасці палітыка застаецца мужчынскай справай»¹⁵⁷. З другога боку, жанчыны, якія адыгрываюць палітычна значныя ролі ў СССР, маюць тэндэнцыі гуртавацца вакол пасад, што так інакш маюць сацыяльна-выхаваўчы харктар. У абодвух аспектах беларускія жанчыны здаюцца даволі арганічным фрагментам агульной карціны: як група ў палітычнай сістэме, яны мала чым адрозніваюцца ад жанчын у СССР у цэлым.

Колькасная рэпрэзентацыя жанчын у шэрагах КПБ у перыяд, ахоплены даследаваннем, паступова ўзрастала, гэтаксама як і іх прысутнасць у мясцовых партыйных камітэтах¹⁵⁸. Прапорцыя жанчын-членаў партыі ў КПБ прыкладна адпавядае прапорцыям у іншых саюзных рэспубліках, за выключэннем Эстоніі, Латвіі і Літвы, дзе жанчыны прадстаўлены ў трохі большым маштабе¹⁵⁹. У першыя дзесяць гадоў, ахопленыя даследаваннем, доля жанчын сярод сакратароў першасных партыйных арганізацый у КПБ вырасла амаль у два разы і к 1976 г. дасягнула адзнакі 30 %¹⁶⁰, сувымернай з агульнасаюзным паказнікам¹⁶¹.

Як і ў іншых рэспубліках, жанчыны ў БССР асацыююцца з даволі вузкай сферай дапаможных палітычных роляў, перадусім з тымі, што тычацца палітычнай сацыялізацыі¹⁶². У нашай выбарцы было выяўлена 230 жанчын¹⁶³, і 125 з іх ідэнтыфікаўляюцца як утрымальніцы адной ці некалькіх пасад, звязаных з асобнай спецыялізацыяй. Са 125, для якіх аказалася магчымай такая спецыфікацыя, 57 (45,6 %) працавалі ў сферы агульной палітычнай сацыялізацыі — былі партыйнымі сакратарамі, адказнымі за пропаганду, чыноўніцамі ад культуры пры саветах і г. д. Другі асноўны занятак жанчын у сістэме — менеджэрскія пасады, скан-

¹⁵⁶ Hough, Jerry F. Women and Women's Issues in Soviet Political Debates // Dorothy Atkinson et al. (eds.). Women in Russia. Stanford: Stanford University Press, 1977. P. 356—357; Browning, Genia. Soviet Politics — Where Are the Women? // Holland Barbara (ed.). Soviet Sisterhood. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1985. P. 207—236.

¹⁵⁷ Lapidus, Gail Warshofsky. Women in Soviet Society. Berkeley: University of California Press, 1978. P. 200.

¹⁵⁸ Доля жанчын у КПБ узрасла з 18,5 % у 1966 г. да 24,2 % у 1978 г. Падобным чынам вырасла і іх прадстаўніцтва ў райкамах: з 17,8 % у 1966 г. да 22,9 % у 1976 г. Гл.: Коммунистическая партия Белоруссии в цифрах, 1918—1978. Минск: Беларусь, 1978. С. 155, 196.

¹⁵⁹ Harasymiw, Bohdan. Have Women's Chances for Political Recruitment in the USSR Really Improved? / / Tova Yedlin (ed.). Women in Eastern Europe and the Soviet Union. New York: Praeger, 1980. P. 159—171.

¹⁶⁰ Коммунистическая партия Белоруссии в цифрах, 1918—1978. С. 197.

¹⁶¹ Lapidus, Gail Warshofsky. Ibidem. P. 214.

¹⁶² Moses, Joel C. Indoctrination as a Female Political Role in the Soviet Union // Comparative Politics. Vol. 8 (July, 1976). P. 525—547; Women in Political Roles // Atkinson et al. P. 333—353.

¹⁶³ Жанчыны ідэнтыфікаўляюцца або на падставе біяграфічных звестак у савецкіх публікацыях, або на падставе згадкі полу ў газетных артыкулах. Мы дапускаем, што 230 ідэнтыфікованых намі жанчын уяўляюць з сябе толькі іх частку фактычнай колькасці ў выбарцы.

цэнтраваныя ў лёгкай і харчовай прамысловасці, ахове здароўя, сацыяльным забеспячэнні і гандлі. 36 жанчын (28,8 %) з нашай пад-выбаркі класіфікаваліся такім чынам, і гэтая доля зноў-такі рэпрэзентатыўная для СССР у цэлым¹⁶⁴. Толькі 5 жанчын былі выяўлены на пасадах у галіне цяжкай індустрыі і 3 — у сельскай гаспадарцы, а астатнія 24 (19,2 %) мелі спецыялізацыю па вядзенні «мясцовай гаспадаркі» і займалі пасады накшталт сакратара савета¹⁶⁵.

Гэтыя парабаўнанні наводзяць на думку, што беларускія жанчыны ў палітыцы вельмі моцна падобныя да жанчын у савецкай сістэме, для якой характэрны недарэпрэзентаванасць жанчын, іх дыстанцыяванне ад цэнтраў улады і засяроджванне на выбранай групе дзеянасці. Можна таксама дапусціць, што тыя самыя фактары, якія прывялі да такога стану палітычна актыўных жанчын у СССР, з большым ці меншым эфектам дзеянічаюць і ў БССР¹⁶⁶. Аднак нашым клопатам тут з'яўляецца даследаванне ўплыву прыналежнасці да груповак на гэтую падкатегорыю беларускіх носьбітаў пасад. Адпаведна, мы абмяжоўваемся канстатацияй, што ў месцы жанчын ва ўнутранай палітыцы БССР няма нічога ўнікальнага.

Адна з характарыстык жанчын у выбарцы, іх сканцэнтраванасць на пасадах ніжэйшага ўзроўню, змяншае карысць метадаў, разгорнутых у папярэднім раздзеле для вызначэння прыналежнасці да груповак. Паколькі большасць жанчын у нашай выбарцы (139 з 230) займалі ў сістэме толькі адну пасаду, метад выяўлення патранажнай сувязі на падставе двух ці больш кар'ерных кроکаў у большасці выпадкаў не можа быць ужыты. Дзеля таго, каб стварыць дастатковая вялікую выбарку жанчын, звязаных з групоўкамі, быў ужыты іншы метад, згодна з якім названая сувязь вызначалася праз прызначэнне на пасаду, што, як мы лічым,

¹⁶⁴ Dodge, Norton T. Women in Professions // Atkinson et al. P. 205—224, асабліва с. 215; Lapidus, Gail Warshofsky. Ibidem. P. 222.

¹⁶⁵ Ізноў жа, гэтыя лічбы сведчаць, што сацыяльны профіль жанчыны ў БССР — злепак з агульна-савецкага. Пра жанчын у цяжкай прамысловасці гл.: Dodge, Norton T. Ibidem. Пра жанчын у сельскай гаспадарцы гл.: Stewart, Robert C. Women in Soviet Rural Management // Slavic Review. Vol. 38 (Dec., 1979). P. 603—613. Пра жанчын на пасадах арганізацыі «хатній гаспадаркі» гл. Harasymiw, Bohdan. Ibidem. P. 157—161.

¹⁶⁶ Тлумачэнні асаблівасцяў палітычнага ўдзелу жанчын у СССР звычайна грунтуюцца на гіпотэзе аб tym, што гэтыя асаблівасці — вынік традыцыйнага месца, адведзенага жанчыне ў сістэме. У сваю чаргу, наяўная сітуацыя адбіваецца на адукацыйным і кар'ерным выбары, да якога заахвочваюцца жанчыны. Варыянты гэтага тлумачэння гл. у: Moses, Joel C. Women in Political Roles; Lapidus, Gail Warshofsky. Ibidem; Browning, Genia. Ibidem; Stewart, Robert C. Ibidem. P. 609—613. Спадарожная прычына выбару «выхаваўчых» палітычных роляў савецкім жанчынамі была прапанаваная савецкай феміністкай Алай Сарыбан. Яна піша: «Савецкія жанчыны, у частцы свайго «я», дадзенай ад нараджэння, часта не ўсведамляючы таго, маюць тэндэнцыю ідэнтыфікацыі сябе з савецкай сістэмай». Гл. яе артыкул: The Soviet Woman: Support and Mainstay of the Regime // Tatyana Mamonova (ed.). Women and Russia. Boston: Beacon, 1984. P. 205—213, асабліва р. 208.

кантралявалася той ці іншай ужо ідэнтыфікаўанай групоўкай. Гэты менш дакладны метад быў у пэўнай ступені ўдасканалены шляхам аднясення ўсіх пагранічных выпадкаў у катэгорыю «прыналежнасць невядомая». Шляхам спалучэння раней апісаных метадаў і крыху менш дакладнага прыёму, уведзенага тут, стала магчымым класіфікаваць 174 жанчыны з 230 у якасці кліентак той ці іншай патранажнай групоўкі.

Звесткі ў табліцы 6.2 выпукляюць сувязь паміж прыналежнасцю жанчын да групоўкі і іх доступам да найвышэйшых пасад у сістэме (вызначаных тут як пасады з чатырох вышэйшых пластоў, пералічаныя ў дадатку А). У левым слупку табліцы супастаўляюцца розныя патранажныя групоўкі і колькасць жанчын, якіх можна звязаць з кожнай з іх; у цэнтральным слупку пррапануеца колькасць жанчын з кожнай з гэтых груповак, якія атрымалі доступ да адной ці некалькіх элітных пасад, а ў правым слупку называюцца прозвішчы жанчын, пра якіх ідзе гаворка, і найвышэйшыя пасады, якіх яны дасягнулі. Магчыма, першае, што кідаеца ў вочы пры паглядзе на гэтыя звесткі: яны сведчаць, што месца жанчын нават блізка не на версе сістэмы. Ці то мы разглядаем гэтыя вынікі з перспектывы прaporцыі жанчын, якія дасягнулі тых элітных пасад (усяго 10 з 230), ці то з яшчэ больш выразнай перспектывы суадносін мужчын і жанчын (212 пасад у элітных чатырох пластах за 21 год даюць 4452 магчымыя вакансіі, займаныя цягам года, але на іх працавалі ўсяго 60 жанчын), становіцца відочным, што доступ жанчын да элітных пасад у БССР вельмі моцна абмежаваны.

Па-другое, жанчыны, якія ўсё-такі атрымалі элітныя пасады, карысталіся ўплывам груповак, да якіх належалі. Толькі 14,3 % жанчын з гэтай выбаркі можна ідэнтыфікаўаць як членаў або кліентаў МГПГ, аднак гэтая групоўка забяспечыла бадай палову элітных пасад для жанчын. Праўда, у статыстычным плане мы не можам установіць яўнае адрозненне паміж уплывам груповак з-за вузкасці базы для паралінння. Больш за тое, найвышэйшая пасада, атрыманая жанчынамі — намесніца старшыні Савета міністраў БССР (пласт 2) — двойчы займалася кліенткамі іншых патранажных груповак (Сняжкова, 1968—1985; Мазай, з 1985 г.). Нават з улікам вышэйскказанага, прасочваеца ўплыў групоўкі на кар'ерны рост жанчын. Так, у цэлым 1 жанчына з 33 мела шанцы на элітную пасаду. Для членаў і кліентак «партызанской» групоўкі гэтая прaporцыя складала 1/23, для кліентак брэжнеўскай групоўкі — 1/41, а для членаў і кліентак МГПГ — 1/7.

АЛЬГЕБРА САВЕЦКАЙ УЛАДЫ

Табліца 6.2. Фракцыйная прыналежнасць жанчын і доступ да элітных пасад* (n=230)

| Фракцыйныя групоўкі | Колькасць дасягнутых элітных пасад | Прозвішча, найвышэйшая пасада, час зайнання |
|--------------------------------|------------------------------------|--|
| <i>«Партызанкі» і кліенткі</i> | | |
| Рэспубліканскі ўзровень (n=12) | 2 | Клачкова — першая нам. старшыні Белкаапсаюза (1977—1982) Стаўроўская — міністарка харчовай прамысловасці (1980—) |
| Магілёўская вобласць (n=19) | 1 | Сняжкова — нам. старшыні Савета міністраў БССР (1968—1985) |
| Гомельская вобласць (n=23) | - | |
| Гродзенская вобласць (n=23) | - | |
| Мінская вобласць (n=23) | - | |
| <i>МГПГ і кліенткі (n=33)</i> | 5 | Дэмітрыева — нам. міністра вышэйшай і сяр. спец. адкукацыі (1968—1978), Конанава — міністарка лёгкай прамысловасці (1972—1975), Сенакосава — дырэктарка мінскага камвольнага камбіната (1976—1978), Нерад — старшыня Беларускага таварыства дружбы і культурных сувязяў (1982—), Сухнат — міністарка адкукацыі (1985—) |
| <i>Брэсцкая вобласць</i> | | |
| Брэсцкая вобласць | 1 | Мазай — нам. старшыні Савета міністраў (1985—) |
| Віцебская вобласць | - | |
| <i>Невядомая прыналежнасць</i> | 1 | Дэхта — першая нам. міністра сувязі (1976—1982) |

* «Элітнымі» ў дадзеным выпадку лічыцца пасады, якія адносяцца да пластоў 1—4 (гл. дадатак А)

УЖЫВАННЕ НЕГАТЫЎНЫХ САНКЦЫЙ

Як мы бачылі, прыналежнасць да патранажнай групоўкі можа аказваць значны ўплыў на кар'ерны рост у БССР. Ці ўплывае яна таксама на частату пакаранняў («негатыўных санкцый») тых ці іншых службоўцаў? У гэтым падраздзеле мы разглядаем тры віды санкцый, якія нярэдка выпадаюць на галовы службоўцаў у СССР: вымовы, афіцыйная крытыка і публічна абвешччанае вызваленне ад пасады. Нас цікавіць, якім чынам прыналежнасць да той ці іншай групоўкі абараняе ад санкцый і наадварот, ці не можа яна зрабіць члена групоўкі больш прыступным для нападаў.

Даследаванні праванарушэнняў і пакаранняў у асяродку савецкіх чыноўнікаў звяртаюць увагу на моцны персаналісцкі элемент, які дамешваеца да фармальных правілаў і працэдур, пакліканых рэгуляваць паводзіны носьбітаў пасад¹⁶⁷. У асяродку, дзе прававыя нормы і падзаконныя акты часта супярэчлівыя, а загады кірауніцтва вымагаюць большай паспешлівасці, чым тое прадпісана афіцыйна прадпісанымі працэдурамі, дзе асабістыя контакты і абмен паслугамі могуць быць больш эфектыўнымі ў выкананні задачы, чым «кніжныя» метады, выкананне фармальна ўсталяваных правілаў становіцца ў лепшым выпадку няпэўнай гарантывай ад пагрозы пакарання, а ў горшым — правакуе пакаранне за «фармалізм». Адзін з даследчыкаў савецкай сістэмы кантролю над выкананнем працэдур прыйшоў да высьновы, што гэты працэс з'яўляецца проста іншай фазай пазазаконных, калі не карумпаваных, адміністрацыйных паводзін. Ён даводзіў, што негатыўныя санкцыі ў гэтым кантэксце становяцца хутчэй не сродкам безасабовай перасцярогі ад незаконных паводзін, а зброяй у руках той ці іншай групоўкі, што ўжываеца супраць найбольш прыступных членаў канкурэнтных груповак¹⁶⁸.

ВЫМОВЫ

Мы пачынаем наш аналіз з разгляду 99 зарэгістраваных выпадкаў афіцыйных вымоў, абвешччаных Камітэтам народнага кантролю (КНК), КПБ або дзяржаўнымі органамі індывідам з выбаркі за 21 год, ахоплены даследаваннем. Можна быць упэўненым, што агульны лік вымоў за пазначаны перыяд ідзе на тысячы, але пераважная большасць з іх адрасавалася дробнымі службоўцам — старшыням калгасаў, шараговым членам партыі і г. д. — якія не трапілі ў нашу

¹⁶⁷ Гл., у прыватнасці: Lampert, Nicolas. Whistleblowing in the Soviet Union: A Study of Complaints and Abuses under State Socialism. New York: Schocken, 1985; Simis, Constantine. USSR: The Corrupt Society. New York: Simon and Schuster, 1982.

¹⁶⁸ Grossman, Gregory. Notes on the Illegal Private Economy and Corruption // Soviet Economy in a Time of Change. Joint Economic Committee of the U.S. Congress; Washington, D.C.: GPO, 1979. P. 834—854, асабліва с. 845—846.

базу дадзеных. Адпаведна, нас цікавіць толькі невялікая частка вымоў, аў яўленых індыўвідам, якія займалі досьціц высокі статус.

Звесткі ў табліцы 6.3 згрупаваны паводле крыніцы вымоў, іх адноснай строгасці (звычайная ці строгая), падставах вынясення (кепская работа ці карупцыя), і эффекту, якія мелі — калі мелі — на кар'еры санкцыянуваных. Лічбы, прадстаўленыя ў ніжнім радку табліцы, сведчаць, што гэта форма пакарання даволі мяккая, калі меркаваць па яе эфектах. З 99 службоўцаў, якія атрымалі вымову, толькі 17 былі звольненыя цягам наступнага года, 62 захавалі свае пасады як мінімум на два гады, 12 атрымалі павышэнне, і лёс 20 астатніх не вызначаны¹⁶⁹. Сярод іншых выпадкаў, калі кар'ера службоўцаў перарвалася пасля вымовы, мы знаходзім толькі адзін, калі індыўвід быў змешчаны з пасады пасля вымовы за карупцыйную дзеянасць — гэтая «звычайная» вымова была вынесена КНК. У двух выпадках вынікі «строгіх вымоў», вынесеных КНК за карупцыю, невядомыя — верагодна, кар'еры службоўцаў завяршыліся. Аднак у двух выпадках пасля строгіх вымоў, накладзеных КПБ, адзін са службоўцаў утрымаўся на пасадзе, лёс другога не вызначаны. У цэлым вынікі даюць зразумець, што ўжыванне вымовы да беларускіх службоўцаў не супрадавалася заканамернасцямі, якіх можна было б чакаць у сістэме, кіраванай безасабовымі бюракратычнымі нормамі. Нават калі мы дапусцім, што ўсе выпадкі, якія трапляюць у катэгорию «вынікі невядомыя», фактычна скончыліся звольненнемі, то выходзіць, што «ўзоровень выжывання» службоўцаў пасля строгай вымовы ад КНК не вельмі адрозніваецца ад «выжывання» пасля звычайнай (7 з 12 супраць 8 з 11), а ў выпадку з КПБ большая доля службоўцаў захавала свае пасады пасля строгай (2 з 3), чым пасля звычайнай вымовы (9 з 22). У выпадку ж вымоў, вынесеных урадавымі службамі, службоўцы атрымлівалі павышэнне гэтак сама часта, як і адпраўляліся ў адстаўку.

Ці прыналежнасць да групоўкі пралівае нейкае святло на гэтыя вынікі? З тых членаў груповак, што пералічаны ў дадатку В, толькі двое атрымлівалі вымовы і абодва здолелі ўтрымацца на сваіх пасадах¹⁷⁰. Аднак з тых, хто атрымаў вымову, 37 чалавек могуць быць аднесены да кліентаў той ці іншай патранажнай групоўкі. Паколькі час вынясення вымовы мае дачыненне да фракцыйнай барацьбы (гл. наступны раздзел), памысна вылучыць два перыяды ў нашай часавай рамцы: 1966—1976 і 1977—1986 гг. У час першага перыяду, калі відавочнай была канкурэнцыя паміж «партызанамі» і «брэжнеўскімі кліентамі», вымовы атрымлівалі восем чалавек з другой групоўкі і ўсе восьмёра засталіся пры пасадах, а сярод 14 пакараных з першай групоўкі кар'ера завяршылася для трох. Тады ж мелі спагнанні двое членаў МГПГ: адзін захаваў сваю пасаду, а вынікі вымовы для другога невядомыя.

¹⁶⁹ «Невядомыя» тут азначае выпадкі, калі цягам года пасля вымовы пакараны індыўвід у крываціях не з'яўляўся і не было звестак, што яго пасада перайшла да кагосьці іншага.

¹⁷⁰ У выпадках, пра якія ідзе гаворка, фігуравалі Пятроў, член «партызанскай групоўкі», які атрымаў дзве вымовы ад КНК у 1976 г., і Цімашэнка, які атрымаў вымову ад КПБ у 1980 г.

МАЙКЛ УРБАН

У другі перыяд вымовы атрымалі чацвёра брэжнёўскіх кліентаў. Адзін, які меў спагнанне ў лютым 1980 г., напярэдадні (кароткага) прыходу да ўлады ў БССР яго групоўкі, здолеў захаваць пасаду. Двое іншых атрымалі вымовы ў сакавіку 1982 г., калі ў Маскве ўжо разгаралася барацьба за пераемнасць і калі (як мы ўбачым ніжэй), антыбрэжнёўскія сілы кансалідаваліся ў самой БССР. Вынікі вымоў у абодвух выпадках невядомыя. Нарэшце, апошняя вымова выносілася ў канцы 1983 г., калі брэжнёўская групоўка ўжо саступіла МГПГ месца ля беларускага стырна. Гэтая вымова скончылася для пакаранага зваленнем. Кліенты «партызанскай» групоўкі ў гэты перыяд атрымлівалі вымовы дзесяць разоў, не вядома ніводнай адстаўкі, затое вядома, што ў пяці выпадках службоўцы захоўвалі пасады. Нарэшце, трэ разы вымовы выносіліся членам МГПГ, прычым у двух выпадках тыя заставаліся пры пасадах (пра трэці выпадак невядома).

Хоць колькасць разгледжаных выпадкаў не досыць вялікая, каб рабіць нейкія канкрэтныя высновы аб узаемасувязі паміж прыналежнасцю да групоўкі і атрыманнем спагнання, вынікі аналізу даюць падставы для двух сцвярджэнняў. Першае, інстытут вымоў у БССР мае няшмат агульнага з бюракратычнай закана-

Табліца 6.3. Вымовы і іх вынікі для кар'еры пакараных

| Крыніца і тып вымовы | Коль- касць | Падстава для вынясення | | Вынік | | | |
|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------|----------|-----------------|-----|----------|
| | | Кепская праца | Каруп- цыя | Адстаўка | Працят працы | ПП* | Невядомы |
| КНК | | | | | | | |
| Звычайная | 44 | 34 | 10 | 4 | 32 | 5 | 8 |
| Строгая | 12 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 |
| Парторганы | | | | | | | |
| Звычайная | 22 | 22 | - | 7 | 9 | 1 | 6 |
| Строгая | 15 | 13 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 |
| Урад | | | | | | | |
| Звычайная | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | - |
| Строгая | - | - | - | - | - | - | - |
| Усяго | 99 | 84 | 15 | 17 | 62 | 12 | 20 |

* ПП азначае выпадкі, калі службоўцы, якія атрымалі вымовы, былі пазней прасунуты па службовай лесвіцы.

мернасцю, у якой вымовы маюць яўныя негатыўныя наступствы для кар'еры пакаранага службоўца. Пакідаючы ўбаку матывы (асабістая ці групавая), якія падштурхнулі той ці іншы орган улады да вынясення вымоў, мы бачым з набору звестак, што няма вялікай розніцы паміж выпадкамі, калі выносіліся строгія вымовы, і выпадкамі, калі выносіліся звычайнія: пасля вымовы службовец застаўяўся на пасадзе з верагоднасцю прыкладна 2/3, а ў 1 выпадку з 8 нават атрымліваў павышэнне. Другое, наступствы вынясення вымоў здаюцца сугучнымі з фазамі міжгрупавой барацьбы. У першай фазе, калі «партызанская» групоўцы — дамінантнай у беларускай палітыцы — быў кінуты выклік з боку брэжнеўскіх сіл, толькі кліенты «партызанаў» адпраўляліся ў адстаўку пасля вымоў. Калі ж (у другі перыяд) маятнік хіснуўся ў другі бок, то вымовы атрымлівалі кліенты ўсіх груповак, але адзіны выпадак адстаўкі тычыўся брэжнеўскага кліента, які страціў сваю пасаду неўзабаве пасля тго, як яго групоўка страціла вядучыя пазіцыі ў беларускім кіраўніцтве.

АФІЦЫЙНАЯ КРЫТЫКА

Што здараеца з тымі службоўцамі, якія былі або паддадзены ганьбе афіцыйным аратарам на партыйным сходзе, або згаданы ў крыйтычных артыкулах прэсы? Такія выпадкі здараюцца нячаста. З 3127 індывидуаў у выбарцы нам вядомыя толькі 20, якія сталі мішэнню гэткай крыйтыкі. Ізноў жа, гэтыя даволі рэдкія выпадкі могуць азначаць нешта вельмі важнае ў плане ўжывання негатыўных санкцый і іх сувязі з фракцыйнай барацьбой у БССР. Не кожны дзень здараеца, што службоўцы ўладнай сістэмы трапляюць пад агонь уладнай крыйтыкі, таму мы мусім надаць пільную ўвагу кожнаму такому выпадку.

У канцы 1969 г. газета «Правда» апубліковала вельмі крыйтычны артыкул аб стане сельскай гаспадаркі ў Гомельскай вобласці, у якім ставілася пытанне аб адпаведнасці займаным пасадам некаторых абласных кіраунікоў¹⁷¹. Чацвёра з пяці службоўцаў, згаданых у артыкуле, страцілі працу цягам некалькіх дзён¹⁷². З тае прычыны, што кожны з пяці займаў у даследаваны намі перыяд толькі адну пасаду, нашы метады выяўлення прыналежнасці да груповак тут не пасуюць. Тым не менш, ёсьць дзве падставы, каб дапусціць фракцыйныя характеристы гэтага выпадку афіцыйнай крыйтыкі. Па-першае, «Правда» была выданнем, пакліканым артыкуляваць негатыўныя санкцыі, а яе рэдактарам у той час быў М. В. Зімянін, адзін з кіраунікоў «партызанскаў» групоўкі. Па-другое, усе чатыры вакансіі, вызваленія пасля крыйтычнага артыкула, былі занятыя людзьмі, якіх можна лічыць кліентамі «партызанаў».

¹⁷¹ Правда. 1969. 12 снежня.

¹⁷² Чатыры асобы, якія страцілі пасады пасля публікацыі артыкула: Языковіч (першы сакратар Гомельскага абкаму), Кліменка (старшыня Гомельскага аблвыканкаму), Каргін (сакратар Гомельскага абкаму) і Шывакоў (першы сакратар Калінкавіцкага райкаму). Хамякоў, намеснік старшыні Гомельскага аблвыканкаму, нягледзячы на крыйтыку ў «Правде», здолеў захаваць сваю пасаду да 1975 г.

У чатырох выпадках вядучыя члены МГПГ і выбітныя кліенты «брэжнеўскай» групоўкі паддавалі разнастайных службоўцаў у БССР уладнай крытыцы. Так, калі называць брэжнеўскіх кліентаў, то другі сакратар ЦК КПБ А. Н. Аксёнаў раскрытыкаваў чатырох сакратароў райкамаў за кепскую працу ў сельскай гаспадарцы¹⁷³. Двое з тых сакратароў былі кліентамі «партызанскай» групоўкі і адзін быў неўзабаве зняты з пасады. Фракцыйная прыналежнасць двух астатніх невядомая, але той факт, што адзін з іх страціў працу ў хуткім часе пасля абвінавачвання Аксёна, а другі толькі нядаўна атрымаў ордэн Леніна за выдатныя дасягненні ў галіне сельскай гаспадаркі, можна прыйсці да высновы, што і ў гэтym выпадку не абышлося без «фракцыйнай» абумоўленасці крытыкі. Апошні выпадак, у якім службовец крытыкаваўся лідэрам брэжнеўскай групоўкі, першым сакратаром ЦК КПБ Ц. Я. Кісялёвым, тыгчыўся іншага сакратара райкаму, якога Кісялёў раскрытыкаваў таксама за кепскую работу ў сельскай гаспадарцы¹⁷⁴. Сакратар, неўзабаве адстаўлены, быў ідэнтыфікаваны як частка «брэжнеўскай машины»: калі гэтая ідэнтыфікацыя слушная, то мы дапускаем, што Кісялёў імкнуўся да яго адстаўкі з прычын, іншых, чым міжфракцыйная барацьба.

Фракцыйная прыналежнасць асоб, раскрытыкаваных А. А. Рэутам¹⁷⁵ і Г. Г. Барташэвічам¹⁷⁶, лідэрамі МГПГ, невядомая, гэтаксама як і ў выпадку трох іншых службоўцаў, раскрытыкаваных за кепскую працу на сваіх пасадах. Астатнія чацвёра «ахвяр крытыкі» былі ідэнтыфікаваны як кліенты «партызан». Крытыка прагучала ў перыяд (1969—1974), калі «партызанская» групоўка яшчэ дамінавала ў беларускай палітыцы, але ёй ужо быў кінуты выклік з боку кліентаў брэжнеўскай групоўкі. Вынікі гэтай крытыкі, як і можна было прадбачыць, былі неадназначныя. Двое «партызанскіх» кліентаў захавалі свае пасады, трэці неўзабаве атрымаў павышэнне, а чацвёрты быў звольнены.

ПУБЛІЧНА АБВЕШЧАНЫЯ АДСТАЎКІ

У трох дзесятках выпадкаў беларуская прэса паведамляла аб спыненні паўнамоцтваў людзей, згаданых у нашай базе дадзеных, з прычыны кепскага кірауніцтва або карупцыі. Трынаццаць з гэтых адстаўленых службоўцаў былі ідэнтыфікаваны як кліенты або «партызанскай», або «брэжнеўскай» груповак. Час адставак гэтых 13 службоўцаў супадаў з фазамі абвастрэння міжфракцыйнай барацьбы (абмеркаванымі ў наступным раздзеле). 10 з гэтых адстаўленых службоўцаў ідэнтыфіковаліся як кліенты брэжнеўскай групоўкі. Адстаўкі ва ўсіх 10 выпадках здарыліся пасля 1983 г., г. зн. у час, калі МГПГ замясціла брэжнеўскіх кліентаў на чале беларускай палітыкі. У іншых трох выпадках адстаўлены былі

¹⁷³ Аксенов, А. Н. Школа ленинской партийности // Коммунист Белоруссии. 1975. № 5. С. 16—28.

¹⁷⁴ Советская Белоруссия. 1982. 3 снежня.

¹⁷⁵ Советская Белоруссия. 1985. 9 ліпеня.

¹⁷⁶ Советская Белоруссия. 1985. 25 снежня.

«партызаны» і гэта здаралася ў розныя часы: адна адстаўка адбылася ў 1976 г., у час спаборніцтва паміж «партызанскай» і «брэжнеўскай» групоўкамі, другая — у 1981 г., калі брэжнеўскія кліенты здолелі адхіліць «партызан» ад кантроля над беларускім кіраўніцтвам; і нарэшце, трэці выпадак датуецца 1986 г., калі МГПГ заняла ключавыя пазіцыі ў БССР.

Калі адстаўка 10 брэжнеўскіх кліентаў пасля падзення брэжнеўскай групоўкі здаецца яркім узорам пераразмеркавання ўлады, то адстаўку трох «партызанскіх» кліентаў цяжэй вытлумачыць у тэрмінах міжфракцыйнай барацьбы. Калі ўсётакі дапусціць, што яны былі абумоўлены гэтым фактарам, то першыя дзве адстаўкі могуць быць зразуметы як удары, нанесеныя брэжнеўскай машынай сваім канкурэнтам-«партызанам». Аднак трэці выпадак здарыўся, калі МГПГ супрацоўнічала з рэшткамі «партызанскай» групоўкі (гл. раздзел 7) і была занятая, як мы толькі што адзначылі, звольненнем кліентаў пераможанай «брэжнеўскай клікі». М. Н. Слюнькоў, тады першы сакратар ЦК КПБ, які абвясціў пра гэтую і тры іншых адстаўкі ў сваёй прамове на XXX з'ездзе КПБ, згадаў «карумпаванае і падманнае кіраўніцтва» як прычыну адставак¹⁷⁷. Найбольш праўдападобным тлумачэннем можа быць наступнае: спрабуючы дасягнуць угоды з кліентамі саміх пераможаных супернікаў — як брэжнеўскай групоўкі, так і «партызан» — МГПГ таксама рыхтавалася быць пераборлівой у пошуку пагаднення.

ВЫСНОВЫ

Звесткі, прадстаўленыя ў гэтым раздзеле, у цэлым пацвярджаюць гіпотэзу аб tym, што прыналежнасць да патранажнай групоўкі ўплывае на кар'ерны рост індывидуаў. У тых выпадках, калі інфармацыя была дастаткова поўная, г. зн. пры абмеркаванні шанцаў індывидуаў, якія ўваходзілі ў сістэму праз пяць вышэйназваных каналаў, і пры ацэнцы шанцаў жанчын, эфект фракцыйнай прыналежнасці выявіўся досыць акрэсленым. У абедвух выпадках актары, знітаваныя з МГПГ, пастаянна дэманстравалі лепшы патэнцыял кар'ернага росту, чым іншыя актары. Гэтая знаходка можа разглядацца і як доказ персаналісцкай сутнасці цыркуляцыі эліт у БССР. Большую ролю адыгрывалі не заслугі і талент — заканамернасць, якую мы звыкліся атаясамліваць з механізмамі кар'ернага росту, дзейнымі ў бюрократычнай сістэме, — а сувязь з пэўнай патранажнай групай. Гэтая залежнасць адзначалася ва ўсіх выпадках, акрамя прасоўвання па «камсамольскай лініі».

Даступная нам інфармацыя аб ужыванні негатыўных санкций трохі больш фрагментарная, таму варта зрабіць больш умоўную выснову на яе падставе. Тым не менш, мы адзначылі адносна вымоў іх наступстваў, што заканамернасці, уласцівія бюрократычнай сістэме, не дзейнічаюць і ў гэтым выпадку. Калі не

¹⁷⁷ Прамова Слюнькова была перадрукаваная ў часопісе «Коммунист Белоруссии» (1986. № 2. С. 5—39).

матывы, то наступствты вымоў, здаецца, залежаць ад сіл, не падпарадкованых сучаснай бюрократычнай сістэме. Пры гэтым час вынясення вымоў і іх вынікі, здаецца, у пэўнай ступені залежаць ад фаз абастрэння міжфракцыйнай барацьбы ў сістэме. Калі службоўцы насамрэч атрымлівалі вымовы з прычыны кепскіх дасягненняў або карупцыі, то здаецца, што фазы міжфракцыйнай барацьбы шмат упливалі на тое, хто менавіта быў пакараны і з якімі вынікамі. Падобна, што ўжыванне іншых дэвюх негатыўных санкций, абмеркаваных намі, таксама несла элемент канкурэнцыі паміж патранажнымі групоўкамі, але рэдкасць выпадкаў уладнай крытыкі або публічна абвешчаных адставак перасцерагаюць нас ад катэгарычных высноў. Тым не менш, разглядаючы разам ужыванне ўсіх трох тыпau негатыўных санкций, мы можам сказаць, што дамінантная тэндэнцыя паказвае — у адным выпадку выразна, у другім больш цымяна — на фракцыйную прыналежнасць як на фактар, што ўплывае на падзеі ў сістэме.

7. Палітычная пераемнасць

Працэс палітычнай пераемнасці, які ішоў у Беларусі ў першай палове 1980-х гг., уключаў у сябе некалькі фаз і развіваўся паралельна з барацьбой за пераемнасць наступнікаў Брэжнева. У БССР змена кірауніцтва была ў некаторых аспектах вызначана падзеямі, якія разгарнуліся ў Маскве, а ў некаторых — папярэднічала ім. Тут наша задумка палягае перадусім у апісанні гэтага перыяду незвычайнай ратацыі кадраў шляхам вызначэння разнастайных фракцыйных груповак, якія фармаваліся, распадаліся і зноў фармаваліся цягам перыяду «барацьбы за пераемнасць». Потым наша ўвага будзе звернута на кадравыя змены, адбытыя ў вышэйшых пластах беларускай іерархii. Мы цікавімся ў гэтай сувязі як вядзеннем хронікі ўздымаў і падзенняў канкурэнтных груповак згодна з іх адпаведнай колькасцю рэпрэзентацыяй у рэспубліканскай эліце на той ці іншай стадыі працэсу, так і падаплёткай гэтых працэсаў, выяўленнем іх базы ў фракцыйных групоўках (якія мяняліся). Нарэшце, мы разгледзім вынікі пераемнасці і запрапануем некаторыя назіранні за відавочнымі структурнымі зменамі ў кадравай сістэме БССР, якія, падобна, карэлююць з падобнымі зменамі ва ўсім СССР.

БАРАЦЬБА ЗА ПЕРАЕМНАСЦЬ У БССР У КАНТЭКСЦЕ КРАМЛЁУСКАЙ ПАЛІТЫКІ

Удзелам у кааліцыі, якая змясціла Н. С. Хрущчова ў 1964 г., беларуская партызанская групоўка скарысталася напоўніцу. К. Т. Мазураў, першы сакратар КПБ з 1956 г. і лідэр «партызан», быў праз некалькі месяцаў прасунуты на пост першага намесніка старшыні Савета Міністраў СССР і стаў паўнапраўным членам Палітбюро. Магчыма, у рэчышчы таго самага прасоўвання, ён аказаўся здольным «прыцягнуць» у Москву двух сваіх блізкіх паплечнікаў па партызанскім руху,

якія таксама зрабілі палітычныя кар'еры ў БССР пасля вайны: Зімяніна, які быў прызначаны рэдактарам «Правды» ў 1965 г. і стаў сакратаром ЦК КПСС у 1976 г., і Шауру, які заняў пост загадчыка аддзела культуры ЦК КПСС. Зімянін і Шаура заставаліся на сваіх пасадах, адпаведна, да 1987 і 1986 г. «Правая рука» Мазурава, Машэраў, замяняў яго на пасадзе першага сакратара ЦК КПБ, а іншыя члены «партызанскай групоўкі» апанавалі іншыя найвышэйшыя пасады ў беларускай партыі-дзяржаве (гл. дадатак В).

Мазураў часта разыходзіўся з Хрушчовым па цэлым шэрагу пытанняў, перадусім наконт сельскагаспадарчай палітыкі і прaporцыі інвестыцый, што выдзяліліся яго рэспубліцы¹⁷⁸. Разыходжанні з Хрушчовым падштурхнулі Мазурава да цесных рабочых сувязяў з новым генеральным сакратаром Брэжневым, чыя сельскагаспадарчая праграма была сугучная мазураўскай¹⁷⁹. Такім чынам, для рэспублікі ўзрасла выгада палітыкі ў гэтай галіне, гэтаксама як і магчымасці прасоўвання членаў мазураўскай групоўкі — узамен на іх ролю ў вялікім манёўры, якім быў адхілены Хрушчоў¹⁸⁰.

Аднак хаўрус Мазурава з Брэжневым быў тактычным, заснаваным на агульных мэтах моманту. Насамрэч, палітычны выйгрыш, які ён прынёс, аказаўся дастатковым, каб узмацніць прысутнасць «партызан» на саюзным узроўні, — прысутнасць, якую яны па старалісці выкарыстаць і пашырыць праз кааліцыйную палітыку ў Москве. У той самы час мазураўскай групоўцы неўзабаве наканавана было апыніцца на ўскрайку брэжнёўскай фракцыі¹⁸¹; апошняя, відавочна, культивавала сувязі з некаторымі беларускімі палітыкамі, каб інфільтравацца ў «партызансскую базу» ў БССР. Першую ролю ў гэтых сувязях адыгрываў Кісялёў, старшыня Савета міністраў БССР з 1959 г. Будучы яўным хаўруснікам Брэжнева¹⁸², ён утрымліваў гэтую пасаду, фармальна другую па значнасці ў рэспубліцы, цягам 20 гадоў, аднак быў пераведзены ў Москву, стаўшы намеснікам старшыні савецкага ўрада, адразу пасля таго, як у 1978 г. Мазураў страціў пасаду першага намесніка старшыні Савета міністраў СССР і месца ў Палітбюро. Аксёнаў, іншы клиент Брэжнева ў БССР, быў перасунуты на пост, вызвалены Кісялёў.

¹⁷⁸ Hahn, Werner G. The Politics of Soviet Agriculture, 1960—1970. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1972. P. 33—35, 80—86, 150—154.

¹⁷⁹ Yanov, Alexander. The Drama of the Soviet 1960s: A Lost Reform. Berkeley, CA: Institute of International Studies, University of California, 1984. P. 115.

¹⁸⁰ Hahn, Werner G. Ibidem. P. 168—170; McGrath, W. J. The Politics of Soviet Federalism (неапубліканая доктарская дысертацыя; Атава: Карлетонскі ўніверсітэт, 1981).

¹⁸¹ Knight, Amy W. Pyotr Masherov and the Soviet Leadership: A Study in Kremlinology // Survey. Vol. 26 (Winter, 1982). P. 151—168; Willerton, John P. Jr. Patronage Networks and Coalition Building in the Brezhnev Era // Soviet Studies. Vol. 39 (April, 1987). P. 195; Bilinsky, Yaroslav. Scherbytskyi, Ukraine and Kremlin Politics // Problems of Communism. Vol. 32 (July-Aug., 1983). P. 3.

¹⁸² Шэраг назіральнікаў ідэнтыфікавалі Кісялёва як «кліента Брэжнева». Гл.: Voslensky, Michael. Nomenklatura: The Soviet Ruling Class. Garden City, NY: Doubleday, 1984. P. 375; Hazan, Baruch A. From Brezhnev to Gorbachev. Boulder, CO: Westview Press, 1987. P. 58.

вым, з пасады другога сакратара ЦК КПБ, а Бровікаў, кліент Аксёнава, зрабіўся другім сакратаром.

Падзенне Мазурава пакінула лідэра «партызанскай групоўкі» ў БССР, першага сакратара ЦК КПБ Машэрава, без надзейнага патрона ў Маскве. Зімянін, вядома, заставаўся сакратаром ЦК КПСС, але пасля абезгалоўлення «партызанаў» ён, здавалася, пераарыентаваў сваю падтрымку да Андропава¹⁸³, кіраўніка КДБ і аднаго з прэтэндэнтаў на «брэжнеўскую спадчыну», за якую ў канцы 1970-х гг. ужо вялася барацьба з прычыны сталага веку Брэжнева і пагаршэння яго здароўя. Больш за тое, Машэраў быў ізаляваны і «ўдома»: не толькі праз тое, што яго супернікі Аксёнаў і Бровікаў занялі пасады № 2 і № 3 ва ўладнай іерархіі БССР, але і таму, што дзве з чатырох пасад у сакратарыяце ЦК КПБ перайшлі да кліентаў брэжнеўскай машыны (іх занялі Фірысанав і Дземянцэй), і толькі адну ў той час займаў чалавек, ідэнтыфікаваны як кліент машэраўскай «партызанскай групоўкі» (Колакалаў). Тады ў каstryчніку 1980 г. Машэраў загінуў у аўтамабільнай катастрофе пры даволі загадковых абставінах. Гэта быў першы зафіксованы выпадак у савецкай гісторыі, калі член Палітбюро (члены Палітбюро заўсёды ездзілі з моцнай аховай, па дарогах, вызваленых ад транспарту) патрапіў у аўтамабільную аварыю, не кажучы пра смерць на месцы. Больш за тое, аўтамабільная катастрофа, што адабрала жыццё ў Машэрава, была першай у серыі падобных інцыдэнтаў (у дзвюкоўсі ці без), якія абрываюцца на шэраг высокапастаўленых савецкіх службоўцаў¹⁸⁴. Да гэтых сведчанняў, што наводзяць на розум, могуць быць дададзены важныя кадравыя змены, адбытыя напярэдадні смерці Машэрава і адразу ўслед за ёю.

У жніўні 1980 г. съход у адстаўку Нікулкіна, старшыні беларускага КДБ, даў Андропаву падставу для прызначэння аднаго са «сваіх людзей», Балуева, на стратэгічную пасаду на скрыжаванні ўсесаюзнага і рэспубліканскага ўзроўняў. Калі аўтамабільная катастрофа была насамрэч забойствам, падрыхтаваным КДБ, то, безумоўна, за ім стаялі Андропаў і яго прызначэнец Балуеў. Аднак незалежна ад таго, ці была смерць Машэрава падрыхтаванай, і Брэжнеў, і Андропаў выйгралі ад таго, што фігура Машэрава была скінута з палітычнай «шахматнай дошкі». Кісялёў, кліент Брэжнева, вярнуўся з Масквы і стаў першым сакратаром ЦК КПБ замест Машэрава. Аксёнаў, які раней працаваў у беларускім КДБ і значыць, мог мець арганізацыйныя стасункі з Андропавым, быў таксама, відавочна, звязаны і з «брэжнеўскай групай» праз стасункі з Жабіцкім, прызначаным міністром МУС БССР прыкладна за 2 гады да смерці Машэрава. У любым выпадку, Аксёнаў відавочна меў інтэрэс, супольны і з брэжнеўскай, і з андропаўскай групоўкай, — адхіленне «партызанаў» ад улады.

¹⁸³ Meissner, Boris. Transitions in the Kremlin // Problems of Communism. Vol. 32 (Jan.-Feb., 1983). P. 10.

¹⁸⁴ Сведчанні бруднай гульні і інтэрпрэтацыі гібелі Машэрава як забойства гл. у: Voslensky, Michael. Ibidem. P. 374—376; Knight, Amy W. Ibidem; Bilinsky, Yaroslav. Ibidem. P. 19. Заўвага 105.

Барацьба за ўладу БССР у той час быццам у кроплі вады адлюстроўвала аналагічныя працэсы ў Маскве. На ранніх стадыях назіралася супрацоўніцтва паміж «брэжнеўцамі» і «андрапаўцамі» ў Маскве і іх паплечнікамі ў Беларусі ў змаганні за адхіленне беларускіх «партызанаў». Пазней, аднак, сітуацыя ўскладнілася. Як толькі «партызаны» былі насамрэч выціснуты, супрацоўніцтва паміж іншымі групоўкамі на кожным узроўні змянілася міжсobным змаганнем. Гэтае змаганне, безумоўна, дасягнула апагею ў 1982 г. пасля смерці Брэжнева. У Беларусі вырашальны момант надышоў на два месяцы пазней пасля смерці Кісялёва.

Інтэрвал паміж смерцямі Машэрава і Кісялёва быў перыядам зацішша ў працэсе барацьбы за пераемнасць у БССР і не характарызаваўся надзвычайнымі кадравымі зменамі. Перыяды «прыліву» і «адліву» ў кадравай палітыцы можна лепш зразумець праз парадуннанне штогадовых паказнікаў змены кадраў на пасадах рэспубліканскага ўзроўню, якія мы аднеслі да чатырох найвышэйших пластоў, за выключэннем «пасад-сінекур» (гл. дадатак А), і на кіраўнічых пасадах абласнога ўзроўню. Да апошніх мы адносім пецярых сакратароў кожнага з абкамаў (для горада Мінска — чатырох сакратароў гаркаму), а таксама старшыню і першага намесніка старшыні ў кожным з адпаведных выкананых камітэтаў. У 1980-м, годзе смерці Машэрава, змянілі ўладальнікаў 13 з гэтых 108 пасад найвышэйшага ўзроўню (12 %), гэтаксама кадравыя змены адбыліся на 7 з названых 48 рэгіянальных пасад (14,6 %). У 1981 г. знайшлі новых уладальнікаў 7 пасад рэспубліканскага ўзроўню (6 %) і 4 рэгіянальныя пасады (8,3 %). Аналагічныя лічбы ў 1982 г. былі парынальна ніzkімі: 6 — на рэспубліканскім ўзроўні (5,6 %), 5 — на рэгіянальным (10,4 %). За выняткам двух выпадкаў, якія мы ўжо згадалі (смерць Машэрава і адстаўка Нікулкіна), за гэтыя тры гады не адбылося ніякіх экстраардынарных кадравых змяненняў, калі не лічыць перавод Гордзікава з пасады старшыні Гродзенскага абкаму на пост дырэктара абласной пчалагадоўлі і пераход Гвоздзева, старшыні Дзяржплана БССР і «партызанскага кліента», на «іншую працу» ў 1981 г.

Аднак пасля смерці Кісялёва ў студзені 1983 г. падзеі паскорылі хаду: у 1983 г. на 108 найвышэйшых пасадах рэспубліканскага ўзроўню змяніліся 29 чалавек (26,9 %), а на 48 рэгіянальных — 21 чалавек (43,8 %). Больш за тое, змест зменаў азначаў, што група Аксёнаў, якая мела сувязі і з «брэжнеўцамі», і з «андрапаўцамі», знаходзілася не ў найлепшым стане. Самога Аксёнава перавялі з пасады кіраўніка Савета міністраў БССР і зрабілі паслом у Польшчу. Яго замяніў Бровікаў, паплечнік Аксёнаў, але іншы яго паплечнік, Фірысаноў, быў змешччаны з пасады намесніка старшыні Савета міністраў і выведзены з бюро ЦК КПБ. Яўным пераможцам на гэтым этапе барацьбы выйшла МГПГ, чый лідэр Слюнькоў быў вернуты ў БССР з Москвы, дзе працаваў намеснікам старшыні Дзяржплана СССР, і заняў пасаду першага сакратара ЦК КПБ.

Прызначэнне Слюнькова было першым буйным кадравым крокам новаабранага генеральнага сакратара Андропава. Хуткасць, з якой Слюнькоў заняў пасаду (праз дзень пасля смерці Кісялёва) і той факт, што ён працаваў у Маскве на працягу папярэдніх восьмі гадоў, сігналізавалі рэзкае спыненне брэжнеўскай

палітыкі «даверу да мясцовых кадраў» і прадвяшчалі глыбейшыя кадравыя змены ў БССР¹⁸⁵. Слюнъкоў вярнуўся ў Беларусь з «вялікай мятлой», вымей сваіх супернікаў і прасунуў членаў ды кліентаў МГПГ на новаствораныя вакансіі. Калі Бровікаў перайшоў на пасаду старшыні Савета міністраў, вакансію другога сакратара ЦК КПБ заняў Барташэвіч, адзін з лідэраў МГПГ, які датуль працеваў першым сакратаром Мінскага гаркаму. Іншымі членамі МГПГ, якія ўзняліся па службовай лесвіцы ў Беларусі ў той час, былі Ляпёшкін, які па вяртанні з Москвы заняў пасаду ў сакратарыяце ЦК КПБ, вызваленую Фірысанавым, В. І. Крыцкі, якія стаў намеснікам старшыні Савета міністраў БССР, і Кавалёў, які з намесніка зрабіўся першым намеснікам старшыні Саўміна, заняўшы месца, вызваленае пасля смерці «партызанскага кліента» Міцкевіча. Іншы член МГПГ, Булгак, быў пераведзены ў Москву, дзе стаў загадчыкам сектара ў сакратарыяце ЦК КПСС.

Што да «мятлы», то ў поўную сілу яна запрацавала ў снежні 1983 г. Афіцыйна было патлумачана, што неахайна вяліся расследаванні крымінальных злачынстваў у беларускай правінцыі, і ў апараце аховы парадку «палацелі галовы»¹⁸⁶. З пасад былі адхілены міністр унутраных спраў Жабіцкі і троє з яго намеснікаў (Жук, Цімашэнка, Майданюк), а таксама пракурор БССР Магільніцкі і яго першы намеснік Дудкоўскі. Гэта «чыстка» праваахоўных органаў была, безумоўна, часткай «антыкарупцыйнай кампаніі», якую Андропаў прадпрыняў неўзабаве пасля таго, як замяніў Брэжнева¹⁸⁷. Аднак у кантэксле міжфракцыйнай палітыкі ў Беларусі гэтая «чыстка» ўяўляла з сябе выдаленне з палітычнага поля ключавой групы службоўцаў, ігрыльна звязаных з Аксёнавым і Кісялёвым, і вырашальную перамогу МГПГ. Па-першае, чыстка, падобна, была падрыхтавана Ляпёшкіным у бытнасць яго намеснікам загадчыка аддзела адміністрацыйных органаў ЦК КПСС — аддзела, які назіраў за праваахоўнымі органамі — напярэдадні яго вяртання ў БССР у канцы красавіка 1983 г. Па-другое, той факт, што чыстка прайшла непасрэдна пасля паніжэння Фірысанава і пераводу Аксёнава ў Польшчу, наводзіць на думку, што службоўцы з праваахоўных органаў былі атакаваныя адразу ж, як яны зрабіліся дастаткова безабароннымі. Нарэшце, члены МГПГ занялі вакансіі, створаныя ў выніку чысткі. Так, Піскароў, былы начальнік упраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкаму, быў адзіным з намеснікаў міністра МУС, хто ацалеў на пасадзе пасля ўзрушэння. Якраз перад чысткай ён быў адпраўлены ў Москву і вярнуўся ў БССР неўзабаве пасля яе, стаўшы новым міністрам унутраных спраў БССР. Матушэвіч, намеснік старшыні мінскага гарвыканкаму, атрымаў месца намесніка міністра МУС, а Дзядкоў, пракурор горада Мінска, стаў новым першым намеснікам пракурора БССР. За выключэннем Ягорава, партызанскага кліента, якога перавялі на пасаду першага намесніка міністра МУС, астатнія прызначэнцы не мелі відавочных фракцыйных стасункоў — у іх

¹⁸⁵ Hazan, Baruch A. Ibidem. P. 60—61.

¹⁸⁶ Советская Белоруссия. 1983. 13 снежня.

¹⁸⁷ Brown, Archie. Andropov: Reform and Discipline? // Problems of Communism. Vol. 32 (Jan.-Feb., 1983). P 18—31, асабліва с. 27.

кар'ерах тыя стасункі або адсутнічаюць, або маюць змяшаны харктар.

Прасоўванне Ягорава з'яўляецца прамовістым што да іншай грані барацьбы за пераемнасць улады — некаторыя члены і кліенты старой «партызанскай» групоўкі былі рэкррутаваны ў новую кааліцыю пад эгідай МГПГ. Улічваючы адносна малую прысутнасць членаў і кліентаў МГПГ ва ўладнай іерархіі Беларусі — што тлумачыцца вузкай рэгіянальнай базай гэтай групоўкі — становіцца ясным, што дамінантная фракцыя мела патрэбу ў партнёрах па кааліцыі, і партнёры мусілі быць знайдзены паміж тых, чые папярэдня кіраўнікі былі або змешчаны з пасад у БССР, або паніканы ў рангу. Гэтаксама мы не мусім забывацца, што ў той час змаганне за ўладу ў СССР яшчэ далёка не завяршылася, і што асобы, якія ўпłyвалі на хаду падзеяў у Москве, без сумнёву, вялі перамовы і адносна прызначэння ў Беларусі. Паколькі кліенты «брэжнёўскай машыны» на tym этапе ўяўлялі з сябе супернікаў і для членаў МГПГ, і для іх заступнікаў у Москве, не дзіўна, што катэгорыя службоўцаў, асацыяваная з антыбрэжнёўскімі сіламі («партызаны»), у многіх выпадках залічвалася ў шэрагі хаўруснікаў. Адпаведна, раней адстаўлены Пястроў, член «партызанскай» групоўкі, у 1983 г., зноў быў пакліканы на службу і запоўніў вакансію, што адкрылася пасля пераходу Булгака на пасаду загадчыка сектара ў ЦК КПСС. Пястроў стаў першым намеснікам міністра мясцовай прамысловасці БССР.

У вобласцях выпадкі супрацоўніцтва паміж МГПГ і «партызанскай» групоўкай былі яшчэ больш шматлікімі. Фаміч, другі сакратар Мінскага абкаму і «партызанскіх кліент», зрабіўся старшынём Дзяржаўнага камітэту па працы, запоўніўшы вакансію, адкрыту пасля сышоду на пенсію члена «партызанскай групоўкі» Рома. Кліент МГПГ Князюк стаў другім сакратаром Мінскага абкаму, а яго пасаду «проста» сакратара абкаму заняў Туровіч, кліент «партызанаў». Шабашоў, іншы «партызан», сышоў з працы першага сакратара Віцебскага абкаму, але яго замясціў Кабяк, «партызанскіх кліент», пераведзены з Гродзеншчыны, дзе ён быў старшынём аблвыканкаму. Гэты перавод сведчыць, верагодна, пра сышод аксёнаўскай фракцыі з Віцебска, паколькі яна аказалася няздольнай дабіцца прызначэння на ключавую пасаду аднаго са сваіх кліентаў. Аналагічная камбінацыя была разыграная з Прывалечыкам — «партызанам», які пакінуў пост першага сакратара Магілёўскага абкаму, але быў заменены іншым «партызанскім кліентам», Лявонавым, які датуль працаваў першым намеснікам старшыні Магілёўскага аблвыканкаму.

Пасля драматычных зменаў у складзе беларускай эліты, якія мелі месца ў 1983 г., пасля смерці Андропава і яго замены апошнім палітычным «подыхам брэжнёўскай машыны» Чарненкам у пачатку 1984 г., у кадравай сістэме БССР надышоў кароткі перыяд спакою. Паказнік ратацыі кадраў рэзка зменшыўся. З 108 найвышэйшых пасад рэспубліканскага ўзроўню толькі 13 перайшлі з рук у рукі ў 1984 г. (12 %). У рэгіёнах у той год здарылася толькі 4 кадравыя змены (8,3 %). Аднак, хоць тэмп зменаў і запаволіўся, ратацыя ў 1984 г. працавала на карысць МГПГ і даёніх «партызанскіх кліентаў». Сярод 13 індывідаў, якія запоўнілі вакансіі рэспубліканскага ўзроўню ў той год, для 9 мы вызначылі прыналежнасць

да групоўкі, 4 — былі даўнімі «партызанскімі кліентамі», 3 — членамі МГПГ і двое астатніх асацыяваліся з «брэжнеўскай групоўкай». У вобласцях «брэжнеўскі кліент» Русак страціў пасаду сакратара Віцебскага абкаму, якая перайшла да даўняга «партызанскаага кліента» Місуны. Да таго ж Князюк з МГПГ перайшоў са свайго поста другога сакратара Мінскага абкаму на важную пасаду ў Маскве, а яго пасада ў абкаме была аддадзена Кебічу (таксама з МГПГ), які да таго ўзначальваў аддзел цяжкай індустрый ў ЦК КПБ. Былая пасада Кебіча перайшла Трутневу, іншаму кліенту «сталічнай групоўкі», які вярнуўся з пасады ў Маскве.

Семафор для кадравых зменаў у Беларусі быў зноў адкрыты, калі ў сакавіку 1985 г. генсекам КПСС стаў Гарбачоў. Слюнькоў, які меў трывалыя стасункі з Гарбачовым яшчэ з той пары, калі Слюнькоў працаваў у Дзяржплане, у сектары сельскагаспадарчага машынабудаўніцтва (за дзейнасць якога адказваў Гарбачоў у бытнасць сакратаром КПСС па сельгасгаспадарчых пытаннях у 1979—1982 гг.)¹⁸⁸, яўна скарыстаўся з вынікаў барацьбы за палітычную пераемнасць у Маскве. Група Слюнькова пажала плады ў выглядзе пасад. Першы год знаходжання Гарбачова на вышэйшай пасадзе быў азnamенаваны найбольшымі паказнікамі ратацыі савецкай эліты з 1930-х гг.¹⁸⁹, і хоць аналагічны паказнік у БССР, дзе ратацыя ішла ўжо цягам пяці гадоў, не адлюстроўвае поўнасцю гэтае назіранне, ратацыя ў 1985 г. была значнай і ў Беларусі. Сярод 108 найвышэйших рэспубліканскіх пасад 22 перайшлі з рук у рукі (20,4 %), а што да рэгіёнаў, то працэкт ратацыі ў іх быў нават вышэйшы і сягаў 41,7 % (20 пасад з 48). У гэтым плане Беларусь, здаецца, была выключэннем сярод рэспублік СССР, дзе ў першы «гарбачоўскі» год у рэгіёнах адбывалася парадынальна мала кадравых змен¹⁹⁰. Магчыма, прычыну трэба шукаць у перыядызацыі. Калі мы разгледзім пераход улады ад Брэжнёва да наступнікаў як працяглы працэс, перарваны смерцю Андропава і перыядам адноснай перадышкі, якой карысталіся «брэжнеўскія кліенты» ў час міжцарства Чарненкі, то прыйдзем да высновы, што гэты пераход не быў цалкам завершаны да Гарбачова. Такім чынам, у першы год гарбачоўскага кіравання кадравыя змены ў СССР ішли пераважна ў вышэйшых пластах іерархіі. Але ж працэс пераходу улады ў Беларусі распачаўся са смерцю Машэрава ў 1980 г., і ў час, калі кіраваў Андропаў, МГПГ ужо аказалася гатовай узяць уладу ў БССР. Такім чынам, будучы хаўруsnіцай Гарбачова, МГПГ фактычна

¹⁸⁸ Hough, Jerry F. Gorbachev Consolidating Power // Problems of Communism. Vol. 36 (July-Aug., 1987). Р. 35. Хаф таксама сцвярджае, што Гарбачоў, які, здаецца, меў вялікія паўнамоцтвы ў галіне прызначэння кадраў у час знаходжання Андропава на пасадзе генеральнага сакратара, мог прасунуць многіх сваіх прыхільнікаў за 2 гады да таго, як сам стаў генеральным сакратаром. Адпаведна, прызначэнне Слюнькова першым сакратаром КПБ у 1983 г. магло адбыцца не без уплыву Гарбачова. Гл.: Hough, Jerry F. Opening Up the Soviet Economy. Washington, D.C.: Brookings, 1988. P. 31.

¹⁸⁹ Gustafson, Thane; Mann, Dawn. Gorbachev's First Year: Building Power and Authority // Problems of Communism. Vol. 35 (May-June, 1986). P. 2—3; Connor, Walter D. Social Policy Under Gorbachev / / Problems of Communism. Vol. 35 (July-August, 1986). P. 34.

¹⁹⁰ Gustafson, Thane; Mann, Dawn. Ibidem. P. 4.

ачысціла поле ад сваіх апанентаў яшчэ за 2 гады да яго перамогі ў Крамлі. Пасля гэтай ачысткі ў БССР распачалася другая фаза кадравых зменаў — яны перайшлі на рэгіянальны ўзровень у той час, калі Гарбачоў яшчэ быў заняты вышысканнем сваіх апанентаў з цэнтральных пасад. Такім чынам, у гэтым плане, і ў некаторых іншых, абмеркаваных ніжэй, МГПГ выглядае нечым накшталт флагмана гарбачоўскага кіраўніцтва.

Кадравыя змены ў БССР на рэспубліканскім узроўні ў 1985 г. у цэлым адпавядалі тэндэнцыям, акрэсленым раней. Двое членаў «партызанской групоўкі» страцілі ў той год свае пасады: Палякоў, які пайшоў на пенсію з пасады старшыні Прэзідыта Вярхоўнага Савета БССР, і Цехановіч, зняты з пасады міністра хлебапрадуктаў. Першы быў заменены Таразевічам, членам МГПГ, які датуль працаваў першым сакратаром Мінскага гаркаму, а другі — Якушавым, даўнім «партызанскім кліентам», пераведзеным з пасады міністра раслінаводства. Чацвёра членаў МГПГ былі прасунуты на высокія пасады ў дзяржаўным апарате. Кебіч пакінуў пасаду другога сакратара Мінскага абкому, запоўніўшы вакансію старшыні Дзяржплану БССР, а іншы член МГПГ, Рэут, паехаў у Москву працаўцаў намеснікам старшыні Дзяржплану СССР. Бязручка стаў намеснікам старшыні прэзідыта Вярхоўнага савета БССР, калі іншы член МГПГ Лапанік пакінуў гэты пост. Косцікаў пераняў пасаду міністра мясцовай прамысловасці БССР у Русакова, кліента брэжнеўскай групоўкі, які быў адпраўлены ў Москву і стаў прадстаўніком БССР у Савеце міністраў. Сухнат замяніла Мінкевіча на пасадзе міністра адукацыі, якую той займаў каля 17 гадоў. Пяты член МГПГ, Гулей, стаў загадчыкам аддзела ЦК КПБ па лёгкай прамысловасці і харчовых прадуктах, замяніўшы Лесуна, даўняга «партызанскага кліента», прызначанага старшынём Беларускай гандлёвой палаты. Шосты член МГПГ, Гурын, узначаліў беларускі камсамол¹⁹¹.

З улікам выключна высокага паказніка ратацыі (41,7 %), адзначанага на 48 асноўных рэгіянальных пасадах у 1985 г., шэраг зменаў асабістага складу азначаў, што міжфракцыйная барацьба працягвалася і ўплывала на стан рэгіянальных эліт. У Віцебску Кагалёнак, чыя кар'ера на рэгіянальным узроўні не абышлася без стасункаў з аксёнаўскай групай, быў паніжаны з пасады старшыні Віцебскага аграрнай прымесловага савета да загадчыка паліўнага аддзела ў аблвыканкаме. Малафеев быў пераведзены на пасаду першага сакратара Мінскага абкому з Гомеля, дзе яго кар'ера доўжылася цэлью 23 гады і ўключала мноства партыйных пасад і адну савецкую. Пакінутую Малафеевым пасаду першага сакратара Гомельскага абкому ў сваю чаргу заняў Камай, які быў старшынём Гомельскага аблвыканкаму з 1982 г., аднак да таго яго кар'ера праходзіла толькі ў Магілёўс-

¹⁹¹ Уздым Гурына на гэту пасаду, падобна, быў падрыхтаваны Радомскім, адным з тых двух службоўцаў КПБ (згаданых у раздзеле 5), якія перайшлі на камсамольскую пасаду ў БССР. Узначальвавучы аддзел пропаганды Мінскага гаркаму, Радомскі стаў сакратаром, а потым — і першым сакратаром беларускага камсамола. Ён пакінуў камсамольскую работу ў 1976 г.; такім чынам, Гурын мог быць выбраны пад яго эгідай.

кай вобласці (цягам 19 гадоў). У самой Магілёўскай вобласці адбыўся трэці міжрэгіянальны пераход, калі А. А. Яновіч, які датулы 13 гадоў працаваў на розных пасадах у Гродзенскай вобласці, перастаў быць загадчыкам аддзела сельскай гаспадаркі ЦК КПБ (пасада, зайнаная ім з 1982 г.), а стаў старшынём Магілёўскага аблвыканкаму. Малафеев, Камай і Яновіч былі цесна звязаны з «партызанскай» групоўкай. Іх павышэнні і пераводы з вобласці ў вобласць падказваюць нам, што гэтыя службоўцы здолелі адаптавацца, «забыўшыся» на зніклую партызанскую фракцыю і аддаўшы свае прыхільнасці новаскладзенай групоўцы, што запанавала ў рэспубліцы. Іх выпадкі таксама дэманструюць, што МГПГ пашырала кіроўную кааліцыю, дадаючы да сваёй сеткі былых кліентаў тых патронаў, якія былі змешчаны ў час працэсы барацьбы за пераемнасць.

Міжрэгіянальныя пераводы ў 1985 г., падобна, былі рэпетыцыяй палітыкі, абвешчанай на XXVII з'ездзе КПСС 1986 г., якая ўключала вяртанне да дабрэж-нейўской практыкі ратацыі кадраў паводле тэрытарыяльнага прынцыпу¹⁹². Тэйн Густафсан і Дон Ман, якія цікавіліся толькі пасадамі першых сакратароў аўкамаў і якія, здаецца, бралі пад увагу толькі апошнюю пасаду пэўнага службоўца для вызначэння яго/яе прыналежнасці да рэгіянальных груповак, не даследуючы яго/яе кар'еры цалкам, на падставе сваіх звестак прыйшлі да высновы, што к сярэдзіне 1987 г. было мала сведчанняў аб ажыццяўленні новай палітыкі міжрэгіянальных пераводаў як у РСФСР, так і ў іншых рэспубліках¹⁹³. Нашы звесткі сведчаць пра нешта падобнае, але ў чымсьці і адрозніваюцца. Так, у перыяд барацьбы за пераемнасць (1980 г. — чэрвень 1986 г.) міжрэгіянальныя пераводы ў нашай выбарцы з 48 элітных пасад здараліся штогод. Па адным здарылася ў першыя тры гады, па трох — у 1983 і 1984 гг. (хочу ў кожны з гэтих гадоў адзін з пераводаў не быў міжрэгіянальным у геаграфічным сэнсе, бо тычыўся пераводу службоўца з пасады ў г. Мінску на пасаду ў Мінскай вобласці), трох — у 1985 г. і адзін у першай палове 1986 г., калі кліент брэжнеўцаў Грыгор'еў, кар'ера якога раней праходзіла ў Брэсцкай вобласці, вярнуўся ў Беларусь з працы ў апарате КПСС і стаў першым сакратаром Віцебскага аўкаму. Гэты крок быў першым з серыі падобных: яны, падобна, азначалі, што частка старой брэжнеўской групоўкі ў БССР, менавіта тыя, хто рабіў кар'еру ў Брэсцкай вобласці, былі ўключаны ў новую кіроўную кааліцыю. Цікава, што Грыгор'еў быў перакінуты ў Віцебск — іншы дауні аплот «брэжнеўскай машины». У час барацьбы за пераемнасць старыя «брэжнеўскія» кадры не пачуваліся там добра: для іх не зарэгістравана ніводнага павышэння, затое адбылося адно паніжэнне і два звольненні з пасад. Аднак

¹⁹² Гл. таксама артыкул Г. П. Разумоўскага, сакратара КПСС па кадравай работе: Совершенствовать подготовку и переподготовку руководящих кадров партии // Коммунист. 1987. Чэрвень. С. 3—13, асабліва с. 5.

¹⁹³ Gustafson, Thane; Mann, Dawn. Gorbachev's Next Gamble // Problems of Communism. Vol. 36 (July-August, 1987). P. 1—20. Кантрастны пункт гледжання на ўплыў гэтай палітыкі ва Узбекістане гл. у: Усманходжаев, И. Руководство через коммунистов // Советы народных депутатов. 1987. Каstryчнік. С. 17—26.

агульныя паказнікі міжрэгіянальной ратацыі кіроўных кадраў у БССР у перыяд «барацьбы за пераемнасць» (за выключэннем 1985 г., які прадвяшчаў новую палітыку, распачатую ў СССР на год пазней) не здаўца вышэйшымі, чым ва ўесь перыяд, ахоплены даследаваннем (гл. табл. 4.3).

Значнасць пераводаў, якія здарыліся ў перыяд «барацьбы за пераемнасць», мае два аспекты. З аднаго боку, іх можна прыняць як сведчанне таго, што кіроўная групоўка, якая завалодала палітычным цэнтрам у БССР, выкарыстоўвала падобныя пераводы для аслаблення патранажнай базы сваіх супернікаў у рэгіёнах. З другога боку, мы адзначаем, што шляхам пераводаў адначасова пашыраўся ўласны спіс кліентаў МГПГ, паколькі ў іх лік увайшлі павышаныя службоўцы, раней звязаныя з іншымі патранажнымі сеткамі.

Каб завяршыць наша абмеркаванне кадравых перастановак у час «барацьбы за пераемнасць», мы адзначым, што ў першай палове 1986 г. 13 з 108 найвышэйших пасад перайшлі з рук у рукі (12 %), а паміж 48 рэгіянальных пасад — 4 (8,3 %). Паколькі гэтыя лічбы адносяцца ўсяго да перыяду ў шэсць месяцаў, яны азначаюць адносна высокі паказнік ратацыі, асацыянаваны з «барацьбой за пераемнасць». На рэспубліканскім узроўні заслугоўваюць увагі трыв канкрэтныя змены. Аксёнаў быў выкліканы з Польшчы ў снежні 1985 г. і стаў старшынём Дзяржтэлерады ё СССР — пасада, на якой ён мусіў адказваць за «новае мысленне» ў савецкіх СМІ, аб'яўлена гарбачоўскім кірауніцтвам¹⁹⁴. Яго кліент Бровікаў замяніў Аксёнаў ў якасці пасла ў Польшчу, а папярэдняя пасада Бровікава (старшыня Савета міністраў БССР) была перанятая Кавалёвым, членам МГПГ. Па-другое, Цябут, член «партызанскай групоўкі», сышоў на пенсію з пасады старшыні рэвізійнай камісіі КПБ. Яго месца заняў Якушаў, адкрыўшы, такім чынам, вакансію на стратэгічны пасадзе загадчыка аддзела арганізацыйна-партыйнай работы КПБ, якую заняў Барыс, былы кліент Брэжнева з Брэсцкага абкаму. Гэта было другое буйное прызначэнне члена «брэсцкай групоўкі», якая раней асацыявалася са старой «брэжнёўскай машынай», а цяпер аказалася ў відавочным фаворы. Нарэшце, Лівенцаў («партызанская групоўка») сышоў з пасады кіраўніка спраў КПБ, быў заменены Паўлюкевічам, членам МГПГ.

«БАРАЦЬБА ЗА ПЕРАЕМНАСТЬ» У КАНТЭКСЦЕ МІЖФРАКЦЫЙНЫХ СПРЭЧАК

Мы можам падсумаваць дасягненні пераможцаў і пераможаных у барацьбе за пераемнасць улады, якая праходзіла ў Беларусі, упарадкаваўшы нашы звесткі пра кадравыя змены ў апісаны перыяд згодна з фракцыйнай прыналежнасцю

¹⁹⁴ Хоць рэсурсы Аксёнаў, здавалася, былі вычарпаны са смерцю Брэжнева, яго служба ў Польшчы, відавочна, спадабалася Гарбачову — і з гледзішча палітычнай арыентацыі, і з гледзішча дыпломатычнага ўмельства. Гл.: Schmidt-Haver, Christian. Gorbachev: The Path to Power. Topsfield, MA: Salem House, 1986. Р. 210.

МАЙКЛ УРБАН

Табліца 7.1. Колькасць ідэнтыфікаваных членоў патранажных груп на элітных пасадах* у БССР у выбраныя гады

| | 1979 | 1982 | 1985 | 1986 |
|------------------------|------|------|------|------|
| «Партызаны» | 5 | 4 | 4 | 1 |
| «Партызанская клиенты» | 6 | 5 | 4 | 4 |
| «Брэжнеўцы» | 5 | 6 | 4 | 4 |
| МГПГ | 1 | 2 | 6 | 8 |

* Элітнымі пасадамі ў дадзеным выпадку лічацца тыя, што належалі да пластоў 1 і 2 (гл. дадатак А).

ўдзельнікаў і вылічыўшы такім чынам колькасны рост і падзенне ўплыву разнастайных канкурэнтных груп. Табліцу 7.1 можна праінтэрпрэтаўваць як нешта на-кшталт справаздачы аб матчы розных груповак за найвышэйшыя пасады ў рэспубліцы. У кожным слупку табліцы паказваецца колькасць ідэнтыфікаваных з групоўкамі актараў, якія займалі элітныя пасады на ключавых этапах «барацьбы за пераемнасць». Першы слупок паказвае, што ў год, які папярэднічаў смерці Машэрава, «партизаны» і іх клиенты займалі прыкладна 2/3 гэтых пасад. К 1982 г., году найбольшага ўздыму «брэжнеўцаў» у БССР, як партызаны, так і іх клиенты страцілі па адной пасадзе, у той час як брэжнеўскія клиенты і МГПГ зарабілі па адным бале. Аднак фактычныя пасады, займаныя клиентамі Брэжнева ў той час, больш гавораць аб дамінантным становішчы групоўкі, чым іх колькасць. Так, брэжнеўцы ў 1982 г. валодалі чатырма з шасці пасадамі сакратароў ЦК КПБ (з двух астатніх сакратароў аказалася магчымым ідэнтыфікаўваць фракцыйную прыналежнасць аднаго — ён быў клиентам «партизан»), а таксама пасадамі старшыні Савета міністраў БССР і намесніка старшыні. Аднак у наступным годзе «брэжнеўцы» былі адхілены з паловы гэтых пасад, а прадстаўніцтва МГПГ у найвышэйшай эліце вырасла ў троі разы. Нарэшце, крайні правы слупок табліцы паказвае поўны контроль МГПГ і яе нованабытых клиентоў над найвышэйшымі пасадамі ў БССР. К 1986 г. толькі адзін «партизан» аказаўся ў эліце (Полазаў, кіраўнік прафсаюзаў). Былыя клиенты «партизанская групоўка», к таму часу, відавочна, ужо абапертыя на іншых патронаў з МГПГ, мелі чатыры пасады, як і былыя клиенты пераможанай «брэжнеўскай машыны». Аднак толькі адзін «брэжнеўскі клиент» з групы, што вяла рэй у 1982 г., здолеў захаваць свой пост (Дземянцей, сакратар ЦК КПБ). Іншымі трывма бытымі брэжнеўскімі клиентамі на элітных пасадах у 1986 г. выявіліся Фірысаноў (паніжаны з пасады сакратара ЦК КПБ да намесніка старшыні Савета міністраў БССР) і двое «навабранцаў» з Брэста, Барыс, якія стаў загадчыкам аддзела арганізацыйна-парцыйнай работы ЦК КПБ, і Мазай, прызначаная намесніцай старшыні Савета міністраў. Ізноў жа, колькасныя звесткі пра МГПГ у 1986 г. у меншай ступені сведчаць пра панаванне групоўкі, чым той

АЛЬГЕБРА САВЕЦКАЙ УЛАДЫ

набор пасад, які яна захапіла. У канцы перыяду «барацьбы за пераемнасць» троє з пяці сакратароў ЦК КПБ, якіх мы здолелі аднесці да нейкай групоўкі, былі членамі МГПГ (уключаючы першага і другога сакратароў), гэтаксама як старшыня і двое першых намеснікаў старшыні Савета міністраў, старшыня прэзідытаума Вярхоўнага савета БССР і старшыня Дзяржплану.

Табліцы 7.2 і 7.3 дэманструюць колькасную рэпрэзентацыю розных фракцыйных груповак на пасадах сярэдняга ўзроўню ў беларускай партыі-дзяржаве (маяцца на ўвазе пасады, якія згодна з дадаткам А адносяцца да трэцяга і чацвёртага пластоў). Як і ў папярэдняй табліцы, разглядаюцца чатыры важныя ростані ў працэсе «барацьбы за пераемнасць», паказваецца адноснае колькаснае прадстаўніцтва кожнай групоўкі на гэтых пасадах. У табліцы 7.2. выяўлены змены ў апарате ЦК КПБ, і яна зноў-такі дэманструе істотныя дасягненні МГПГ і яе кліентаў за ўесь перыяд. Таксама варты ўвагі той факт, што гэтыя дасягненні атрымліваліся за кошт «партызан» і іх кліентаў, якія разам дамінавалі ў гэтых органах з 1966 г., і што «брэжнёўцы» мелі мала поспеху, калі спрабавалі ўсталяваць сваіх кліентаў у гэтай катэгорыі пасад.

У табліцы 7.3 можна бачыць аналагічныя звесткі што да дзяржаўнага апарту. Тут заканамернасць, відавочная з чатырох гадоў, узятых за прыклад, палягае ў больш ці менш пастаянным заняпадзе «партызанскай» групоўкі і адначасовым росце прадстаўніцтва МГПГ і яе кліентаў. Колькасць службоўцаў, асацыяваных з «партызанскай» і «брэжнёўскай» групоўкамі, вагаецца, прадстаўніцтва «брэжнёўцаў» дасягае апагею ў 1982 г., але потым рэзка зніжаецца ў выніку ранніх выхадаў на пенсію і адставак. Варты згадкі іншы аспект дадзеных, сабраных у

Табліца 7.2. Колькасць ідэнтыфікованых членаў патранажных груп сярод загадчыкаў аддзелаў сакратарыята КПБ* (выбраныя гады)

| | 1979 | 1982 | 1985 | 1986 |
|------------------------|------|------|------|------|
| «Партизаны» | 2 | 2 | 2 | - |
| «Партизанская кліенты» | 6 | 7 | 7 | 4 |
| «Брэжнёўцы» | - | 1 | 1 | 1 |
| МГПГ | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Кліенты МГПГ | - | - | - | 3 |

*Сакратарыят КПБ у паказаны перыяд меў 19 аддзелаў. Звесткі ў табліцы датычаць толькі тых загадчыкаў аддзелаў, чыю фракцыйную прыналежнасць удалося ўстанавіць. Паколькі загадчык аддзела арганізацыйна-парцыйной работы згаданы ў табліцы 7.1, тут ён заменены першым намеснікам загадчыка, чыя фракцыйная прыналежнасць, у любым выпадку, невядомая.

гэтай табліцы: менавіта, высокі паказнік ратацыі сярод дзяржслужбоўцаў. З 73 разгледжаных пасад 54 зазналі як мінімум адзін пераход з рук у рукі ў перыяд «барацьбы за пераемнасць». Калі б, аднак, мы аналізавалі толькі тую частку пасад, што ўключае найвышэйшыя пасты ў міністэрствах БССР, гэты паказнік ратацыі істотна зменшыўся б. Адпаведна, 17 з 45 пасад (37,8 %) не пераходзілі з рук у рукі ў гэтыя гады. Такім чынам, ладная меншасць утрымальнікаў пасад у кіраўніцтве міністэрствамі не была закранута барацьбой за пераемнасць, гэтак-сама як і значная меншасць (42,1 %) загадчыкаў аддзелаў ЦК КПБ.

Звесткі ў табліцы 7.4 дапаўняюць нашу серыю назіранняў за фракцыйным прадстаўніцтвам: у дадзеным выпадку яны адлюстроўваюць змены на элітных пасадах у рэгіёнах БССР. На першы погляд, лічбы гавораць пра даволі стабільны стан эліт у рэгіёнах, магчыма, за выключэннем Мінска, адкуль члены МГПГ у большасці прасунуліся на рэспубліканскі ўзровень, а вызваленыя імі вакансіі былі аддадзены кліентам той самай групоўкі. Аднак больш пільны пагляд скажа нам нешта іншае. Калі б мы мусілі параўноўваць рэгіёны па колькасці зменаў службоўцаў на пасадах, то размясцілі б Мінскую вобласць на першым месцы (11 зменаў), а Віцебскую — на апошнім (6 зменаў). Калі б далей мы задалі сабе пытанне, як многа актараў былі ўцягнуты ў кадравыя змены ў дзвюх вобласцях, мы заўважылі б, што іх колькасць была 16 у Мінскай і 13 у Віцебскай. Адпаведна, мы назіраем, што кадравыя перастаноўкі ў Мінскай вобласці выклікалі ратацыю актараў паводле пасад, а ў Віцебскай вобласці, рэгіянальнай базе брэжнеўскай групоўкі, якая выйшла з перыяду «барацьбы за пераемнасць» з кепскімі вынікамі, кадравыя перастаноўкі адбыліся зусім па-іншаму. Хоць там мелі месца толькі

Табліца 7.3. Колькасць ідэнтыфікаваных членаў патранажных груп на вышэйшых узроўнях дзяржаўнага апарату* (выбранныя гады)

| | 1979 | 1982 | 1985 | 1986 |
|------------------------|------|------|------|------|
| «Партызаны» | 6 | 3 | 3 | 1 |
| «Партызанскія кліенты» | 15 | 16 | 21 | 17 |
| «Брэжнеўцы» | 13 | 17 | 10 | 7 |
| МГПГ | 4 | 7 | 7 | 10 |
| Кліенты МГПГ | 1 | 2 | 3 | 4 |

*Уключаны ўсе пасады рэспубліканскага ўзроўню, якія трапілі ў пласты 3 і 4 (гл. дадатак А), за выняткам партыйных пасад. Акрамя міністраў і іх (першых) намеснікаў, табліца ўключае іншыя пасады, такія, як старшыня Вярхоўнага суда, пракурор БССР і яго першы намеснік.

АЛЬГЕБРА САВЕЦКАЙ УЛАДЫ

Табліца 7.4. Колькасць ідэнтыфікаваных членаў патранажных груп на элітных пасадах* у рэгіёнах (выбраныя гады)

| | 1979 | 1982 | 1985 | 1986 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| <i>Мінскай вобласць:</i> | | | | |
| «Партызанская клиенты» | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Клиенты МГПГ | 1 | 1 | 1 | - |
| <i>Брэсцкая вобласць:</i> | | | | |
| «Партызанская клиенты» | 4 | 1 | 1 | - |
| Брэжнеўскія клиенты | 2 | 5 | 5 | 6 |
| <i>Віцебская вобласць:</i> | | | | |
| «Партызаны» | 1 | 1 | - | - |
| «Партызанская клиенты» | - | - | 2 | 1 |
| Брэжнеўскія клиенты | 6 | 6 | 5 | 5 |
| <i>Гомельская вобласць:</i> | | | | |
| «Партызаны» | 1 | 1 | - | - |
| «Партызанская клиенты» | 6 | 6 | 7 | 6 |
| <i>Гродзенская вобласць:</i> | | | | |
| «Партызанская клиенты» | 4 | 5 | 6 | 6 |
| МГПГ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <i>Магілёўская вобласць:</i> | | | | |
| «Партызаны» | 1 | 1 | - | - |
| «Партызанская клиенты» | 4 | 5 | 6 | 6 |
| <i>Горад Мінск:</i> | | | | |
| МГПГ | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Клиенты МГПГ | 2 | 2 | 3 | 4 |

* «Элітнымі» ў дадзеным выпадку лічыцца пасады сакратароў рэгіянальных партарганізацый (5 у кожной з вобласцяў, 4 у Мінску), а таксама пасады старшыні і першага намесніка старшыні ў рэгіянальным савеце.

шэсць зменаў людзей на пасадах, ніводзін член рэгіянальнай эліты, які пакінуў пасаду, не атрымаў іншай пасады, зафіксаванай у нашай базе дадзеных. Іх замянілі двое былых «партызанскіх кліентаў», пераведзеных з Гродна, былы «брэжнеўскі кліент», узяты з Брэста, дзе прыналежнасць кадраў, як мы бачылі, падобна, перайшла да МГПГ, і службовец, чыя фракцыйная прыналежнасць невядомая. Двое іншых былых брэжнеўскіх кліентаў у Віцебскай вобласці ўзняліся на элітныя пасады ў пазначаны перыяд, але ў агульным кантэксце кадравых перастановак, адбытых тамака, не кажучы пра БССР у цэлым, іх фракцыйная адданасць таксама перайшла да МГПГ.

НАСТУПСТВЫ ПРАЦЭСУ БАРАЦЬБЫ ЗА ПЕРАЕМНАСЦЬ ДЛЯ ЦЫРКУЛЯЦЫІ ЭЛІТ

Вынікі палітычнай «барацьбы за пераемнасць» у любой з рэспублік СССР, безумоўна, былі шчыльна павязаныя з палітыкай, якая дамінавала ў Маскве ў пэўны перыяд. У выпадку з Беларуссю гэтая сувязь, магчыма, найбольш выразная, паколькі барацьба за «палітычную спадчыну» на рэспубліканскім і ўсесаюзным узроўнях праходзіла ў больш ці менш аднолькавы перыяд часу. Больш за тое, у гэтым выпадку магчыма назіраць не толькі сувязі паміж актарамі ўсесаюзлага і рэспубліканскага ўзроўняў, але і некаторыя даволі інтрыгоўныя аналогі паміж працэсам змены кіраўніцтва, які здарыўся на гэтых двух узроўнях.

Па-першае, мы мусім згадаць аспект стылю кіраўніцтва. Гэтаксама як найбольш выбітны член МГПГ, Слюнькоў, не меў кар'ернай біяграфіі, тыповай для класічнага самаўладнага патрона (такога, як Мазураў адносна «партызан»), і Гарбачоў сабраў вакол сябе палітычную каманду, у якой традыцыйныя адносіны тыпу «патрон—кліент» былі ледзь бачныя¹⁹⁵. Гэты стыль кіраўніцтва, здаецца, ставіў акцэнт на здольнасці і адданасці прагматычным мэтам¹⁹⁶, а не лаяльнасці патруну, выпрацаванай цягам доўгатэрміновых асабістых адносін¹⁹⁷. У гэтым

¹⁹⁵ Гл.: Gustafson, Thane; Mann, Dawn. Gorbachev's Next Gamble.

¹⁹⁶ Хаф адзначаў, што яго крыніцы ў Маскве называлі Слюнькова прынамсі не менш радыкальным эканамічным рэформаторам, чым Гарбачова. Гл.: Hough, Jerry F. Gorbachev Consolidating Power / / Problems of Communism. Vol. 36 (July-Aug., 1987). P. 35.

¹⁹⁷ Тымаці Колтан прапануе тлумачэнне таго, што Гарбачоў нярэдка карыстаўся традыцыйнымі механізмамі патранажу: менавіта, яго кар'ерную біяграфію, абмежаваную адным рэгіёнам СССР, Стайрапольскім краем, і адной арганізацыяй, партыяй. Гл.: Colton, Timothy J. The Dilemma of Reform in the Soviet Union. New York: Council on Foreign Relations, 1986. P. 101—103. Хоць Слюнькоў займаў пасады і ў партыйным, і ў савецкім апараце, яго вопыт работы ў рэгіёнах да таго, як ён стаў першым сакратаром ЦК КПБ, быў таксама абмежаваным. Магчыма, таму ён падзяляў з Гарбачовым слабасці ў падборы кадраў. Аднак — улічваючы элемент суб'ектыўнасці ў падобных падрэшэннях — здаецца, што Слюнькоў не адпавядаў стандарту, зададзеному Гарбачовым. Я шмат разоў чуў ад маскоўскіх інтэлектуалаў увесень 1988 г.: «Слюнькоў — тэхнократ, ён не разумее

плане беларуская схема, у якой, як мы бачылі ў раздзеле 4, спалучыліся, з аднаго боку, разбудова МГПГ і яе новая форма арганізацыі ў якасці «палітычнай каманды», чые члены прыйшлі з шэрагаў кваліфікованых рабочых прамысловых прадпрыемстваў, а з другога боку — трансфармацыя Беларусі ў пераважна ўрбаністычна-індустрыяльнае грамадства, уяўляе з сябе нейкі прадвеснік арганізацыйнай схемы, якую вітала гарбачоўскае кіраўніцтва. Прывзнанай мэтай апошняга было якраз вырашэнне праблем індустрыяльнага грамадства, якія становіліся ўсё больш вострымі за гады ігнаравання.

Па-другое, як мы ўжо адзначалі, барацьба за палітычную спадчыну ў Беларусі распачалася ўсур'ёз раней, чым аналагічная барацьба ў Москве. Адпаведна, схема падзеі у Беларусі ў рэтраспектыве бачыцца як накід падзеі, што разгарнуліся ў палітычным цэнтры. Рэвізія кадравай сістэмы ў Беларусі цягам 1983 г. прыйшла на два гады раней, чым Гарбачоў распачаў аналагічныя заходы на ўзроўні СССР, гэтаксама як павелічэнне міжрэгіональных пераводаў службоўцаў у БССР папярэднічала абвяшчэнню гэткай палітыкі на XXVII з'ездзе КПСС у 1986 г.

Безумоўна, апісаныя падзеі ў БССР не адбываліся без удзелу ў іх улад з Москвы. Аднак у той самы час мы мусім пазбягаць бачання такога ўдзелу як аднабаковага навязвання нейкай гатовай кадравай палітыкі, якая кіравалася з Крамля. Як мы даведаліся з аналізу, праведзенага ў папярэдніх раздзелах, асноўны кірунак кадравай палітыкі ў БССР не можа разглядацца як чисты адбітак маскоўскай наменклатуры. Паколькі беларускія пасады траплялі ў сферу дзеяння цэнтральнага механізму прызначэння, мы мусім добра памятаць, што набор кандыдатаў, з якіх мог рабіцца выбар, вызначаўся перадусім уплывам рэгіёну і фракцыйнай групоўкі на кадравую сістэму ў рэспубліцы. Ясна, што Москва паславіла Слюнькова кіраўніком ЦК КПБ. Аднак значнасць гэтай падзеі рыхтавалася гадамі раней, калі МГПГ пачала арганізоўвацца як палітычнае сіла ў БССР. Выбар Слюнькова з гэтага пункту гледжання азначаў значна больш, чым усталіванне прыхільніка Андропава-Гарбачова на чале беларускага кіраўніцтва. Хутчэй ён азначаў пераход палітычнай улады да новай каманды, якая ўжо была гатова да ўзлёту і толькі чакала свайго шанцу.

палітыкі». Насамрэч, калі яму выпала першая важная паездка — у Літву ў сярэдзіне лістапада 1988 г. — Слюнькоў не здолеў прадэманстраваць такту і дыпламатычнасці, за якія Гарбачова так высока цэняць у СССР. Мэтай слюнькоўскага візіту было выслухаць літоўскае кіраўніцтва і «народны фронт» «Саюдзіс», правесці з імі перамовы, бо і кіраўніцтва, і «Саюдзіс» выказвалі сур'ёзныя прэтэнзіі да некаторых паправак у савецкую канстытуцыю, што тады абмяркоўваліся. Удзел Слюнькова ў гэтых дыскусіях, якія гадзінамі дэманстраваліся ў прямым эфіры па літоўскім тэлебачанні, разглядаўся як няўклодная спроба паставіць сваіх апанентаў на месца. Як сказаў мне адзін з лідэраў «Саюдзіса»: «Гэта было неверагодна. Мы цярпілі тлумачылі яму нашы заўвагі да канстытуцыйнага праекта і планы таго, як будзе кіравацца наша рэспубліка. Ён не разумеў. Ён паўтараў рэчы, якія казаў дагэтуль, або проста ігнараваў нашы довады. Здавалася, што ён заўсёды бачыць толькі адзін бок медаля. Часам гэта моцна напружвалася».

Нарэшце, асабліва рэзкі контраст выяўляеца паміж «партызанскай групоўкай» і МГПГ у геаграфічным плане. «Партызаны» аказаліся здольнымі пусціць у дзеянне палітычную машыну на рэспубліканскім узроўні, якая дапамагла ім к канцу 1950-х гг. зацвердзіць сябе ў якасці дамінантнай групы. Потым яны пашырылі свой уплыў на саюзным узроўні, калі Мазураў, Зімянін і Шаура занялі высокія пасады ў Маскве. У перыяд іх гегемоніі ў Беларусі члены «партызанскай фракцыі» былі размеркаваны па ўсіх вобласцях БССР (гл. дадатак В). Карацей, яны былі агульнарэспубліканскай групоўкай, прадстаўленай у Маскве.

З другога боку, МГПГ геаграфічна выбудавалася па восі Мінск—Масква. Адзінным сведчаннем яе прысутнасці ў абласных арганізацыях былі кароткія кадэнцыі Князюка (1983—1984) і Кебіча (1984—1985) на пасадзе другога сакратара Мінскага абкаму партыі, а таксама праца Сямёнаў сакратаром Гродзенскага абкаму (з 1974 г.). Для «партызан» было характэрна тое, што спірша яны апанаўвалі рэспубліканскія пасады, а потым выйшлі на саюзны ўзровень; што да МГПГ, яе члены здолелі заняць кіроўныя пасты толькі пасля таго, як група ўсталявала ў савецкай сталіцы (і верагодна, дзякуючы гэтаму). Такім чынам, у адрозненіі ад «партызан», МГПГ не складала кшталт нацыянальнай палітычнай групоўкі: яе члены не былі размеркаваны па ўсіх рэгіональных структурах улады, яна не артыкулявала палітычнай ідэнтычнасці, арыентаванай на канцепт нацыі, як тое зрабілі партызаны¹⁹⁸.

Неардынарныя рысы МГПГ праліваюць нейкае свято на дзве значныя кадравыя перастаноўкі, якія надарыліся пасля сярэдзіны 1986 г. — па заканчэнні перыяду, ахопленага гэтым даследаваннем. Першая — прызначэнне К. З. Цераха міністрам гандлю СССР. Другая — замена Слюнькова, прызначанага сакратаром ЦК КПСС у 1987 г., на Сакалова, былога «брэжнёўскага кліента», які займаў пасаду першага сакратара Брэсцкага абкаму з 1977 г. Кар'ерныя біографіі Цераха і Сакалова не сведчаць ні пра якія непасрэдныя стасункі ні са Слюньковым, ні з МГПГ. Кар'ера Цераха, да таго, як у 1970 г. ён стаў першым намеснікам старшыні Белкаапсаюза, праходзіла цалкам у гандлёвых арганізацыях Мінскай вобласці. У 1977 г. ён быў прызначаны старшынём Белкаапсаюза, у студзені 1984 г. — намеснікам старшыні Савета міністраў БССР. Паколькі гэтае апошнєе прызначэнне здарылася, калі Слюнькоў ужо быў першым сакратаром ЦК КПБ, і мела месца ў перыяд, калі ішла хвалья кадравых перастановак на рэспубліканскім узроўні, здаецца слушным вывесці, што Церах належаў да палітычнай каманды

¹⁹⁸ Аднак гэта не значыць, што члены МГПГ зусім не карысталіся паслугамі саюзной прэзыдія для стварэння станоўчага вобраза сваёй групоўкі. Гл. публікацыі пра эканамічныя дасягненні Беларусі і рапарты членаў МГПГ (калі яны сталі даміноўнай групай) пра іх добрыя кіраўнічыя якасці: Ковалев, М. К преимущественно экономическим... // Советы народных депутатов. 1988. Май. С. 19—28; Михасев, В. Минская марка // Советы народных депутатов. 1987. Красавік. С. 62—67; Таразевич, Г. Республики высокая судьба // Советы народных депутатов. 1987. Сакавік. С. 19—27; Гонзалес, Е.; Матуковский, Н. В доме правительства // Известия. 1987. 27 кастрычніка; інтэрв'ю з А. А. Рэутам (Известия. 1987. 18 жніўня).

Слюнъкова і быў прыняты ў яе дзяякуючы сваім здольнасцям палітычнага адміністратара і ў сувязі са сваёй праграмнай арыентацыяй. Верагодна, тыя самыя якасці і падтрымка з боку Слюнъкова прыцягнулі да яго ўвагу Гарбачова, які пачаў свае рэформы савецкіх міністэрстваў у наступным годзе.

Прызначэнне Сакалова першым сакратаром ЦК КПБ нават цяжэй патлумачыць у тэрмінах звычайнай палітыкі патранажу і дагаворнага размеркавання пасад канкурэнтнымі групоўкамі. Калі кіравацца правіламі патранажнай палітыкі, можна было чакаць, што Слюнъкова заменіць член МГПГ, тым болей што ў той час шасцёра прадстаўнікоў гэтай групоўкі ўжо засядалі ў бюро ЦК КПБ. Замест гэтага павышэнне атрымаў Сакалоў, які ў той час не быў нават кандыдатам у члены бюро. Аднак шэраг фактараў зрабіў прызначэнне Сакалова меншым сюрпризам, чым магло падацца на першы погляд.

Па-першае, трэба звярнуць увагу на той факт, што ў час знаходжання Сакалова на пасадзе першага сакратара абкаму Брестская вобласць гадамі дэмантравала рэкордныя паказнікі ў сельскай гаспадарцы сярод вобласцяў БССР¹⁹⁹ і што шэраг яе калгасаў мог пахваліцца найвышэйшай ураджайнасцю зерня ў СССР²⁰⁰. Сакалоў, уся кар'ера якога да сакратарства ў абкаме з 1977 г. адбывалася ў сельскагаспадарчым сектары, мог, вядома, набраць балы дзяякуючы гэтым дасягненнем, якія, паводле чутак, зрабілі вельмі добрае ўражанне на Гарбачова, калі той наведаў Беларусь у ліпені 1985 г.

Па-другое, у сваёй спрэваздачы на XXX з'ездзе КПБ у студзені 1986 г. Слюнъкоў знойшоў шмат ухвальныхных слоў для апэнкі працы Сакалова ў Брэсце, у той час як іншыя сакратары абкамаў, якіх ён згадаў пайменна, Кляцкоў (Гродна) і Лявонаў (Магілёў), былі паддадзены вострай крытыцы²⁰¹. Спрэваздача Слюнъкова, калі яе ўспрымаць у канцэске павышэння, атрыманых у 1985—1986 гг. быльмі «брэжнеўскімі кліентамі» з Брэста, можа быць прачытаная як абвяшчэнне новай кааліцыі ў БССР, — кааліцыі, што ўключала брестскую групу ў якасці важнага партнёра.

Нарэшце, адно з павышэнняў, пра якія ідзе гаворка, выглядае асабліва значным. Прызначаючы Барыса, былога кліента «брэжнеўскай групоўкі» з Брэста, загадчыкам аддзела арганізацыйна-парцыйнай работы КПБ і ўводзячы яго ў бюро ЦК КПБ, тыя, хто кантраліваў вяршкі беларускай наменклатуры, цементавалі новую кааліцыю, даруючы важныя пасты камусыці, раней звязанаму з варожай групоўкай. Калі разглядаць іх разам, то акажацца, што ўзвядзенне наверх Сакалова і павышэнне Барыса азначаюць: замена Слюнъкова была вырашана задоўга да таго, як ён паехаў у Москву ў 1987 г. Дарма што вось «Мінск—Москва» забяспечыла МГПГ перамогу ў барацьбе за палітычную спадчыну, сама перамога паставіла перад пераможцамі задачу кіравання рэспублікай — задачу тым

¹⁹⁹ Гл.: Народное хозяйство Белорусской ССР в 1982 г. Минск: Беларусь, 1983. С. 79—94.

²⁰⁰ Матуковский, Н. 40 центнеров и больше // Известия. 1987. 9 верасня.

²⁰¹ Коммунист Белоруссии. 1986. Люты. С. 5—39.

больш складаную, што кіраўніцтва БССР чакалі тэрміновыя клопаты і неабходнасць правядзення рэформаў, абвешчаная гарбачоўскім атачэннем. Ці то ў Мінску, ці то ў Маскве мы становімся сведкамі новага этапу ў палітычнай гісторыі СССР, этапу, на якім даволі зручныя адносіны патранажу і пазбяганне адказнасці з іх дапамогай змяняюцца большым улікам у кадравай палітыцы крытэраў таленту і здольнасцяў дабівацца паставленых мэт. Калі гаварыць пра МГПГ, то гэты акцэнт вымагаў ад яе пашырэння вузкай рэгіянальнай базы за кошт уключэння ў кіруйную кааліцыю іншых палітычных актараў²⁰² дзеля эфектунасці кіравання.

8. Высновы, наступствы і пытанне ўзроўняў

Цыркуляцыя эліт у савецкай сістэме, як мы бачылі, з'яўляецца складаным практэсам. Шэраг даследаванняў, у якіх рабіліся спробы разблытаць шматфактарны клубок, вылучыць нейкую падборку прычын і звязаць іх са спецыфічнымі эффектамі шляхам усёахопнага набору тэарэм, не мелі вялікага поспеху. Няма прычыны сцварджаць, што аналіз, праведзены тут, дарма што метадалагічная арыентацыя адрознівае яго ад іншых даследаванняў у галіне, будзе выключэннем з агульнага правіла. Магчыма, што няпэўнасць вынікаў многіх даследаванняў савецкіх эліт, дзе шукалася карэляцыя паміж наборам незалежных пераменных (атрыбуты службоўцаў, эканамічныя поспехі адзінак, якімі яны кіруюць, і г. д.), і залежнай велічынёй мабільнасці эліт, прасочваеца ў пытанні ўзроўняў аналізу. Так, напрыклад, дадзеныя на індывідуальным узроўні могуць мець пэўную карэляцыю з феноменамі сістэмнага ўзроўню, такімі, як змена палітычнага курсу або сістэмы, як гэта паказана ў мадэлі на схеме 1.1., аднак інтэрпрэтацыя такіх мадэлляў, не кажучы пра слабасць карэляцыі, што звычайна адзначаеца ў літаратуры, у цэлым пакідае жадаць лепшага з гледжання канцептуальнай адэватнасці. Напрыклад, зусім не ясна, ці становіцца Савецкі Саюз больш або менш «мадэрнім» або «развітым» праз тое, што яго палітычная эліта старэе або маладзее, набывае лепшую або горшую адукцыю або прадстаўляе тыя ці іншыя катэгорыі прафесій. А калі мы вернемся да нашага выпадку, няясна, ці сапраўды цыркуляцыя эліт у БССР больш вызначаеца, напрыклад, фактарам рэгіяналіз-

²⁰² У якасці пасляслоўя згадаем змену ў беларускім кіраўніцтве. Мікалай Ігруноў замяніў члена МГПГ Г. Г. Барташэвіча на пасадзе другога сакратара ЦК КПБ у кастрычніку 1987 г. Раней кар'ера Ігрунова праходзіла толькі ў РСФСР; з 1974 г. ён быў функцыянерам у аддзеле арганізацыйно-парцыйнай работы ЦК КПСС. Яго перавод у БССР, такім чынам, уяўляе з сябе яркі прыклад уплыву цэнтра і сведчыць, беручы пад увагу і біяграфію Ігрунова, і яго новую пасаду, што Масква мае намер унесці змены ў кадравую палітыку ў Беларусі. Гл.: Rahr, Alexander. New Second Party Secretary in Belorussia // Radio Liberty Research. Report no. 447-87. (Oct. 27, 1987).

му, чым цэнтралізаваным упливам наменклатуры, хоць нашы знаходкі на адным узроўні, вядома, можна інтэрпрэтаваць такім чынам.

Маючы гэту думку ў галаве, мы можам скарыстаць паняцце ўзроўняў аналізу для вытлумачэння вывадаў гэтага даследавання і для падкрэслівання яго магчымых наступстваў. Па-першае, на найвышэйшым узроўні абстракцыі мы знаходзім, што фактары ўплыву на працэс цыркуляцыі, якія мы разгледзелі — цэнтралізацыя, рэгіяналізм і патранаж — былі б рэдукаваны аж да гіпастазавання, калі б мы разглядалі іх як асобныя прычыны, што выклікаюць разрозненія ў эфекты. Хутчэй мы бачылі гэтыя фактары ў іх узаемазалежнасці. У некаторых выпадках яны, здаецца, дзейнічаюць парна, напрыклад, калі рэгіянальна абумоўленая схема цыркуляцыі эліт падтрымліваецца шляхам выкарыстання патранажу для прыцягнення «навабранцаў». У іншых выпадках яны, здаецца, штурхаюць працэс у процілеглых кірунках — напрыклад, калі прызначэнні, кантраляваныя з цэнтра, служаць разрыву нейкіх «зручных» стасункаў, усталяваных паміж членамі групоўкі на рэгіянальным узроўні. Аднак у іншых выпадках мы можам заўважыць, што адзін фактар уздзейнічае «пад маскай» другога — скажам, калі механізм прызначэнняў з цэнтра ўжываецца адной патранажнай групай для кадравых перастановак у рэгіёне, апанаваным непрыяцельскай групай. У гэтай сувязі мы нагадваем сабе, што, вылучаючы гэтыя фактары для аналізу, мы толькі называем аспекты працэсу. Выдаленне любога аспекту з аб'екта вывучэння дзеля адказу на пытанне, якія яго адзінкавыя эфекты і г. д., парушае суцэльнасць, у якую ён упісаны.

Па-другое, спускаючыся ўніз па лесвіцы абстрагавання, мы адзначаем, што кожны фактар, які выглядае ўмовай цыркуляцыі эліт, абумоўліваецца іншымі фактарамі. Гэта значыць, што ўпрыгожыў кожнага з іх дасягаетца ў прысутнасці іншых. Напрыклад, у раздзелах 3 і 4 мы назіралі, наколькі цыркуляцыя вакансій у сістэме залежыць ад адначаснага ўздзеяння як цэнтралізацыі, так і рэгіяналізму. З аднаго боку, доўгія ланцужкі часцей пачынаюцца ў цэнтры, але звычайна праходзяць праз адзін рэгіён. З другога боку, заканамернасці мабільнасці рэгіянальных эліт, як сведчыць гісторыя МГПГ, у значнай ступені залежаць ад іх доступу да маскоўскіх улад. У гэтай сувязі мы можам правесці адразненне паміж аспектамі працэса цыркуляцыі — цэнтралізацыяй і рэгіяналізмам — якія функцыянуюць на макраўзроўні і абумоўліваюць рух актараў у сістэме ў цэлым, і патранажам як феноменам, блізкім да мікраўзроўню, які ўключае стасункі, усталяваныя асобнымі актарамі самастойна. З гэтага гледзішча фактары макраўзроўню выглядаюць як кантэкст, у якім адбываюцца працэсы мікраўзроўню: улада патранажу распасціраецца праз пасрэдніцтва наменклатуры і функцыянуе перадусім на базе рэгіёнаў. Аднак, праводзячы гэтае размежаванне, мы мусім памятаць, што яно будзе дарэчным толькі на пэўным узроўні абстрагавання. Бо калі мы памяняем узроўні, то зможем убачыць, як патранаж апынецца кантэкстам, у якім, напрыклад, дэтэрмінуюцца прызначэнні ў цэнтры або падтрымліваюцца рэгіянальныя схемы цыркуляцыі.

Па-трэцяе, наш аналіз «барацьбы за палітычную спадчыну» ў Беларусі даз-

воліў высвятліць і іншыя шляхі, у якія ўпляліся фактары працэсу цыркуляцыі. Мы назіралі, напрыклад, як патранаж і рэгіяналізм узмацнілі адзін адно ў выпадку з МГПГ і з некаторымі рэгіянальнымі групоўкамі, папярэдне звязанымі з канкурэнтнымі фракцыямі — і як адбылося адваротнае ў Віцебскай вобласці, дзе шэраг быльых «брэжнёўскіх кліентаў» не здолелі ацалець у выніку барацьбы за палітычную спадчыну. Гэтаксама мы адзначылі, як усталявалася вось «Мінск—Масква»: з аднаго пункту гледжання, яна была пагадненнем, у якім МГПГ функцыянувала як апора цэнтральнай улады, а з другога — сталася інструментам, з дапамогаю якога рэгіянальная групоўка эксплуатавала свае сувязі з патронамі ў цэнтры, каб даць рады з канкурэнтамі на рэспубліканскім і ніжэйшых узроўнях. У свяtle вышэйсказанага становіцца ясным, што мы не можам прыпісаць нейкі асаблівы ўплыў якому-небудзь з фактараў, ігнаруючы яго кантэкстуальныя сувязі з іншымі фактарамі.

Па-чацвёртае, дадзеныя індывидуальнага ўзроўню ў раздзеле 6, сабраныя пра тых, хто ўваходзіў у сістэму праз розныя каналы рэкрутавання, пра жанчын, пра частату і эфект негатыўных санкцый, падкрэслі важнасць надындывідуальнай з'явы — групоўкі — у ацэнцы некаторых падзеяў сістэмы. На гэтым узроўні абстракцыі мы даследавалі кар'ерныя біяграфіі асобных актараў, але разгледзелі іх у адносным вымярэнні, а менавіта, у сувязі з іх прыналежнасцю да канкрэтных груповак. Тут мы прыйшлі да высновы, што мабільнасць была больш атрыбутам груп, чым прэтэндэнтаў на пасады як індывидуаў. Магчыма, гэта відавочны пункт, але паколькі якраз відавочнае часта аказваецца забытым, гэтаксама як хітрун можа схаваць рэчы, выставіўшы іх на пярэдні план, ён заслугоўвае паўтарэння і невялікага аблекавання.

Чыста мерытакратычны падыход да мабільнасці палягаў бы ў тым, што ў службовых іерархіях прасоўваюцца менавіта індывиды і рухаюцца ў іх на падставах сваіх дасягненняў, вымераных згодна з нейкім безасабовым наборам стандартаў. Падыход да гэтай самай з'явы мабільнасці, арыентаваны на вузка зразуметы канцэпт патранажу, перагортвае карціну, робячы дамінантным фактарам «сяброўства» з патрэбнымі людзьмі. Аднак у абодвух падыходах галоўную ролю адыгрываюць індывиды. Улічваючы савецкую форму арганізацыі, пра якую мы гаварылі раней, цяжка, калі не немагчыма, вызначыць, ці існуюць безасабовыя стандарты дасягненняў у змястоўным сэнсе. Напрыклад, фабрика А магла перавыканаць план, але мы не можам сказаць, ці гэты вынік быў дасягнуты праз эфектыўнае кіраванне і эфектыўную арганізацыю працы, ці то дзяякуючы асабістым сувязям, якія дазволілі прадпрыемству, па-першае, карыстацца з невысокіх планавых паказнікаў, і па-другое, атрымаць доступ да рэдкіх рэурсаў. Гэтаксама, паколькі кар'ерная мабільнасць пэўнага актара можа быць шчыльна звязаная з мабільнасцю патрона, нам няма патрэбы выводзіць нейкія недахопы з боку кліента што да пытання заслуг. Насамрэч, мы маглі б дапусціць, што некампетэнтныя кліенты, якія пазбягаюць адказнасці, будуть рэальнымі заступнікамі для сваіх патронаў і грознай зброяй для іх супернікаў. Дылема «мерытакратыя—патранаж» здаецца невырашальнай, калі фармулюеца толькі на ўзроўні інды-

відаў. Аднак калі мы возьмем пад увагу адносны кантэкст, у якім індывідуальныя актары з'яўляюцца членамі патранажных груп і дзе самі групы разглядаюцца як аперацыйныя адзінкі, то зможем убачыць, што мерытакратыя і патранаж не абавязкова выглядаюць антыподамі. Мы можам дапусціць, што актары маюць інтэрэс у забеспеччэнні кар'ернага росту праз патранаж, гэтаксама як патранажныя групы маюць інтэрэс у рэкрутаванні таленавітых і здольных актараў.

Тым не менш, заслугі і здольнасці нельга вызначыць па-за кантэкстам. Адпаведна, маюць заслугі ў савецкай сістэме арганізацыі менавіта тыя, хто дабіваецца поспехаў паводле яе крытэраў, а як мы ўжо бачылі, гэтыя крытэрыі часта высоўваюць на першы план персаналізаваныя адносіны. Калі стаць на месца індывідаў у сістэме, гэтая тэарэма можа быць сформулявана проста: фракцыйная прыналежнасць дазваляе разнастайныя ступені доступу да пасад. Ці абумоўлена гэтая прыналежнасць у канкрэтным выпадку хутчэй талентам, чым лаяльнасцю да начальніка — пытанне, якое не можа быць вырашана з-за адсутнасці інфармацыі пра кожны канкрэтны выпадак. Аднак калі б мы ўзняліся па лесвіцы абстрагавання і прыклалі ту ю самую тэарэму да надындывідуальных адзінак, яе можна было б прачытаць па-іншаму. Фракцыя ў «вышэйшым» сэнсе ўяўляе з сябе больш, чым сукупнасць індывідаў: яна мае дачыненне перадусім да іх узаемных стасункаў і адносін паміж самімі фракцыямі, структураванымі формай арганізацыі, у якіх яны адбываюцца. Мы сцвярджаем, што савецкая форма арганізацыі мае тэндэнцыю да персаналізацыі нібыта «бюрократычных» адносін паміж людзьмі такім чынам, што ў выпадках, калі заслугі ўступаюць у канфлікт з інтэрэсамі патранажу, перавага будзе за патранажам. Тыя, хто сачыў за савецкай прэсай ад пачатку перабудовы, знайдуць масу пацвярджэнняў гэтага тэзісу ў незлічоных артыкулах і прамовах, дзе гаворыцца пра таленавітых работнікаў, якія дабіваюцца поспехаў, але занадта часта ігнаруюцца, калі адкрываюцца вакансіі на пасадах з большай адказнасцю. Больш за тое, кірунак гэтых частых нараканняў аналагичны таму, што мы сцвярджалі тут: лічыцца, што меркаванні заслуг былі адкінуты менавіта з-за формы самой арганізацыі. Тому сцвярджаецца патрэба *перабудовы* ўвогуле і, у прыватнасці, неабходнасць замены механізму, у якім падборам кадраў займаецца наменклатура, маніпулюваная клікамі апаратчыкаў, на механізм, у якім вакансіі на адказных пасадах будуць запаўняцца праз сапраўдныя выбары працэс. Верагодна, новы механізм скліць баланс на карысць заслуг.

Якія наступствы гэтае даследаванне магло б мець для вырашэння пытання аб ролі эліт у савецкім палітычным працэсе? Узнімаючы гэтае пытанне, мы, вядома, не гатовы выходзіць за рамкі сабранных намі дадзеных і вывадаў, зробленых паводле іх. У той самы час, паняцце наступстваў мае на ўвазе, што мы можам мець нейкое ўяўленне пра іх; дазволіць сабе прагуляцца да граніц нашага даследавання і наважыцца на колькі заўваг адносна выгляду, які адкрываецца за імі. З улікам гэтага гнуткага абмежавання мы можам назваць тры магчымыя наступствы.

Па-першае, вынікі нашага аналізу цэнтралізацыі ў раздзеле 3, гэтаксама, як наша абмеркаванне працэсу барацьбы за пераемнасць у раздзеле 7, паказваюць, што савецкі федэралізм — не проста слова. Хоць федэралізму ў СССР можа не-

ставаць шэрагу важных рыс паводле заходніх стандартоў, з пункту гледжання цыркуляцыі эліт ён паўстае як прыкметная харектарыстыка сістэмы. Як мы бачылі, уплыў цэнтралізацыі на цыркуляцыю вакансій вынікае больш з узаемадзеяння кадравых сістэм на ўсесаюзным і рэспубліканскіх узроўнях, чым з сістэматычнага афармлення схем мабільнасці ў БССР цэнтральнымі ўладамі ў Маскве. Схема федэралізму таксама працуе ў працэсе барацьбы за палітычную спадчыну. Патроны ў цэнтры могуць усадзіць сваіх кліентаў у фатэль беларускіх кіраўнікоў, але самі кліенты, безумоўна, не бяруцца з ніадкуль. Яны маюць біяграфіі, узімаюцца па службовых лесвіцах і робяць гэта ў злагадзе з іншымі службоўцамі, з якімі мусяць падтрымліваць стасункі на працягу доўгіх гадоў. Сказаць, што Андропаў паставіў у Беларусь Слюнёвіча, значыць фактывна сказаць, што цэнтральныя ўлады паўдзельнічалі ў працэсе радыкальнай змены кіраўніцтва ў БССР, якая вынесла да ўлады МГПГ, яе кліентаў і хаўруснікаў.

Па-другое, гэтая меркаванні закранаюць іншую праблему, а менавіта, само паняцце цыркуляцыі эліт. У нашым даследаванні мы пераважна трактавалі яго ў простым, эмпірычным сэнсе — яно значыла цыркуляцыю вакансій у ланцужках. Аднак гэты шлях вывучэння працэсу цыркуляцыі дае вынікі, што могуць набыць тэарэтычную падаплёнку. Яны маюць дачыненне да пытання, якое займае класічных тэарэтыкаў, а менавіта: ці азначае цыркуляцыя пасад ад адной эліты да другой пераход улады ад адной сацыяльной групы да другой. У беларускім выпадку мы назіралі варыяцыю на гэтую тэму, у якой ператварэнне пераважна аграрнага грамадства ў сучаснае індустрыйнае суправаджалася не толькі з'яўленнем новай эліты, рэкрутаванай з кваліфікованых рабочых у Мінску, але і трансфармацыяй адносін унутры самой гэтай эліты, у адпаведнасці з заканамернасцямі, асацыяванымі з індустрыйным ладам жыцця. Калі коратка, кліентэлісцкія адносіны вертыкальнага тыпу, засяроджаныя на адным-адзінм патроне, здаецца, саступілі месца адносінам іншага тыпу, дзе большае значэнне набываюць гарызантальныя стасункі паміж членамі групамі і, адпаведна, асабістая лаяльнасць да патрона значыць менш. Мы можам чакаць, што ў гэтым «новым парадку» заслугі будуць больш улічвацца пры выкананні задач, чым дагэтуль.

Нарэшце, пытанне палітычных змен у СССР. Паверхня савецкай сістэмы сёння харектарызуецца ступенню шчырасці ў палітычным дыскурсе і мерай інавацый у ініцыятывах рэформаў, якія наўрад ці можна было ўявіць пару гадоў таму. Гэтыя змены здзіўлялі і, часам, ставілі нас у тупік. Калі мы не збіраемся ўпадаць у лад мыслення, пры якім цяперашнія змены савецкай сістэмы разглядаюцца як чарговы варыянт «рэвалюцыі зверху», які прадугледжвае лунанне кіраўніцтва з яго заявамі і падахвочваннямі да пераменаў недзе па-над грамадствам — лад думак, які, бяспрэчна, адказны за большую частку нашай сённяшняй разгубленасці — то нам варты будзе зацікавіцца сацыяльной базай і палітычнымі папярэднікамі перабудовы. У якасці працоўнай гіпотэзы мы маглі бы прыняць ідэю, што змены, якія выбухнулі так хутка на паверхні савецкага палітычнага жыцця, выяўляюць нешта такое, што развівалася і нават спела на працягу пэўнага часу. У нашым аналізе, падобна, ускосна закрануты адзін фактар зменаў, а менавіта,

трансфармацыя патранажных адносін у кірунку «новага кліентэлізму». Як ні смешна, але патранажныя адносіны, пра якія так шмат гаварылася ў гэтым даследаванні, падобна, мяняюцца ў форме і змяншаюць свой уплыў, паколькі іх сацыяльныя канцэкт быў перабудаваны згодна з патрабаваннямі сучаснага індустрыйнага грамадства. Таму, відаць, і Гарбачоў, чыя ўласная кар'ера шмат у чым служыць праявай «новага кліентэлізму», цяпер артыкулюе праект рэструктурызацыі грамадства, ажыццяўленне якога азначала б замяшчэнне паняцця «кліенты» паняццем «грамадзяне».

ДАДАТАК

ДАДАТАК А (n=2034)

Стратыфікацыя пасад у Беларускай рэспубліцы (1966—1986 гг.)

Пласт 1 (n=25)

Сакратары ЦК КПБ* (6)
Першы сакратар Мінскага абкаму*
Старшыня Прэзідымума Вярхоўнага савета БССР*
Старшыня Савета міністраў БССР*
Першы намеснік старшыні Савета міністраў БССР*
Старшыня Камітэту народнага кантролю БССР*
Старшыня КДБ БССР*
Намеснік загадчыка аддзела арганізацыйна-партыйнай работы КПСС*
Намеснік старшыні Савета міністраў СССР*
Першы намеснік міністра сельскай гаспадаркі СССР*
Намеснік міністра сельскай гаспадаркі СССР*
Пасол СССР у Польшчы*
Намеснік міністра лёгкай прамысловасці і харчовых прадуктаў СССР*
Міністр машынабудаўніцтва для жывёлагадоўлі і кормавытворчасці СССР*
Намеснік старшыні Дзяржплану СССР*
Старшыня Дзяржаўнага камітэту радыё і тэлебачання СССР*
Старшыня Дзяржкамсельгастэхнікі СССР*
Старшыня Цэнтральнага савета саюза спажывецкіх таварыстваў СССР*
Намеснік старшыні Дзяржказабу СССР*

Пасады, пазначаныя зорачкамі (*), былі першапачаткова аднесены да пластоў 1 і 2; лічбы пасля назвы азначаюць колькасць падобных пасад, што знаходзяцца ў пласце.

МАЙКЛ УРБАН

Пласт 2 (n=27)

Загадчык аддзела арганізацыйна-парцыйнай работы ЦК КПВ*
Загадчык аддзела пропаганды і агітацыі ЦК КПВ
Першыя сакратары абкамам (5)
Першы сакратар Мінскага гаркаму
Першы намеснік старшыні Прэзід'ума Вярхоўнага савета БССР*
Намеснікі старшыні Савета міністраў БССР (6)
Старшыня Дзяржплану БССР*
Міністр прамысловага будаўніцтва БССР
Старшыня Дзяржбуду БССР
Загадчык сектара ў аддзеле арганізацыйна-парцыйнай работы ЦК КПСС*
Загадчык сектара ў аддзеле пропаганды і агітацыі ЦК КПСС*
Загадчык сектара ў аддзеле будаўніцтва ЦК КПСС*
Загадчык сектара ў аддзеле лёгкай і харчовай прамысловасці ЦК КПСС*
Пасол СССР у Паўночнай Карэі*
Пасол СССР у Пакістане*
Начальнік упраўлення цяжкага машынабудаўніцтва ў міністэрстве аўтамабільнай прамысловасці СССР*
Начальнік Дзяржаўтайнспекцыі МУС СССР*
Начальнік інспекцыі па рамонце і тэхнічным абслугоўванні Дзяржкамсельгастэхнікі СССР*

Пласт 3 (n=67)

Загадчыкі аддзелаў ЦК КПВ (6)
Старшыні партыйнай камісіі і рэвізійнай камісіі КПВ (2)
Першы сакратар Магілёўскага абкаму
Другі сакратар Мінскага абкаму
Першы сакратар Фрунзенскага райкаму ў г. Мінску
Старшыні абласных саветаў (7)
Міністры БССР (30)
Начальнік Галоўнага ўпраўлення «Галоўпалессеводбуд»
Першы намеснік міністра прамысловага будаўніцтва БССР
Дырэктар БелаўтамАЗа
Дырэктар «Хімвалакна» (Магілёў)
Дырэктар Мінскага трактарнага завода
Першы намеснік старшыні Дзяржплану (1 з 2)
Старшыня Дзяржкамітэту па цэнах
Старшыня Дзяржкамітэту па фізічнай культуры і спорту
Старшыня і першы намеснік старшыні Дзяржкамсельгастэхнікі (2)

АЛЬГЕБРА САВЕЦКАЙ УЛАДЫ

Старшыня Дзяржкіно

Старшыня Дзяржкамітэту радыё і тэлебачання

Старшыня Дзяржкамітэту па нагляду за бяспечным вядзеннем работ у прамысловасці і горным наглядзе

Намеснік старшыні Галоўнага ўпраўлення па забеспячэнні нафтапрадуктамі

Кіраўнік Беларускага рэспубліканскага саюза спажывецкіх таварыстваў

Старшыня Вярхоўнага суда

Пракурор БССР

Старшыня таварыства дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі

Пласт 4 (n=93)

Памочнікі першага сакратара ЦК КПБ (2)

Дырэктар інстытута гісторыі партыі

Рэктар вышэйшай партыйнай школы

Першы намеснік загадчыка аддзела арганізацыйна-партыйнай работы ЦК КПБ

Першы намеснік загадчыка аддзела адміністрацыйных органаў ЦК КПБ

Загадчыкі аддзелаў ЦК КПБ (10)

Намеснікі загадчыка сельскагаспадарчага аддзела ЦК КПБ (2)

Намеснік загадчыка прамыслова-транспартнага аддзела ЦК КПБ

Інструктары аддзела хімічнай прамысловасці ЦК КПБ (2)

Сакратары Мінскага абкаму (3)

Другія сакратары абкамуў (Брэст, Віцебск, Гомель, Гродна)

Першы сакратар Аршанскага гаркому

Сакратары Гомельскага абкаму (3)

Другі сакратар Мінскага гаркому

Першы сакратар Барысаўскагарайкому

Першы сакратар Лідскагарайкому

Сакратары Мінскага гаркому (2)

Сакратар партарганізацыі Бабруйскага фанерна-дрэваапрацоўчага камбіната

Першыя намеснікі старшыні аблвыканкамаў (Мінскага, Брэсцкага, Віцебскага, Гомельскага, Магілёўскага)

Намеснікі старшыні Віцебскага аблвыканкаму (3)

Першы намеснік старшыні Мінскага гарвыканкаму

Старшыня Магілёўскага гарвыканкаму

Загадчык аддзела лясной гаспадаркі Брэсцкага аблвыканкаму

Намеснікі старшыні Дзяржграпраму (4)

Першыя намеснікі міністраў (11)

Намеснікі міністраў (12)

Першы намеснік старшыні Дзяржплану (1 з 2)

Намеснікі старшынь дзяржаўных камітэтаў (6)

МАЙКЛ УРБАН

Старшыня Дзяржкамдруку
Пастаянны праdstаўнік у Савеце міністраў СССР
Начальнік Беларускай чыгункі
Першы сакратар ЦК Камсамола БССР
Пракурор Віцебскай вобласці
Рэдактары «Коммуниста Белоруссии», «Сельской газеты», «Советской Белоруссии»
Інструктар Камітэту партыйнага кантролю КПСС*

Пласт 5 (n=253)

Першыя намеснікі загадчыкаў аддзелаў ЦК КПБ (11)
Намеснікі загадчыкаў аддзелаў ЦК КПБ (7)
Намеснік старшыні партыйнай камісіі ЦК КПБ
Загадчыкі сектараў у аддзеле арганізацыйна-партыйнай работы ЦК КПБ (3)
Інспектары ў аддзеле арганізацыйна-партыйнай работы ЦК КПБ (4)
Інструктары ў аддзеле пропаганды і агітацыі ЦК КПБ (3)
Інструктар аддзела адміністрацыйных органаў Мінскага абкаму
Другі сакратар Магілёўскага абкаму
Сакратары абкамаў (12)
Першыя сакратары гаркамаў (10)
Сакратары гаркамаў (2)
Першыя сакратарырайкамаў (18)
Другія сакратарырайкамаў (2)
Загадчыкі аддзелаў Мінскага абкаму (5)
Загадчыкі аддзелаў Гомельскага абкаму (2)
Сакратары партарганізацый на прамысловых прадпрыемствах (5)
Сакратар Прэзідыта Вярхоўнага савета БССР
Намеснікі старшыні Мінскага аблвыканкаму (3)
Намеснікі старшыні Мінскага гарвыканкаму (5)
Загадчыкі аддзелаў у аблвыканкамах (5)
Першы намеснік старшыні Гродзенскага аблвыканкаму
Старшыня Віцебскага гарвыканкаму
Загадчык аддзела капитальнага будаўніцтва Мінскага гарвыканкаму
Старшыні райвыканкамаў (3)
Памочнік Старшыні Савета міністраў
Першыя намеснікі міністраў (10)
Намеснікі міністраў (58)
Дырэктары прадпрыемстваў (4)
Старшыні дзяржкамітэтаў (10)
Намеснікі старшынь дзяржкамітэтаў (31)
Начальнікі інспекцый (8)

АЛЬГЕБРА САВЕЦКАЙ УЛАДЫ

Кіраўнік спраў Савета міністраў
Другі сакратар ЦК Камсамола
Сакратары Савета прафсаюзаў
Намеснік дырэктара Мінскага трактарнага завода
Намеснікі прокурора БССР (3)
Прокурор Брэсцкай вобласці
Намеснік прокурора Гродзенскай вобласці
Прэзідэнт Акадэміі навук
Рэдактар «Звязды»
Рэдактар «Мінскай праўды»
Рэдактар «Гродзенскай праўды»
Слухач Вышэйшай партыйнай школы КПСС

Пласт 6 (n=454)

Намеснікі загадчыкаў аддзелаў ЦК КПБ (4)
Загадчыкі сектараў у аддзелах ЦК КПБ (16)
Інспектар сельскагаспадарчага аддзела ЦК КПБ
Інструктары ў аддзелах ЦК КПБ (4)
Намеснік загадчыка аддзела арганізацыяна-партыйнай работы Мінскага абкаму
Загадчык лектарскай групы аддзела пропаганды і агітацыі Мінскага абкаму
Першыя сакратары гаркамаў (14)
Сакратары гаркамаў (18)
Загадчыкі аддзелаў у абкамах (25)
Першыя сакратары райкамаў (31)
Сакратары райкамаў (16)
Сакратары партарганізацый на прамысловых прадпрыемствах (3)
Загадчыкі аддзелаў у сакратарыяце Вярхоўнага савета (4)
Намеснікі старшынь аблвыканкамаў (12)
Загадчыкі аддзелаў у аблвыканкамах (14)
Намеснік старшыні савета Мінскага абласнога спажывецкага таварыства
Старшыні гарвыканкамаў (24)
Намеснікі старшыні Марілёўскага гарвыканкаму (2)
Старшыні райвыканкамаў (19)
Намеснікі старшыні райвыканкамаў (2)
Намеснікі міністраў (3)
Начальнікі ўпраўленняў у міністэрствах (135)
Дырэктары прадпрыемстваў (6)
Старшыня «Белбыттэхнікі»
Намеснікі старшынъ дзяржаўных камітэтаў (5)
Намеснікі начальнікаў інспекцый (7)

МАЙКЛ УРБАН

Галоўны арбітр
Начальнікі ўпраўленняў у дзяржаўных камітэтах (14)
Загадчыкі аддзелаў у апараце Савета Міністраў (18)
Намеснік загадчыка ўпраўлення спраў Савета міністраў
Сакратары ЦК камсамола (5)
Першы сакратар Брэсцкага абкаму камсамола
Кіраўнікі прафсаюзаў (19)
Старшыні абласных саветаў прафсаюзаў (6)
Намеснікі старшыні Вярхоўнага суда (3)
Старшыня суда Віцебскай вобласці
Пракуроры вобласцяў (5)
Рэктары ВНУ (5)
Загадчыкі аддзела ў ЦК Камсамола СССР

Пласт 7 (n=336)

Намеснік загадчыка аддзела будаўніцтва і гарадской гаспадаркі ЦК КПБ
Загадчыкі сектара ў аддзеле будаўніцтва і гарадской гаспадаркі ЦК КПБ
Інструктары аддзелаў ЦК КПБ (23)
Загадчыкі аддзелаў у аблкамах (36)
Намеснікі загадчыкаў аддзелаў у аблкамах (3)
Інструктары аддзелаў у аблкамах (4)
Першыя сакратары гаркамаў (3)
Сакратары гаркамаў (29)
Загадчыкі аддзелаў у гаркамах (2)
Першыя сакратары райкамаў (74)
Сакратары райкамаў (23)
Загадчыкі аддзелаў у райкамах (3)
Сакратары партарганізацый на прамысловых прадпрыемствах (8)
Намеснікі старшыні Вярхоўнага савета (2)
Сакратары аблвыканкамаў (7)
Загадчыкі аддзелаў у аблвыканкамах (17)
Намеснікі загадчыкаў аддзелаў у аблвыканкамах (2)
Старшыні гарвыканкамаў (4)
Намеснікі старшынъ гарвыканкамаў (28)
Сакратары гарвыканкамаў (2)
Старшыні райвыканкамаў (21)
Намеснікі старшынъ райвыканкамаў (4)
Загадчыкі аддзелаў у райвыканкамах (7)
Намеснік міністра замежных спраў
Дырэктары прадпрыемстваў (5)

АЛЬГЕБРА САВЕЦКАЙ УЛАДЫ

Начальнік ўпраўлення ў дзяржаўных камітэтах (5)
Старшыні абласных падраздзяленняў дзяржаўных камітэтаў (9)
Старшыні камсамольскіх арганізацый (2)
Першыя сакратары абкамаў камсамола (2)
Старшыня Брэсцкага абласнога прафсаюзу работнікаў сельскай гаспадаркі
Рэдактар «Блокнота агітатора»
Рэдактар брэсцкай абласной газеты «Заря»

Пласт 8 (n=361)

Загадчык аддзела лёгкай і харчовай прамысловасці Брэсцкага абкаму
Намеснік загадчыка аддзела прапаганды Магілёўскага абкаму
Інструктары аддзелаў абкамаў (2)
Першы сакратар Пінскага гаркому
Сакратары гаркамаў (2)
Загадчыкі аддзелаў гаркамаў (24)
Першыя сакратары райкамаў (14)
Сакратары райкамаў (84)
Загадчыкі аддзелаў у райкамах (5)
Загадчыкі аддзелаў у аблвыканкамах (113)
Намеснікі загадчыкаў аддзелаў у аблвыканкамах (2)
Старшыня Бабруйскага гарвыканкаму
Намеснікі старшынь гарвыканкамаў (5)
Сакратары гарвыканкамаў (6)
Начальнік аддзела ўнутраных спраў Гродзенскага гарвыканкаму
Старшыні райвыканкамаў (86)
Намеснікі старшынь райвыканкамаў (4)
Загадчыкі аддзелаў у райвыканкамах (2)
Дырэктар «Белвторчermeta»
Першы сакратар Гродзенскага абкаму камсамола
Старшыні абласных судоў (4)
Рэдактар «Гомельскай праўды»

Пласт 9 (n=243)

Намеснікі загадчыкаў аддзелаў у абкамах (2)
Загадчык сектара ў сельскагаспадарчым аддзеле Магілёўскага абкаму
Першы сакратар Кобрынскага гаркому
Сакратары гаркамаў (3)
Загадчыкі аддзелаў у гаркамах (3)
Першы сакратар Рагачоўскага райкаму

МАЙКЛ УРБАН

Сакратары райкамаў (116)
Загадчыкі аддзелаў у аблвыканкамах (2)
Намеснікі загадчыкаў аддзелаў у аблвыканкамах (6)
Сакратар Гомельскага гарвыканкаму
Загадчыкі аддзелаў у гарвыканкамах (8)
Старшыні рабочынікі райвыканкамаў (6)
Намеснікі старшынь рабочынікімі (79)
Сакратары рабочынікімі (2)
Загадчыкі аддзелаў у рабочынікімі (3)
Дырэктар «Беларуськаля»
Намеснік старшыні Мінскага абласнога савета прафсаюзаў

Пласт 10 (n=175)

Інструктары аддзелаў у аблкамах (2)
Сакратары райкамаў (4)
Загадчыкі аддзелаў у райкамах (22)
Сакратары партарганізацый на прамысловых прадпрыемствах (32)
Намеснікі загадчыкаў аддзелаў у сакратарыяце Вярхоўнага савета (2)
Намеснікі старшынь рабочынікімі (3)
Сакратары рабочынікімі (37)
Загадчыкі аддзелаў у рабочынікімі (9)
Дырэктары прадпрыемстваў (48)
Намеснікі дырэктараў прадпрыемстваў (2)
Намеснікі загадчыкаў аддзелаў у сакратарыяце Вярхоўнага савета (2)
Кіраунікі прафсаюзных камітэтаў на прадпрыемствах (12)

ДАДАТАК В.

Спіс удзельнікаў фракцыйных груповак у Беларусі (1966—1986 гг.)

«Партызанская» групоўка

Члены і найвышэйшыя дасягнутыя імі пасады ў БССР і СССР

Аніпка, старшыня савета прафсаюзаў Гомельскай вобласці, ?—1979.
Астапенка, загадчык аддзела міжнароднага турызму Савета міністраў БССР, 1965—1970.
Асташонак, загадчык сектара ў аддзеле арганізацыйна-парцыйнай работы ЦК КПБ, ?—1973.
Аўхімовіч, міністр сацыяльнага забеспечэння БССР, 1961—1973.

АЛЬГЕБРА САВЕЦКАЙ УЛАДЫ

Баброўскі, загадчык арганізацыі на-інструктарскага аддзела Брэсцкага аблвыканкаму, 1976—1983.

Бармінскі, старшыня Сенненскага райвыканкаму, ?—1968.

Барташэвіч, намеснік старшыні Бабруйскага гарвыканкаму, ?—1971.

Барысевіч, прэзідэнт Акадэміі навук БССР, 1969—?

Белагуб, старшыня Камітэту народнага кантролю Гомельскай вобласці, 1965—1979.

Бондар, старшыня Вярхоўнага суда БССР, 1967—1984.

Быкоўскі, сакратар Цэнтральнага савета беларускіх прафсаюзаў, 1975—1983.

Валастыных, намеснік міністра харчовай прамысловасці БССР, 1965—1973.

Валожын, намеснік міністра сельскай гаспадаркі БССР, ?—1967.

Ганчароў, старшыня Дзяржынскага райвыканкаму Мінскай вобласці, 1967—1973.

Гарбачоў, сакратар першаснай партарганізацыі ВДУ, 1970—1973.

Гарэлік, кіраўнік Галоўнага ўпраўлення па матэрыяльна-тэхнічным забеспечэнні БССР, 1965—1977.

Дзёмін, генеральны дырэктар БелаўтамАЗа, 1975—1981.

Дзенісевіч, інспектар ЦК КПБ, 1966—1970.

Зімянін, Рэдактар «Правды», 1965—1976, сакратар ЦК КПСС, 1976—1987.

Іваноў, намеснік старшыні Дзяржплану БССР, 1967—1979.

Казлоў В., старшыня Вярхоўнага савета БССР, 1948—1967.

Калілец, старшыня Брэсцкага абласнога савета прафсаюзаў, 1969—?

Канановіч, сакратар Цэнтральнага савета беларускіх прафсаюзаў, 1963—1975.

Качан, рэдактар «Коммуниста Белоруссии», ?—1972.

Клачкова, першая намесніца старшыні Белкаапсаюза, 1977—1982.

Клімаў, намеснік старшыні Вярхоўнага савета БССР, 1968—1974, 1980—1981.

Кожар, старшыня Рэвізійнай камісіі КПБ, 1963—1967.

Косыр, старшыня КДБ Гомельскай вобласці, ?—1971.

Крышталевіч, намеснік міністра сацыяльнага забеспечэння БССР, 1975—?

Лабанок, намеснік старшыні Вярхоўнага савета БССР, 1974—1984.

Лівенцаў, кіраўнік справамі КПБ, 1978—1986.

Лузгін, міністр сацыяльнага забеспечэння БССР, 1974—1983.

Лыжын, загадчык аддзела гандлю Брэсцкага аблвыканкаму, 1973—1979.

Мазураў, першы сакратар ЦК КПБ, 1956—1965; першы намеснік старшыні Савета міністраў СССР, член Палітбюро ЦК КПСС, 1965—1978.

Макараў, старшыня рэвізійнай камісіі КПБ, 1971—1976.

Марозаў А., намеснік міністра дрэваапрацоўчай прамысловасці БССР, 1964—1970.

Машкоў, кіраўнік справамі ЦК КПБ, 1968—1978.

Машэраў, першы сакратар КПБ, 1965—1980; кандыдат у члены Палітбюро ЦК КПСС, 1965—1980.

Мінковіч, міністр культуры БССР, 1964—1971.

Міцкевіч, першы сакратар Наваградскагарайкаму КПБ, 1962—1973.

Палякоў, старшыня Вярхоўнага савета БССР, 1977—1985.

Пакроўскі, загадчык першага аддзела Савета міністраў БССР, 1960—1971.

Пазняк, загадчык аддзела міжнароднага турызму Савета міністраў БССР, 1970—1985.

МАЙКЛ УРБАН

Пілатовіч, намеснік старшыні Савета міністраў БССР, 1978—1983.

Побаль, старшыня Камітэту народнага кантролю Гомельскай вобласці, 1963—1971.

Полазаў, старшыня Цэнтральнага савета беларускіх прафсаюзаў, 1970—.

Пронька, першы намеснік старшыні Гродзенскага аблвыканкаму, 1976—1981.

Прытыцкі, старшыня Прэзідыта Вярхоўнага савета БССР, 1968—1971.

Прышчэпчык, першы сакратар Магілёўскага абкаму, 1974—1983.

Пятроў, першы намеснік міністра мясцовай прамысловасці, 1983—.

Рабінін, старшыня Крычаўскага райвыканкаму, 1967—1971.

Радзюк, старшыня Дзяржкамітэту па наглядзе за бяспечным вядзеннем работ у прамысловасці і горным наглядзе БССР, 1969—1975.

Рома, старшыня Дзяржкампрацы БССР, 1967—1983.

Рубахаў, старшыня абацтва «Белміжкалгасбуд», 1969—1975.

Рудак, намеснік старшыні КДБ БССР, ?—1971.

Савіцкі, загадчык сектара мастацкай літаратуры аддзела культуры ЦК КПБ, 1969—1977.

Сакевіч, загадчык агульнага аддзела Мінскага абкаму, 1971—?

Самбух, кіраўнік спраў Савета міністраў БССР, 1969—1980.

Сенькін, загадчык аддзела мясцовай прамысловасці Брэсцкага аблвыканкаму, ?—1974.

Сняжкоў, першы сакратар Рэчыцкага гаркаму, 1965—1968.

Стрыжак, старшыня Белкаапсаюза, 1970—1977.

Сурганаў, старшыня Прэзідыта Вярхоўнага савета БССР, 1971—1976; другі сакратар ЦК КПБ, 1965—1971.

Сцяпанцоў, загадчык сельскагаспадарчага аддзела Магілёўскага аблвыканкаму, 1965—1968.

Сысоева, намесніца міністра харчовай прамысловасці БССР, ?—1972.

Фамічоў, старшыня Гродзенскага аблвыканкаму, 1972—1978.

Цябут, старшыня Мінскага аблвыканкаму, 1965—1976; старшыня рэвізійнай камісіі КПБ, 1976—1986.

Цэхановіч, міністр збожжанарыхтовак БССР, 1983—1985.

Шабашоў, першы сакратар Віцебскага абкаму, 1971—1983.

Шаура, сакратар КПБ, 1960—1965; загадчык аддзела культуры ЦК КПСС, 1965—1986.

Шкундзіч, намеснік міністра ўнутраных спраў БССР, 1967—1975; старшыня Цэнтральнага савета спартыўных таварыстваў БССР, 1975—?

Шубітываў, загадчык аддзела харчовай прамысловасці Віцебскага абкаму, ?—1967.

Шырокіх, начальнік аддзела ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкаму, 1965—1969.

Юдзін, загадчык аддзела кадраў міністэрства прамысловага будаўніцтва БССР, 1960—1971.

Якаўлевіч, першы сакратар Полацкага гаркаму, 1965—1972.

Ярмольчык, першы сакратар Узденскагарайкаму, 1966—1971.

Мінская гарадская прамысловая групоўка²⁰³

Члены групоўкі і найвышэйшыя пасады, займаныя імі ў БССР і СССР

Афанасенка, намеснік міністра аўтамабільнага транспарту БССР, 1966—1971 (Р).
Барташэвіч Л., начальнік Галоўнай інспекцыі па газіфікацыі БССР, 1970—1973 (Р).
Барташэвіч Г., другі сакратар ЦК КПБ, 1983— (С).
Барханаў, першы сакратар Ленінскагарайкаму ў г. Мінску, 1979—1983 (С).
Більдзюковіч, міністр прамысловасці будаўнічых матэрыялаў БССР, 1979— (А).
Булгак, першы намеснік міністра мясцовай прамысловасці БССР, 1977—1983; загадчык сектара ў аддзеле лёгкай і харчовай прамысловасці ЦК КПСС, 1983—1985 (Р).
Бысенка, загадчык прамыслова-транспартнага аддзела ЦК КПБ, 1983—. (С).
Бязручка, намеснік старшыні Вярхоўнага савета БССР, 1985— (А).
Вахцін, першы сакратар Савецкагарайкаму ў г. Мінску, 1977—1984 (С).
Галко, другі сакратар Мінскага гаркому, 1985— (С).
Гатальскі, старшыня прафсаозу работнікаў аўтамабільнай прамысловасці БССР, 1972— (П).
Гламаздзін, намеснік міністра прамысловага будаўніцтва БССР, 1982 (А).
Грыб, міністр бытавога абслугоўвання БССР, 1977— (С).
Гулеў, загадчык аддзела лёгкай і харчовай прамысловасці ЦК КПБ, 1985— (С).
Дзямчук, загадчык аддзела навукі і навучальных установ ЦК КПБ, 1986 (С).
Драгавец, сакратар ЦК Камсамола БССР, 1983—1985. (К).
Зуеў, загадчык аддзела сельскагаспадарчага машынабудаўніцтва ЦК КПБ, 1980—1986; старшыня Дзяржаўнага камітэту па наглядзе за бяспечным вядзеннем работ у прамысловасці і горным наглядзе БССР, 1986— (С).
Кавалёў, старшыня Савета міністраў БССР, 1986— (Р).
Казлоў А., дырэктар Мінскага электратэхнічнага завода, 1979— (С).
Карнеева, сакратарка Заводскагарайкому ў г. Мінску, 1980— (С).
Карпенка, намеснік загадчыка аддзела пропаганды і агітацыі Мінскага абкаму, 1975—1979, 1982—? (П).
Каўрыга, дырэктар Брэсцкага электрамеханічнага завода, 1982— (С).
Кебіч, старшыня Дзяржплану БССР, 1985— (Р).
Конанава, міністарка лёгкай прамысловасці БССР, 1972—1975 (А).
Контусь, дырэктар Магілёўскага аўтазавода, 1978— (Р).
Косцікаў, дырэктар Мінскага аўтазавода, 1980— (Р).
Крыніцаў, дырэктар мінскага прадпрыемства «Прамсувязь», 1976— (С).
Крыцкі, намеснік старшыні Савета міністраў БССР, 1983— (А).
Крукаў, міністр мясной і малочнай прамыловасці БССР, 1984— (А).

²⁰³ Літары ў дужках азначаюць сектары, з якіх члены МГПГ пачалі сваю кар'еру: «С» — сакратар партарганізацыі на прадпрыемстве; «А» і «П» — адміністратар і прафсаозны дзеяч тамсама; «К» — камсамольскі актыўіст і «Р» — кваліфікаваны рабочы.

МАЙКЛ УРБАН

Куляшоў, дырэктар Мінскага трактарнага завода, 1982— (А).
Лапанік, намеснік старшыні Вярхоўнага савета БССР, 1981—1985 (Р).
Ляпёшкін, сакратар ЦК КПБ, 1983— (П).
Майсеевіч, намеснік міністра прамысловасці будаўнічых матэрыялаў БССР, 1985— (А).
Марозаў М., намеснік старшыні Мінскага гарвыканкаму, 1985— (А).
Нерад, старшыня Беларускага таварыства дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі, 1982— (К).
Паўлюкевіч, кіраўнік справамі ЦК КПБ, 1986— (С).
Рэут, старшыня Дзяржплану БССР, 1983—1985 (Р).
Саўчанка, першы сакратар Маскоўскагарайкаму ў г. Мінску, 1977—1983 (Р/К).
Сенакосава, сакратарка першаснай партарганізацыі Мінскага камвольнага камбіната імя Крупскай, 1977— (С).
Слюнкоў, першы сакратар ЦК КПБ, 1983—1987; сакратар і член Палітбюро ЦК КПСС, 1987— (П).
Смірноў, намеснік міністра лёгкай прамысловасці, 1978—? (А).
Сухнат, міністарка адукацыі БССР, 1985— (Р).
Тамашчук, начальнік Цэнтральнага статыстычнага ўпраўлення БССР, 1973— (А).
Тарацевіч, старшыня прэзідтура Вярхоўнага савета БССР, 1985— (Р).
Хмяльніцкі, першы сакратар Фрунзенскагарайкаму ў г. Мінску, 1977—1984 (С).
Цімашэнка, намеснік міністра прамысловасці будаўнічых матэрыялаў, 1974— (А).
Шаўчэнка, першы сакратар Ленінскагарайкаму ў г. Мінску, 1975—1978 (С).
Шкрабнёў, намеснік старшыні Мінскага гарвыканкаму, 1971—1980 (С).
Яўтух, намеснік старшыні Савета міністраў БССР, 1986— (Р).

Асноўныя «брэжнеўскія кліенты»

Прозвішча і найвышэйшыя пасады, дасягнутыя ў БССР і СССР

Аксёнаў, старшыня Савета міністраў БССР, 1978—1983; старшыня Дзяржтэлерады ё СССР, 1986—.
Акуліч, першы намеснік міністра прамысловасці будаўнічых матэрыялаў БССР, 1979—1983.
Архіпец, міністр прамысловага будаўніцтва БССР, 1969—1979; намеснік старшыні Дзяржзабу СССР, 1979—.
Барыс, загадчык аддзела арганізацыйна-парцыйнай работы ЦК КПБ, 1986—.
Бровікаў, старшыня Савета міністраў БССР, 1983—1986; пасол Польшчы ў СССР, 1986—.
Брыль, міністр прамысловага будаўніцтва БССР, 1985—.
Бязлюдаў, міністр жыллёва-камунальнай гаспадаркі БССР, 1973—1986.
Верхавец, старшыня Дзяржаўнага камітэту БССР па прафесійна-тэхнічнай адукацыі, 1980—.
Вячорка, загадчык аддзела гандлёва-фінансавых органаў ЦК КПБ, 1980—.
Ганчароў, міністр мясной і малочнай прамысловасці БССР, 1981—1983.
Гаўрыленка, намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкаму, 1975—1985.

АЛЬГЕБРА САВЕЦКАЙ УЛАДЫ

Грыгор'еў, першы сакратар Віцебскага абкаму, 1986—.

Грышук, міністр транспарту БССР, 1980—.

Даніалаў, намеснік старшыні Савета міністраў БССР, 1975—1984.

Дземянцей, сакратар ЦК КПБ, 1979—.

Драбышэўскі, намеснік пракурора БССР, 1979—.

Дудкоўскі, першы намеснік пракурора БССР, 1967—1983.

Жабіцкі, міністр унутраных спраў БССР, 1978—1983.

Жук, першы намеснік міністра ўнутраных спраў БССР, 1976—1983.

Калітка, міністр збожжанарыхтовак, 1974—1983.

Кісялёў, намеснік старшыні Савета міністраў СССР, 1978—1980; першы сакратар ЦК КПБ, 1980—1983.

Магільніцкі, пракурор БССР, 1973—1983.

Мазай, намесніца старшыні Савета міністраў БССР, 1985—.

Майданюк, намеснік міністра ўнутраных спраў БССР, 1975—1983.

Макайчанка, першы намеснік старшыні Дзяржплану БССР, 1985—.

Маркоўскі, міністр лясной гаспадаркі БССР, 1985—.

Мірашыцкі, першы намеснік старшыні Дзяржаграпраму БССР, 1986—.

Мяцеліц, першы намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкаму, 1973—1983.

Платонаў, першы сакратар ЦК Камсамола БССР, 1976—1979.

Пракоф'ева, сакратарка Віцебскага абкаму, 1972—1978.

Радзецкі, сакратар Віцебскага абкаму, 1978—.

Радчанка, намеснік міністра харчовай прамысловасці БССР, 1979—?

Русакоў, міністр мясцовай прамысловасці БССР, 1977—1985.

Русецкі, першы намеснік загадчыка аддзела пропаганды і агітацыі ЦК КПБ, 1985—.

Сабаленка, намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкаму, 1975—1984.

Сакалоў, першы сакратар Брэсцкага абкаму, 1977—1987; першы сакратар ЦК КПБ, 1987—.

Смірноў, сакратар ЦК КПБ, 1968—1978; кіраёнік Саюза спажывецкіх таварыстваў СССР, 1978—1979.

Сташанкоў, паставяны прадстаўнік у Савеце міністраў СССР, 1981—1984.

Фірысананаў, сакратар ЦК КПБ, 1978—1983.

Хітрун, намеснік старшыні Савета міністраў БССР, 1971—1979; першы сакратар Радзанскага абкаму ў РСФСР, 1987—.

Цімашэнка, намеснік міністра ўнутраных спраў БССР, 1980—1983.

Цэцоха, першы намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкаму, 1985.

Шавялуха, сакратар ЦК КПБ, 1974—1979; намеснік міністра сельскай гаспадаркі СССР, 1979—?

Шканікаў, міністр юстыцыі БССР, 1984—.

Шыбека, старшыня Віцебскага аблвыканкаму, 1977—1984.

Яравенка, намеснік старшыні Камітету народнага кантролю БССР, 1978—1983.

Пераклаў В. Р. паводле: Urban, Michael E. An Algebra of Soviet Power. Elite Circulation in the Belorussian Republic 1966—1986. Cambridge University Press, 1989.

АНДРЭЙ МІРАШНІЧЭНКА

Паўтарэньне шляху інструмэнтальнага розуму

Мацкевіч, В. В. *Об образовании. Полемические этюды*. Минск: Издатель Змицер Колас, 2008. — 289 с.

Нядайна выйшла чарговае выданыне кнігі У. Мацкевіча «Палемічныя этуды пра адукцыю». Мне часьцяком даводзілася чуць ад розных, зазвычай не звязаных паміж сабой людзей выказваныні, што гэтая кніга ёсьць галоўнай Мацкевічавай працай, якая ў найменшай ступені ангажаваная яго палітычнымі поглядамі і мэтадалягічнымі ўстаноўкамі. Прычым, як на мяне, гэтыя меркаваныні звязаныя імплікацыйна, г. зн. раз тут мала крытыкі і мэтадалёгіі, то яна ёсьць найвыбітнейшым творам Мацкевіча. Між тым сама структура і змест дадзенага тэксту дазваляюць гар-

манічна суднесці паміж сабой «мэтадалягічны» і «немэтадалягічны змест». Што датычыць цяперашніх палітычных поглядаў Мацкевіча, то, на думку аўтара, яны натуральна вышыкаюць з таго дзеянаснага кантэксту, у якім з'явілася дадзеная праца, і ў якім яна можа знайсці ўжытак. Зараз мы растлумачым гэта больш падрабязна, а пакуль адкажам на пытанье пра актуальнасць чарговага выдання сп. Мацкевіча.

У першай умоўна вылучанай частцы кнігі, да якой мы адносім пачатковыя трывадзелы («Проблемы адукцыі і сучасная соцыякультурная сітуацыя», «Як

можна і як нельга мысліць адукцыю», «Адукацыя ў Латвіі (1988—1992)», вылучаюцца тыя соцыякультурныя і мысьленча-дзейнасныя працэсы, што разглядаюцца як рамкавыя для ажыццяўлення рэформы адукцыі ў Латвіі. Асноўная тут думка палягае ў тым, каб упісаць латвійскую рэформу адукцыі ў тыя працэсы, якія аб'ектыўна вызначаюць, з прычыны свайго стабільнага характару, умовы станаўлення і засваення грамадзянамічноўнікамі сувэрэнітэту Латвіі. Такім — вядома, для Мацкевіча таго часу — становіцца каштоўнасці ўропейскага грамадзтва,

Андрэй Мірашнічэнка — філёзаф, выкладчык катэдры філязофіі і мэтадалёгіі науки БДУ. У сферу яго науковых інтарэсаў уваходзяць сацыяльная эпістэмалёгія, арганізацыя навучанья і «кіраванье ведамі» (*knowledge management*). Друкуеца ў «ARCHE» ўпершыню.

ПАЎТАРЭНЬНЕ ШЛЯХУ ІНСТРУМЭНТАЛЬНАГА РОЗУМУ

зразуметыя з пазыцьцю савецкага інтэлектуала, г. зн больш рацыянальна і заканамерна, чым гэта ёсьць напраўдзе. Да такіх адносяцца і супяречнасці паміж палітыкай дзяржавы і дэмакратыяй, паняцьці рынку, постындуstryяльнага грамадзтва, каштоўнасць развязвіцца, першынство культуры, і г. д. і да т. п. Аднак галоўным мэханізмам, які забяспечвае цэльнае рэфармаванье адукацыі і наогул стварэнья гуманітарнай інфраструктуры, паводле Мацкевіча, становіцца ўласнае ўяўленыне пра культурную палітыку. Акурат культурная палітика становіцца спосабам злучэння паміж сабой усяго мноства адносінаў і элемэнтаў, якія вызначаюць систэму культуры дзяржавы.

Шмат каму падасца, што першая зъмястоўная частка тэксту можа быць цалкам неактуальная для нас, тым болей што, як гэта вынікае з тэксту, хутчэй за ўсё, рэформа адукацыі, як заўсёды гэта было з дзейнасцю У. Мацкевіча, хоць і пайшла з выкарыстаннем ягоных ідэяў, але цалкам інакш, «неправільна», як сказаў бы ён сам. У сувязі з гэтым, на нашу думку, гэты тэкст можна разглядаць, папершае, як гістарычны дакумент, па-другое, як сълед арганізаванага мысьленія, пакінуты нам для дасьледаванья Мацкевічам і групай ягоных паплечнікаў

і вучняў, па-трэцяе, як чартовую пэдагагічную канцепцыю, да якой так і трэба ставіцца як да варыянту, да «рэфлексіі» з нагоды адукацыі, пра што і ідзе гаворка ў самім падзагалоўку тэксту — «палемічныя этуды пра адукацыю». Усе гэтыя ракурсы можна сыштэматызаваць і згарманізаваць, калі мы паставімся да Мацкевічавага тэксту не сузіральна, а дзейнасна, як да інструмэнту свайго мысьленія і дзейнасці.

Аднак, на нашу думку, зь першай часткай кнігі ўсёня так проста і адназначна, як хацелася б. Мы пачнём з таго, што тэкст, прысьвечаны рэформе адукацыі ў Латвії, наўпрост супяречыць назыве кнігі. У першай частцы прапануеца пазыцыя, даволі канкрэтная, радыкальная і вызначаная пазыцыя, якая датычыць рэформы савецкай систэмы адукацыі, а канкрэтны ўзора гэтая пазыцыя сітуацый — систэмы адукацыі Латвії. І ў гэтым пляне сам У. Мацкевіч, як я мяркую, падчас дыскусіі з нагоды рэформы адукацыі ні ў якім разе не дазволіў бы ставіцца да сваёй пазыцыі толькі як да палемічнай вэрсіі, варыянту разгортаныя пазыцыі. У гэтым пляне сама назва становіцца прыкметай таго, што рэальная хада далейшага развязвіцца падзеяў у Латвіі пайшла зусім іншым, супрацьлеглым кірункам (ці ў прынцыпе

кірункам адмаўленыня ўся-кай пазыцыі адносна рэформы адукацыі). Таму назва пакліканая сканцэнтра-ваць нашу ўвагу не на зъмесце дзеяньняў, задаку-мэнтаваных тэкстам, а на зъмесце самога зъместу ў працэсе разгортаныя, тым болей што ў тэксьце прапісаная прынцыповая пазыцыя адносна дэсаветызацый систэмы адукацыі. І дзякуючы такой трансфор-мациі погляду чытача тэкст пачынае жыць і граць зусім інакш. Яго арганізацыйна-дзейнасны патас успрыма-ецца цяпер як нешта на-кшталт архітэктурнага ма-стацтва, як такі жанр інтэлектуальнай дзейнасці, які мусова існуе ў якасці мас-тацтва, што стварае праекты, якія ніколі не реалізу-юцца, г. зн. ва ўяўленыні.

Тут паўстаюць два пы-таныні: па-першае, якія прычыны няўдачы сп. Мацкевіча, і, па-другое, якія рэальныя вынікі яго дзейнасці (я спадзяюся, што чытач можа адрозніваць паміж сабой прадукт, мэту і вынік дзейнасці). Дык вось няўдача дзейнасці сп. Мацкевіча, на наш погляд, абумоўленая самай прыро-дай дзяржавы. І дарэчы, сам тэкст падтрымлівае лё-гіку функцыянаваныя дзяржавы, звязаны зь лінейна ажыццяўлянай гамарархаванай (гоморар-хированной), гамахроннай і гамагеннай дзейнасцю. Прынамсі, акурат такой

АНДРЭЙ МИРАШНІЧЭНКА

дзейнасцю сп. Мацкевічу бачыцца функцыянаваньне дзяржавы, таму ён і звяртаецца да міністра адукацыі ці стварае канцэпцыю цалкам цэнтраванай і гепархаванай арганізацыі калегіуму (гл. параграф 3.2 «Этудаў»). Відаць, менавіта да таго моманту Мацкевіч засвоіў толькі дадзены спосаб рацыяналізацыі гетэрагенных, гетэрархонных і гетэрархаваных працэсаў. Я таму пра гэта пішу так съмела і адназначна, што ведаю, што з тae пары сп. Мацкевіч ня проста засвоіў іншыя спосабы рацыяналізацыі і нават распрацаўваў новыя, але заклаў іх у аснову канцэпцыі рэформы адукацыі Беларусі і асабліва ў фармаваньне канцэпцыі грамадзянскай адукацыі. Але няўдача ў трансфармациі лінейных працэсаў Латвіі прывяла да іншых спосабаў існаваньня мысьленія, недзяржаўных; tym болей што, як аказалася, у дзяржаўных структурах праблематызуючае і крытычнае, а tym болей рэфлексійнае мысьленіе немагчымае (але гэтая даволі спрэчная тэза патрабуе, вядома ж, вельмі сур'ёзных аргументаў, пра што казаць тут няма як). І мысьленіе можа існаваць толькі ў недзяржаўной сферы (і можа быць увогуле ў апазыцыі да ўсякай вэртыкальна інтэграванай і структураванай сацыяльнай сферы). Па вялікім ра-

хунку тады, ды і пазней у Беларусі, У. Мацкевіч наўtrapіў на традыцыйную мэтадалягічную праблему — мысьленія ня ў tym месцы (не по месту). Ён мысьліў пра тое і адтуль, адкуль мысьліць мусіў ня ён, а прынамсі міністры адукацыі, паколькі суб'ектнасць у дзяржаве распаўсюджваецца толькі на найвышэйшыя чыноўніцкія пасады. Адсюль вынікае, што адзіным пазытыўным крокам у падобнай сітуацыі стаецца стварэнне такой прасторы дзейнасці, дзе мысьленіе магло б існаваць па-за пасадамі і службовымі інструкцыямі. А такой систэмай робіцца недзяржаўная адукацыя — часткова бізнэс-адукацыя, але ў большай ступені грамадзянская адукацыя, паколькі аб'екты дзяржаўной і грамадзянской адукацыі фактычна адзіныя. Выснова аказалася вельмі простай — мысьленіе магчымае не ў вэртыкальна інтэграваных (акрамя самога суб'екта ўлады), а ў гарызантальна інтэграваных арганізаціях. Такім чынам, каб мысьліць, трэба не інтэгравацца ў дзяржаву, а супрацьстаяць ёй. Уласна з гэтым і звязаная, як мы цяпер разумеем, пазытыўная частка палітычнай дзейнасці У. Мацкевіча, толькі ён дагэтуль верыць (і, нягледзячы на ўсю архаічнасць гэтага ўяўленія, такая акаличнасць робіць

яго дзейнасць пазытыўнай) умагчымасць добраў дзяржавы. На наш погляд, дзяржава можа быць добраў, толькі калі яе ставяць на месца і ўважліва сочачь, каб яна за межы гэтага месца не выходзіла. Таму грамадзянская адукацыя прынцыпова недзяржаўная.

Вось жа, чаму Мацкевіч заняўся палітыкай, зразумела — гэта дзейнасць звязана з пошукамі месца, у якім магчымае зъдзяйсненіне мысьленія. Тут я зраблю яшчэ адну, апошнюю заўвагу. У. Мацкевіч паўтарыў той шлях, пра які гаварылі сучасныя і несучасныя заходнія філёзафы, — шлях інструментальнага разуму. Каротка на паняццях Ю. Габэрмаса можна сказаць, што мысьленіе немагчымае ў «сystéme», а магчымае толькі ў «жыццёвым съвеце». Прычым гэтае мысьленіе можа процістаяць каланізацыі з боку систэмы толькі ў tym разе, калі яно само каланізуе систэму.

Цяпер закранем мэтадалягічнае і немэтадалягічнае ў тэксце «Этудаў».

Самым немэтадалягічным паводле зьместу становіща даследаваньне тыпалёгіі пэдагогік, якія складаюць другую частку кнігі, tym болей што яно праведзена ў рамках гістарычнага мэтаду. Агульная ідэя дадзенай часткі зводзіцца да ўяўленія пра тое, што субстанцыяй «дзіцяці» станові-

ПАЎТАРЭНЬНЕ ШЛЯХУ ІНСТРУМЭНТАЛЬНАГА РОЗУМУ

віцца спонтанная актыўнасць, абмежаванье якой і робіць зь яго дарослага — «адукаванага» чалавека. Гэтае ўяўленыне пра адукцыю адпавядзе адрозненіню формы і матэрыялу ў Арыстотэля, толькі ў пэдагогіцы афармленынем матэрыялу ёсьць адукцыя. Такое «пэдагагічнае» ўяўленыне зусім ня ёсьць адкрыццём У. Мацкевіча. Я ня вельмі добра разъбіраюся ў пэдагогіцы, але мяркую, што недзе штосьці падобнае ўжо было. Прынцыпова новай ёсьць тыпалалягізацыя розных спосабаў адукцыі — натуральная пэдагогіка, пэдагогіка культуры, пэдагогіка ідалу, элітарная і эгалітарная пэдагогікі, а таксама інфармацыйна-кібернетычная і дыфэрэнцыйная пэдагогікі. Падобны ход, на наш погляд, цікавы, традыцыйны і бясспрэчны. Аднак на гэтым і палягае немэтадалягічнае хараство тэксту. Пры гэтым многія хады арганізацыйнай часткі этудаў арыентуюцца акурат на згаданыя ўласыцівасці і характеристы-

стыкі. У нашых цяперашніх уяўленынях, паўтаруся, такі эмпрычны ход зусім небяспрэчны, хоць я, напрыклад, пакуль не гатовы пра гэта разважаць выразна і асэнсавана.

Наапошку заўважу, што пасыль выхаду ў съвет этудаў адбылося багата падзеяў. І нават нашае ўспрыманыне і выкарыстаныне матэрыялу этудаў ва ўласнай дзейнасці робіцца індыкатарам адбытых зъмененяў. У гэтым тэксьце я бачу генэтычны выток усёй Мацкевічавай дзейнасці. Глядзіш на гэтыя этуды і разумееш, як многа за апошнія 15 гадоў зрабіў У. Мацкевіч — стварыў канцэпцыю адукцыі Беларусі, стварыў канцэпцыю грамадзянскай адукцыі, стварыў канцэпцыю развіцця супольнасцяў у Беларусі, шмат чаго нарабіў і напісаў пра палітычную дзейнасць у Беларусі. Галоўнае, што ў адрозненіне ад стаўлення У. Мацкевіча да працэсаў рэформы адукцыі ў Латвіі, Мацкевіч у Беларусі, ствараючы розныя

канцэпцыі і праграмы, пачаў мысліць Беларусь, а ня толькі аналізаваць дзяржаўную ці недзяржаўную палітыку з пункту гледжання іх зъмяненіня і развіцця. Галоўнае, што ў палемічных этудах няма той любові і замілаванасці да Беларусі, якая прайвілася ва ўсіх далейших дзеяннях сп. Мацкевіча.

Апроч таго, у сваёй дзейнасці У. Мацкевіч пачаў фармаваць, як наступства ўсьведамлення ўласных памылак маладосьці, калектыўную суб'ектнасць. На сённяня яна называецца як супольнасць Цэнтар сацыяльных інавацыяў — Агенцтва гуманітарных тэхналёгіяў. Хто ведае, у што яна ператворыцца ў далейшым. Гэта ўжо залежыць ня толькі ад У. Мацкевіча, але і ад усіх, хто гатовы заўважаць і мець нейкае дачыненіне да ягонай актыўнасці. Такі досьвед падаецца нам абсолютна неацэннай зъявай для кожнага культурнага і гуманітарнага дзеяча ў Беларусі.

З расейскай

Прыбалтыка: гістарычная арэна каланіялізму?

Baltic Postcolonialism / Violeta Kelertas (ed.). On the Boundary of Two Worlds: Identity, Freedom, and Moral Imagination in the Baltics. Vol. 6. Amsterdam and New York: Rodopi, 2006. — 464 p.

Зборнік з дваццаці артыкулаў пад рэдакцыяй Віялеть Келертас становіць сабой наватарскую спробу погляду на краіны Балтыі праз прызму тэорыі посткаланіялізму. У сённяшніх навуковых дэбатах наконт посткаланіялізму кідаецца ў очы нежаданне разглядаць краіны былога сацыялістычнага блоку ў якасці калоніяў расійска-савецкай імперыі. У значнай ступені гэта звязана з устойлівым уяўленнем, што каланіялізм і яго наступствы можна карэктна разглядаць толькі ў сувязі з імперскай экспансіяй Заходняй Еўропы.

пы ў Афрыку, Азію і абедзіве Амерыку. Прынятая меркаваць, што каланіялізм цягне за сабой сутыкненне паміж групамі людзей з разныкальна рознымі «расамі», культурамі, гісторыямі і геаграфіямі. Акрамя таго, каланіяльная актыўнасць звязваецца з ідэяй «цывлізацый» мясцовага насельніцтва, якое ўспрымаецца як неасвечанае, прымітывнае і інфантыльнае. У гэтай сувязі можна згадаць марксісцкую ленінскую ідэалогію, паводле якой сацыялізм і каланіялізм — узаемавыключальныя з'явы. Калі трymацца

этай аргументацыі, то казаць пра Москву як пра каланізатора Усходняй Еўропы не мае асаblівага сэнсу.

Гэтая амбітная кніга аспрэчвае такое вузкае разуменне каланіялізму і прапануе замест яго больш глабальны і інклузіўны падыход (тут, у прыватнасці, трэба згадаць канцептуальныя артыкулы Віялеть Келертас і Дэвіда Чыёні Мура (David Chioni Moore)). Яна не толькі даводзіць адэкватнасць посткаланіяльной парадыгмы да вывучэння краінаў Балтыі і ўсёй Усходняй Еўропы, але й даследуе, як рэалізавалася,

Гедымінас Ланкаўскас — сацыёлаг, прафэсар антропалёгіі ўніверситету Рыджайна (University of Regina) (Саскачэван, Канада). Ступень доктара філязофіі здобыў у Таронцкім університетзе. У сферу яго навуковых інтерэсаў уваходзіць вывучэнне соцыяканамічных і культурных трансфармацый ува Усходняй Эўропе ў працэсе яе адаптацыі да заходняй мадэрнасці і спадарожных працэсаў глабалізацыі.

ПРЫБАЛТЫКА: ГІСТАРЫЧНАЯ АРЭНА КАЛЯНІЯЛІЗМУ?

укаранялася і ўспрымалася каланіяльнае панаванне ў Эстонії, Латвіі і Літве пры рознай гістарычнай кан'юнктуры. Хоць у часавы фокус зборніка трапіла сацыялістычна эпоха і падзеі пасля яе, у ім таксама згадваецца нацысцкая акупацыя, расійскі царызм, праўленне нямецкіх феадалаў і нават сярэднявечныя нашэсці тэўтонскіх рыцараў, што разглядаюцца як першыя сутыкненні прыбалтаў з каланіялізмам. Некаторыя аўтары робяць інтрыгоўную прапанову разглядаць прыбалтыйскія народы не толькі як аб'ект бясконцай каланіяльнай экспансіі, але й як каланізатараў з экспансіянісцкім памкненнемі (гл. артыкулы Карла Іргенса (Karl Jirgens) датычна Вялікага Княства Літоўскага, 1253—1795, і Карліса Рачэўскіса (Karlis Račevskis) пра Курляндскае княства ў XVII ст.).

У кнізе, складзенай з артыкулаў літаратуразнаўцаў, лінгвістаў, філосафаў і тэарэтыкаў культуры, цэнтральнае месца займае мова. Белетрыстыка, аўтабіографіі, мемуарыстыка і іншыя «біяграфічныя» жанры паўстаюць асноўнымі крыніцамі інфармацыі пра каланіялізм і яго наступствы. Паводле Іргенса, «мова заўсёды была і застаецца галоўным інструментам каланіяльнага прыгнёту і супраціву каланіялізму». У тым самым духу То-

мас Салумец (Thomas Salumets) сцвярджае: «Мова (...) займае цэнтральнае месца ў любой дыскусіі пра каланіялізм». Бяспрэчна, дыскурс і каланіяльнае панаванне непарыўна звязаныя. Тым не менш, нельга забывацца, што каланіялізм складаецца не толькі з мовы і што сацыяльныя актары часцяком выкарыстоўваюць іншыя рэсурсы, каб супрацьстаяць яму, пераадольваць або, наадварот, прасоўваць яго. Як антраполаг культуры я лічу, што неабходна разглядаць і недыскурсіўныя вымеры каланіялізму, калі мы хочам зразумець, як ён перадаецца або аспрэчваецца праз візуальную простору, цела, рытуалы, паводзіны і розныя аспекты сацыяльнай просторы і часу. Каланіялізм праяўляеца не толькі ў вымаўленым і напісаным, але ў сферы ўчынкаў і паводзінаў. Гэтыя практикі таксама могуць сказаць багата новага пра тое, якім чынам людзі пазіцыянуюць сябе ў адносінах да імперскага дамінавання як мужчыны і жанчыны, а таксама як нацыянальныя, этнічныя, гістарычныя і міральныя суб'екты.

Цягам двух апошніх дзесяцігоддзяў антраполагія нястомна крытыкамі і рэдукцыянісцкія эпістэмалогіі даследавання культуры, якія атрымалі шырокі распаўсюд. Натхнёныя паваротам да по-

стмадэрну пачатку 1980-х гг., шматлікія даследчыкі сцвярджалі, што культура — гэта не нязменны і «трывалы» аб'ект, надзелены нейкай натуральнай ці нязменнай сутнасцю або асновай. Гэта хутчэй бясконцы працэс пастаяннага руху. Тым больш дзіўна было чытаць у шэрагу артыкулаў гэтага зборніка пра «адзінную псіхіку (менталітэт, святапогляд ці свядомасць) прыбалтыйскіх народаў», «новае эстонскае пытанне», «квінтэсенцыю літоўскай культуры» і гэтак далей. Ці гэтыя «рэчы» насамрэч існуюць, ці яны ўсяго толькі інтэлектуальная наватворы, за якімі крыеца складанасць, непрадвызначанасць (indeterminacy) і пастаянная хаатычнасць сацыяльнага жыцця і яго шматлікіх дзейных асабаў? Выкарыстанне такога роду эсенцыялісткіх і таталісткіх канцепцыяў шэрагам аўтараў асабліва не зразумелае з улікам іранічнага постмадэрнісцкага тону зборніка.

Кніга поўная папулярных наватвораў, пазычаных з тэорыі посткаланіяльнага дыскурсу, накшталт «мімікрыі», «гібрыднасці», «прыгнечанаасці» («subalternity») ці «au-dela» (тагабочнага свету). Некаторыя аўтары, аднак, выказваюць сумневы наконт аналітычнай каштоўнасці і адэкватнасці гэтых катэгорый для прыбалтыйскага контэксту.

ГЕДЫМІНАС ЛАНКАЎСКАС

Ці мімікрыя ў Індыі за часам брытанскага панавання падобная да мімікрыі вязняў сталінскіх гулагаў пасля Другой усясветнай вайны? Кніга выйграла б ад больш крытычнага стаўлення да тэорыі посткаланіялізму і яе часта цытаваных прадстаўнікоў, такіх, як Гомі Баба (Homi Bhabha), Гаятры Співак, Арун Мукхерджы (Arun Mukherjee) і Біл Эшкрафт. Магчыма, лацінаамерыканскія даследнікі маглі б служыць прыкладам больш крытычнага і рэфлексійнага падыходу. Яны наагул скептычна або часам цалкам адмоўна ставяцца да англасаксонскай тэорыі посткаланіялізму і намагаюцца распрацоўваць сваё ўласныя аналітычныя інструменты (замест наследавання мімікрыі), спрабуючы лепей зразумець спадчыну іспанскай і партугальскай імперскіх гегемоній ў іх кантыненце.

Акрамя таго, кнізе нестаете больш нюансаванага падыходу да азначэння «посткаланіяльны», якое часцяком атаесамляеца з тым, што наступае пасля каланіялізму. Прэфікс «пост» не азначае поўнага разрыву або відавочнага развітання з ранейшым грамадскім парадкам (па-

раён. «постсацыялізм»). Іншымі словамі, «посткаланіялізм» не значыць, што імперскае мінулае больш не з'яўляеца часткай сучаснасці. Як сведчыць гісторычны досвед гэтак званых краінаў трэцяга свету, каланіялізм набывае новыя формы, то бок «пост» становіцца сінонімам «неа». Падаеца, гэта таксама справядліва і для краінаў «другога свету». (Падкрэслю, што ідэя каланіялізму як здольнай да самаабнаўлення ідэалогіі прысутнічае ў артыкулах Келертас, Салумеца, Рачэўскія і шэрагу іншых аўтараў.)

Даследуючы неакаланіялізм у сённяшніх краінах Балтыі, пільнай увагі заслужоўвае не толькі пущінская Расія, але й Еўрапейскі Саюз, які працягвае расшырацца. Ці не ўласцівы гэтаму магутнаму і схільнаму да экспансіі геапалітычнаму альянсу шэраг тыповых харктарыстык імперыі? У Еўрасаюзе мы маём метраполію, перыферью і легітымізацыйную ідэалогію, інспіраваную мадэрнісцкім візіямі сацыяльна-еканамічнага «прагрэсу». Гучыць багата арыенталісцкай рыторыкі пра «ацывлізоўванне», адрасаванай для новых членоў ЕС і дзяржаў на яго ўсходніх і паў-

днёвых межах, што таксама прагнуть стаць яго супольнікамі. Сцяг ЕС — кола з жоўтых зорак на блакітным фоне — сімвалізуе роўнасць і братэрскую еднасць (згадайце дзяржаўныя сімвалы СССР), але за імі крывацца ўстойлівія іерархіі і асиметрыя розных галін улады. Відавочна, што гэта далёка не ўсё, што можна сказаць пра Еўрапейскі Саюз. Ён чакае скрупулёзнага навуковага даследавання.

Наша апошняя крытычная заўвага тычыцца структуры кнігі. Групаванне артыкулаў паводле тэматычных раздзелаў дадало б ёй цэльнасці; дадатак у выглядзе паказніка ключавых тэмаў, паняткаў і імёнаў зрабіў бы гэты немаленькі том больш чытэльным.

Нягледзячы на згаданыя недахопы, у «Посткаланіялізму ў краінах Балтыі» вельмі шмат вартасцяў. У дадатак да інавацыйных падыходаў, гэтая наватарская кніга падказвае шэраг перспектыўных напрамкаў для далейшых даследаванняў. Яна павінна стаць абавязковай чытанкай для даследчыкаў у сферы гуманітарных і сацыяльных навук, а таксама тых, хто цікавіцца посткаланіялізмам ва Усходнім Еўропе і яго больш глабальнымі прававамі.

З ангельскай пераклаў Алеся Мартынаў паводле: *Journal of Baltic Studies*. Vol. 38. No. 2. June 2007. P. 263—265.

SUMMARY, No. 3 (66), 2008

In his «**The EU's Limited Response to Belarus' Pseudo 'New Foreign Policy'**» PhD Candidate in Political Science at the Catholic University of Louvain in Belgium **George Dura**, a Research Assistant at the Centre for European Policy Studies in Brussels, scrutinizes the history of relationships between the Republic of Belarus and the EU following the oil and gas crisis in winter 2006—2007 which resulted in worsening Russia-Belarus relations and freezing the formation of the so called Russia-Belarus «union state». Such a situation prompted the Belarusian authorities to use pro-European rhetoric and forced them to seek chances of limited power engineering and economic partnership. Unfortunately the potential of rapprochement can not be fully used due to the fears held by the Belarusian regime regarding long-term stability of the regime itself, the deficit in coordination within the EU political structures and hegemonic ambitions of the neo-imperial Russia.

PhD Candidate in Institute of Islamic Studies of McGill University **Rashed Chowdhury** (Montreal, Quebec) in his «**Barack Obama and New American Dream**» sheds new light on the phenomenon of one of most popular American politicians Barack Obama, using as the starting point his book «*Dreams from My Father: A Story of Race and Inheritance*» (New York: Three Rivers Press, 2004).

Education expert **Uładzimir Mackievič** in his «**The education reform: an Apparatchik's Game and Profanation of Knowledge**» criticizes the ideas, expressed in article by first deputy of the Lukashenka Administration head Anatol Rubinaŭ in biggest Belarusian newspaper «*Sovyetskaya Byelorussiya*», as incompetent and anachronistic.

The genesis of Belarusian nationalism is debated by Mahiloŭ State University professor **Ihar Marzaluk** and EHU professor and director of the program «The History of Belarus and Cultural Anthropology» **Aleś Smalančuk**.

Vasil Aŭramienka in his «**The New Boundaries: Whose Doing is This?**» continues the dispute in the issue of suicide and euthanasia started in ARCHE (12/2007).

The historians from Horadnia **Andrej Vaškievič** and **Andrej Čarniakievič** trace the way that March 25th, the day of proclamation of Belarusian People's Republic (BPR), came to be the national holiday of Belarusians in the interwar Poland.

This issue of ARCHE also presents the Belarusian translation of «**An Algebra of Soviet Power. Elite Circulation in the Belorussian Republic 1966—1986**» (Cambridge University Press, 1989) by **Michael E. Urban**, Politics Department UC Santa Cruz professor.

The «Reviews» rubric includes the judgments by Belarusian State University professor of the department of philosophy and methodology **Andrej Mirašničenka** about Uładzimir Mackievič's book «About Education. Polemic Sketches» (Об образовании. Полемические этюды. Минск: Издатель Зміцер Колас, 2008. — 289 с.), and the opinions of Regina University professor **Gediminas Lankauskas** about the monograph «*Baltic Postcolonialism*» (On the Boundary of Two Worlds: Identity, Freedom, and Moral Imagination in the Baltics, Vol. 6. // *Violeta Kelertas* (ed.). Amsterdam and New York: Rodopi, 2006. 464 pp.).



У НАСТУПНЫХ НУМАРОХ

АЛЕСЬ ПАШКЕВІЧ

Плянка для беларускіх гісторыкаў новага пакалення?

АНДРЭЙ ПАЧОБУТ

Байкі для патрыётаў

ПІРЭТ ЭХІН

Палітычна падтрымка ў краінах Балтыі (1993—2004)

ЯЎГЕН МІРАНОВІЧ

Ці патрэбна Беларусь Эўропе?

ІЯН КЕРШО

Міт пра фюрэра

ІРЫНА ЛАЎРОЎСКАЯ

Фундатары і фундацыі ў Берасьці Літоўскім
(XVII—XVIII стст.)

ПЭТЭР КЛЯЙН

Пра палітычно парадку ў райхскамісарыяце Остлянд

АЛЯКСЕЙ БАЦЮКОЎ

Эсэ пра беларусаў

ТАЦЯНА ЧУЛІЦКАЯ

Беларусь: дэвіянтны выпадак систэмнай трансфармацыі?»

ПАВАЛ УСАЎ

Тры канцэпцыі беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці

АНАТОЛЬ СІДАРЭВІЧ

Урады БНР і кабінэт Рамана Скірмунта

ГЕРГАРД ЗІМАН

Прадэмакратычныя народныя рухі ў Грузіі, Сэрбіі
ды Украіне

ARCHE 4 2008